

РОБЕРТ ЛУІЗ СТЫВЕНСОН

ВОСТРАЎ СКАРБАУ

1041238.2



ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ  
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА  
МЕНСК — 1938



Роберт Луиз Стивенсон  
ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Детиздат ЦК ВЛКСМ  
Москва—Ленинград 1937

Перевод с русского.

Инв.  
1954 г.

## СТАРЫ ПИРАТ

### *Раздел I*

#### СТАРЫ МАРСКІ ПЁС У КАРЧМЕ „АДМІРАЛ БЕНБОУ“

Сквайр Трэлоўні, доктар Лівсі ды іншыя джэнтльмены папрасілі мяне напісаць усё, што я ведаю аб Востраве скарбаў. Ім хочацца, каб я расказаў усю гісторыю ад самага пачатку да канца, не ўтойваючы ніякіх падрабязнасцей, акрамя геаграфічнага месцазнаходжання вострава. Паказваць, дзе знаходзіцца гэты востраў, у сучасны момант яшчэ немагчыма, таму што і зараз там знаходзяцца скарбы, якіх мы не вывезлі адтуль. І вось у сучасным, 17... годзе я бяруся за пяро і вяртаюся думкамі да таго часу, калі ў майго бацькі была карчма „Адміral Benбоу“, а ў гэтай карчме пасяліўся стары загарэлы марак з шаблевым шрамам на шацэ.

Я памятаю—быццам гэта было ўчора,—як, цяжка ступаючы, ён дацягнуўся да нашых дзвярэй, а яго скрынку везлі за ім на ручной каламажцы. Гэта быў высокі, дужы, важкі мужчына з каштанава-цёмным тварам. Набракшая дзёгцем касічка тырчэла над каўняром яго зашмальцаванага сіняга каftана. Рукі ў яго былі шурпатыя, з нейкімі шрамамі і драпінамі, пазногці чорныя, паламаныя, а шаблевы шрам на шацэ—бруднаватага, чырванавата-бляявага колеру. Памятаю, як незнамы, пасвістваючы, агледзеў нашу бухту

і раптам заспываў старую матроскую песню, якую потым так часта спяваў:

Пятнаццаць чалавек на скрынцы мерцвяка.  
Йо-хо-хо, і бутэлька рому!  
Пі, і даканае цябе чортава рука.  
Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Голос у яго быў старэчы, брынклівы, вісклівы, і скрыпей, як рычагі кабестана<sup>1)</sup>.

І палка ў яго была, як жалезны рычаг. Ён пастукаў. гэтай палкай у нашы дзвёры і, калі мой бацька вышаў да яго на парог, груба патрабаваў шклянку рому.

Ром яму падалі, і ён з выглядам знаўцы прыняўся, не спяшаючыся, каштаваць кожны глыток. Піў і паглядваў то на скалы, то на карчмовую шыльду.

— Бухта зручная,—сказаў ён нарэшце.—Някепскае месца для таверны. Многа народу, прыяцель?

Бацька адказаў, што не, на жаль, зусім няшмат.

— Ну што-ж!—сказаў марак.—Гэта каюта якраз для мяне... Эй, прыяцель!—крыкнуў ён чалавеку, які вёз за ім ручную каламажку.—Пад'язджай сюды ды памажы мне ўцягнуць скрынку... Я пажыву тут нядоўга,—працягваў ён.—Чалавек я просты. Ром, вянгліна і яешня—вось і ўсё што мне трэба. Ды вунь тая скала, з якой відаць караблі, якія праходзяць па мору... Як мяне называць? Ну што-ж, называйце мяне капітанам... Ага, я ведаю, чаго вы хочаце. Вось!

І ён кінуў на парог тры ці чатыры манеты.

— Калі гэтыя скончацца, можаце прыйсці і сказаць,—сказаў ён сурова і глянуў на бацьку, як начальнік.

І сапраўды, хоць волратка ў яго была дрэннаватая, а мова адзначалася грубасцю, ён не быў падобны да звычайнага матроса. Хутчэй за ўсё яго можна было прыніць за штурмана або шкіпера, які прызвычаіўся, каб яму падначальваліся. Адчувалася, што ён любіць даваць волю свайму кулаку. Чалавек з каламажкай расказаў нам, што незнёмы прыбыў учора раніцай на паштовых у „Гасцініцу карала

<sup>1)</sup> Кабестан—прылада для падымання карабельнага якара.



Георга" і распытваў там аб усіх заезджых дамах, якія размешчаны блізка да мора. Пачуўши аб нашай карчме добрыя водгукі і даведаўшыся, мабыць, што яна стаіць на водшыбе, у баку ад вёскі, капітан парашыў пасяліцца ў нас. Вось і ўсё, што ўдалося нам даведацца пра нашага пастаяльца.

Чалавек ён быў маўклівы. Цэлыя дні блукаў вакол бухты або ўзбіраўся на скалы з меднай падзорнай трубой. Вечарамі ён сядзеў у агульным пакоі, у самым куце каля агню, мяшаў ром з вадой, і піў гэтую моцную мешаніну. Ён не адказваў, калі з ім пачыналі гаварыць. Толькі акіне лютым поглядам і засвішча носам, як карабельная сірена ў тумане. Неўзабаве мы і нашы наведвальнікі навучыліся не чапаць яго. Кожны дзень, вярнуўшыся з прагулкі, ён пытаўся, ці не праходзілі па нашай дарозе якія-небудзь маракі. Спачатку мы думалі, што яму нехапае кампаніі такіх-жя гуляк, як ён сам. Але нарэшце мы пачалі разумець, што ён жадае быць далей ад іх. Калі які-небудзь марак, прабіраючыся па прыбярэжнай дарозе ў Брыстоль, спыняўся ў „Адмірале Бенбоў“, капітан спачатку разглядваў яго з па-за дзвірной заслоны і толькі тады выходзіў

у агульны пакой. У прысутнасці падобных людзей ён быў маўклівы, як мыш.

Я ведаў, у чым тут справа, таму што капітан расказаў мне, каго ён баіцца. Аднойчы ён адвёў мяне ўбок і абяцаў плаціць мне ў першы дзень кожнага месяца па чатыры сярэбраныя пенсы, калі буду я „вельмі пільна сачыць, ці не з'явіцца дзе марак на адной назе“, і паведамлю яму зараз-жа, як толькі ўбачу гэтага. Калі надыходзіла першае я прасіў у яго абяцаную пенсю, ён толькі трубіў носам і лягала глядзеў на мяне. Але праз некалькі дзён усё-ткі прыносіў мне манетку і паўтараў загад не прапусціць „марака на адной назе“.

Гэты аднаногі марак праследаваў мяне нават у сне. Бурнымі начамі, калі вецер страсаў усе чатыры куты нашага дома, а прыбой равеў у бухце, дасягаючы да верхніх скалаў, ён сніўся мне ў самых рознастайных выглядах, страшэнны, як тысяча чарцей. Нага была адрэзана ў яго то да калена, то да самага бядра. Часамі ён здаваўся мне нейкім жудасным страшыдлам, у якога адна-адзіная нага расце ад самай сярэдзіны яго цела. На гэтай адной назе ён ганяўся за мной, пераскакваючы праз платы і канавы. Нямала каштавалі мне чатыры пенсы кожны месяц: я расплачваўся за іх гэтымі страшнымі снамі.

Але, як ні страшны быў для мяне аднаногі марак, самаго капітана я баяўся значна менш, чымся ўсе іншыя людзі. У іншыя вечары ён выпіваў столькі рому, што галава ў яго ішла ходырам, і тады ён доўга аставаўся ў карчме і распіваў свае старадаунія, дзікія, жорсткія песні, не звяртаючы ўвагі ні на каго з прысутных. А здаралася і так, што ён запрашаў усіх да свайго стала і патрабаваў шклянкі. Запрошаныя дрыжэлі ад спалоху, а ён прымушаў іх або слухаць яго расказы аб марскіх прыгодах, або падпяваць яму хорам. Сцены нашага дома страсаліся тады ад „йо-хо-хо, і бутэлька рому“, таму што ўсе наведвальнікі баючыся яго шалёнага гневу, стараліся перакрычаць адзін другога і співаць, як мага грамчэй, абы толькі капітан астаўся імі задаволены, таму што ў такі час ён быў ня стрымна грозны: то стукаў кулаком па стале, патрабуючы

жаб усе змоўклі; то даходзіў да шалёнаі ярасці, калі хто-небудзь, перарабіваючы яго слова, задаваў яму якое-небудзь пытанне; то, наадварот, рабіўся лютым, калі да яго не звязрталіся з пытаннямі, таму што, па яго думцы, гэта паказвала, што слухаюць яго няўважліва. І нікога не выпускаў з карчмы: кампанія магла разыйсціся толькі тады калі ім авалодвала дрымотнасць і ён, хістаючыся, ішоў да сваёй пасцелі.

Але больш страшнымі, чым ён сам, былі яго расказы. Жудасныя расказы—аб шыбеніцах, аб катаваннях, аб штормах, аб піратах Караібскага мора, аб разбойніцкіх гнёздах і разбойніцкіх геройствах.

Мяркуючы па яго расказах, ён правёў усё сваё жыццё сярод найгоршых злачынцаў. А лаянка, якая следавала пасля кожнага слова, палохала нашых простадушных вясковых людзей не менш, чым злачынствы, абы якіх ён гаварыў.

Мой бацька заўсёды гаварыў, што нам давядзеца заўкрыць нашу карчму—капітан адводзіць ад нас усіх наведвальникаў. Каму ахвота цярпець такія здзекі і дрыжэць ад жаху, ідуцы дадому. Аднак, я думаю, што капітан, наадварот, хутчэй быў карысным для нас. Праўда, наведвальнікі баяліся яго, але праз дзень іх зноў цягнула да яго. У ціхае, глухое жыццё ён унёс нейкую прыемную трывогу. Сярод моладзі знайшліся нават капітанавы прыхільнікі, якія казалі, што захапляюцца ім. „Сапраўдны марскі воўк, нас克розь прасолены морам!“—гаварылі яны.

Паводле іх слоў, якраз такія людзі, як наш капітан, зрабілі Англію гразой на мірах.

Але, з другога боку, гэты чалавек сапраўды рабіў нам страты. Тыдзень праходзіў за тыднем, месяц за месяцам гроши, якія ён нам даў раней, былі ўжо даўно выдаткованы, а новых грошай ён не плаціў. І ў бацькі нехапала духу патрабаваць у яго гэтых грошай. Варты было бацьку заікнуцца аб плаце, як ён ярасна пачынаў сапці, пасля сапенне ператваралася ў рыканне, і мой бацька ў вялікім спалоху выбягаў з пакоя. Я бачыў, як пасля падобных спроб ён з адчаем ламаў сабе руکі. Я не сумняваўся, што

гэтыя трывогі і страхі значна паскорылі сумную і заўчастную смерць бацькі.

На працягу ўсёй пабыўкі ў нас капітан увесь час хадзіў у адной і той самай вонратцы, толькі набыў у разносчыка некалькі пар панчох. Адзін край яго капелюша абвіс; капітан так і пакінуў яго, хоць пры моцным ветры гэта было вельмі нязручна. Я добра памятаю, які ў яго быў падраны кафтан; колькі ён ні латаў яго наверсе, у сваім пакоі, урэшце кафтан ператварыўся ў рызё. Ніякіх пісьмаў ён ніколі не пісаў і не атрымліваў ніадкуль. І ніколі ні з кім не размаўляў, хіба толькі, калі быў вельмі п'яны. І ніхто з нас ніколі не бачыў, каб ён адчыняў сваю скрынку.

Толькі адзін-адзіны раз капітану адважыліся пярэчыць, і то адбылося гэта ў самыя апошнія дні, калі мой няшчасны бацька быў пры смерці.

Неяк увечары да хворага прышоў доктар Ліўсі. Ён агледзеў пацыента, наспех з'еў абед, якім пачаставала яго моя маці, і спусціўся ў агульны пакой выкурыць люльку, чакаючы, пакуль прывядуць яму каня. Конь астаўся наверсе ў пасёлку, таму што ў старога „Бенбоў“ не было для яго памяшкання.

У агульны пакой увёў яго я, і памятаю, як гэты прыгожы, франтавата апрануты, доктар, у беласнежным парыку, чорнавокі, надзвычай добра выхаваны, здзівіў мяне сваёй непадобнасцю да вясковых гуляк, наведваўшых нашу карчму. Асабліва рэзка адрозніваўся ён ад нашага варонава пудзіла, бруднага, панурага, важкага пірата, які насыцябаўся рому і сядзеў, наваліўшыся локцямі на стол.

Раптам капітан заспіваў сваю вечную песню:

Пятнаццаць чалавек на скрынцы мерцвяка.


Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Пі, і даканае цябе чортава рукъ.

Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Спачатку я думаў, што „скрынка мерцвяка“—гэта тая самая скрынка, якая стаіць наверсе, у капітанавым пакоі.

У маіх страшных снах гэтая скрынка не раз узнікала перада мной разам з аднаногім мараком. Але паволі мы



так прызывычайліся да гэтай песні, што перасталі звяртаць на яе ўвагу. У гэты вечар яна была навіной толькі для доктара Ліўсі, і, як я заўважыў, не выклікала ў яго прыемнага ўражання. Ён сядзіта паглядзеў на капітана, перад тым як зноў пачаць гутарку са старым садоўнікам Тэйлорам аб новым спосабе лячэння рэўматызма. А між тым капітан, паволі разгараачыўшыся ад сваіх уласных спеваў, ударыў кулаком па стале. Гэта азначала, што ён патрабуе цішыні.

Усе галасы змоўклі ўраз; адзін толькі доктар Ліўсі працягваў сваю добрадушную і гучную размову, пыхкаючы люлькай пасля кожнага слова. Капітан прарэзліва глянуў на яго, пасля зноў ударыў кулаком па стале, пасля глянуў яшчэ больш прарэзліва і раптам загарланіў, суправаджаючы свае слова непрыстойнай лаянкай:

— Эй, там, на палубе, маўчаць!

— Вы да мяне звяртаецеся, сэр?—спытаў доктар.

Той сказаў, што менавіта да яго, і пры гэтым вылаяўся зноў.

— У такім разе, сэр, я скажу вам адно,—адказаў доктар,—калі вы не пакінече п'янствацаць, вы хутка пазбавіце свет ад аднаго з самых агідных нягоднікаў!

Капітан ашалеў ад злосці. Ён ускочыў на ногі, выхапіў і адкрыў свой матроскі складаны ножык і, гойдаючы яго на далоні, прыгрэзіў доктару, што прыгвоздзіць яго да сцяны.

Доктар нават не варухнуўся. Ён гаварыў з ім не абарочваючыся, праз плячо, тым-жа голасам. Магчыма, толькі крыху грамчэй, каб усе ў пакоі пачулі... Спакойна і цвёрда ён вымавіў:

— Калі вы зараз-жа не схаваецце гэты ножык у кішэню, я клянуся вам чэсцю, што вы будзеце байдзіцца на шыбеніцы пасля першай сесіі нашага раз'язнога суда.

Між іх вачыма начаўся паядынак. Але капітан хутка здаўся. Ён схаваў свой ножык і апусціўся на крэсла, бармочачы, як пабіты пёс.

— А цяпер, сэр,—казаў далей доктар,—паколькі мне стала вядома, што ў маёй акрузе знаходзіцца падобны суб'ект, я буду мець над вамі самы пільны нагляд удзень

а ўноч. Я не толькі доктар, я тутэйшы суддзя. І калі да мяне дойдзе хоць адна самая найменшая скарга,—хоць-бы толькі на тое, што вы нагрубілі каму-небудзь... вось як зараз,—я прыму рашучыя меры, каб вы былі адпаведна пакараны.

Неўзабаве доктару Лівсі падалі каня, і ён ад'ехаў. Але капітан увесь вечар быў ціхі і спакойны і астаўся такім ва ўсе наступныя вечары.

## Раздзел II

### ЧОРНЫ ПЁС З'ЯЎЛЯЕЦЦА І ЗНІКАЕ

Неўзабаве адбылося першае з тых загадковых здарэнняў, дзякуючы якім мы пазбавіліся, нарэшце, ад капітана. Але, пазбавіўшыся ад яго самаго, мы не пазбавіліся, як вы самі ўбачыце, ад яго спадчыны.

Стаяла сцюдзённая зіма з доўгімі траскучымі марозамі ды бурнымі вятрамі. Ужо спачатку было ясна, што мой бедны бацька наўрад ці ўбачыць вясну. З кожным днём яму рабілася горш. Гаспадарыць у карчме давялося мне і маёй маці. У нас было спраў не абabraць, і мы аддавалі вельмі мала ўвагі нашаму пастаяльцу.

Пачыналася студзенская марозная раніца. Бухта была ўся сівая ад намаразі. Дробныя хвалі ласкова лізалі ўзбярэжныя каменні. Сонца яшчэ не паспела ўзняцца і толькі кранула сваімі праменнямі верхавіны ўзгоркаў і марскую далічынъ. Капітан прачнуўся раней звычайнага і накіраваўся да мора. Пад шырокімі поламі яго падранага сіняга кафтана калыхалася тонкая шабля. Падпахай у яго была падзорная труба. Капялюш ён ссунуў на патыліцу. Я памятаю, што з рота ў яго выляталі клубкі пару і кружыліся ў паветры, як дым. Я чуў, як злосна ён чмыхаў, знікаючы за вялікай скалой—відаць, усё яшчэ не мог забыць аб сваёй сутычцы з доктарам Лівсі.

Маці была наверсе, у бацькі, а я накрываў стол для снедання да прыходу капітана. Раптам дзвёры адчыніліся, і ў пакой увайшоў чалавек, якога раней я ніколі не бачыў.

Ён быў бледны, і твар у яго блішчэў, быццам намазаны салам. На левай руцэ ў яго нехапала двух пальцаў. Нічога ваяўнічага не было ў ім, хоць у яго на поясে вісела шабля. Я заўсёды пільна сачыў за кожным мараком, будзь ён на адной назе ці на двух, і памятаю, што гэты чалавек вельмі мяне азадачыў. На марака ён быў мала падобны, і ўсё-ж я адчуваў, што ён з маракоў.

Я спытаў, чаго ён хоча, і ён патрабаваў рому. Я памкнуўся ісці з пакоя, каб выкананаць яго даручэнне, але ён сеў за стол і зноў паклікаў мяне да сябе. Я спыніўся з сурвэткай у руцэ.

— Хадзі-тка сюды, сынок,—сказаў ён.—Падыйдзі бліжэй.  
Я падышоў.

— Гэты стол накрыты для майго таварыша, штурмана Білі?—запытаў ён, усміхаючыся.

Я адказаў, што не ведаю ніякага штурмана Білі і што стол накрыты для аднаго нашага пастаяльца, якога мы завем капітанам.

— Ну што-ж,—сказаў ён,—майго таварыша, штурмана Білі, таксама можна называць капітанам. Гэта справы не змяняе. У яго шрам на шчацэ і вельмі прыемнае абыходжанне, асабліва калі ён нап'ецца. Вось які ён, мой штурман Білі. У вашага капітана таксама шрам на шчацэ. І якраз на правай шчацэ. Значыць, усё ў парадку, хіба не так? Дык вось, я хацеў-бы ведаць, ці знаходзіцца ён тут, у гэтым доме, мой мілы таварыш Білі?

— Я адказаў, што ён пайшоў пагуляць.

— А па якой дарозе, сынок? Па якой дарозе ён пайшоў.

Я паказаў яму скалу, на якой штодня бываў капітан, і сказаў, што ён, напэўна, хутка вернеца.

— А як хутка? Праз гадзіну? Праз дзве?

І, задаўшы мне яшчэ некалькі розных пытанняў, ён сказаў нарэшце:

— Так, мой таварыш Білі ўзрадуеца мне, як выпіўцы.

Аднак, твар у яго пры гэтых словаах быў пануры, і я меў усе падставы думак, што капітан будзе не надта радавацца сустрэчы з ім. Але я тут-жа сказаў сабе, што

гэта не мае да мяне дачынення. І, акрамя таго, цяжка было зрабіць якія-небудзь заходы пры такіх абставінах. Незнамы ўважліва сачыў за дзвярыма, прытоішыся каля ўвахода, нібы кот, падсочваючы мыш. Я хацеў было выйсці на двор, але ён зараз-жа аклікнуў мяне. Я не адразу паслухаў яго, і ягоны сальны твар раптам сказаўся такім гневам, ён выбухнуў такой лаянкай, што я ў спалоху адскочыў назад. Але як толькі я вярнуўся, ён пачаў размаўляць са мной па-ранейшаму, не то лісліва, не то насмешліва, пахлопаў мяне па плячы, сказаў, што я слаўны хлопчык і што я яму адразу спадабаўся.

— У мяне ёсць сынок,—сказаў ён,—і ты падобны да яго, як дзве кроплі вады. Ён—гордасць майго бацькаўскага сэрца. Але для хлопчыкаў галоўнае—пастухмянасць. Так, сынок, пастухмянасць. Вось калі-б ты паплаваў з Білі, цябе не давялося-б аклікаць два разы. Білі ніколі не паўтараў заадаў. Не, у яго былі іншыя парадкі... А вось і ён, мілы штурман Білі, з падзорнай трубой падпаҳай, благаславі яго бог! Давай, схаваемся за дзвярыма, сынок, і наладзім Білі сюрприз, парадуем Білі, благаславі яго бог!

З гэтымі словамі ён загнаў мяне ў агульны пакой, у кут, і схаваў у сябе за плячыма. Мы абодва былі заслонены адчыненымі дзвярыма. Мне было і непрыемна і ледзь-ледзь страшнавата, асабліва калі я зауважыў, што незнамы трусіць і сам. Ён вызваліў рукяятку сваёй шаблі, ледзь-ледзь выцягнуў яе з ножнаў і ўвесь час рабіў такія рухі, як быццам ён глытаў нейкі кавалак, што захраснуў у яго ў горле.

Нарэшце, у пакой уваліўся капітан, ляснуў дзвярыма і, не гледзячы па баках, накіраваўся праста да стала, дзе яго чакала снеданне.

— Білі!—прамовіў незнамы, стараючыся надаць свайму голасу цвёрдасць і смеласць.

Капітан раптоўна аглянуўся і апынуўся праста перад намі. Загар як-бы знік з яго твара, нават нос яго зрабіўся сінім. У яго быў выгляд чалавека, які сустрэўся са зданню, , признаюся вам, мне зрабілася шкада яго—такім ён адразу зрабіўся старым і друзлым.

— Хіба ты не пазнаеш мяне, Білі? Няўжо ты не пазнаеш свайго старога карабельнага таварыша, Білі?—сказаў незнаёмы.

Капітан адкрыў рот, быцца у яго нехапала подыху.

— Чорны Пёс!—прамовіў ён, нарэшце.

— Акурат ён,—адказаў незнаёмы, некалькі падбадзёрыўшыся.—Чорны Пёс прышоў наведаць свайго старога карабельнага прыяцеля, свайго мілага Білі, што жыве ў карчме „Адмірал Бенбоў“. Ах, Білі, Білі! Колькі часу прайшло ад той пары, як я страціў два сваіх кіпцюры!—усклікнуў ён, узніяўши сваю скалечаную руку.

— Ладна,—сказаў капітан.—Ты высачыў мяне, і я перад табой. Кажы, чаго прышоў?

— Пазнаю цябе, Білі,—адказаў Чорны Пёс.—Ты правы, Білі. Гэты сладкі хлапчына, які мне так спадабаўся, прынясе мне шкляначку рому. Мы пасядзім з табой, калі хочаш, і пагутарым без хітрыкаў, проста, як старыя прыяцелі. Хіба не так?

Калі я вярнуўся з бутэлькай, яны ўжо сядзелі за столом.

Чорны Пёс сядзеў бліжэй да дзвярэй, на самым канцы лаўкі, і адным вокам пазіраў на свайго старога прыяцеля а другім—на дзвёры, каб той не мог уцячы.

Ён загадаў мне выйсці і пакінуць дзвёры адчыненымі насцеж.

— Каб ты, сынок, не паглядваў у дзірку ад ключа,—вытлумачыў ён.

Я пакінуў іх удвух і вярнуўся да стойкі.

Доўгі час, не гледзячы на ўсе старанні, я не чую нічога, акрамя невыразнага гоману. Але паволі галасы рабіліся ўсё больш гучнымі, і, нарэшце, мне ўдалося злавіць некалькі слоў, галоўным чынам лаянку, якая выходзіла з капітанавых вуснаў.

Нарэшце, капітан закрычаў:

— Не, не, не, не! І досыць аб гэтым! Чуеш?

І пасля зноў:

— Калі справа дойдзе да шыбеніцы, дык хай на ёй баўтаюцца ўсе!

Пасля раптоўна страшэнны выбух лаянкі, стол і лаўкі з грукатам перакуліліся на падлогу, бразнула сталь кінкоў, нехта ўскрыкнуў ад болю, і праз хвіліну я ўбачыў Чорнага Пса, які што было сілы бег да дзвярэй. Капітан гнаўся за ім. Шаблі іх былі аголены. У Чорнага Пса з левага пляча цякла кроў. Каля самых дзвярэй капітан замахнуўся шабляй, і хацеў нанесці ўцякаючаму яшчэ адзін, самы страшэнны ўдар, які, несумненна разрубіў бы яго папалам, але шабля зачапілася за вялікую шыльду нашага „Адмірала Бенбоў“. На шыльдзе, унізе, на самой раме, дагэтуль можна бачыць ад яе след.

На гэтым бойка скончылася.

Выскачыўшы на дарогу, Чорны Пёс, не гледзячы на сваю рану, памчаўся з такой здзіўляючай хуткасцю, што праз поўхвіліны знік за ўзгоркам. Капітан стаяў і глядзеў на шыльду, як звар'яцэлы. Затым некалькі разоў правёў рукой па вачах і вярнуўся дадому.

— Джым,—загадаў ён,—рому!

Ён крыху пахіснуўся пры гэтых словах і абапёрся рукою аб сцяну.

— Вы ранены?—усклікнуў я.

— Рому!—паўтарыў ён.—Я павінен уцякаць адсюль. Рому! Рому!

Я пабег па ром, але ад хвалявання разбіў шклянку і запэцкаў граззю кран ад бочкі. І пакуль я наладжваў парадак і наліваў другую шклянку, раптам я пачуў, як у агульным пакоі нешта важка звалілася на падлогу. Я прыбег і ўбачыў капітана, які ва ўсю даўжыню выцягнуўся на падлозе. Маці, устрывожаная крыкамі і калатнёй, збегла ўніз мне на дапамогу. Мы прыпаднілі капітанаву галаву. Ён дыхаў вельмі гучна і цяжка. Вочы яго былі заплюшчаны, твар пачырванеў.

— Божа мой!—усклікнула маці.—Які сорам для нашай карчмы! А твой бедны бацька, быццам знарок, ляжыць хворы!

Мы не ведалі, як дапамагчы капітану, і былі ўпэўнены, што ён смяротна ранены ў часе паяданка з незнаёмым.

прынёс рому і спрабаваў уліць яму ў рот. Але моцныя сківіцы яго былі сцяты, як жалезныя.

На шчасце, дзверы адчыніліся і ўвайшоў доктар Лівсі, які прыехаў наведаць майго хворага бацьку.

— Доктар, памажыце!—усклікнулі мы.—Што нам рабіць. Куды ён ранены?

— Ранены?—сказаў доктар.—Ён гэтак-жэ ранены, як ты ці я. У яго проста ўдар. Што рабіць, я папераджаў яго. Ну, місіс Гоўкінс, вяртайцеся наверх да мужа і, калі можна, нічога не кажыце яму. А я паспрабую адратаваць гэтае, тройчы непатрэбнае жыццё. Джым, прынясі мне таз.

Калі я вярнуўся з тазам, доктар ужо закасаў у капітана рукай і агаліў яго вялікую мускулістую руку. Рука была татуіравана ва многіх месцах. Паміж плячом і локцем сінелі надпісы: „На шчасце“, „Спадарожнага ветру“ і „Хай спраўдзяцца мары Білі Бонса“.

Каля самага пляча была нарысавана шыбеніца, на якой боўтаўся чалавек. Гэты рысунак, як мне здалося, быў зроблены з пэўным веданнем справы.

— Прапоцкі малюнак,—заўважыў доктар, кратаяучы пальцам рысунак шыбеніцы.—А цяпер, судар Білі Бонс калі вас сапраўды так завуць, мы пабачым, якога колеру ваша кроў. Джым,—звярнуўся ён да мяне,—ты не баішся крыві?

— Не, сэр,—сказаў я.

— Вельмі добра,—праказаў доктар.—Тады трymай таз. Ён узяў ланцэт і ўскрыў вену.

Многа выцякла ў капітана крыві, перш чым ён адкрыў очы і авбёў нас цмяным позіркам. Ён пазнаў доктара і нахмурыў бровы. Пасля заўважыў мяне і як быццам крху супакоіўся. Пасля раптам пачырванеў і, прабуючы ўстаць, закрычаў:

— Дзе Чорны Пёс?

— Тут няма ніякага пса, акрамя вас,—сказаў доктар.—Вы пілі занадта многа рому. І вось вас скапіў удар, як я вам праракаў. І мяне, супроць майго жадаіння, давялося выцягваць вас з магілы. Ну, містэр Бонс...

— Я не Бонс,—перапыніў капітан.

— Няважна,—сказаў доктар.—У мяне ёсць знаёмы пірат, якога завуць Бонсам, і я даў вам гэта імя для сцісласці. Запа-

мятайце, што я вам скажу: адна шклянка рому вас, ка-  
нешне, не заб'е, але калі вы вып'еце адну шклянку, вам захо-  
чаца выпіць яшчэ і яшчэ. І клянуся вам майм парыком:  
калі вы не пакінече піць, вы і сапраўды вельмі хутка  
памрыщё. Зразумела? Вернецеся на неба, як сказана ў біблії.  
Ну, паспрабуйце ўстаць. Я дапамагу вам дабраца да  
вашай пасцелі.

З вялікім намаганнямі мы ўсцягнулі капітана наверх  
і паклалі ў пасцель. Галава яго ў знясіленасці ўпала на  
падушку. Ён быў амаль што непрытомны.

— Дык памятайце,—сказаў доктар,—я сумленна раю  
вам: слова ром і слова смерць для вас азначаюць  
адно і тое-ж самае.

Узяўши мяне за руку, ён накіраваўся да майго хворага  
бацькі.

— Глупства,—сказаў ён, як мы толькі зачынілі за сабой  
дзвёры.—Я выпусціў з яго столькі крыві, што ён надоўга  
супакоіцца. Тыдзень пракачаецца ў пасцелі, а гэта карысна  
і для яго і для вас. Але другога ўдару яму не перажыць.

### Раздзел III

#### ЧОРНЫ ЗНАК

Каля поўдня я зайшоў да капітана з ахаладжальным  
напіткам і лякарствам. Ён ляжаў у тым-же палажэнні, як  
мы яго пакінулі, толькі крыху вышэй. Ён здаўся мне  
вельмі слабым і ў той-же час вельмі ўзрушенным.

— Джым,—сказаў ён,—ты адзін тут чаго-небудзь варты.  
І ты ведаеш: я заўсёды быў добры да цябе. Кожны месяц я да-  
ваў табе чатыры пенсы серабром. Бачыш, друг,—мне кеп-  
ска, я хворы і ўсімі пакінуты. І, Джым, ты прынясеш мене  
кружачку рому, ці не праўда?

— Доктар...—пачаў я.

Але ён пачаў лаяць доктара—слабым голасам, але  
вельмі злосна.

— Усе дактары—швабры,—сказаў ён.—А гэты ваш ту-  
тэйшы доктар, ну, што ён разумее ў мараках? Я бываў  
у такіх краінах, дзе горача, як у кіпячай смале,

так і падалі ад жоўтага джэка<sup>1</sup>), а землетрасені хістали сушу, як марскую хвалю. Што ведае ваш доктар аб гэтых месцах? І я жыў толькі ромам, так! Ром быў для мяне і мясам, і вадой, і жонкай, і прыяцелем. І калі я раз не вып'ю рому, я буду, як стары карабль, выкінуты на бераг штурмам. І мая кроў будзе на табе, Джым, і на гэтай швабры, на доктары.

І ён зноў выбухнуў лаянкай.

— Паглядзі, Джым, як дрыжаць мае пальцы,—працягваў ён жаласлівым голасам.—Я не магу спыніць іх, каб яны не дрыжэлі. У мяне сёння не было ні каплі ў роце. Гэты доктар—дурань, запэўняю цябе. Калі я не вып'ю рому, Джым, мне будуць мроіцца розныя жахі. Сёе-тое я ўжо бачыў, далібог. Я ўбачыў старога Флінта, вунь там у куце, у сябе за плячыма. Бачыў яго выразна, як жывога. А калі мне мрояцца жахі, я раблюся зверам. Ваш доктар сам сказаў, што адна шклянчка мяне не заб'е. Я дам табе залатую гінею<sup>2</sup>) за адну кружачку, Джым.

Ён выпрашваў усё больш настойліва і быў так узбуджаны, што я спалохаўся, каб яго не пачаў бацька. Бацьку ў той дзень было асабліва дрэнна, і яму была неабходна поўная цішыня. Да таго-ж мяне ўмацоўвалі слова доктара, што адна шклянка не пашкодзіць капитану.

— Не патрэбны мне вашы гроши,—адказаў я, таму што прапанова хабару вельмі абрэзіла мяне.—Заплаціце лепш тое, што вы павінны майму бацьку. Я прынясу вам шклянку, але гэта будзе апошняя.

Я прынёс шклянку рому. Ён прагна схапіць яе і выпіць да дна.

— Вось і добра,—сказаў ён,—мне адразу зрабілася лепш. Паслухай, друг, доктар не казаў, колькі мне ляжаць на гэтым ложку?

— Прынамсі тыдзень,—сказаў я.—Не менш.

— А бадай цябе маланка!—закрычаў капитан.—Тыдзень! Калі я буду ляжаць тыдзень, яны паспеюць прыслаць мне

1) Жоўты джэк—трасца.

2) Гінея—англійская манета (каля дзесяці рублёў золата).

чорны знак. Гэтыя людзі ўжо пранюхалі, дзе я,—жулікі і гультаі, якія не здолелі зберагчы свайго і квапяцца зараз на чужое. Хіба сапраўдныя маракі так абыходзяцца? Вось я, напрыклад: я чалавек ашчадны, ніколі не сыпаў грашыма і не жадаю траціць нажытога. Я зноў ашукаю гэтых людзей. Я адплыву ад гэтага рыфа ды зноў пакіну іх усіх у дурнях.

З гэтымі словамі ён пачаў павольна ўзнімацца з пасцелі, апіраючыся на маё плячо з такою сілай, што я амаль не закрычаў ад болю. Цяжка, як мёртвяя калоды, апусціліся яго ногі на падлогу. Яго палкая гутарка была ў поўнай неадпаведнасці з яго ледзь чутным голасам.

Пасля таго, як ён сеў на ложку, ён доўга не мог вымавіць ні слова, і, нарэшце, сказаў:

— Даканаў мяне гэты доктар... Вушы мае так і пяюць. Памажы мне легчы...

Але, перш чым я працягнуў да яго руку, ён зноў паваліўся ў пасцель і некаторы час ляжаў моўчкі.

— Джым,—сказаў ён нарэшце,—ты бачыў сёння таго марака?

— Чорнага Пса?—спытаўся я.

— Так, Чорнага Пса,—сказаў ён.—Ён вельмі нядобры чалавек, але тыя, што паслалі яго, яшчэ горш, чым ён. Слухай: калі мне не ўласца адсюль выбрацца і яны прышлюць мне чорны знак, ведай, што яны квапяцца на скрынку. Тады сядай на каня—да рэчы, ты ездзіш конна, не прауда?— Тады сядай на каня і скачы што ёсць сілы... Цяпер мне ўжо ўсёроўна... Скачы хоць да гэтага праклятага доктара, да швабры, і скажы яму, каб ён свіснуў усіх матросаў на палубу—усякіх там прысяжных і суддзяў—і злавіў-бы маіх гасцей на борце „Адмірала Бенбоў“, усю старую шайку Флінта, усіх да аднаго, колькі іх яшчэ асталося жывых. Я быў першым штурманам, так, першым штурманам старога Флінта, і я адзін ведаю, дзе знаходзіцца тое месца. Ён сам усё мне перадаў у Саванне, калі паміраў, вось як я зараз ляжу, бачыш? Але ты нічога не рабі, пакуль яны не прышлюць мне чорны знак або пакуль ты зноў не ўбачыш Чорнага Пса ці марака на адной назе. За гэтым аднаногім, Джым, сачы больш за ўсё.

— А які гэта чорны знак, капитан? — спытаяўся я.

— Гэта выклік, прыяцель. Накшталт павесткі: запрашэнне ў суд. Калі яны прышлюць, я табе скажу. Ты толькі не праваронь іх, мілы Джым, я падзялю з тобой усё папалам, даю табе слова гонару.

Ён пачаў збівацца ў гаворцы, і яго голас усё слабеў. Я даў яму лякарства, і ён прыняў яго, як дзіцё.

— Ні адзін марак яшчэ не адчуваў такой патрэбы ў лякарстве, як я.

Хутка ён заняпаў у цяжкае забыццё, і я пакінуў яго аднаго.

Не ведаю, што-бы зрабіў, калі-б усё ішло добра. Магчыма, я расказаў-бы аб усім доктару, таму што я да смерці баяўся, каб капитан не пашкадаваў аб сваёй шчырасці і не забіў бы мяне. Алё абставіны склаліся інакш. Увечары раптам памёр мой бедны бацька, і мы забылі на ўсё астатніе. Я так быў ахоплены нашай бядою, наведваннем суседзяў, наладжваннем паходжання і працай у карчме, што ў мяне не было часу ні думаць аб капитане, ні баяцца яго.

У наступную раніцу ён зышоў уніз, як быццам нічога не здарылася. Еў у звычайны час, але без усякага апетыту, і, баюся, выпіў больш звычайнага, таму што сам частаваўся каля стойкі. Прытым ён пырхаў і сапеў так сядзіта, што ніхто не адважыўся-б забараніць яму лішнюю выпіўку. Увечары напярэдадні паходжання ён быў п'яны, як звычайна. Агідна было чуць яго разбэшчаную, дзікую песню ў нашым агорнутым жалобай dome. І, хоць ён быў вельмі слабы, мы да смерці баяліся яго. Адзіны чалавек, які мог-бы закрыць яму глотку, — доктар — быў далёка; доктара выклікалі за некалькі міль да аднаго хворага, і пасля бацькавай смерці ён ні разу не паказваўся каля нашага дому.

Я сказаў, што капитан быў слабы. І сапраўды, яму не толькі не паляпшала, але як быццам усё пагаршала. Ён ледзь-ледзь узыходзіў на сходках і, хістаючыся, кандыбаў да нашай стойкі, часам ён высоўваў нос за дзвёры падыхаць морам, але хапаўся пры гэтym за сцяну. Дыхаў ён цяжка і хутка, як чалавек, узыходзячы на стромкую гару.

Ён больш не заводзіў гутаркі са мной і, відаць, забыў аб сваёй нядаўняй шчырасці, але зрабіўся яшчэ больш

успыльчывы, раздражлівы, не гледзячы на ўсю сваю слабасць. Напіўшыся, ён выцягваў шаблю і клаў яе перад сабой на стол і пры гэтым бадай што не заўважаў людзей, як быццам увесь захлынены сваімі думкамі ды брэдавымі зданнямі.

Аднойчы неяк, што вельмі дзівіла нас, ён нават пачаў насліцтваць нейкую вясковую любоўную песенку, якую, відаць, спяваў у юнацтве, перад тым як адправіцца ў мора.

У такім становішчы былі справы, калі на другі дзень наслія пахавання—дзень быў пахмурны, імглісты і марозны,—у тры гадзіны пасля поўдня, я вышаў за дзвёры і спыніўся на парозе. Мяне прыгнітала туга.

Раптам я заўважыў чалавека, які павольна цягнуўся па дарозе. Відавочна, ён быў сляпы, таму што дарогу перад сабой намацваў палкай. Над яго вачыма і носам вісеў зялёны шчыток. Згорблены старасцю ці хваробай, ён быў увесь захутаны ў стary, падраны матроскі плашч з капюшонам, які хаваў абрысы яго цела. Ніколі ў сваім жыцці не бачыў я такога страшнага чалавека. Ён спыніўся недалёка ад карчмы і гучна прамовіў на распей дзіўным гугнявым голасам, звяртаючыся ў пусты прастор:

— Ці не скажа які-небудзь дабрадзей беднаму сляпому чалавеку, страціўшаму дарагі зрок у часе адважнай абароны сваёй радзімы, у якой мясцовасці ён знаходзіцца зараз?

— Вы знаходзіцесь каля карчмы „Адміral Бенбоў”, у бухце Чорнага Ўзгорка, добры чалавек,—сказаў я.

— Я чую голас,—ірыгугнявіў стary,—і малады голас. Дайце мне руку, добры малады чалавек, і правядзіце мяне ў гэты дом!

Я падаў яму руку, і гэтая жудасная бязвокая істота з такім саладкаватым голасам скапіла яе, быццам абцуగамі.

Я так спалохаўся, што хацеў уцячы. Але сляпы прыцягнуў мяне да сябе.

— А цяпер, хлопчык,—сказаў ён,—вядзі мяне да капітана.

— Сэр,—сказаў я,—я, слова гонару, не адважуся.

— Не адважышся?—усміхнуўся ён.—Ах, вось як! Не адважышся! Вядзі мяне зараз-жа, а то я зламлю табе руку.

І ён так павярнуў маю руку, што я закрычаў.

— Сэр,—сказаў я,—я баяўся не за сябе, а за вас. Капітан цяпер не такі, як заўсёды. Ён сядзіць з аголенай шабляй. Адзін джэнтльмен ужо прыходзіў да яго і...

— Жвава, марш!—перапыніў ён мяне.

Ніколі я яшчэ не чуў такога лютага, халоднага і паганага голаса. Гэты голас напалохаў мяне мацней, чым боль. Я зразумеў, што павінен падначаліцца, і павёў яго ў агульны пакой, дзе сядзеў наш хворы пірат, адурманены ромам. Сляпы ўчапіўся за мяне жалезнымі пальцамі. Ён націскаў на мяне ўсім сваім цяжарам, я лёдзь трymаўся на нагах.

— Вядзі мяне праста да яго і, калі ён мяне ўбачыць, крыкні: „Вось ваш друг, Білі“. Калі ты не крыкнеш, я вось што зраблю.

І ён так сціснуў маю руку, што я ледзь не страціў прытомнасць. Я так баяўся сляпога жабрака, што забыў мой жах перад капітанам, і, адчыніўшы дзвёры агульнага пакоя, дрыготлівым голасам пракрычаў тыя слова, якія сляпы загадаў мне пракрычаць.

Бедны капітан узніяў вочы ўверх і адразу працвяrozіўся. Яго твар паказваў не спалох, а праўдзівей смяротную муку. Ён паспрабаваў устаць, але ў яго, відаць, нехапала слы.

— Нічога, Білі, сядзі дзе сядзіш,—сказаў жабрак.—Я не могу цябе бачыць, але я чую як дрываць твае пальцы. Справа ёсць справа. Выцягні сваю правую руку. Хлопчык, вазьмі яго правую руку і паднясі да маёй правай рукі.

Мы абодва паслухалі яго. І я ўбачыў, як ён пералажыў нешта з сваёй рукі, у якой трymаў палку, на далонь капітана, якая адразу сціснулася ў кулак.

— Справа зроблена,—сказаў сляпы.

Пры гэтых словах ён выпусціў сваю руку і са спрытнасцю, неўласцівай для калекі, выскачыў з агульнага пакоя на дарогу. Я ўсё яшчэ стаяў нерухома і прыслухоўваўся, як аддаляўся стук яго палкі.

Прайшло шмат часу, пакуль мы з капітанам апамяталіся. Тут толькі я заўважыў, што ўсё яшчэ трymаю яго за руку. Раптам ён вырваў руку і глянуў на далонь.

— У дзесяць гадзін!—усклікнуў ён.—Асталося шэсць гадзін. Яшчэ ёсць час.



І ўскочыў на ногі, але зараз-жа пахіснуўся і схапіўся за горла. Так стаяў ён, хістаючыся, некалькі хвілін, потым з якімсьці дзіўным гукам усім цяжарам грымнуўся на падлогу, тварам уніз.

Я адразу рынуўся да яго і паклікаў маці. Але было позна. Капітан раптоўна памёр ад апаплексіі. І дзіўна, мнене сапраўды, ніколі не падабаўся гэты чалавек, хоць у апошні час я пачаў шкадаваць яго,—але, убачыўши яго мёртвым, я заплакаў. Я плакаў доўга, я заліваўся слязмі. Гэта была другая смерць, якая адбылася перад маімі вачыма, і гора, якое было прычынена мне першай, было яшчэ надзвычай свежа ў маім сэрцы.

#### *Раздзел IV*

### **МАТРОСКАЯ СКРЫНКА**

Я, вядома, адразу-ж расказаў маці ўсё, што ведаў. Магчыма, мне варта было расказаць ёй аб гэтым раней. Мы апынуліся ў цяжкім, небяспечным становішчы.

Частка грошай, што асталіся пасля капітана,—калі толькі ў яго былі гроши,—безумоўна павінна была належаць нам. Але наўрад яго таварышы, накшталт Чорнага Пса і сляпога жабрака, згадзіліся-б адмовіцца ад сваёй здабычы дзеля аплаты даўгоў нябожчыка. Загад капітана сесці на кані і скакаць па доктара Ліўсі я выканаць не мог: нельга было пакінуць маці адну, без усякай абароны. Аб гэтым няварта было і думаць. Мы не адважваліся далей аставацца дома: мы ўздрыгвалі нават тады, калі вугалле ў нашым камінку падала на жалезнія краткі; мы баяліся нават цікання гадзініка. Усюды нам чуліся чыесьці крокі, быццам хто набліжаўся да нас.

Пры думцы аб tym, што на падлозе ляжыць мёртвае цела і што недзе блізка бадзяеца агідны сляпы жабрак, у мяне валасы ўзнімаліся на галаве. Марудзіць нельга было ні хвіліны. Трэба было нешта пачаць. І мы рашилі накіравацца разам у бліжэйшы пасёлак прасіць дапамогу. Сказана—зроблена. З непакрытымі галовамі кінуліся мы бегчы скрэзь марозны туман. Ужо пачынала цымнець.

Пасёлка ад нас не было відаць, але знаходзіўся ён недалёка, за некалькі сот ярдаў ад нас, на процілеглым беразе суседній бухты. Мяне вельмі падбадзёrvала адчуванне, што сляпы жабрак, калі вышаў з нашага дому, накіраваўся ў другі бок. Ішлі мы нядоўга, хоць часам спыняліся, прыслухоўваліся. Але навокал былі звыклыя гукі: гудзеў прыбой, ды кракалі ў лесе вароны.

У пасёлку ўжо запалілі свечы, і іх жаўтаватае святло ў дзвярах і вокнах супакоіла нас. Але толькі ў гэтым і была ўся дапамога, якой нам давялося там дабіцца. На сорам ім, ні адзін з жыхароў вёскі не згадзіўся пайсці з намі ў „Адмірал Бенбоў“.

Чым больш гаварылі мы аб нашых трывогах, тым мацней гэтыя людзі туліліся да сваіх кутоў. Імя капітана Флінта, мне да таго часу незнёмае, было добра вядома шмат каму з іх і наводзіла на іх жах. Некаторыя ўспомнілі, як аднойчы, працуячы ў полі недалёка ад „Адмірала Бенбоў“, убачылі на дарозе нейкіх падазроных людзей. Незнёмыя здаліся ім кантрабандыстамі, і яны паспяшаліся дадому, каб мацней зачыніць свае дзверы. Нехта нават бачыў невялічкі карабль у бухце, што называлася Логава Кіта. Таму адно спамінанне аб капітанавых прыяцелях прымушала іх дрыжэць. Знаходзіліся смельчакі, якія згаджаліся з'ездіць па доктара Лігсі, які жыў у другім баку, але ніхто не хацеў прыняць удзелу ў ахове карчмы.

Кажуць, што баязлівасць заразліва. Але спрэчкі і пярэчанні, наадварот, могуць надаць чалавеку храбрасці. Калі ўсе адмовіліся ісці разам з намі, маці заявіла, што ні ў якім разе не хоча страціць гроши, якія належаць яе асірацеўшаму сыну.

— Вы можаце палохацца колькі вам падабаецца,—сказала яна,—мы з Джымам не баязлівага дзесятка. Мы вернемся той-жа дарогай, якой прышлі. Мала гонару вам, дужым і шырокаплечым мужчынам з душамі, як у куранят. Мы адчынім гэтую скрынку, хоць-бы давялося памерці праз яе. Я буду вельмі ўдзячна, місіс Крослі, калі вы дазволіце мне ўзяць вашу торбачку, каб прынесці ў ёй гроши, што належаць мне паводле закона.

Я, вядома, заявіў, што пайду з маткай, і, вядома, усе закрычалі, што гэта вар'яцтва. Аднак ніхто з мужчын не ўзяўся нас праводзіць. Дапамога іх абмежавалася тым, што яны далі мне набіты пісталет калі на нас зробяць напад і абыяцілі трываль напагатове асядланых коней, каб мы маглі ўцячы, калі разбойнікі будуць гнацца за намі. А адзін малады чалавек паскакаў да доктара па ўзброенас падмаванне.

Шалёна білася маё сэрца, калі мы адправіліся ў нашу небяспечную дарогу. Вечар быў сцюдзёны. Узыходзіў поўны месяца. Ён ужо ўзняўся над кругавідам і чырванеў у імgle, з кожнай хвілінай ззяючы ўсё ярчэй. Мы зразумелі, што хутка пасвятлее, як днём, і нас няцяжка будзе зауважыць пры нашым звароце. Мы прытойваліся каля платоў, бясшумна і хутка, і, не сустрэўши на дарозе нічога страшнага, дабраліся, нарэшце, да „Адмірала Бенбоў“.

Увайшоўши ў дом, я адразу-ж зачыніў дзвёры на засаўку. Цяжка дыхаючы, мы стаялі ў цемры, адны ў пустым доме, дзе ляжаў нябожчык. Пасля маці прынесла свечку і, трываючыся за рукі, мы ўвайшлі ў агульны пакой. Капітан ляжаў у тым-же палажэнні, як мы яго пакінулі,—на спіне, з адкрытымі вачыма, адкінуўшы адну руку.

— Спусці шторы, Джым,—прашаптала маці.—Яны могуць сачыць за намі праз акно... А цяпер,—сказала яна, калі я спусціў шторы,—трэба адшукаць ключ ад скрынкі. Але хацела-б я ведаць, хто адважыцца дакрануцца да нябожчыка.

І яна ледзь-ледзь усхліпнула пры гэтых словах.

Я апусціўся на калены. На падлозе, каля капітанавай рукі, ляжаў маленькі папяровы кружок, выпацканы з аднаго боку чымсьці чорным. Я не сумняваўся, што гэта і ёсць чорны знак. Я схапіў яго і зауважыў, што на другім баку напісана прыгожым выразным почыркам: „*Даем табе термин да дзесяці вечара*“.

— Яны прыдуць у дзесяць, маці,—сказаў я.

І ў тую-ж хвіліну наш стары гадзіннік пачаў біць. Гэты нечаканы гук прымусіў нас уздрыгануцца, але ён і абрадаваў нас, таму што было толькі шэсць гадзін.



LAURE

GROUX

— Ну, Джым,—сказала маці,—шукай ключ.

Я абшукаў капитанавы кішэні адзін за другім. Некалькіх дробных манет, напарстак, ніткі ды тоўстая ігла, кавалак табакі, надкушаны з краю, нож з крываю ручкай, кішэнны компас, крэсіва—вось і ўсё, што я там знайшоў. Мяне ўжо ахоплівала роспач.

— Магчыма на шыі?—сказала маці.

Перамогшы агіднасць, я разарваў каўнер яго кашулі. І сапраўды, на прасмоленай вяроўцы, якую я зараз-жа пепарэрзаў уласным капитанавым нажом, вісеў ключ.

Гэтая ўдача абнадзеіла нашы сэрцы, і мы паспяшаліся наверх, у той цесны пакой, дзе так доўга жыў капитан і дзе ад дня яго прыезда стаяла яго скрынка.

Звонку гэта была самая звычайная матроская скрынка. На вечку відаць была літара Б, выпаленая гарачым жалезам. Куты былі абцёрты і збіты, быццам гэтая скрынка адслужыла доўгую і цяжкую службу.

— Дай мне ключ,—сказала маці.

Замок паддаваўся туга, аднак, ёй удалось адчыніць яго, і яна ў адну хвіліну адкінула вечка.

На нас патыхнула моцным пахам табакі і дзёгшю. Перш за ўсё мы ўбачылі новы, старанна вычышчаны і адпрасаны касцюм, вельмі добры і, па думцы маці, яшчэ ні разу не адзяваны. Падняўшы касцюм, мы знайшлі кучу самых рознастайных рэчаў: „квадрант<sup>1</sup>”), бляшаную кружку, некалькі кавалкаў табакі, дзве пары прыгожых пісталетаў, злітак серабра, старадаўні іспанскі гадзіннік, некалькі, не надта каштоўных, дробязей, пераважна замежнай вытворчасці, пару компасаў у мядзянай аправе ды пяць або шэсць дзівосных ракавін з Вест-Індыі. Потым я часта думаў, навошта капитан, які жыў такім непаседлівым, небяспечным, злачынным жыццём, цягаў з сабой гэтыя ракавіны.

Але нічога каштоўнага, акрамя злітка серабра, ды дробязей, мы не знайшлі. Нам патрэбны былі гроши, толькі гроши. На самым сподзе ляжаў стары марскі плашч, па-

1) Квадрант—стараадаўнняя прылада для вымервання вышыні вябесных цел.

Бялеўшы ад салёной вады. Маці нецярпіва адкінула яго, і мы ўбачылі апошнія рэчы, што ляжалі ў скрынцы: заверчаны ў кляёнку пакет, накшталт пачкі палер, і палатняны мяшок, у якім, мяркуючы па звону, было золата.

— Я пакажу гэтым разбойнікам, што я сумленная жанчына,—сказала маці.—Я вазьму толькі тое, што ён мне быў павінен, і ні фарцінга<sup>1)</sup> больш. Трымай торбачку!

І яна пачала адлічаць гроши, перакладваючы іх з мяшка ў торбачку, якую я трymаў. Гэта была цяжкая справа, узяўшая шмат часу. Тут былі сабраны і памяшаны манеты самых рознастайных чэканак і краін: і дублоны, і луідоры, і гіней, і піястры<sup>2)</sup>, і яшчэ некія мне невядомыя. Гіней было менш за ўсё, а маці мая ўмела лічыць толькі гіней.

Калі яна адлічыла ўжо палову таго, што быў павінен нам капітан, я раптам схапіў яе за руку. У ціхім марозным паветры пранёсся гук, ад якога кроў застыла ў мяне ў жылах,—пастукванне палкай па мёрзлай дарозе. Гук набліжаўся, і мы прыслухоўваліся да яго, затоіўши подых. Затым пачуўся гучны ўдар у дзвёры карчмы, пасля гэтага ручка дзвярэй заварушылася і заляскатала засаўка—нехта спрабаваў зайсці. Настала цішыня ўнутры і знадворку. І, нарэшце, зноў пачулася пастукванне палкай. Да нашай нязмернай радасці, яно цяпер аддалялася і хутка замерла.

— Маці,—сказаў я,—бяры ўсё, ды пабяжым хутчэй.

Я быў упэўнен, што зачыненая на засаўку дзвёры паказаліся сляпому падазронімі і пабаяўся, што ён прывядзе сюды ўсё сваё асінае гняздо.

І ўсё-ж як добра, што я здагадаўся зачыніць дзвёры на засаўку!

Але маці, не гледзячы на ўвесь свой страх, не згаджалася ўзяць ні адной манеты больш таго, што ёй належала, і ў той-же час упарта не згаджалася ўзяць менш. Яна ка-

1) Фарцінг—англійская манета.

2) Піястр і дублон — старадаўнія іспанскія манеты. Луідор—французская манета.

зала, што яшчэ няма сямі гадзін, што ў нас яшчэ безліч часу. І яна ведае ўсе свае правы і нікому не ўступіць іх. Упартая спрачалася яна са мной да той пары, пакуль мы раптам не пачулі працяжны ціхі свіст, што раздаўся недзе ў воддалі, на ўзгорку.

Мы адразу перасталі спрачацца.

— Я вазьму тое, што паспела адлічыць,—сказала яна ускакваючы на ногі.

— А я прыхаплю і гэта для круглай лічбы,—сказаў я, бяручы пачку заверчаных у кляёнку папер.

Праз хвіліну мы ўжо былі ўнізе. Свечка асталася каля пустой скрынкі. Я адчыніў дзвёры, і мы вышлі на дарогу. Нельга было траціць ні хвіліны. Імгла хутка рассейвалася. Месяц вельмі яскрава ззяў, толькі ў глыбіні лагчыны ды каля дзвярэй карчмы была накінута зыбкая заслона імглы, як быццам для таго, каб схаваць першыя крокі нашага ўцёку. Але ўжо на палове дарогі, ледзь вышэй, каля падножжа ўзгорка, мы павінны былі няухільна папасці ў паласу месячнага святла.

У воддалі мы пачулі нечыя крокі, якія хутка набліжаліся.

Мы азірнуліся і ўбачылі скачучы аген'чык: нехта нёс ліхтар.

— Даражэнькі,—раптам сказала маці,—бяры гроши і бяжы. Я адчуваю, што зараз абамлею.

„Мы загінулі абодва“, рашыў я. Як праклінаў я трусасць наших суседзяў! Як злаваў я на сваю бедную маці і за яе сумленнасць, і за яе скромнасць, і за яе цяперашнюю слабасць!

На шчасце, мы праходзілі каля нейкага мосціка. Я дапамог ёй зысці ўніз. Яна ўздыхнула і ўпала мне на плячо. Не ведаю, як я набраўся сілы, але я пацягнуў яе ўніз, да ручая. Непакоюся, што гэта было зроблена даволі груба. Мосцік быў нізенькі, і рухацца пад ім можна было толькі на карачках. Я папоўз далей, пад скляпенне, а маці асталася бадай уся на віду. Гэта было за некалькі крохаў ад карчмы.

## КАНЕЦ СЛЯПОГА

Аказалось, что мая цікавасць была мацней за страх. Я не мог пасядзець на месцы. Асцярожна вылез я ў лагчынку і схаваўся за кустом дрока. Адсюль я выразна бачыў дарогу перад дзвярыма карчмы.

• Ледзь я заняў свой назіральны пост, як з'явіліся ворагі. Іх было чалавек сем ці восем. Яны хутка набліжаліся, гучна і бязладна стукаючы ботамі. Чалавек з ліхтаром бег наперадзе ўсіх. За ім ішлі троє, трymаючыся за руکі. Не гледзячы на туман, я разгледзеў, што сярэдні ў гэтым трыё— сляпы жабрак. Потым я пачуў яго голас і пераканаўся, што не памыліўся.

— Да чорта дзвёры!—крыкнуў ён.

— Ёсць, сэр!—адклікнуліся двое ці троє.

І яны рынуліся ў атаку на дзвёры „Адмірала Бенбоў“. Каля самых дзвярэй яны спыніліся і пачалі раіцца шэптом. Відаць, іх здзівіла, што дзвёры не зачынены. Потым зноў пачуліся загады сляпога. Нецярплівы люты яго голас рабіўся ўсё грамчэйшым і больш пісклівым.

— У дом! У дом! У дом!—крычаў ён, праклінаючы іх за маруднасць.

Чацвёра ці пяцёра ўвайшлі ў дом, двое асталіся на дарозе, разам з жахлівым жабраком. Потым, пасля некалькіх хвілін цішыні, пачуўся крык здзіўлення, і нечый голас залямантаваў з сярэдзіны:

— Білі—мертвы!

Але сляпы зноў выляяў іх за тое, што яны так важдаюцца.

— Абшукайце яго, подлыя гультаі! Астатнія наверх, па скрынку!—загадаў ён.

Яны застукалі ботамі па нашых старых сходках, і ўвесль дом задрыжэў ад іх тупату. Потым зноў раздаліся здзіўленыя галасы. Акно ў капітанавым пакоі расчынілася насцеж, і ўніз са звонам пасыпаліся аскелкі разбітага шкла. З акна высунуўся чалавек. Галава яго і плечы былі добра відаць-

пры месячным свяtle. Ён крыкнуў сляпому жабраку, што стаяў унізе на дарозе:

— П'ю, тут ужо паспелі пабыць раней нас!.. Нехта перарыў усю скрынку знізу ўверх!

— А тое, што мы шукаем, на месцы?—крычаў П'ю.

— Гроши тут.

— Да чорта гроши!—закрычаў сляпы.—Я кажу аб Флінставых паперах.

— Папер не відаць,—адклікнуўся чалавек.

— Эй, вы, там, унізе, паглядзіце, ці няма іх пры нябожчыку!—зноў крыкнуў сляпы.

Другі разбойнік, відаць адзін з тых, што астаўся унізе абшукваць труп капітана, з'явіўся ў дзвярах карчмы.

— Білі паспелі абшукваць да нас,—сказаў ён,—нам нічога не пакінулі.

— Нас абрабавалі тутэйшыя людзі. Гэта тое шчанё!—крыкнуў П'ю.—Шкада, што я не выкалаў яму вочы... Яны былі тут зусім нядаўна. Калі я хацеў зайдзі, дзвёры былі зачынены на засоўку. Шукайце іх, хлопцы. Шукайце ва ўсіх кутках.

— Так, яны былі тут. Яны пакінулі запаленую свечку,—сказаў чалавек у акне.

— Шукайце! Шукайце! Ператрасіце ўвесь дом!—паўтараў П'ю, стукаючы палкай.

І вось у нашай старой карчме пачаўся страшэнны гармідар. Цяжкія крокі загрымелі ўсюды. Пасыпаліся аскепкі разбітай мэблі, захлопалі дзвёры ўверсе і ўнізе, так што нават навакольныя скалы падхапілі гэты шалёны грукат. Але ўсё дарма—людзі, адзін за другім, выходзілі на дарогу і паведамлялі, што не знайшлі нас нідзе.

У гэтую хвіліну зноў раздаўся той самы свіст, які так напалохаў маю маці і мяне, калі мы лічылі манеты нябожчыка. На гэты раз прасвісталі два разы. Раней я думаў, што гэтым свістам сляпы склікае сваіх таварышоў на штурм. Але цяпер я заўважыў, што свіст раздаўся з боку пасёлка, і дагадаўся, што гэта сігнал, папярэджваючы бандытаў аў небяспечы.

— Гэта Дэрк,—сказаў адзін,—чуеце: ён свішча два разы. Трэба ўцякаць, хлопцы.

— Уцякаць!—крыкнуў П'ю.—Ах, вы, дурні! Дэрк заўсёды быў дурань і трус. Няма чаго слухаць Дэрка. Яны не дзе тут, блізка. Яны не маглі ўцячы далёка. Вы павінны іх знайсці. Шукайце-ж, псы! Шукайце! Шукайце ва ўсіх заутках. О, чорт,—ускрыкнуў ён,—каб былі-б у мяне вочы!

Гэты крык крыху падбадзёрваў разбойнікаў. Двое з іх пачалі бегаць паміж дрэвамі ў гаі, але неахвотна, ледзь рухаючыся. Яны, як мне здалося, больш думалі аб уцёку, чымся аб пошуках. Астатнія збянятэжана стаялі пасярод дарогі.

— У вас у руках тысячи, а вы марудзіце, як ідыёты. Калі вы знайдзеце гэтую паперу, вы зробіцесь багацей за караля. Папера гэтая тут, за два крокі, а вы ўхіляецся і мяркуеце ўцячы. Сярод вас не знайшлося ніводнага смельчака, які рызыкнуў-бы схадзіць да Біля і даць яму чорны знак. Гэта зрабіў я, сляпы! Праз вас я гублю сваё шчасце. Я павінен поўзаць у жабрацтве і выпрашваць капейкі на шкляначку, тады як я мог-бы раз'яджаць у карэтах.

— Дык-жа гроши ў нас,—прабурчэў адзін.

— А паперу яны, мабыць, прыхавалі,—дадаў другі.— Бяры гроши, П'ю, і перастань шалець.

П'ю, і сапраўды, быў як шалёны. Апошнія пярэчкі разбойнікаў канчаткова раз'ярылі яго. У прыпадку лютай злосці ён падняў сваю качарэжку і, кінуўшыся ўсляпую на таварышоў, пачаў частаваць іх ударамі.

Тыя, у свой чарод, адказалі паганцу лаянкай, праваджаючы яе жудаснымі пагрозамі. Абкружыўшы яго, яны спрабавалі расшчаміць яго пальцы, каб вырваць качарэжку з яго кулака.

Гэтая сварка была ратункам для нас.

Пакуль яны біліся і лаяліся, з узгоркаў з боку пасёлка пачуўся конскі тупат. Бадай у тую-ж хвіліну дзесьці за плотам грымнуў пісталетны стрэл і бліснуў агеньчык. Гэта быў апошні сігнал. Ён візначаў, што небяспека блізка. Разбойнікірынуліся ў розныя бакі—адны да мора, па беразе бухты, іншыя ўверх, па адкосу ўзгорка. Праз поўхвіліны на дарозе астаўся адзін П'ю. Яны кінулі яго аднаго,—маг-

чыма, забылі аб ім з перапугу, а магчымама, знарок, каб по-  
мсціць за лаянку і біццё. Астаўшыся адзін, ён у шаленстве  
стукаў палкай па дарозе і, выцягваючы рукі, клікаў тава-  
рышоў, але канчаткова збіўся з дарогі і, замест таго, каб  
бегчы да мора, пабег у напрамку да пасёлка.

Ён праімчайся за некалькі кроکаў ад мяне, прымаяўляючы  
плаксівым голасам:

— Джонні, Чорны Пёс, Дэрк! Дык вы-ж не пакінеше  
старога П'ю, дарагія таварышы, сапраўды вы не пакінеше  
старога П'ю!

Конскі тупат між тым набліжаўся. Ужо можна было  
распазнаць пяць ці шэсць коннікаў, асветленых месяцам.  
Яны несліся наўскачкі ўніз па склону ўзгорка.

Тут сляпы сцяміў, што ідзе не туды, куды трэба. Ускрык-  
нуўши, ён павярнуўся, пабег проста да прыдарожнай ка-  
навы і зваліўся ў яе. Але зараз-жа ўзняўся і, звар'яцеўши,  
выкарабкаўся зноў на дарогу, якраз пад ногі бліжэйшаму  
каню, што скакаў наперадзе ўсіх.

Коннік хацеў ратаваць яго, але было позна. Роспачлівы  
крык сляпога, здавалася, разарваў начную цемру. Чатыры  
конскія капыты змялі і расціснулі яго. Ён паваліўся на бок,  
павольна перавярнуўся нічком і больш не варушыўся.

Я ўскочыў на ногі і аклікнуў коннікаў. Яны таўпіліся  
вакол сляпога, перапалоханыя здарыўшымся няшчасцем.  
Я адразу-ж пазнаў іх. Той, што скакаў ззаду ўсіх, быў той  
самы юнак, які ўзяўся з'ездзіць з пасёлка па доктара Ліўсі.  
Астатнія былі стражнікамі мытніцы, якіх ён сустрэў на да-  
розе. У яго хапіла розуму паклікаць іх на дапамогу. Чуткі  
аб нейкім караблі ў Логаве Кіта і раней даходзілі да на-  
чальніка мытніцы, місцера Дэнса. Дарога да Логава Кіта  
ішла міма нашай карчмы, і Дэнс, зараз-жа паскакаў туды  
са сваім атрадам. Дзякуючы гэтай шчаслівой выпадковасці  
мы з маткай выратаваліся ад немінучай смерці. П'ю быў  
адразу забіты. Матку маю мы аднеслі ў вёску. Там далі ёй  
панюхаць араматычнай солі, аблілі яе зімнай вадой, і яна  
ачуняла. Не гледзячы на ўсе перажытыя страхі, яна ўсё  
скардзілася, што не паспела ўзяць з капітанавых грошай  
усю суму, якая належала ёй па закону.



Тым часам начальнік мытніцы Дэнс паскакаў са сваім атрадам у Логава Кіта. Але паколькі стражнікі асцерагаліся засады, яны спусціліся да берага, спяшыліся і павялі коней на поваду. І, натуральна, да таго часу, пакуль яны дабраліся, нарэшце, да бухты, карабль ужо паспей падняць якар, хоць і звяходзіўся недалёка ад берага. Дэнс аклікнуў яго. У адказ пачуўся голас, які раіў яму не выходзіць на асветленае месяцам месца, калі ён не хоча атрымаць у сваё тулава добрую порцыю волава. І зараз-жа каля яго пляча прасвіцела куля.

Неўзабаве карабль падвоіў ход і знік. Містэр Дэнс, паводле яго ўласных слоў, стаяў на беразе, быццам, „рыба, выкінутая з вады“. Ён адразу паслаў чалавека ў Б..., каб выслалі ў мора катэр.

— Але ўсё гэта дарэмна,—сказаў ён.—Яны ўцяклі і іх не дагоніш. Я рады і таму, што наступіў пану П'ю на мазоль.

Я вярнуўся разам з ім у „Адмірал Бенбоў“. Цяжка пераказаць, якое там было разбурэнне. Бандыты, шукаючы мяне і маці, сарвалі са сцяны нават гадзіннік. І, хоць яны нічога не панеслі з сабой, апрача торбачкі з грашым, што належалі капітану, і некалькіх сярэбраных манет з нашай касы, я адразу зразумеў, што мы зруйнаваны.

Містэр Дэнс доўга нічога не мог зразумець.

— Ты кажаш, што яны ўзялі гроши? Раствориць мне, Гоўкінс, што-ж ім яшчэ было патрэбна? Яны яшчэ якіх-небудзь грошай шукалі?

— Не, сэр, не грошай,—адказаў я.—Тое, што яны шукалі, ляжыць у мяне тут, у бакавой кішэні. Кажучы праўду, я хацеў-бы пакласці гэтую рэч у больш бяспечнае месца.

— Правільна, хлопчык, правільна,—сказаў ён.—Дай яе мне, калі хочаш.

— Я думаў даць яе доктару Ліўсі...—пачаў я.

— Правільна!—палка перабіў ён мяне.—Правільна. Доктар Ліўсі—джэнтльмен і суддзя. Бадай, што і мне самому варта-бы з'ездзіць да яго ці да сквайра і паведаміць аб здэрэнні. Дык як ні як, а здарылася забойства. Я ніколькі не шкадую аб гэтым, але могуць знайсціся людзі, якія абвінавацяць мяне, начальніка каралеўскай мытніцы. Ведаеш

што, Гоўкінс: паедзем са мной. Я вазьму цябе з сабой, калі хочаш.

Я падзякаваў яго, і мы пайшлі ў пасёлак, дзе стаялі коні. Пакуль я развітваўся з маткай, усе ўжо селі ў сёдлы.

— Догер,—сказаў містэр Дэнс,—у цябе добры конь. Пасадзі гэтага малайца да сябе за плечы.

Як толькі я ўсёўся ззаду Догера і ўзяўся за яго пояс, начальнік мытніцы загадаў рушыцца ў дарогу, і атрад трушком паскакаў па дарозе да дома доктара Лівсі.

## Раздел VI

### КАПІТАНАВЫ ПАПЕРЫ

Мы Імчаліся наўскачкі і, нарэшце, спыніліся перад дзвірьмам доктара Лівсі. Увесь фасад быў ахутаны цемрай.

Містэр Дэнс загадаў мне саскочыць з каня і паствукаць. Догер падставіў стрэмя, каб мне было зручней зыйсці. На стук вышла служанка.

— Доктар Лівсі дома?—спытаў я.

— Не,—адказала яна.—Ён вярнуўся пасля полуудня да дому, а зараз пайшоў у сядзібу паабедаць і правесці вечар са сквайрам.

— У такім разе мы едзем туды,—сказаў містэр Дэнс.

Да сядзібы было недалёка. Я нават не садзіўся ў сядло, а пабег побач з канём, трymаючыся за Догерава стрэмя.

Мільганула брама парка. Доўгая, бязлістая, асветленая месяцам прысада вяла да бялеўшага воддаль панскага дома, акружанага прасторным старым садам. Містэр Дэнс саскочыў з каня і павёў мяне ў дом. Нас зараз-жа ўпусцілі туды.

Па доўгаму карыдору, падлога якога была засланадываном, слуга павёў нас у габінет гаспадара. Сцены габінета былі застаўлены кніжнымі шафамі. На кожнай шафе стаяў бюст. Сквайр і доктар Лівсі сядзелі каля яркага агню і курылі.

Я ніколі не бачыў сквайра так блізка. Гэта быў высокі мужчына, больш шасці футаў ростам, дародны, з тоўстым суроўм тварам, агрубеўшым і засіверальным у часе доўгіх

вандраванняў. У яго былі чорныя рухавыя бровы, якія паказвалі не злы, але ганарысты і запальчывы нораў.

— Зайдзіце, містэр Дэнс,—сказаў ён высокамерна і ласкава.—Добры вечар!

— Добры вечар, Дэнс,—сказаў доктар і кіўнуў галавой:— добры вечар, друг Джым. Які спадарожны вецер занёс вас сюды?

Начальнік мытніцы выпрастаўся, рукі па швах, і расказаў пра ўсе нашы прыгоды, як вывучаны ўрок. Пабачылі-бы, як шматзначна пераглядваліся гэтыя два джэнтльмены ў часе яго расказу. Яны слухалі з такай цікавасцю, што нават перасталі курыць. А калі яны пачулі, як мая маці пайшла ноччу назад у наш дом, доктар Лівсі хлопнуў сябе па бядры, а сквайр крыкнуў „брава“ і разбіў сваю доўгую люльку аб рашотку каміна. Містэр Трэлоуні (так, калі вы памятаеце, называлі сквайра) даўно ўжо пакінуў сваё крэсла і пахаджваў па пакою, а доктар, каб лепш чуць, сцягнуў з галавы свой напудраны парык. Дзіўна было бачыць яго без парыка, з каротка падстрыжанымі чорнымі валасамі.

Нарэшце, містэр Дэнс скончыў свой расказ.

— Містэр Дэнс,—сказаў сквайр,—вы шляхетны чалавек. Вы зрабілі мужны ўчынак, расціснуўши аднаго з самых крыважэрных злачынцаў. Такіх трэба ціскаць, як прусакоў. Гоўкінс, я бачу, таксама хлопец кемлівы. Пазвані ў гэты званочак, Гоўкінс. Містэр Дэнс павінен выпіць піва.

— Значыцца, Джым,—сказаў доктар,—тое, што яны шукалі, знаходзіцца тут, у цябе?

— Вось яно,—сказаў я і падаў яму завінуты ў цырату пакет.

Доктар агледзеў пакет з усіх бакоў. Як відаць, яму рупіла распакаваць яго. Але ён перамог сябе і спакойна паклаў пакет у кішэнь.

— Сквайр,—сказаў ён,—калі Дэнс вып'е піва, яму прыдзецца вярнуцца да сваіх службовых абавязкаў. А Джым Гоўкінс будзе начаваць у мяне. Калі дазволіце, я папрашу зараз падаць яму халоднага паштэта на вячэр.

— Чаму-ж не, калі ласка, Лівсі!—адклікнуўся сквайр.—Гоўкінс сёння заслужыў чагосці большага.

Перада мной на адным з маленьких столікаў паставілі вялікую порцыю галубінага паштэта. Я быў галодны, як воўк, і павячэраў з вялікім здавальненнем. А тым часам Дэнс, выслушаўшы некалькі новых пахвал, адышоў.

— Ну, сквайр,—сказаў доктар.

— Ну, доктар,—сказаў сквайр.

— У адно слова!—засмияўся доктар Лівсі.—Спадзяюся, вы чулі пра гэтага Флінта?

— Ці чуў я аб Флінце?—усклікнуў сквайр.—Вы пытаецся, ці чуў я аб Флінце? Гэта быў самы крыважэрны пірат з усіх, якія калі-небудзь плавалі па мору. Чорная Барада перад Флінтом дзіцянё. Іспанцы так баяліся яго, што, прызнаюся вам, сэр, я часам ганарыўся, што ён англічанін. Аднойчы каля Трынітада я бачыў у водлалі верхавінкі яго парусаў, але наш капітан струсіў і зараз-жа павярнуў назад, сэр, у Порт-Оф-Спэн<sup>1)</sup>).

— Я чуў пра яго тут, у Англіі,—сказаў доктар.—Але вось пытанне: ці былі ў яго гроши?

— Гроши!—ускрыкнуў сквайр.—Хіба вы не чулі, аб чым расказваў Дэнс? Чаго маглі шукаць гэтыя злачынцы, калі не грошай? Што ім патрэбна, апрача грошай? Дзеля чаго, апрача грошай, яны рыхыкавали-б сваёй шкурай?

— Мы хутка ўбачым дзеля чаго яны рыхыкавали шкурай,—адказаў доктар.—Вы так гарачыцесь, што не даеце мне слова сказаць. Вось што я хацеў-бы высветліць: дапусцім, тут, у мяне ў кішэні, знаходзіцца ключ, з дапамогай якога можна даведацца дзе Флінт схаваў свае скарбы. Ці варта дабірацца да гэтых скарабаў.

— Дабірацца! сэр!—закрычаў сквайр.—Ці варта дабірацца? Даўк слухайце! Калі толькі сапрауды ў нашых руках знаходзіцца ключ, аб якім вы кажаце, я безадкладна ў брыстольскіх доках прырыхтую адпаведны карабль, бяру з сабой вас і Гоўкінса і еду дабываць гэты скарб, хоць-бы нам давялося шукаць яго цэлы год.

— Вельмі добра,—сказаў доктар.—У такім разе, калі Джым згодзен, давайце распакуем пакет.

<sup>1)</sup> Порт-Оф-Спэн—сталіца вострава Трынітад.

І ён паклаў пакет перад сабой на стол.

Пакет быў моцна заштыты ніткамі. Доктар дастаў сваю скрывачку з інструментамі і разрезаў ніткі хірургічнымі ножніцамі. У пакете аказаліся дэве речы—сшытак і запячатаны канверт.

— Перш за ўсё паглядзім сшытак,—запрапанаваў доктар. Ені ласкова паклікаў мяне да сябе ад століка, дзе я вячераў, каб і я мог прыняць удзел у разгадванні таямніцы і пачаў перагортваць сшытак. Сквайр і я з цікавасцю глядзелі праз яго плячо.

На першай старонцы сшытка былі выведзены ўсялякія крыбулі. Было падобна на тое, што іх выводзілі так сабе або для пробы пяра. Між іншым тут быў і той надпіс, кік капітан вытатуіраваў у сябе на руце: „Хай спраўдзяцца мары Білі Бонса”, ды іншыя накшталт гэтага, напрыклад: „Містэр Б. Бонс, штурман”, „Досыць рому”, „На пальмавай наберажнай ён атрымаў ўсё, што яму належала”. Былі іншыя надпісы, зусім незразумелыя, якія складаліся большай часткай з аднаго слова. Мяне вельмі зацікавіла, хто быў той, які атрымаў „што яму належала”, і што менавіта яму належала, магчыма, удар нажом у спіну?

— Ну, з гэтай старонкі не многа выспектліш,—сказаў доктар Лівсі.

Дзесяць або дванаццаць наступных старонак былі запоўнены дэйнымі бухгалтэрскімі запісамі. На адным канцы радка стаяла дата, а на другім грашовае падсумаванне, як звычайна ў бухгалтэрскіх кнігах. Але замест усякіх тлумачэнняў у прамежку стаяла толькі розная колькасць крывікай. Дванаццатым чэрвеня 1746 года, напрыклад, была азначана сума ў семдзесят фунтаў стэрлінгаў, але ўсе тлумачэнні, адкуль яна ўзялася, замянялі сабой шэсць крывікай. Часам, такі, дадавалася назва мясцовасці, напрыклад: „супродзь Каракаса”, або праста азначалася шырата і даўгата, напрыклад:  $62^{\circ} 17' 20''$ ,  $19^{\circ} 2' 40''$ .

Запісы рабіліся на працягу амаль дванаццаці год. Запрыбыткованы сумы ўсё буйней. І у самы канцы, часля



пяці ці шасці памылковых закрэсленых падлікаў, было зроблена падсумаванне, і ў нізе падпісаны: „Доля Бонса“.

— Я нічога не магу зразумець,—сказаў доктар Лівсі.

— А між тым усё ясна, як дзень!—усклікнуў сквайр.— Перад намі прыбытковая кніга гэтага гнуснага пса. Крыжкамі замяняюцца назвы патопленых караблём і абраў аваных гарадоў. Лічбы адзначаюць долю гэтага душагуба з агульнага здабытка. Там, дзе ён унікаў недакладнасці, ён устаўляў некаторыя тлумачэнні. „Насупраць Каракаса“, напрыклад. Гэта значыць, што насупраць Каракаса было абрабавана нейкае няшчаснае судна. Бедныя маракі, што плылі на ім, даўно ўжо гніюць сярод каралаў.

— Правільна!—сказаў доктар.—Вось што значыць быць вандроўцам. Правільна! І доля яго ўзрастала ў той меры, як ён павышаўся ў чынені.

Нічога больш у гэтым сшытку не было, акрамя назвы некаторых мясцовасцей, запісанных на чистых старонках, ды табліцы для перавода англійскіх, іспанскіх і французскіх грошай у хадзячую манету.

— Эканомны чалавек!—усклікнуў доктар.—Яго не ablічыш.

— А зараз,—сказаў сквайр,—паглядзім, што тут.

Канверт быў запечатаны ў некалькіх месцах. Пячаткай быў напарстак—відаць, той самы напарстак, які я знайшоў у капітанавай кішэні. Доктар асцярожна зламаў пячаткі, і на стол вывалілася карта нейкага вострава, з шыратой і даўгатой, з азначэннем глыбіні мора каля берагоў. з назамі ўзгоркаў, заток і мысаў. Наогул тут было ўсё, што можа спатрэбіцца, каб без усякай рызыкі падыйсці да неўядомага вострава і кінуць якар.

Востраў меў дзве якія міль у даўжыні, і пяць у шырыні. Ён нагадваў тлустага дракона, устаўшага на дыбкі. Мы зауважылі дзве гавані, добра ўкрытыя ад бур, і ўзгорак пасярэдзіне, названы „Падзорная труба“.

На карце было шмат дадаткаў, зробленых пазней. Больш за ўсё кідалася ў вочы трох крыжыкі, зробленыя чырвоным чарнілам,—два ў паўночнай частцы вострава і адзін у паўднёва-заходній. Каля гэтага апошняга крыжыка тым-жа чыр-

воным чарнілам дробным выразным почыркам, зусім не подобным на капитанавы крывулі, было напісана:

„Галоўная частка скарба тут“.

На адваротным баку карты былі тлумачэнні, напісаныя тым-жэ почыркам. Вось яны:

„Вялікае дрэва на плячы Падзорнай Трубы, напрамак да Поўн. ад Поўн.-Поўн.-Усх.

Востраў шкілета Усх.-Поўдз.-Усх. і на Усх.

Дзесяць футаў.

Зліткі серабра ў паўночнай яме. Адшукаеш яе на спадзе ўсходнягага ўзвышша, за дзесяць сажняў на поўдзень ад чорнай скалы, калі стаць да яе тварам,

Зброяю знайсці лёгка, яна ў пясчаным узгорку, на Поўн. канцы паўночнага мыса, трymаючыся на Ўсх. і на чверць румба да Паўн.

Д. Ф“.

І ўсё. Гэтая запісы паказаліся мне зусім незразумелымі. Але не гледзячы на сваю кароткасць, яны выклікалі захапленне ў сквайра і доктара Лівсі.

— Лівсі,—сказаў сквайр,—вы павінны неадкладна пакінуць вашу міэрную практику. Заўтра я еду ў Брыстоль. Праз тры тыдні... Не праз два тыдні!.. Не, праз дзесяць дзён у нас будуць лепшы карабль, сэр, і самая адборная каманда ва ўсёй Англіі. Гоўкінс паедзе юнгам. З цябе выйдзе выдатны юнга, Гоўкінс. Вы, Лівсі,—карабельны доктар. Я—адміral. Мы возьмем з сабой Рэдрэта, Джойса і Гэнтэра. Спадарожны вецер хутка данясе нас да вострава. Адшукаць там скарбы будзе вельмі лёгка. У нас будзе столькі манет, што мы зможем есці іх, купацца ў іх, штурляць іх рыкашэтам у ваду.

— Трэлоуні,—сказаў доктар,—я паеду з вамі. Ручаюся, што мы з Джымам апраўдаем ваша давер'е. Але ёсьць адзін чалавек, на якога я баюся пакладацца.

— Хто ён?—усклікнуў сквайр,—назавіце гэтага пса, сэр!

— Вы,—здказаў доктар,—таму што вы не ўмееце тримаць язык за зубамі. Не мы адны ведаєм аб гэтых паперах. Тыя разбойнікі, што сёня ўвечары разграмілі карчму, як бачыце, шалёна смелы народ,—і тыя разбойнікі, якія астас-

ліся на судне, зробяць, зразумела, усё магчымае, каб авалодаць скарбам. Мы нідзе не павінны паказвацца па адным, пакуль не адплывем ад берага. Я астануся тут разам з Джымам да ад'езду. Вы вазьміце Джойса і Гэнтэра і алпраўляйцеся з імі ў Брыстоль. І—самае галоўнае—мы нікому не павінны казаць ні слова аб нашай знаходцы.

— Лівсі,—адказаў сквайр,—вы заўсёды правы. Я буду маўчаць, як магіла.

## КАРАБЕЛЬНЫ ПОВАР

*Раздел VII*

### Я ЕДУ Ў БРЫСТОЛЬ

На падрыхтоўку да плавання спатрабавалася значна больш часу, чымся ўяўляў сабе сквайр. Ды наогул усе нашы першапачатковыя планы давялося змяніць. Перш за ёсё не ажыццяўлася жаданне доктара Ліўсі не разлучацца са мной: яму давялося адправіцца ў Лондан шукаць урача, які замяніў-бы яго ў нашых мясцінах на час яго адсутнасці. У сквайра было шмат работы ў Брыстольі. А я жыў у сядзібе пад лаглядам старога егера Рэдрэта, бадай як палоннік, ахоплены марамі аб невядомых астравах і аб марскіх прыгодах. Шмат гадзін правёў я над картай і вывучыў яе напамяць. Седзячы каля агню ў пакоі кірауніка дома, я ў мараках сваіх падпłyваў да вострава з розных бакоў. Я даследаваў кожны яго вяршок, тысячи разоў узыходзіў на высокі ўзгорак, названы Падзорнай Трубой, і любаваўся адтуль дзівосным, заўсёды мяняючыміся, краявідам. Часам востраў кішэў дзікувамі, і мы павінны былі адбівацца ад іх. Часам ён быў запоўнены дзікімі звярамі і мы павінны былі ўцякаць ад іх. Але ѿсе гэтая выабражальныя прыгоды аказаліся дробяззю ў парадкінні з тымі дзіўнымі і трагічнымі прыгодамі, якія адбыліся ў сапраўднасці.

Тыдзень ішоў за тыднем. Нарэшце, у адзін прыгожы дзень мы атрымалі пісьмо. Яно было адрасавана доктару Лівсі, але на канверце стаяла прыпіска:

„Калі доктар Лівсі яшчэ не вярнуўся, пісьмо распячатаць Тому Рэдрэту ці маладому Гоўкінсу“.

Разарваўшы канверт, мы прачыталі—праўдзівей я прачытаў, таму што егер разбіраў толькі друкаваныя літараты,—наступныя важныя паведамленні:

„Гасцініца „Стары Якар“, Брыстоль, 1 сакавіка 17... года  
Дарагі Лівсі:

Не ведаю, дзе вы знаходзіцесь, у сядзібе ці ўсё яшчэ ў Лондане,—пішу адначасова і туды і сюды.

Карабль куплены і прырыхтаваны. Ён стаіць на якары гатовы выйсці ў мора. Лепш за нашу шкуну і ўявіць сабе нічога нельга. Кіраваць ёй можа дзіцё. Памер яе—дзвесце тон, назва „Іспан'ёла“.

Набыць яе дапамог мне мой стары прыяцель Блэндлі, які аказаўся дзіўна зручным дзялянцом. Гэты мілы чалавек працаваў для мяне, як чорнаскуры. Дык, і кожны ў Брыстоль ствараўся дапамагчы мне, варта было толькі намякнуць, што мы адпраўляемся па наш скарб...“

— Рэдрэт,—сказаў я, спыняючыся чытаць.—Доктару Лівсі гэта зусім не спадабаецца. Значыцца, сквайр усё разбалтаяў...

— А хто больш важны, сквайр ці доктар?—прабурчэў егер.—Няўжо сквайр павінен маўчаць, каб дагадзіць нейкаму доктару Лівсі?

Я ведаў, што спрачацца дарэмна, і пачаў чытаць далей:

„Блэндлі сам адшукаў „Іспан'ёлу“, і, дзякуючы яго спрытнасці, яна дасталася нам літаральна за дробязі. Праўда, у Брыстоль ёсць людзі, якія цярпець не могуць Блэндлі. Яны маюць нахабнасць сцвярджжаць, быццам гэты сумленнейшы чалавек клапоціцца толькі дзеля барыша, быццам „Іспан'ёла“ належыць яму самому і быццам ён прадаў яе мне па ўтроенаяй цене. Хлуслівасць гэ-

*тага паклёпу відавочна. Ніхто, аднак, не асмельваецца адмаўля ць, што „Іспан'ёла“—выдатны карабль.*

*Такім чынам, карабль я дастаў без клопату. Прауда, рабочыя падрыхтоўваюць яго вельмі марудна, але з часам усё будзе гатова. Значна больш давялося мне павазіцца з падборам каманды.*

*Я хацеў наняць чалавек дваццаць—навыпадак сустрэчы з дзіку намі, піцатамі ці праклятым французам. Я ўжо зняс ілеў, а знайшоў усяго шасцёра, але затым лёс змілаваўся нада мной, і я сустрэў чалавека, які адразу наладзіў мне ўсю гэтую справу.*

*Я выпадкова разгаварыўся з ім у порце. Аказалася, што ён стары марак. Жыве на сушы і трymae таверну. Знаёмы з усімі маракамі ў Брыстолі. Жыццё на сушы расстроіла яго здароўе, ён хоча зноў адправіцца ў мора і шукае пасады карабельнага повара. У туую раніцу, паводле яго слоў, ён вышаў у порт толькі дзеля таго, каб падыхаць слёным марскім паветрам.*

*Гэтая любоў да мора здалася мне чуллівай, ды і вас яна, пэўна, расчуліла-б. Мне зрабілася шкада яго, і я тут-жэ на месцы запрапанаваў яму быць поварам у нас на караблі. Яго называюць Доўгі Джон Сільвер. У яго няма адной нагі. Але я лічу гэта найлепшай рэкамендацыяй, таму што ён страціў яе, змагаючыся за радзіму пад началам неўмірушчага Гока. Ён не атрымлівае пенсіі, Ліўсі. Бачыце, у якія жахлівія часы мы жывём!*

*Так, сэр, я думаў, што знайшоў повара, а аказалася, што я знайшоў цэлую каманду. З дапамогай Сільвера мне за некалькі дзён удалося навербаваць экіпаж з сапраўдных, спрэтыкаваных, прасоленых акіянам маракоў. Выгляд у іх не надта прывабны, але затое, мяркуючы па іх тварах, усе яны—людзі шалёнаі храбрасці. Маючы такую каманду, мы можам змагацца хоць-бы з цэлым фрэгатам.*

*Доўгі Джон параіў мне нават звольніць сяго-таго з тых шасці або сямі чалавек, якіх я наняў раней. Ён у адну хвіліну давёў мне, што яны прэснаводныя швабры, з якімі нельга звязвацца адпраўляючыся ў небяспечнае*

плаванне. Я надзвычай добра сябе адчуваю, ем як бык, сплю, як бервяно. І ўсё-ж я не буду цалкам шчаслівы, пакуль вецер не раздъзме наших парусаў. У адкрытае мора! Да чорта скарбы! Мора, а не скарбы, кружыць мне галаву. Такім чынам, Лівсі, прыязджайце хутчэй. Не трацаце ні гадзіны, калі вы мяне паважаеце.

Адпусцице маладога Гоўкінса адвітаца з маткай. Рэдрэт можа суправаджаць яго. Потым хай абодва, не трацачы часу, імчаца ў Брыстоль.

Джон Трэлоўні.

*Post scriptum*<sup>1)</sup>). Забыў вам паведаміць, што Блэндлі, які, дарэчы, абяцаў паслаць нам на дапамогу другі карабль, калі мы не вернемся да жніўня, знайшоў для нас выдатнага капитана. Капітан гэты вельмі добры чалавек, але, на жаль, у парты, як чорт. Доўгі Джон Сільвер адшукай нам вельмі добра ведаючага сваю справу штурмана, які завецца Эроў. А я, Лівсі, дастаў боцмана, які ўмее граць на ражку. Як бачыце, на нашай дарагой „Іспан'ёле“ ўсё будзе, як на сапраўдным ваенным караблі.

Забыў напісаць вам, што Сільвер—чалавек заможны. Паводле маіх вестак, у яго бягучы рахунак у банку, і не маленькі. Таверну сваю ён на час падарожжа перадае жонцы. Жонка яго не належыць да белай расы. І такім старым нежсанатым, як мы з вамі выбачна западозрыць, што менавіта жонка, а не дрэннае здароўе, гоніць яго ў адкрытае мора.

Д. Т.

*P.P.S. Гоўкінс можа пабыць адзін вечар у сваёй маці.*

Д. Т.\*

Няцяжка ўявіць сабе, як усхвалявала мяне гэта пісьмо. Я быў у незвычайнім захапленні. Усім сэрцам зневажаў я старога Тома Рэдрэта, які толькі бурчэў і скуголіў. Кожны з малодшых егераў са здавальненнем паехаў-бы замест яго. Але сквайр хацеў, каб ехаў Том Рэдрэт, а жаданне сквайра было для іх законам. Ніхто, апрача старога Рэдрэта, не асмеліўся-б нават і прабурчэць.

<sup>1)</sup> Дадатак да ліста (пасля подпісу).



4. Востраў скарбаў.

Наступнай раніцай мы абодва адправіліся пехатой у „Адмірал Бенбоў“. Матку сваю я знайшоў у поўным здароўі. Настрой у яе быў добры. Са смерцю капітана скончыліся ўсе яе непрыемнасці. Сквайр на свой кошт адрамантаваў наш дом. Па яго загаду, сцены і шыльда былі нова памяланы. Ён нам даў у падарунак сякую-такую мэблю, у тым ліку выдатнае крэсла, каб маёй маці зручней было сядзець за прылаўкам. На дапамогу ёй ён наняў хлопчыка. Гэты хлопчык павінен быў выконваць абавязкі, якія раней выконваў я.

Толькі ўбачыўши чужога хлопчыка ў карчме, я ўпяршыню выразна зразумеў, што надоўга расстаюся з родным домам. Да гэтага часу я думаў толькі аб прыгодах, якія чакаюць мяне наперадзе, а не аб доме, які я пакідаю. Гледзячы на непаваротлівага і нязграбнага хлапчука, які заняў маё месца, я ўпершыню заліўся слязмі. Баюся, што я несумленна мучыў і тыраніў яго. Ён яшчэ не паспеў прызвычайца да свайго новага месца, а я не дарараваў яму ніводнай памылкі і злараднічаў, калі ён памыліўся.

Мінула ноч, і ў наступны дзень пасля абеда мы з Рэдрэтам зноў вышлі на дарогу. Я развітаўся з маткай, з бухтай, калі якой раздзіўся, з добрымі старымі Адміралам Бенбоў. Новыя памяланы, ён зрабіўся нейкім чужым і падабаўся мне менш, чым раней. Успомніў я і капітана, які так часта вандраваў па гэтаму берагу, у трыкунтным капелюшы, з шабельным шрамам на шчаце, несучы падпахай падзорную трубу. Мы павярнулі за вугал, і мой дом знік.

Ужо змяркалася, калі мы калі „Гасцініцы караля Георга“ селі ў паштовы дыліжанс. Мяне ўціснулі паміж Рэдрэтам і нейкім старым тоўстым джэнтльменам. Не гледзячы на хуткую язду і зімнюю ноч, я адразу заснуў. Мы імчаліся то ўверх, то ўніз, а я спаў, як сурок, і праспаў усе станцыі. Я прачнуўся ад удара ў спіну. Я расплющыў вочы. Мы стаялі перад вялікім будынкам на гарадской вуліцы. Ужо даўно разыднела.

— Дзе мы? — спытаўся я.

— У Брыстоль, — адказаў Том. — Вылазь.

Місэр Трэцоуні жыў у гасцініцы калі самых докаў,

каб наглядаць за работамі на шкунене. Нам, да вялікай маёй радасці, трэба было ісці па наберажной даволі далёка, міма мноства караблёў самых рознастайных памераў, аснастак і нацыянальнасцей. На адным працавалі і співалі. На другім матросы высока над маёй галавой прывязвалі да верхавінак мачтаў канаты, якія знізу здаваліся не таўсцей за павуцінне. Хоць я ўсё жыцце пражыў на беразе мора, тут яно здзівіла мяне так, быццам я убачыў яго ўпершыню. Запах дзёгцю і солі быў новы для мяне. Я разглядаваў разбярныя фігуркі на насах караблёў, якія пабывалі за акіянам. Я прагна разглядаваў старых маракоў з завушнічкамі ў вушах, з закрученымі вусамі, з прасякнутымі дзёгчамі касічкамі. Яны сноўдаліся па берагу нязграбнай марской падходкай. Калі-б замест іх мне паказалі каралёў ці архібіскупаў, я ўзрадаваўся-б значна менш.

Я таксама адпраўляюся ў мора! Я адпраўляюся ў мора на шкунене, з боцманам, які грае гаражку, з матросамі, якія носяць касічкі і пяюць песні! Я адпраўляюся ў мора, я паплыву да невядомага вострава шукаць зарытых ў зямлю скарбы!

Я быў захоплены гэтымі салодкімі марамі пакуль мы не дайшли, нарэшце, да вялікай гасцініцы. Нас сустрэў сквайр Трэлоуні. На ім быў сіні мундзір. Такія мундзіры звычайна носяць марскія афіцэры. Ен выходзіў з дзвярэй, шырока ўспіхваючыся. Ішоў ені не зыбаючыся, старанна пераймаючы гэтым паходку маракоў.

— Вось і вы!—усклікнуў ені.—А доктар яшчэ ўчора увечары прыбыў з Лондана. Вельмі добрав! Цяпер уся каманда сабралася!

— О, сэр!—закрычав я,—калі-ж мы адпльваем?

— Адпльваем?—паўтарыў ені запытанне.—Мы адпльваем заўтра.

### Раздел VIII

#### ПАД ШЫЛЬДАЙ „ПАДЗОРНАЯ ТРУБА“

Калі я паснедзяў, сквайр даў мне запіску да Джона Сльвера ў таверну „Падзорная Труба“. Ені расплюмачыў мене, як шукаць яе: ісці па наберажнай, пакуль не ўбачыш над

дзвярыма вялікую трубу замест шыльды. Я ўзрадаваўся гэтай магчымасці яшчэ раз паглядзець на караблі і матро-саў і зараз-жа адправіўся ў дарогу. Ледзь прабіраючыся скрэзь натоўп народу, што таўхаўся на прыстані, сярод пакункаў і фургонаў, я знайшоў, нарэшце, таверну.

Яна была невялікая і даволі ўтульная: шыльда нядаўна памалявана, на вонкавых чыстыя чырвоныя фіранкі, падлога пасыпана чысцейшым пяском. Таверна выходзіла на дзве вуліцы. Абедзве палаўнкі дзвярэй былі расчынены насцеж, і ў прасторным нізкім пакое было досыць светла, не гледзячы на клубкі табачнага дыму.

За столікамі сядзелі маракі. Яны так гучна гаварылі паміж сабой, што я спыніўся каля дзвярэй, не адважваючыся ўвайсці.

З бакавога пакоя вышаў чалавек. Я адразу зразумеў, што гэта і ёсьць Доўгі Джон. Левая нога яго была адрэзана да самага бядра. Пад левым плячом ён трymаў кастыль і незвычайна зручна карыстаўся ім, падскокаўчы, як птушка, на кожным кроку. Гэта быў вельмі высокі і дужы мужчына з широкім, як шынка, плоскім і бледным, але разумным, з усмешкай, тварам. Яму, здавалася, было вельмі весела. Пасвістваючы, шыраў ён паміж столікамі, жартаваў, пахлопваючы па плячах наведвальнікаў, якія яму больш падабаліся.

Прызнацца, прачытаўши аб Доўгім Джоне ў пісьме сквайра, я з жахам падумаў, ці не той гэта аднаногі марак, якога я так доўга падсочваў у старым „Бенбоў“. Але варта было мне зірнуць на яго, і ўсе мае падазрэнні рассеяліся. Я бачыў капітана, бачыў Чорнага Пса, бачыў сляпога П'ю і меркаваў, што ведаю, які выгляд у марскіх разбойнікаў,—не, ніколькі не падобны на разбойніка гэты ахайні і добрадушны гаспадар таверны.

Я набраўся смеласці, пераступіў праз парог і накіраваўся проста да Сільвера, які, абапёршыся на кастыль, размаўляў з нейкім наведвальнікам.

— Mістэр Сільвер, сэр?—спытаў я, патаючы яму запіску.

— Так, мой хлопчык,—сказаў ён.—Мяне завуць Сільвер. А ты хто такі?

Але, убачыўши пісьмо сквайра, ён адразу зазяў.

— О,—гучна ўсклікнуў ён, працягаючы мне руку,—разумею! Ты наш новы юнга. Рады цябе бачыць.

І ён моцна сціснуў маю руку ў сваёй шырокай і дужай далоні.

У гэтую хвіліну якісьці чалавек, што сядзеў у далейшым куце, раптам ускочыў з месца і кінуўся да дэвярэй. Дзверы былі побач з ім, і ён адразу знік на вуліцу. Але паспешнасць яго зварнула маю ўвагу, і я, глянуўши на яго, пазнаў алразу. Гэта быў чалавек з трyma пальцамі, з блішчэўшым ад тлушча тварам, той самы, які прыходзіў да нас у карчму.

— Эй,—закрычаў я,—трymайце яго! Гэта Чорны Пёс! Чорны Пёс!

— Мне напляваць, як яго завуць!—усклікнуў Сільвер.— Але ён уцёк і не заплаціў мне за выпіўку. Гары, бяжы і злаві яго!

Адзін з сядзейших каля дэвярэй ускочыў і кінуўся на ўздагон.

— Будзь ён хоць адміral Гок, я і то прымусіў-бы яго заплаціць!—крычаў Сільвер.

Потым, раптам адпусціўши маю руку, спытаў:

— Як яго завуць? Ты сказаў Чорны... як далей? Чорны хто?

— Пёс, сэр,—сказаў я.—Хіба містэр Трэлоуні не расказваў вам пра нашых разбойнікаў? Чорны Пёс з іх шайкі.

— Што?—зароў Сільвер.—У майм доме! Бен, бяжы і памажы Гары дагнаць яго. Дык ён разбойнік—адзін з іх шайкі! Эй, Марган, ты, здаецца, сядзеў з ім за адным столом? Хадзі сюды.

Чалавек, якога ён назваў Марганам,—стары, сівы, загарэлы марак—пакорна падышоў да яго, жуючы табачную жвачку.

— Ну, Марган,—строга запытаў Доўгі,—ці бачыў ты калі-небудзь раней гэтага Чорнага... Як яго... Чорнага Пса?

— Ніколі, сэр,—адказаў Марган і пакланіўся.

— І нават імя яго не чуў?

— Не чуў, сэр.

— Ну, тваё шчасце, Том Марган!—усклікнуў карчмар!—  
Калі ты пачнеш блытатаца з усякай сволаччу, нагі тваёй не  
будзе ў маёй установе. Аб чым ён з табой гаварыў?

— Не памятаю добра, сэр,—адказаў Марган.

— І ты можаш назваць галавой тое, што ў цябе на  
плячах?—закрычаў Доўгі Джон.—Ён не памятае добра!  
Магчыма, ты і не ўяўляеш сабе, з кім ты размаўляў! Ну,  
выкладвай, аб чым ён зараз гаварыў? Вы разважалі абодва  
аб плаваннях, караблях, капитанах? Ну! Зараз-жа!

— Мы гаварылі аб тым, як у нас у флоце перацягваюць  
людзей на вяроўцы пад кілем карабля,—адказаў Марган.

— Пад кілем карабля! Размова якраз для цябе падыхо-  
дзіць. Эх ты! Ну, сядай на месца, Том.

Калі Марган сеў за свой столік, Сільвер па-сяброўску на-  
хіліўся да майго вуха, што мне вельмі пальсціла, і прашаптаў:

— Сумленнейшы хлапец гэты Том Марган, але жахлівы  
дурань. А зараз,—працягваў ён уголос,—паспрабуем успом-  
ніць. Чорны Пёс? Не, ніколі не чуў аб такім. Як быццам я  
яго дзесьці бачыў. Ён нярэдка... так... так... заходзіў сюды  
з нейкім сляпым жабраком.

— Так, так, са сляпым!—усклікнуў я.—Я і сляпога гэ-  
тага ведаў. Яго звалі П'ю.

— Правільна!—усклікнуў Сільвер, на гэты раз вельмі  
ўскваляваны.—Якраз так яго і звалі. З выгляду ён быў  
вялікі шэльма. Калі гэты Чорны Пёс пападзецца нам у руکі,  
капітан Трэлоуні будзе вельмі здаволены. У Бена—вельмі  
добрая ногі. Рэдкі марак бегае хутчэй за Бена. Не, ад  
Бена не ўцячэш. Бен каго хочаш дагоніць. Дык ён гаварыў  
аб тым, як працягваюць маракоў на канате? Добра, добра,  
ужо-ж мы працягнем яго самога.

Сільвер скакаў на сваім кастылі, стукаў кулаком па  
сталах і гаварыў з такім шчырым абурэннем, што нават  
найбольш недаверлівы суддзя паверыў-бы, што Сільвер  
зусім невінаваты.

Сустрэча з Чорным Псом у „Падзорнай Трубе“ ўзбу-  
дзіла ўсе мае ранейшыя падазрэнні, і я ўважліва сачыў за  
поварам. Але ён быў занадта разумны, знаходчывы і спрытны  
для мяне.

Нарэшце, вярнуліся тыя двое, якіх ён паслаў наўздагон за Чорным Псом. Цяжка дыхаючы, яны паведамілі, што Чорнаму Псу ўдалося схавацца ад іх у натоўпе. І карчмар пачаў лаяць іх з такой ярасцю, што я канчаткова ўпэўніўся што Доўгі Джон зусім не вінаваты.

— Слухай, Гоўкінс,—сказаў ён,—для мяне гэтая гісторыя можа скончыцца кепска. Што падумае аба мне капітан Трэлоўні? Гэты пракляты бандыт сядзеў у маім дому і глытаў маю выпіўку! Пасля прыходзіш ты і кажаш мне, што ён з разбойніцкай шайкі. І ўсё-ж я даю яму ўсячы ад цябе. Ну, Гоўкінс, падтрымай мяне перад капітанам Трэлоўні. Ты малады, але не дурны. Цябе не ашукаеш. Так, так, так! Я гэта адразу заўважыў. Растврумач-жа капітану, што я на сваёй дзеравяжцы ніяк не мог дагнаць гэтага чортава пса. Калі-б я быў першакласны марак, як у стary час, ён-бы ад мяне не ўцёк, але цяпер...

Ён раптам змоўк і шырока разявіў рот, быццам нешта ўспомніў.

— А гроши?—крыкнуў ён.—За тры кружкі! Вось чорт пра гроши-та я і забыў!

Рынуўшыся на лаўку, ён зарагатаў і рагатаў да той пары, пакуль слёзы не пацяклі ў яго па шчаках. Рогат яго быў так заразлівы, што я не ўтрымаўся і пачаў рагатаць разам з ім, пакуль уся таверна не задрыжэла ад хохату.

— Я хоць і стary, а якога разыграў з сябе марскога цяля!—сказаў ён, нарэшце, выціраючы вочы.—Я бачу, Гоўкінс, мы з табой будзем добрая пара. Сапрауды, я і зараз яшчэ юнга ў душы. Аднак, трэба ісці: справа ёсць справа, дарагія таварышы! Я надзену трохкутку і пайду разам з табой да капітана Трэлоўні далажыць яму пра ўсё, што здарылася. А справа такі сур'ёзная, Гоўкінс. І, трэба прызнацца, ні мне, ні табе не робіць гонару. Не, не! Ні мне, ні табе: абодвух нас абдурылі здорава. Аднак, чорт яго вазьмі, як ашукаў ён мяне з гэтымі грашымі!

Ён зноў зарагатаў ды з такім запалам, што я, хоць не бачыў тут нічога смешнага, прымушаны быў зноў далучыцца да яго.

Мы пайшлі па наберажнай, і Сільвер паказаў незвычайны здольнасці захапляць сваім расказам. Аб кожным караблі, міма якога мы праходзілі, ён паведамляў мне мноства вестак: як наладжаны яго парусы, колькі ён можа падняць грузу, з якой краіны ён прыбыў. Ён растлумачыў мне работу, якая адбывалася ў порце: адно судно разгружають другое нагружаюць, а вунь тое, трэцяе, зараз выходзіць у адкрытае мора. Ён расказваў мне вясёлыя гісторыі аб караблях і мараках. Раз-по-раз ужываваў ён усялякія марскія слоўцы і паўтараў іх па некалькі разоў, каб я лепш запомніў іх. Я пачаў пакрыху разумець, штолепшага таварыша, чым Сільвер, у марскім падарожжы не знайсці.

Нарэшце, мы прышлі ў гасцініцу. Сквайр і доктар Ліўсі піті піва, закусваючы падсмажанымі кавалачкамі белага хлеба.

Яны меркавалі пайсці на шкуну—паглядзець, як яе прырэхтоўваюць.

Доўгі Джон расказаў ім усё, што здарылася ў таверне спачатку і да канца, вельмі палка і зусім праудзіва.

— Дык яно-ж так і было, не прауда, Гоўкінс?—пытаўся ён у мене кожную хвіліну.

І я кожны раз цалкам пачвірджаў яго слова.

Абодва джэнтльмены вельмі шкадавалі, што Чорнаму Псу удалося уячы. Але што можна было зрабіць? Выслушавши іх пахвали, Доўгі Джон узвёў кастыль і накіраваўся да выхаду.

— Камандзе быць на караблі ў чатыры гадзіны дня!—крыкнуў сквайр яму наўзядагой.

— Есё, сэр,—адказваў повар, кандыбаючы ў праходзе.

— Ну, сквайр,—сказаў доктар Ліўсі,—каждым адкрыта, я не цалкам адбраю большасць здабыткаў, зробленых вами, але гэты Джон мне да густу.

— Цудоўны хлоепец,—адклюкнуўся сквайр.

— Джині пойдзе зараз з намі на шкуну, ці не так?—задаў доктар.

— Ведома, ведома,—сказаў сквайр.—Гоўкінс, вазыні свой капяляюш, зараз мы пойдзем паглядзець наш карабль.

## ПОРАХ І ЗБРОЯ

„Іспан'єла“ стояла даволі даліка від берага. Каб дабраща да яе, нам давялося їзяць лодку і прабіраща сирод лругих караблів. Перед нами виросталі то упирожжани фігурамі нос, то корма. Канаты суднау рымелі під нашим кілем і звешваліся у нас над головами. На борще нас вітаў штурман, містэр Эроу, стары марак, касавок і загардам, з завушніцамі у вушах. Паміж ім і сквайром була, відень, найбільш блізкія і прыяцельськія відносіння.

Але капітан са сквайром відавочна не пагаджаліся.

Капітан був чоловек панурм. Усё за караблі не здавальнило яго. Примчими сквайго нездавалення єи захацею беззакладна викласці перад нами. Ледзь мы спусціліся у каюты, як з'явіўся матрос і склаў:

— Капітан Смолет, сэр, хоча з вамі пагутарыць.

— Я заб'єдмі да капітанавых паслуг. Прапасі яго заб'єдмі, — склаў сквайр.

Капітан, візялся, стояў за плячами сквайго пасла. Ён відразу заб'єдошо у каюту і зечмиў за собою дверы.

— Ну, што скажаце, капітан Смолет? Свадзяюся, усё ў парадку? Шкура гатова да аддамніця?

Вось што, сэр, — склаў капітан. — я буду ганерыць адкрыта, кават рымзікующы пасворыцца з вамі. Мне не падобаюся гэтая экспедыцыя. Мне не падобаюцца наши матросы. Мне не падобаюцца мой камоткі. Вось і ёсць, вората і пісна.

— Магчыма, сэр, вы не падобаюцца таксама і шкура? — спытаў сквайр, і я заб'язмы, што ён вельмі разгневавім.

— Я нічога не могу сказаць кра ве, сэр, пакуль не убачу ве у плаванні, — адказаў яму капітан. — Здаюча, яко кабудзевана ічленска. Але неравнаць аб гэтых вічэ решы.

— Тады, сэр, магчыма, вы не падобаюцца наш сквайр? — спытаў сквайр.

Але тут упашаўся доктар Лісі.

— Пачакайце, — склаў ён, — пачакайце. Гэтак нічога, акрамя сквайра, не вийдзе. Капітан склаў ве і занадта

змога і занаңта мала, і я маю права папрасіць у яго тлумаченняй. Ви, здаецца, сказалі, капітан, што вам не падаєцца наша экспедыцыя? Чаму?

— Мне запрасілі, сэр, каб я вёў судно туды, куды пажадае гэты джэнтльмен, і не называлі мэты падарожжа,—сказаў капітан.—Вельмі добра, я ні аб чым не распытаў. Але неўзабаве я пераканаўся, што самы апошні матрос ведае якая мэта падарожжа больш, чым я. Па-мойму, гэта няправільна. А як па-вашаму?

— Па-мойму, таксама,—сказаў доктар Лівсі.

— Далей,—працягваў капітан,—я даведаўся, што мы ўзлем шукаць скарбы. Я пачуў пра гэта, зауважце, ад сваіх уласных падначаленых. Пошукі скарабаў—ваогул не па маёй часці, і я не адчуваю ніякага імкнення да падобных занять, асабліва калі гэтая заняткі сакрэтныя, а сакрэт (прашу прабачэння, містэр Трэлоуні) выбалтаны, так сказаць, пасугаю.

— Папугай Сільвера?—спытаў сквайр.

— Не, гэта проста прыказка,—растлумачыў капітан.—Яна азначае, што сакрэт ужо ні для кога не сакрэт. Мне здаецца, вы не дагаварваецце, за якую цяжкую справу вы ўзяліся, і я абавязаны папярэдзіць вас, што перад вамі стаіць барацьба не на жыццё, а на смерць.

— Вы зусім правы,—адказаў доктар.—Мы вельмі рзыжкуюм. Але вы памыляецца, мяркуючы, што мы не ўяўляем сабе, якія небяспекі чакаюць нас. Затым вы сказалі, што вам не падабаецца наша каманда. Што-ж, па-вашаму, мы енанілі не достаткова спрактыкованых і здольных маракоў?

— Не падабаюцца мне яны,—адказаў капітан.—І, калі гаварыць закрыта, трэба было даручыць набор каманды мне.

— Не супяречу,—адказаў доктар.—Майму другу, бадай, парты было кабірэць каманду разам з вами. Гэта памылка, але, запэўняю вас, зусім выпадковая. Тут не было нічога падумыслага. Затым, здаецца, вам не падабаецца містэр Эроў.

— Не падабаецца, сэр. Я веру, што ён добры марак. Але ён занаңта распушчав каманду. Ён фамільярица абыходзіцца са сваімі матросамі. Штурман на караблі павінен трывалы ў баку ад матросаў. Ён не можа п'янстваваць з імі.

— Вы хочаце сказаць, што ён п'яніца?—спытаў сквайр.

— Не, сэр,—адказаў капітан.—Я толькі хачу сказаць, што ён занадта распушчае каманду.

— А цяпер,—папрасіў доктар,—скажыце нам прости, капітан, што вай ад нас патребна?

— Вы цвёрда рашылі адправіцца ў гэтае плаванне, джэнтльмены?

— Беспаваротна,—адказаў сквайр.

— Вельмі добра,—сказаў капітан.—Паколькі вы дагэтуль цярпліва мяне слухалі, паслухайце і далей. Порах і зброю складваюць у насавой частцы карабля, бліжэй да матросаў. А між тым ёсьць вельмі добрае месца пад вашай каютай—чаму-б не пакласці іх туды? Гэта першае. Затым, вы ўзялі з сабой чатырох слуг. Іх, як мне сказалі, таксама хочуць пасяліць у насавой частцы разам з матросамі. Чаму-б не наладзіць для іх ложкі каля вашай каюты? Гэта другое.

— Ёсьць і трэцяе?—спытаў містэр Трэлоун.

— Ёсьць,—сказаў капітан.—Залішиле і многа балбочуць.

— Так, занадта многа балбочуць,—згадзіўся доктар.

— Перадам вам толькі тое, што я чуў сваімі вушамі,—працягваў капітан Смолет.—Кажуць, быццам у вас ёсьць карта нейкага вострава, быццам на карце крыжыкамі адзначаны месцы, дзе закапаны скарбы. Быццем гэты востраў знаходзіцца...

І тут ён з поўной дакладнасцю называў шырату і даўгату нашага вострава.

— Я не казаў гэтага ві аднаму чалавеку!—ускіннуў сквайр.

— Аднак, кожны матрос ведае аб гэтых, сэр,—заперчыў капітан.

— Гэта ви, Ліасі, усё разбалталі!—крычуў сквайр.—Шты, Гоўкінс.

— Цяпер ужо ўсёроўна, хто разбалтаў,—сказаў доктар.

Я засважыў, што ві ёх, ві капітан ве павермлі містэру Трэлоуні, не гледзячы на ўсе іго авраудавіці. Я таксама тады не павермлі, таму, што ён спраўдам быў славуты блебетук. А цяпер я думаю, што ён казаў прафаду і што

камандзе было вядома і без нас, дзе знаходзіцца Востраў скарбаў.

— Я, джэнтльмены, не ведаю, у каго з вас хаваецца гэта карта,—працягваў капітан.—І я намагаюся, каб яна хавалася ў сакрэце і ад мяне і ад містэра Эроў. Інакш я буду прасіць вас зволіць мяне.

— Разумею,—сказаў доктар.—Па-першае, вы хочаце спыніць лішнія гутаркі. Па-другое, вы хочаце сабраць усіх надзейных людзей у кармавой часці карабля. Інакш кажучы, вы непакоіцесь, каб не ўспыхнуў бунт.

— Сэр,—сказаў капітан Смолет,—я не хочу, каб вы лічылі маімі слова, якіх я не казаў. Ні адзін капітан не згодзіцца выйсці ў мора, калі ў яго ёсць падставы баяцца бунта. Я ўпэўнены, што містэр Эроў—сумленны чалавек. Шмат хто з матросаў таксама сумленныя людзі. Магчыма, усе яны—сумленныя людзі. Але я адказваю за беззапаснасць карабля і за жыццё кожнага чалавека на борце. Я бачу, што шмат што робіцца не так, як належыць. Дазвольце мне прыняць меры перасцярогі, або звольце мяне. Вось і ўсё.

— Капітан Смолет,—пачаў доктар, усміхаючыся,—вы чулі байку аб гары, якая нарадзіла мыш? Прабачце мяне, але вы нагадалі мне гэтую байку. Калі вы з'явіліся сюды, я гатоў быў паклясціся маім парыком, што вы патрабуеце ад нас значна большага.

— Вы вельмі здагадлівы, доктар,—сказаў капітан.—З'явіўшыся сюды, я хацеў патрабаваць разліку, бо ў мяне не было нікай надзеі, што містэр Трэлоўні згодзіцца выслушаць хоць адно маё слова.

— І не слухаў-бы!—крыкнуў сквайр.—Калі-б не Ліўсі, я адразу паслаў-бы вас да ўсіх чарцей. Але, я ўсё-ж такі выслушаў вас. І зраблю ўсё, што вы патрабуеце. Аднак, мая думка пра вас змянілася ў горшы бок.

— Гэта як вам падабаецца, сэр,—сказаў капітан.—Пасля вы зразумееце, што я выканаў свой абавязак.

Ён адышоў.

— Трэлоўні,—сказаў доктар,—нечакана для сябе я пераканаўся, што вы запрасілі на карабль двух сумленных людзей—капітана Смолета і Джона Сільвера.



— Наконт Сільвера я з вами згодзен,—усклікнуў сквайр,— а паводзіны гэтага нязноснага хлусніка я лічу нявартымі мужчыны, нявартымі марака і, у кожным выпадку, нявартымі англічаніна.

— Добра,—сказаў доктар,—пабачым.

Калі мы вышлі на палубу, матросы ўжо пачалі перацягваць зброю і порах. „Йо-хо-хо“ спявалі яны ў часе работы Капітан і містэр Эроў распараджаліся.

Мне вельмі спадабалася, як нас размясцілі па-новаму. На карме было абсталявана шэсць кают, якія злучаліся запасным праходам з камбузам і кубрыкам. Спачатку іх вызначылі для капітана, містэра Эроў, Гентэра, Джойса, доктара і сквайра. Але пасля дзве з іх аддалі Рэдрэту і мне, а містэр Эроў і капітан прыладзіліся на палубе ў ніzkім пакоіку над трапам, які быў так пашыраны, што мог быць скарыстаны, як дазорная будка. Ён, вядома, быў цеснаваты, але ўсё-ж у ім змясціліся два гамакі. Нават штурман, здавалася, быў задаволены такім размяшчэннем. Магчыма, ён таксама не давяраў камандзе. Аднак, гэта толькі маё меркаванне, таму што, як вы хутка ўбачыце, ён нядоўга знаходзіўся на шкуне.

Мы старанна працавалі, перацягваючы порах і ўпараткоўваючы нашы каюты, калі, нарэшце, з берага з'явіліся апошнія матросы і разам з імі Доўгі Джон.

Повар узышоў на судно са спрытнасцю малпы і, як толькі заўважыў, чым мы заняты, крыкнуў:

— Эй, прыяцелі, што-ж вы робіце?

— Пераносім бочкі з порахам, Джон,—адказаў адзін з матросаў.

— Навошта, чорт вас вазьмі?—закрычаў Доўгі.—Дык гэтак мы праваронім ранішні адліў.

— Яны выконваюць мой загад!—абарваў яго капітан.—А вы, мілейшы, ідзіце ў кухню, каб матросы маглі павячэраць своечасова.

— Слухаю, сэр,—адказаў повар.

І, дакрануўшыся рукой да трыкуткі, нырнуў у кухонныя дзвёры.

— Вось гэта слаўны чалавек, капітан,—сказаў доктар.

— Вельмі магчыма, сэр,—адказаў капитан Смолет.— Асцярожней, асцярожней, хлопцы!

І ён пабаг да матросаў. Матросы цягнулі бочку з порахам. Раптам ён заўважыў, што я стаю і гляджу на вяртлюг, які мы ўстанавілі ў цэнтры палубы. І зараз-жа наляцеў на мяне.

— Эй, юнга,—крыкнуў ён,—прэч адсюль! Ідзі да повара, ён дасць табе работу.

І, бягучы на кухню, я чуў, як ён голасна сказаў доктару:

— Я не пацярплю, каб на караблі ў мяне былі ўлюбенчыкі!

Запэўняю вас, што ў гэтую хвіліну, я цалкам згадаўся са сквайрам, што капитан—нязносы чалавек, і запалаў да яго гарачай нянавісцю.

#### Раздел X

#### ПЛАВАННЕ

Сумяціца працягвалася ўсю ноч. Мы перацягвалі рэчы з месца на месца. Шлюпка раз-по-раз прывозіла з берага прыяцеляў сквайра, накшталт містэра Блэндлі, прыехаўших пажадаць яму шчаслівага плавання і шчаслівага звароту дадому. Ніколі раней у „Адмірале Бенбоў“ мне не даводзілася працаваць так многа.

Я ўжо змарыўся, як сабака, калі перад самым досвіткам. Боцман зайграў на ражку, і каманда пачала падымашы якар.

Аднак, калі-б нават я змарыўся ўдвая больш, я і то не зышоў-бы з палубы. Усё было нова і прывабна для мяне—і кароткія загады, і рэзкі гук ражка, і людзі, якія мітусліва працеваў пры цмяным святле карабельных ліхтароў.

— Эй, Кумпяк, заспявай песню!—крыкнуў адзін з матросаў.

— Старую!—крыкнуў другі.

— Добра, хлопцы,—адказаў Доўгі Джон, які стаяў тут-жа, на палубе, з кастылем падпахай.

І заспіваў песню, якая была так добра мне вядома

Пятнаццаць чалавек на скрынцы мерцвяка...

І ўся каманда падхапіла хорам:

Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

І пры трэцім „хо“, дружна вырвала рычагі кабестана.

Мне ўспомніўся наш стары „Адмірал Бенбоў“, здалося, быццам голас нябожчыка Бонса раптам далучыўся да матроскага хору. Хутка якар быў падняты і замацаваны на носе. Вецер раздзымуў парусы. Зямля адступіла. Караблі, акружаўшы нас, пачалі аддаляцца. І, перш чым я лёг на ложку, каб падрамаць хоць гадзінку, „Іспан'ёла“ пачала сваё плаванне да Вострава скарбаў.

Я не буду апісваць падрабязнасці нашага падарожжа. Яно было вельмі ўдачным. Карабль аказаўся ўзорным, каманда складалася са спактыкованых маракоў, капитан да сканала ведаў сваю справу. Але, перш чым мы дасягнулі Вострава скарбаў, адбыліся два-тры здарэнні, аб якіх варта спамянуць.

Раней за ўсё высветлілася, што містэр Эроў значна горшы, чым думаў аб ім капитан. Ен не карыстаўся сярод матросаў нікім аўтарытэтам, і яго ніхто не слухаўся. Праз дзеень-два пасля адплыцця ён з'яўляўся на палубе з цмянімі вачыма, чырвонымі шчокамі, з языком, які заплятаўся ды іншымі адзнакамі ап'янення. Час ад часу яго даводзілася з ганьбай гнаць у каюту. Ен часта падаў і разбіваўся. Здаралася, цэлый дні ён ляжаў у сябе на ложку, не ўстаючы. Бывала, канешне, ён дні два хадзіў бадай што цвярозы і тады сяк-так спраўляўся са сваімі абавязкамі.

Мы нік не моглі зразумець, адкуль ён дастае выпіўку. Уесь карабль ламаў галаву над гэтай загадкай. Мы сачылі за ім, але нічога не высачылі. Калі мы пыталіся ў яго напрасцяк, ён, калі быў п'яны, толькі рагатаў нам у вочы, а калі быў цвярозы, урачыста кляўся, што за ўсё жыццё нічога не піў, апрача вады.

Як штурман, ён быў зусім няздатны і аказваў дрэнны ўплыў на сваіх падначаленых. Было ясна, што ён дрэнна

скончыць. І ніхто не здзівіўся і не засмуціўся, калі аднойчы, ў цёмную бурную ноч ён знік з карабля.

— Зваліўся за борт! — парашуў капітан. — Што-ж, джэнтльмены, гэта пазбавіла нас ад неабходнасці закуваць яго ў кандалы.

Такім чынам мы засталіся без штурмана. Трэба было вылучыць на гэтую пасаду каго-небудзь з каманды. Быў абранны боцман Джон Эндэрсон. Яго паранейшаму называлі боцманам, але выконваў ён абавязкі штурмана.

Містэр Трэлоўні, які шмат вандраваў і добра ведаў мора, таксама спатрэбіўся ў гэтай справе — ён стаяў у добрае надвор'е на вахце. Другі боцман, Ізраэль Гэндс, быў старанны, стары, спрактыкаваны марак, якому можна было даручыць любую работу.

Ён, між іншым, вельмі дружыў з Доўгім Джонам Сільверам, і паколькі ўжо я спамянуў імя Сільвера, давядзеца расказаць пра яго больш падрабязна.

Матросы называлі яго Кумпяком. Ён прывязваў свой кастыль рэмнянем да шыі, каб рукі ў яго былі вольныя. Варта было паглядзець, як ён, упіраючыся кастылём у сцяну, зусім не адчуваючы качкі, варыў ежу, быццам знаходзіўся на цвёрдай зямлі. Яшчэ цікавей было бачыць, як зручна і хутка прабягаў ён у бурную пагоду па палубе, хапаючыся за канаты, спушчаныя ў найбольш шырокіх месцах. Гэтыя канаты называліся ў матросаў „завушніцы Доўгата Джона“. І на хаду ён то трymаўся за гэтыя завушніцы, то скарыстоўваў кастыль, то цягнуў яго за сабой на рамяні.

Усе-ж матросы, якія плавалі з ім раней, вельмі шкадавалі, што ён ужо не той, якім быў.

— Наш Кумпяк не просты чалавек, — казаў мне другі боцман. — Калі ён быў малады, ён быў школярам і, калі захоча, можа размаўляць як кніжка. А які ён храбры! Леў перад ім нішто, перад нашым Доўгім Джонам. Я сам бачыў, як на яго, бязбройнага, напалі ў чатырох, а ён схапіў іх і стукнуў галовамі вось так, ён, бязбройны калека.

Уся каманда адносілася да яго з пашанай і нават падначальвалася яго загадам. З кожным ён умеў пагутарыць, кожнаму ўмеў дагадзіць. Са мной ён заўсёды быў асабліва

ласкавым. Усякі раз радаваўся, калі я заходзіў да яго <sup>на</sup> кухню, якую ён утрымоўваў у здзіўляючай чыстасці. Начынне ў яго заўсёды было акуратна размешчана і вычышчана да бляску. У куце, у клетцы, сядзеў папугай.

— Гоўкінс,—казаў ён мне.—Заходзь, пагутары з Джонам. Нікому я не радуюся так, як табе, сынок. Сядай і паслушай. Вось капітан Флінт—я называў майго папугая Капітанам Флінтом у гонар славутага пірата,—дык вось, Капітан Флінт прадракае, што наша плаванне скончыцца ўдачна. Верна, Капітан?

І папугай пачынаў з неймавернай хуткасцю паўтараць:

— Піястры! Піястры! Піястры!

І паўтараў датуль, пакуль не знясілеў, або пакуль Джон не кідаў на яго клетку хустку.

— Гэтай птушцы,—казаў ён,—напэўна, год дзвесце, Гоўкінс. Папугай жывуць бясконыца. Хіба толькі чорт пабачыў на сваім вяку столькі зла, колькі мой папугай. Ён плаваў з Інглэндам, з праслаўленым капітанам Інглэндам, піратам. Ён быў на Мадагаскары, на Малабары, у Сурынаме, у Провідэнсе, у Порто-Бэло. Ён бачыў, як вылаўліваюць груз з патануўшых караблём. Вось тады ён навучыўся кричаць: „Піястры“. І тут няма чаму здзіўляцца. У той дзень вылавілі трыста пяцьдзесят тысяч піястраў, Гоўкінс! Гэты папугай прысутнічаў пры нападзе на віцэ-караля Вест-Індыі недалёка ад Гоа. А па выглядзе ён здаецца дзіцянем. Але ты панюхаў пораху! Ці не праўда, Капітан?

— Паварочвай на другі галс!—кричаў папугай.

— Ён у мяне выдатны марак,—прыгаварваў повар і чиставаў папугая кавалачкамі цукру, якія даставаў з кішэні.

Папугай даўбаў дзюбай клеткавыя краты і лаяўся не-прystойнымі словамі.

— Пажывеш сярод дзёгцю, мімаволі запэцкаешся,—вытлумачыў мне Джон.—Гэта бедная старая нявінная птушка лаеща, як тысяча чарцей, але яна не разумее, што кажа. Яна лаялася-б, як кажуць, і перад панам богам.

Пры гэтых словах Джон так урачыста дакранаўся да пасмы валос, якая звісала з ілба, што я палічыў яго за найбольш шляхетнага чалавека ў свеце.

Адносіны паміж сквайрам і капітанам Смолетам былі па-ранейшаму вельмі непрыязныя. Сквайр, зусім адкрыта, адклікаўся аб капітане пагардліва. Капітан ніколі не хацеў гаварыць са сквайрам, а калі сквайр пытаў пра што-небудзь, адказваў рэзка, коратка і суха. Вычэрпаўшы доказы, ён прымушаны быў прызнацца, што памыліўся, калі кепска харектарызаваў каманду. Шмат якія матросы працавалі ўзорна, і паводзіны ўсёй каманды былі дасканалыя. А шкуна надзвычайна спадабалася яму.

— Яна слухаецца руля, як добрая жонка слухаецца мужа, сэр. Але,—дадаў ён,—дадому мы яшчэ не вярнуліся, і наша плаванне мне па ранейшаму вельмі не падабаецца.

Сквайр пры гэтых словах паварочваўся да яго спіной і пачынаў хадзіць па палубе, задраўшы падбародак угару.

— Яшчэ крыху,—казаў ён,—і гэты чалавек канчаткова вывядзе мяне з цярпення.

Нам давялося перанесці буру, якая толькі пацвердзіла якасці нашай „Іспан'ёлы“. Каманда здавалася была задаволена, ды і нядзіўна. Па-мойму, ні на адным караблі не было так добра камандзе. Карысталіся ўсякім повадам, каб выдаць маракам падвойную порцыю грога. Варта было сквайру пачуць аб дні нараджэння каго-небудзь з матросяў, і зараз-жа наладжвалі свята для ўсіх. На палубе заўсёды стаяла бочка з яблыкамі, каб кожны, хто толькі пажадае, мог паласавацца імі, калі яму захочацца.

— Нічога добра га не выйдзе з гэтага,—казаў капітан доктару Ліўсі.—Гэта іх толькі псуе. Вы мне такі паверце.

Аднак, бочка з яблыкамі, як вы ўбачыце, саслужыла нам вельмі добрую справу. Толькі дзякуючы гэтай бочцы мы былі ў пару папярэджаны аб небяспечы і не загінулі ад рукі зраднікаў.

Вось як гэта адбылося.

Мы ўжо знаходзіліся недалёка ад вострава, да якога плылі,—дакладнага месцазнаходжання яго я не маю права паведаміць. Удзень і ўноч глядзелі мы ўдалячынъ, чакаючы, што ўбачым яго на кругавідзе. Паводле вылічэнняў, нам заставалася плыць менш за суткі. Або сёння ноччу, або, найпазней, заўтра перад палуднем мы ўбачым Востраў

скарбаў. Кірунак трымалі на поўдзень-паўднёва-захал. Дэ́змуў роўны вецер. Мора было спакойнае. „Іспан'ёла“ імчалася наперад, часам зарываючыся ў хвалю носам. Усё ішло вельмі добра. Усе знаходзіліся ў надзвычайным настроі, усе радаваліся сканчэнню першай паловы нашага плавання.

Калі зайшло сонца і работа мая была скончана, я, накіроўваючыся да свайго ложка, раптам падумаў, што някепска было-б з'есці яблык. Хутка выбег я на палубу. Вахценыя стаялі на носе і глядзелі ў мора, спадзяючыся ўбачыць востраў. Рулявы, назіраючы за паветраным кутом парусаў, ціхен'яка пасвістваў. Усё было ціха, толькі вада шамацела за бортам.

Аказалася, што ў бочцы ўсяго адзін яблык. Каб дастаць яго, мне давялося ўлезці ў бочку. Седзячы там у цемры, убаюканы пляскам вады і роўным калыханнем карабля, я ледзь не заснуў. Раптам нехта важка апусціўся побач з бочкай на палубу. Бочка ледзь-ледзь захісталася: ён аба-пёрся аб яе спіной. Я ўжо рыхтаваўся выскачыць, як раптам гэты чалавек загаварыў. Я пазнаў голас Сільвера, і, раней чым ён паспей вымавіць дзесяць слоў, я рашыў не вылазіць з бочкі ні за што на свеце. Я ляжаў на дне, дрыжэй і ўслухоўваўся, задыхаючыся ад страху і цікавасці. З першага-ж дзесятка слоў я зразумеў, што жыццё ўсіх сумленных людзей на караблі знаходзіцца ў міне ў руках.

#### *Раздел XI*

#### **ШТО Я ПАЧУЎ, СЕДЗЯЧЫ Ў БОЧЦЫ З-ПАД ЯБЛЫК**

— Не, не я,—сказаў Сільвер.—Капітанам быў Флінт. А я быў кватэрмейстар, таму што ў мяне нага драўляная. Я страціў нагу ў тым-же бое, у якім стары П'ю страціў свае вочы. Мне ампутыраваў яе вучоны хірург—ён вучыўся ў каледжы і ведаў усю латынь напамяць. А ўсё-ж не выкруціўся ад шыбеніцы—яго падцягнулі ў Корсо-Касле, як сабаку, сушыцца на сонеку... Побач з іншымі. Так! Гэта былі людзі Робертса, і загінулі яны, таму што змянілі назвы сваіх караблЁў. Сёння карабль называецца „Каралеўская

шчасце“, а заўтра як-небудзь інакш. А па-нашаму—як ахрысцілі судно, так яно заўсёды і павінна называцца. Мы не змянялі назвы „Касандры“, і яно шчасліва даставіла нас дамоў з Малабара пасля таго, як Інглэнд захапіў віцэ-караля Індыі. Не змяняў свайго прозвішча і „Морж“, стары карабль Флінта, а золата на ім было столькі, што ён ледзь не затануў.

— Эх,—пачуў я захоплены голас аднаго найбольш малодшага з нашых матросаў,—які малайчына гэты Флінт!

— Дэвіс, кажуць, быў не горшы,—сказаў Сільвер.—Але я ніколі з ім не плаваў. Я плаваў спачатку з Інглэндам, пасля з Флінтом. А цяпер вышаў у мора сам. Я зарабіў дзевяцьсот фунтаў стэрлінгаў у Інглэнда ды тысячи са дзве ў Флінта. Для простага матроса гэта не так дрэнна. Гроши пакладзеныя ў банк і даюць добры процант. Дзе цяпер людзі Інглэнда? Не ведаю. Дзе людзі Флінта? Большая частка тут, на караблі, і рады, што папалі сюды. Шмат хто з іх жылі на беразе, як апошнія жабракі. З голаду дохлі, далі-бог. Стары П'ю, калі аслеп, пачаў пражываць тысяччу дзвесце фунтаў у год, нібы лорд з парламента. Дзе ён цяпер? Памёр і гніе пад зямлёй. Але два гады назад яму ўжо не было чаго есці. Ён жабраваў, ён краў, ён рэзаў глоткі і ўсё-такі не мог пракарміцца.

— Вось і будзь піратам пасля гэтага!—сказаў малады марак.

— Так, але не будзь дурны!—усклікнуў Сільвер.—Аднак, не аб табе размова: ты хоць малады, але недурны. Цябе не ашукаеш, не! Я гэта адразу зауважыў, як толькі ўбачыў цябе, і буду размаўляць з табой, як з мужчынам.

Можаце сабе ўяўіць, што я адчуў, калі пачуў, як гэты стары ашуканец кажа другому тыя-ж самыя ліслівія слова, якія казаў мне. Калі-б я мог, я забіў-бы яго...

А тым часам Сільвер працягваў гутарку, не западозрываючы, што яго падслушоўваюць:

— Так заўсёды з джэнтльменамі ўдачы<sup>1</sup>). Жышцё ў іх цяжкае, яны заўсёды рызыкуюць папасці на шыбеніцу, але ядуць і п'юць, як баявныя пеўні перад боем. Яны адыходзяць

<sup>1)</sup> „Джэнтльмены ўдачы“—прозвішча піратаў.

у плаванне з сотнямі медных грошай, а вяртаюцца з сотнямі фунтаў. Прап'юць здабычу, растратяць гроши—ды зноў у мора, у адных кашулях. Але я раблю не так. Я ўкладваю ўсе гроши часткамі ў розныя банкі, каб не выклікаць падазрэння. Мне пяцьдзесят год, заўваж. Вярнуўшыся з гэтага плавання, я буду жыць, як жывуць самыя сапраўдныя джэнтльмены. Годзе мне, кажаш? Ну што-ж, я пажыў някепска. Ніколі ні ў чым сабе не адмаўляў. Мякка спаў і смачна еў. Толькі ў моры даводзілася часам тугавата. А як я пачаў? Матросам як ты.

— Аднак-жа ранейшыя вашы гроши цяпер прападуць,—сказаў малады матрос.—Як вы пакажэцца ў Брыстолі пасля гэтага плавання?

— А дзе, па-твойму, цяпер мае гроши,—запытаў Сільвер насмешліва.

— У Брыстолі, у банках ды іншых месцах,—адказаў матрос.

— Так, яны былі там,—сказаў повар.—Яны былі там, калі мы падымалі наш якар. Але цяпер мая старая ўжо ўзяла іх адтуль. „Падзорная Труба“ прададзена з усімі патрахамі, а старая выехала і чакае мяне ва ўмоўленым месцы. Я-б сказаў табе, дзе гэта месца, таму што цалкам давяраю табе, ды баюся, астатнія пакрыўдзяцца, чаму я не сказаў і ім.

— А сваёй старой вы давяраець?—спытаў матрос.

— Джэнтльмены ўдачы,—адказаў повар,—рэдка давяраюць адзін аднаму і гэта правільна. Але мяне ашукаць нялёгка. Хто паспрабуе зрабіць якую-небудзь каверзу старому Джону, нядоўга пражыве на гэтым свеце. Адны баяліся П'ю, другія—Флінта. А мяне баяўся сам Флінт. Баяўся мяне і ганарыўся мною... Каманда ў яго была адважная. Сам чорт, і той не рашыўся-б пусціцца з ёй у адкрытае мора. Ты мяне ведаеш, я выхваляцца не буду, я добралушны і вясёлы чалавек, але, калі я быў кватэрмейстар, старыя піраты Флінта слухаліся мяне, як авечкі. О-го-го, якая дысцыпліна была на судне ў старога Джона!

— Скажу вам адкрыта,—прызнаўся матрос,—да гэгай размовы, Джон, справа ваша была мне зусім не да густу. Але цяпер вось мая рука, я згодзен.



— Ты храбры хлопец і вельмі недурны,—адказаў Сільвер і так палка паціснуў працягненую руку, што бочка мая захісталася.—З цябе выйдзе такі выдатны джэнтльмен удачы, якога я яшчэ ніколі не бачыў.

Мала-на-малу я пачаў разумець тую мову, на якой яны гутарылі. „Джэнтльменамі ўдачы“ яны называлі піратаў. Я быў мімавольным сведкам таго, як спакушалі сумленнага матроса ўступіць у гэтую разбойніцкую шайку,—магчыма, апошняга сумленнага матроса на ўсім караблі. Аднак, я зараз-жа мог пераканацца, што гэты матрос не адзін. Сільвер ціхенъка свіснуў, і да бочкі падсеў яшчэ нехта.

— Дзік ужо наш,—сказаў Сільвер.

— Я ведаў, што ён будзе нашым,—пачуў я голас другога боцмана, Ізраэля Гэндса.—Ён не з дурных, гэты Дзік.

Некаторы час ён моўчкі жуў табаку, пасля сплюнуў і звярнуўся да Доўгага Джона:

— Скажы, Кумпяк, ці доўга мы будзем віляць, як маркітанская лодка? Клянуся громам, мне да смерці надакучыў капітан. Даволі яму нада мной камандаваць! Я хачу жыць у капітанскай каюце, мне патрэбны іхнія рознасолы ды віны.

— Ізраэль,—сказаў Сільвер, твая мазгаўня вельмі не многа варта, таму што ў ёй ніколі не было мазгоў. Але слухаць ты можаш, вуши ў цябе доўгія. Дык слухай: ты будзеши спаць паранейшаму ў кубрыку, ты будзеш есці грубую ежу, ты будзеш паслухмияны, ты будзеш пачцівы і ты не вып'еш ні краплі віна да той пары, пакуль я не скажу табе патрэбнага слова. Ва ўсім пакладайся на мяне, мой сынок.

— Хіба я адмаўляюся? прабурчэў другі боцман.— Я толькі пытаю: калі?

— Калі? закрычаў Сільвер.—Добра, я скажу табе, калі. Як мага пазней, вось калі. Капітан Смолет, першарадны марак, для нашай-же выгады вядзе наш карабль. У сквайра і доктара ёсць карта, але хіба я ведаю, дзе яны хаваюць яе! і ты таксама не ведаеш. Дык вось, няхай сквайр і доктар знайдуць скарб і дапамогуць нам пагрузіць яго на карабль. А тады мы пабачым. Калі-б я быў упэўнены ў та-

кіх галандскіх вырадках, як вы, я дазволіў-бы капітану Смолету давесці нас назад да паловы *\*дарогі*.

— Мы і самі нядрэнныя маракі!—пярэчыў Дзік.

— Нядрэнныя матросы, ты хочаш сказаць,—паправіў яго Сільвер.—Мы ўмеем варочаць рулем. Але хто вылічыць курс? Для гэтага ніхто з вас не здольны, джэнтльмены. Каб была мая воля, я дазволіў-бы капітану Смолету давесці нас назад хоць-бы да пасата. Тады ведаў-бы, за тое, што плывеш правільна і што не давядзеца выдаваць прэсную ваду па лыжачцы ў дзень. Але я ведаю, што вы за людзі. Давядзеца расправіцца з імі на востраве, як толькі яны перанясуць скарб сюды, на карабль. А вельмі шкада. Але вам абы толькі хутчэй дарвацца да выпіўкі. Па праудзе кажучы, у мяне сэрца баліць, калі я думаю, што давядзеца вяртацца з такім людзьмі, як вы.

— Лягчэй, Доўгі!—крыкнуў Ізраэль.—Дык з табой-же ніхто не спрачаецца.

— Хіба я мала бачыў такіх караблёў, якія загінулі дарэмна? Хіба я мала бачыў такіх малайцоў, якіх павесілі сушицы на сонейку?—усклікнуў Сільвер.—А чаму? А ўсё таму, што спышаліся, спышаліся, спышаліся. Паслухайце мяне: я паплаваў па мору і сёе-тое пабачыў у сваім жыцці. Калі-б вы ўмелі кіраваць караблём і змагацца з вятрамі, вы ўсе даўно ездзілі-б у карэтах. Але дзе-ж там! Ведаю я вашага брата. Нап'ецеся рому—і на шыбеніцу.

— Усім вядома, Джон, што ты краснабай славуты, пярэчыў яму Ізраэль.—Але-ж былі другія, якія не горш цябе ўмелі кіраваць караблём. Дык яны-ж не строілі з сябе камандзіраў і самі куцілі і другім не перашкаджалі.

— Так, —сказаў Сільвер.—А дзе яны цяпер? Такі быў Гі'ю, і памёр у галечы жабрюючы. і Флінт быў такі, і памёр ад рому ў Саване. Так, гэта былі прыемныя людзі, вясёлыя... Толькі дзе яны цяпер, вось пытанне!

— Што мы зробім з імі,—спытаў Дзік,—калі яны пападуцца да нас у рукі?

— Вось гэты чалавек мне да спадобы!—з захапленнем усклікнуў повар.—Не аб глупстве кажа, але аб справе. Што-ж, па-твойму, з імі зрабіць? Высадзіць іх на які-небудзь

пустэльны бераг? Так паступіў-бы Інглэнд. Або зарэзаць іх усіх як свіней? Так наступіў-бы Флінт або Білі Бонс.

— Так, у Білі быў такі звычай,—сказаў Ізраэль.— „Мёртвия не кусаюцца”, казаў ён. Цяпер ён сам мёртвы і можа праверыць сваю прыказку на вопыце. Так, Білі быў майстром на такія справы.

— Верна,—сказаў Сільвер.—Білі быў у такіх справах малайцом. Ён не дараваў нікому. Але я чалавек добрадушны, я джэнтльмен; аднак, я бачу, што справа сур'ёзная. Абавязак важней за ўсё, хлопцы. І я галасую—забіць. Я зусім не жадаю, каб да мяне, калі я буду членам парламента і буду раз'яджаць у пазалочанай карэце, уваліўся-б, як чорт да мацаха, адзін з гэтых тонканогіх стрэкулістаў. Трэба чакаць, пакуль плод паспее. Але калі ён паспее, яго трэба сарваць!

— Джон,—усклікнуў боцман,—ты герой!

— У гэтым ты пераканаешся на справе, Ізраэль,—сказаў Сільвер.—Я патрабую толькі аднаго—уступіце мне сквайра Трэлоўні. Я хачу уласнымі рукамі адсячы яго цялячу галаву... Дзік!—дадаў ён раптам.—Будзь добрым, скокні у бочку і дастань мне, калі ласка, яблык,—у мяне нешта як-бы горла перасохла.

Можаце сабе ўявіць мой жах! Я выскачыў-бы і кінуўся-б на ўцёк, калі-б у мяне хапіла сіл, але сэрца маё і ногі, і руکі адразу адмовіліся мне служыць. Дзік ужо ўстаў на ногі, але раптам яго спыніў голас Гэндса:

— І чаму табе хочацца смактаць гэтую гніль, Джон! Ты дай нам лепш рому.

— Дзік,—сказаў Сільвер,—я давяраю табе. Там у мяне прыхавана бочачка. Вось табе ключ. Нацадзі жбан і прынясі.

Не гледзячы на ўвесь мой страх, я ўсё-ж, у тулю хвіліну падумаў: „Дык вось адкуль містэр Эроў даставаў ром, які загубіў яго!”

Як толькі Дзік адышоў, Ізраэль пачаў шаптаць нешта повару на вуха. Я пачуў усяго два-тры слова, але і гэтага было лавогі.

— Ніхто з астатніх не згаджаецца,—прашаптаў Ізраэль.

Значыцца, на караблі аставаліся яшчэ верныя нам людзі!

Калі Дзік вярнуўся, усе троє па чарзе ўзялі жбан і выпілі—адзін „за шчасце“, другі „за старога Флінта“, а Сільвер нават праспіяваў:

За вечер здабычи, за вечер удачы!  
Каб весела й багата жылі мы, не йначай!

У бочцы пасвятлела. Глянуўшы ўверх, я ўбачыў, што ўзняўся месяц, які пасерабрыў круйсмарс і ўздуўшыся фок-зейл. І ў тую-ж хвіліну з вахты раздаўся голас:— Зямля!

### *Раздел XII*

#### ВАЕННАЯ НАРАДА

Палуба загрымела ад тупату. Я чуў, як людзі выбягалі з каюты і кубрыка. Выскачыўшы з бочки, я праслізвуў за фок-зейл, два разы забагнуў карму, вышаў на адкрыту палубу і разам з Гэнтэрэм і доктарам Ліесі прыбег на нос.

Тут ужо сабралася ўся каманда. Туман са з'яўлением месяца адразу рассеяўся. Воддарль на паўднёвым заходзе мы ўбачылі два нізкія ўзгоркі, а за імі трэці, вышэйшы, яшчэ ахутаны шэрым туманам. Усе троі былі правільнай канічнай формы.

Я глядзеў на іх, як скроў сон,—я не паспеў яшчэ апамятацца ад вядунияга жаку. Пасля я пачаў голас капітана Смолета, аддаваўшага загады. „Іспан'ёла“ павярнулася больш крута да ветру і ішла да вострава з усходняга боку.

— Хлопцы,—сказаў капітан, калі ўсе яго загады былі выкананы,—ці бачыў хто-небудзь з вас гэтую зямлю раней.

— Я бачыў, сэр,—сказаў Сільвер.— Мы браў тут прэсную воду, калі я служыў поварам на гандлёвым судне.

— Здаецца, стаць на якар найбольш зручна з поўдня, за гэтым маленькім астраўком?—спытаў капітан.

— Так, сэр. Гэты астраўок называецца Вострав шкілета. Раней тут заўсёды спышчаліся піраты, і адзін матрос з нашага

карабля ведаў усе назвы, якія далі піраты тутэйшым месцам. Вось тая гара, на поўначы, называеца Фок-мачтай. З поўначы на поўдзень тут тро гары: Фок-мачта, Грот-мачта і Бізань-мачта, сэр. Але Грот-мачту—тую высокую гару, якая пакрыта туманам,—часцей называюць Падзорнай Трубой, таму што піраты ўстрایвалі там назіральны пост, калі стаялі тут на якары і папраўлялі свае караблі. Яны тут звычайна папраўлялі свае караблі, прашу прабачэння, сэр.

У мяне ёсць карта,—сказаў капітан Смолет.—Паглядзіце, ці той гэта востраў?

Вочы Доўгага Джона забліскалі агнём, калі карта папала яму ў рукі. Але адразу ж расчараўанне затуманіла іх. Гэта была не тая карта, якую мы знайшлі ў скрынцы Білі Бонса, гэта была яе дакладная копія—з назвамі, з азначэннямі мелей і глыбінь, але без трох чырвоных крыжыкаў і руцісных заўваг. Аднак, не гледзячы на ўсю адчутую прырасць, Сільвер стрымаўся, і не выдаў сябе.

— Так, сэр,—сказаў ён.— Ён вельмі добра нарысаваны. Цікава было-б даведацца, хто мог нарысаваць гэтую карту. Піраты—людзі невучоныя. А, вось і стаянка капітана Кіда—так называў яе і мой таварыш матрос. Тут моцнае цячэнне на поўдзень. Потым каля заходняга берага яно заварочвае на поўнач. Вы правільна зрабілі, сэр,—працягваў ён,—што началі трymаць больш крута да ветру. Калі вы хочаце зайдзі ў бухту і кінуць якар, лепшага месца для стаянкі вам тут не знайсці.

— Дзякую,—сказаў капітан Смолет.—Калі мне патрэбна будзе дапамога, я зноў звярнуся да вас. Можаце ісці.

Я быў здзіўлен тым, як стрымна Джон выявіў сваё знаміства з востравам. Прыйзнацца, я спалохнуўся калі ўбачыў, што ён падыходзіць да мяне. Зразумела, ён не ведаў, што я сядзеў у бочцы і ўсё чую. і ўсё-ж ён наводзіў на мяне такі жах сваёй жорсткасцю, сваёй двуяцнасцю. сваёй велізарнай уладай над карабельнай камандай, што я ледзь утрымаўся, каб не фэлрыгануцца, калі ён паклаў руку мне на плячу.

— Нягепаскае месца гэты востраў,—сказаў ён.—Някепаскае месца для хлопчыка. Ты будзеш купацца, ты будзеш

узлазіць на дрэвы, ты будзеш паляваць за дзікімі козамі.  
І сам, быццам каза, будзеш скакаць па горах. Сапраўды, гле-  
дзячы на гэты востраў, я і сам раблюся малады і забываю пра  
свую драўляную нагу. Добра быць хлопчыкам і мець на  
нагах дзесяць пальцаў. Калі ты захочаш пайсці і пазнай-  
міцца з востравам, скажы старому Джону, і ён прырыхтуе  
табе закуску на дарогу.

І, хлопніўшы мяне па-прыяцельску па плячы, ён закульгаў  
преч.

Капітан Смолет, сквайр і доктар Лівсі размаўлялі аб  
чымсьці на шканцах. Я хацеў як мага хутчэй перадаць ім  
усё, пра што мне ўдалося даведацца. Але я баяўся пры ўсіх  
перарвашці іх гутарку. Я хадзіў навакол, вышукваючы спосабч  
загаварыць, як раптам доктар Лівсі паклікаў мяне да сябе.  
Ён забыў унізе сваю лульку і хацеў паслаць мяне за ёй,  
таму што не мог доўга абыходзіцца без таго, каб не закурыць.  
Але, падышоўшы да яго нагутулькі блізка, што ніхто не  
мог мяне паслуҳаць, я прашаптаў:

— Доктар, мне треба з вами пагаварыць. Няхай капітан  
і сквайр спусцяцца ў каюту, а пасля, з якога-небудзь поваду  
вы паклічаше мяне. Я паведамлю вам жахлівія павіны.

Доктар крыху змяніўся ў твары, але зараз-же звалодав  
сабой.

— Дзякую, Джым, гэта ўсё, пра што я хацеў даве-  
дацца,—сказаў ён, робячы выгляд, быццам толькі што звытаў  
мяне аб чымсьці.

Пасля павінуўся да сквайра і капітана. Яны працягвалі  
гутарку зусім спакойна, не ўжымаючы голасу, але я зразумеў,  
што доктар Лівсі перадаў ім мою просьбу. Затым капітан  
загадаў Джобу Эндерсону выклікаць устю каманду на палубу.

— Хлопцы—сказаў капітан Смолет, звіртаючыся да  
матросаў.—я хочу пагаварыць з вами. Вы бачыце перад  
сабой зямлю. Гэтая зямля—той востраў, да якога мы пльмім.  
Усе мы ведаєм, які шчодры чалавек містэр Трэлоун. Ені  
спытаў у мене, ці добре працеваля каманда ў часе плавання.  
І я адказаў, што кожны матрос старавін выконваў свой  
абязязак і што мне нікога не завадзілася жаць, каб вы  
працеваў лепш. Містэр Трэлоун, і доктар, мы ідзеем

у каюту выпіць за ваша здароўе і за вашую ўдачу, а вам тут дадуць грогу, каб вы моглі выпіць за наша здароўе і за нашую ўдачу. Калі вы хоцаце ведаць маю думку, я скажу, што сквайр, частуючы нас, паступіў вельмі прыязна. Прапаную крыкнуць у гонар яго „ура“.

Нічога не было дзіўнага ў тым, што ўсе закрычалі „ура“. Але прагучэла яно так сардэчна і дружна, што, признаюся, я ледзь мог у ту ю хвіліну паверыць, што гэтыя самыя людзі рыхтуюцца ўсіх нас забіць.

-- Ура капітану Смолету!—крыкнуў Доўгі Джон, калі першае „ура“ змоўкла.

І зараз „ура“ было дружна падхоплена ўсімі.

Калі агульная вясёласць была ў поўным разгары, трох джэнтльменаў спусціліся ў каюту.

Крыху пачакаўшы яны паслалі паклікаць Джыма Гоўкінса.

Калі я ўвайшоў, яны сядзелі навокал стала. Перад імі стаяла бутэлька іспанскага віна і талерка з ізюмам.

Доктар курыў, тримаючы свой парык на каленах, а гэта, як я ведаў, азначала, што ён вельмі хвалюеца. Кармавое акно было адчынена, таму што ноч была цёплая. Паласа месячнага светла ляжала ззаду карабля.

— Ну, Гоўкінс,—сказаў сквайр,—ты хацеў нам нешта паведаміць. Кажы.

Я коратка перадаў ім усё, што чуў, седзячы ў бочцы. Яны не перабівалі мяне, пакуль я не скончыў; яны не варушыліся, яны не адрывалі вачей ад майго твара.

— Джым,—сказаў доктар Ліўсі,—сядай.

Яны пасадзілі мяне за стол, далі мне шклянку віна, насыпалі мне ў далонь ізюму, і ўсе троє, па чарзе, з паклонам выпілі за маё здароўе, за маё щасце і за маю адвагу.

Так, капітан, —сказаў сквайр.—Вы былі правы, з я памыляўся. Признаю сябе аслом і чакаю ваших распаратэжэнняў.

— Я такі-ж асёл, сэр,—запярэчыў капітан.—Першы раз я бачу каманду, якая рыхтуеца да бунту, а захоўвае сябе паслухмяна і прыкладна. З другой каманды я даўно аб-



үсім дагадаўся-бы і прыняў-бы меры перасцярогі. Але гэтая перахітрыла мяне.

— Капітан,—сказаў доктар,—перахітрыў вас Джон Сільвер, ён надзвычайны чалавек.

— Ён быў-бы яшчэ больш надзвычайны, калі-б боўтаўся на рэе,—запярэчыў капітан.—Але ўсе гэтыя размовы цяпер ні навошта. З усяго сказанага я зрабіў сякія-такія вывады і, калі містэр Трэлоўні дазволіць, далажу іх вам.

— Вы тут капітан, сэр, распараджайцеся!—велічыва сказаў містэр Трэлоўні.

— Па-першае,—заявіў містэр Смолет,—мы павінны працягваць усё, што пачалі, таму што адступленне нам адредзана. Калі я толькі спамяну аб звароце, яны ўзбунтуюцца зараз-жа. Па-другое, у нас яшчэ ёсьць час—хоць-бы да той пары, пакуль мы адшукаем скарб. Па-трэцяе, сярод каманды асталіся яшчэ верныя людзі. Рана або позна, а нам давядзеца ўступіць з гэтай шайкай у бой. Я прапаную не паказваць ім выгляду, што мы ведаем аб іх замыслах, а напасці на іх першымі, знянацку, калі яны менш за ўсё ча-каюць гэтага. Мне здаецца, мы можам пакладацца на ваших слуг, містэр Трэлоўні.

— Як на мяне самога,—заявіў сквайр.

— Іх троє,—сказаў капітан.—Ды нас троє, ды Гоўкінс—вось ужо сем чалавек. А на каго можна пакладацца з каманды.

— Напэўна, на тых, каго Трэлоўні наняў сам, без дапамогі Сільвера,—сказаў доктар.

— Не,—пярэчыў Трэлоўні.—Я і Гэндса наняў сам, а між тым...

— Я таксама не зусім давяраў Гэндсу,—прызнаўся капітан.

— І толькі падумаць, што ўсе яны англічане!—усклікнуў сквайр.—Сапрауды, сэр, мне хочацца ўзарваць увесі крабль у паветра.

— Такім чынам, джэнтльмены,—працягваў капітан,—вось усё, што я могу прапанаваць. Мы павінны быць напагатове, чакаючы зручнага выпадку. Згодзен, што гэта не зусім лёгка. Больш прыемна было-б напасці на іх зараз-жа. Але

Мы не можам рабіць ніякіх захадаў, пакуль не даведаемся, хто з каманды нам верны. Захоўваць асцярожнасць і чакаць—вось усё, што я могу прапанаваць.

— Больш за ўсё карысці ў сучасны момант можа прынесці нам Джым,—сказаў доктар.—Матросы не звяртаюць на яго ўвагі, а Джым—пільны хлопчык.

— Гоўкінс, я цалкам на цябе пакладаюся,—дадаў сквайр.

Прызнацца, я вельмі баяўся, што не апраўдаю іх двер'я. Але абставіны склаліся так, што мне сапраўды давялося выратаваць іх жыццё.

З дваццаці шасці чалавек мы пакуль маглі пакладацца толькі на семярых. І адзін з гэтых семярых быў я, хлопчык. Калі лічыць толькі дарослыя, нас было шасцёра супроць дзесятнаццаці.

## МАЕ ПРЫГОДЫ НА СУШЫ

### *Раздел XIII*

#### ЯК ПАЧАЛІСЯ МАЕ ПРЫГОДЫ НА СУШЫ

Калі раніцай я вышаў на палубу, востраў паказаўся зусім іншым, чым учора. Хоць вецер сціх, мы ўсё-такі значна пасунуліся заnoch наперад і цяпер стаялі за поў-мілі ад нізкага ўсходняга берага. Большую частку вострава пакрывалі цёмныя лясы. Аднастайны шэры каларыт перарываўся сям-там у лагчынах жоўтымі палосамі пясчанага берага і зялёнымі верхавінамі нейкіх высокіх дрэў, якія больш падобны да соснаў. Гэтая дрэвы раслі то пасобку, то купінамі і ўзнімаліся над узроўнем лесу, але агульны выгляд вострава быў усё-ж вельмі аднастайны і хмуры. На вяршыне кожнага ўзгорка тырчэлі вострыя голыя скалы. Гэтая ўзгоркі здзіўлялі мяне дзіўнымі формамі сваіх абрысаў. Падзорная Труба была на трыста або чатырыста футаў вышэй астатніх і таксама нейкая дзіўная: стромкія спады і зрезаная плоская вяршына, як п'едэстал для статуі.

Акіян так моцна калыхаў „Іспан'ёлу“, што вада дасягала самой палубы. Руль хлопаўся аб карму, то справа, то злева, і ўвесь карабль скакаў, стагнаў і трашчаў, як цапчны. Я ўхапіўся рукою за багштаг і адчуў, што мне робіцца млюсна. Усё закружылася ў мяне перад вачымі. Я ўжо паспеў прызвычайца да мора, калі карабль бег па

хвалях, але цяпер ён стаяў на якары і ў той-ж час круціўся ў вадзе, як бутэлька; ад гэтага мне рабілася млюсна, асабліва раніцамі, на пусты страўнік.

Не ведаю, што на мяне зрабіла ўплыў—ці качка, ці гэтая шэрня, сумныя лясы, гэтая дзікія, голыя каменні, гэты грукат прыбоя, які біў ў стромкія берагі, але—хоць сонца зязла горача і ярка, хоць марскія птушкі кішэлі на вокал і з крыкамі лавілі ў моры рыбу, хоць усякі, натуральна, быў-бы рады, убачыўши зямлю пасля такога доўгага плавання ў адкрытым моры,—туга ахапіла маё сэрца. І з першага погляду я зненавідзеў Востраў скарбаў.

У гэтую раніцу нас чакала цяжкая работа. Наколькі не было ветру, нам давялося спусціць шлюпкі, прапагнуць шкуну на вёслах троі ці чатыры мілі, забагнуць мыс і ўвесці яе ў вузкую пратоку за Востравам шкілета.

Я ўсеўся ў алну са шлюпак, хоць у ёй мне не было што рабіць. Сонца паліла нястэрпна, і матросы ўвесь час бурчэлі, праклітаючи сваю цяжкую работу. Нашай шлюпкай каманданаў Эндэрсон. Замест таго, каб стрымліваць астатніх, ён сам бурчэў і лаяўся гучней за ўсіх.

— Ну, дык добра,—сказаў ён і выляяўся.—Хутка усяму гэтаму будзе канец.

„Кепская адзнака”, рашыў я. Да гэтай пары людзі прававалі старанна і ахвотна. Але аднаго выгляду вострава аказалася досыць, каб паслабіць дысципліну.

Доўгі Джон стаяў, не адыхаючы, катя рулявога і да-памагаў яму веслі карабль. Ён ведаў пратоку, як сваю ўласную далонь, і нікога не дзівіўся тым, што пры памерах усюды яказвалася глыбей, чым гэта было адзначана на карце.

— Гэты вузкі праход прадыты акіянскім адлікам,—сказаў ён.—Адліў паглыбляе яго усякі раз, як ридалёука.

Мы спыніліся ў тым самым месцы, дзе на карце быў нарысаваны якар. Трэць мілі адаздзяляла нас ад галоўнага вострава і трэць мілі ад Вострава шкілета. Дно было чистае, пясчанае. Загрукатаў, падаючы, наш якар, і цэлыя хмари птушак узняліся з крыкамі і кружыліся над лесам. Але праз хвіліну яны зноў схаваліся ў галінах, і ўсё эмоўкула.

Пратока была дасканала закрыта з усіх бакоў. Яна гублялася сярод густых лясоў. Лясы пачыналіся ад самай вады. Берагі былі плоскія. А ўводдалі амфітэатрам узнямаліся ўзгоркі. Дзве балоцістыя рачушки ўпадалі ў пратоку, якая здавалася сажалкай. Расліннасць калі гэтых рачушак здзіўляла нейкай ядавітай яскравасцю. З карабля не было відаць ні пабудовы, ні частаколу—дрэвы засланялі іх зусім, і, каб не карта, мы маглі-б падумаць, што мы—першыя людзі, якія наведалі гэты востраў ад той пары, як ён узняўся з глыбінь акіяна.

Паветра не варушилася. Толькі адзін гук парушыў цішыню—воддарльны шум прыбоя, што разбіваўся аб скалы ў другім канцы вострава. Дзіўны, затхлы пах узнямаліся вакол карабля—пах прэлага лісця і гнілых ствалоў. Я заўважыў, што доктар усё нюхае і моршчыцца, быццам яму дасталося тухлае яйка.

— Не ведаю, ці ёсць тут скарб,—сказаў ён,—але клянуся сваім парыком, што ліхарадка тут ёсць.

Паводзіны каманды, трывожыўшыя мяне на шлюпцы зрабіліся пагражаячымі, калі мы вярнуліся на карабль. Матросы расхаджвалі па палубе і аб чымсьці перагаварваліся. Загады, нават самыя нязначныя, яны выслушоўвалі панура і выконвалі вельмі неахвотна. Нават мірных матросаў ахапіла зараза нездавальнення, і не было каму заклікаць іх да парадку. Бунт збіраўся над нашымі галовамі, як навальніца.

Не толькі мы, насельнікі каюты, заўважылі небяспеку. Доўгі Джон як мага стараўся падтрымашь парадак, пераходзячы ад группі да группі, то ўгаварваючы, то паказваючы прыклад. Ён як мага стараўся дагадзіць і выказаць прыязнасць. Ён усміхаўся кожнаму. Калі даваўся які-небудзь загад, ён першы кідаўся на сваёй дзеравяжцы выконваць яго з вясёлым крыкам:

— Ёсць, ёсць, сэр!

А калі не было чаго рабіць, ён спяваў песні, адну за другой, каб не так была прыкметна панурасць астатніх.

З усяго, што адбывалася ў гэты злавесны дзень, самым злавесным здаваліся нам паводзіны Доўгага Джона.

Мы сабраліся ў каюце на нараду.

— Сэр,—сказаў капитан,—калі я аддам хоць адзін загад, увесь карабль кінецца на нас. Вы бачыце, сэр, што робіцца. Мне грубіняць на кожным кроку. Калі я адкажу на грубасць, нас разарвуць на шматкі. Калі я не адкажу на грубасць, Сільвер можа заўважыць, што тут нешта нядобрае, і гульня будзе прайграна. Але-ж цяпер мы можам пакладацца толькі на аднаго чалавека.

— На како?—спытаў сквайр.

— На Сільвера, сэр,—адказаў капитан.—Ён не менш нас з вамі хоча ўладзіць справу. Ён выбіваецца з сіл, каб угарыць іх не бунтаваць раней часу. Я прапаную даць яму магчымасць угарыць іх, як належыць. Адпусцім матросаў на бераг пагуляць. Калі яны паедуць усе разам, што-ж, мы захопім карабль. Калі ніхто з іх не паедзе, мы зачынімся ў каюце і будзем абараняцца, калі-ж паедуць толькі некаторыя то, верце мне, Сільвер прывядзе іх на карабль паслухмянымі, як авечкі.

Так і вырашылі. Надзейным людзям мы раздалі набітыя пісталеты. Гэнтару, Джойсу і Рэдрэту мы паведамілі аб наших планах. Даведаўшыся аб усім, яны не вельмі здзівіліся і сустрэлі наша паведамленне больш спакойна, чым мы чакалі. Затым капитан вышаў на палубу і зварнуўся да каманды:

— Хлопцы,—сказаў ён,—сёння шмат давялося папрацаваць, і усе мы страшэнна стаміліся. Прагулка на бераг нікому не пашкодзіць. Шлюпкі спушчаны. Хто хоча, можа адпраўляцца на бераг. Можаце прыхапіць з сабой гічкі. За поўгадзіны да заходу сонца я выстралю з пушкі.

Відаць, гэтая дурні ўявілі сабе, што знайдуць скарбы, ледзь толькі высадзяцца на бераг. Усі іх панурасць алразу знікла. Яны так гучна закрычалі „ура“, што водгулле прачнулася ў далёкіх узгорках і спалоханыя птушкі зноў закружиліся з крыкам над стаянкай.

Капітан абышоўся з імі вельмі разумна: ён адразу адышоў, дазволіўшы Сільверу распараджанца ад'ездам. Ды і як-жа інакш было яму зрабіць. Калі-б ён астаўся на палубе, ён не мог бы прыкінуцца быццам ён не разумее, што

адбываеца. Усё было ясна як дзень. У разбойнікаў быў цяпер другі капитан—Сільвер, і яны слухаліся толькі яго загадаў. А мірныя матросы—хутка выявілася, што былі на караблі і такія,—аказаліся істотнымі дурнямі. Магчыма, аднак, што матросы ўсе да аднаго былі настроены супроць нас важакамі, але занадта далёка ім заходзіць не хацелася. Адна рэч—непаслухмянасць, бурчэнне і гультайства, а другая—захоп карабля і забойства ні ў чым не вінаватых людзей. Пасля доўгіх спрэчак каманда падзялілася так: шасцёра асталіся на караблі, а астатнія трывнаццаць, у тым ліку і Сільвер, пачалі рассаджвацца ў шлюпках.

Вось тут і рашыўся я раптам на адважны ўчынак, які ў паследку выратаваў нас ад смерці. Я разважаў так: мы не можам захапіць карабль, паколькі Сільвер пакінуў на борце шасцярых сваіх разбойнікаў. З другога боку, паколькі іх асталося толькі шасцёра, значыцца, яны не рыхтуюцца нападаць на нас зараз-ж. Выходзіць, на караблі я непатрэбен. І я рашыў адправіцца на бераг. У адну хвіліну я пралез праз борт і спусціўся ў шлюпку, якая ў тую-ж хвіліну адплывала.

Ніхто не звярнуў на мяне ўвагі, і толькі пярэдні грабец сказаў:

— Гэта ты, Джым? Трымай галаву ніжэй.

Але Сільвер, які сядзеў у другой шлюпцы, уважліва ўгледзеўся ў нашую і аклікнуў мяне, каб пераканацца, што гэта сапраўды я. І тады я пашкадаваў, што паехаў.

Шлюпкі паймчаліся да берага навыперадкі. Але тая шлюпка, у якой сядзеў я, адплыла першай, аоказалася больш лёгкай, і грабцы ў ёй падабраліся найлепшыя. Мы адразу выперадзілі другую шлюпку. Ледзь наш нос крачуўся берага, я ўхапіўся за галінку, выскочыў і кінуўся ў гушчар. А Сільвер і яго таварышы асталіся ярдаў на сто ззаду.

— Джым, Джым?—крычаў ён.

Але, зразумела, я не звярнуў на яго крык ніякай увагі. Без аглядкі, падскокваючы, ламаючы кусты, ныраючы ў траву, я бег усё наперад, і наперад, пакуль не знясіліся.

## ПЕРШЫ ЎДАР

Здаволены, што ўцёк ад Доўгага Джона, я развесяліўся і пачаў з цікавасцю разглядыць незнаёмую мясцовасць.

Спачатку я трапіў у балота, заросшае ніцай лазой, чаротамі і нейкімі дрэвамі невядомай мне пароды. Затым вышаў на адкрыту пясчаную роўнядзь, каля мілі ў даўжыню, дзе раслі рэдкія сосны і нейкія скручаныя, крывыя дрэвы, падобныя на дубы, але са светлымі лісцямі, як у ніцай лазы. У воддалі відаць была двухгаловая гарабедзве дзіўныя скалістыя вяршыны ярка ззялі на сонцы.

Упершыню я адчуў радасць даследчыка невядомых краін. Востраў быў незаселены. Людзі, прыехаўшы разам са мной, асталіся далёка ззаду і я нікога не мог сустрэць, апрача дзікіх звяроў і птушак. Я асцярожна праціскаўся сярод дрэў. То тут, то там трапляліся мне нейкія невядомыя расліны і краскі.

То тут, то там я натрапляў на гадзюк. Адна з іх сядзела ў шчыліне каменя. Яна падняла галаву і засіпела на мяне дзіўным гукам, падобным да сілення ваўчка, калі ён круціцца. А я і не ўяўляў, што гэта славутая грымуочая гадзюка, укус якой смяротны.

Нарэшце я ўвайшоў у гушчар дрэў, падобных да дубоў. Упастедку я даведаўся, што іх называюць вечназялёнімі дубамі. Яны раслі на пяску, вельмі ніzkія, быццам цярновыя кусты. Вузлаватыя галінкі іх былі дзівосна выгнуты, лісці густое, як саламянная страха. Зараснікі іх рабіліся ўсё вышэй і гусцей, спушчаліся з пясчанага адкоса да широкага зарослага кустамі балота, праз якое працякала адна з рэчак, што ўпадалі ў пратоку. Пара ўзнімалася над балотам, і абрывы Падзорнай Трубы дрыжэлі ў спякотным тумане.

Раптам зашорхаў сітнік. З крэканнем узніялася дзікая качка, за ёй другая, і хутка над балотам павісла вялізная хмара птушак, якія з крыкам кружыліся ў паветры. Я адразу здагадаўся, што хто-небудзь з нашых маракоў ідзе

праз балота, і не памыліўся. Хутка я пачуў воддальны голас, які набліжаўся і рабіўся ўсё больш гучным.

Я вельмі спалохаўся, шмыгнуў у бліжэйшы гушчар-вечназялёных дубоў і прытаіўся, як мыш.

Другі голас адказаў. Затым зноў загаварыў першы голас, і я пазнаў яго—гэта быў голас Сільвера. Ён гаварыў аб чымсьці, не змаўкаючы. Яго спадарожнік адказаў яму рэзка. Калі меркаваць па галасах, яны размаўлялі палка, бадай што злосна, але слоў разабраць я не мог.

Нарэшце яны замоўклі і, відаць, прыселі, таму што птушкі паступова супакоіліся і спусціліся на балота.

І я адчуў, што ўхіляюся ад сваіх абавязкаў. Калі ўжо я такі дурны, што паехаў на бераг з піратамі, я павінен, хоць-бы, падслушаць аб чым яны раюцца. Мой абавязак падказвае мне падкрасціся да іх як мага бліжэй і схавацца ў густое лісцё крывах, вузлаватых хмызнякоў.

Я мог дакладна вызначыць тое месца, дзе сядзелі абодвух маракі,—і па галасах і па неспакою некалькіх птушак, якія ўсё яшчэ кружыліся над іх галовамі.

Павольна, але ўпартая поўз я ракам усё наперад. Нарэшце, падняўшы галаву і глянуўшы ў прасвет паміж лісцем, я ўбачыў на зялёной палянцы каля балота, пад дрэвамі, Джона Сільвера і яшчэ аднаго марака. Яны стаялі адзін насупрань другога і размаўлялі.

Іх абодвух паліла сонца. Сільвер кінуў свой капялюш на зямлю, і яго вялікі, пухлы, бялясы, пакрыты бліскучым потам твар быў звернуты да субяседніка ледзь не змальбой.

— Прыяцель,—казаў ён,—ты для мяне чыстае золата. Няўжо, ты думаеш, я клапаціўся-б аб табе, калі-б не любіў-бы цябе ад усяго майго сэрца? Усё ўжо зроблены, ты нічога не зменіш. Я хачу выратаваць цябе ад смерці, вось толькі чаму я з табой. Калі-б нашы матросы даведаліся, аб чым я з табой гавару, Том, падумай, што-б яны са мной зрабілі!

— Сільвер,—адказаў марак, і я заўважыў, што яго твар пачырванеў, а яго ахрыплы кракаючы голас дрыжыць, як нацягнены канат,—Сільвер, ты ўжо не малады чалавек



і як быццам маеш сумленне. Прынамсі, цябе ніхто не лічыць за машэнніка. У цябе ёсьць грошы... многа грошай... больш, чым у іншых маракоў. І прытым-жа ты не трус. Дык вытлумач мне, калі ласка, чаму ты звязваешся з гэтым, агіднымі швабрамі. Не, ты не можаш быць з імі разам. Я лепш дам адсячы сабе руку... але доўгу свайму не здраджу.

Раптоўны шум прарваў яго. Нарэшце я знайшоў такі аднаго сумленнага марака—і ў той-ж час да мяне далацела вестка аб другім сумленным мараку. Далёка за балотам раздаўся гнеўны, прарэзлівы крык, пасля другі і затым жахлівы лямант. Воцгулле ў скалах Падзорнай Трубы паўтарыла яго некалькі разоў. Уся армія балотных птушак зноў узляцела ў вышыню і засланіла ўсё неба. Доўга яшчэ гэты прадсмяротны лямант гучэў у маіх вушах, хоць на вокал зноў запанавала цішыня, якая парушалася толькі хлопаннем крылляў асядаючай зграі птушак і воддалым грукатам прыбоя.

Том здрыгануўся, як прышпораны конь. Але для Сільвера быццам нічога не здарылася. Ён стаяў, апіраючыся на кастыль, і глядзеў на свайго субядедніка, як гадзюка, гатовай ўкусіць.

— Джон!—сказаў марак, працягваючы да яго руку.

— Рукі прэч!—закрычаў Сільвер, адскочыўшы на крок з хуткасцю і зручнасцю акрабата.

— Добра, Джон Сільвер, я вазьму рукі прэч,—сказаў марак.—Але, сапраўды, толькі нячыстае сумленне прымушае цябе баяцца мяне. Упрашваю цябе, вытлумачы мне што там здарылася?

— Што здарылася?—перапытаў яго Сільвер. Ён усміхнуўся, але не так шырока, як заўсёды, і яго вочы на вялізным твары зрабіліся маленъкімі, як канцы іголак, і заблішчэлі, як шкелкі.—Што здарылася? Па-моему гэта Алан.

Няшчасны Том звярнуўся да яго са шчырай адвагай.

— Алан!—усклікнуў ён.—Вечны спакой яму, ён памёр, як сапраўдны марак! А ты, Джон Сільвер... Мы доўга былі з табой таварышамі, але зараз ужо гэтаму не быць. Няхай я

памру, як сабака, але я свайго абавязка не парушу. Гэта-ж ты забіў Алана, а? Дык забі і мяне, калі можаш. Але ведай, што я цябе не баюся.

З гэтымі словамі адважны марак павярнуўся да повара спіной і пайшоў да берага. Але яму не ўдалося адыйсці далёка. Джон усклікнуў, схапіўся за галінку дрэва, выхапіў свой кастыль з падпахі і кінуў яму наўздагон, як кап'ё. Кастыль, пушчаны з надзвычайнай сілай, са свістам праляцеў у паветры і ўдарыў Тома вострым наканечнікам у спіну паміж лапаткамі. Бедны Том узмахнуў рукамі і ўпаў.

Не ведаю, ці моцна ён быў ранены. Миркуючы па гуку, у яго быў разбіты пазваночнік. Сільвер не даў яму апамятацца. Без каstryля, на адной назе, ён ускочыў на яго са зручнасцю малпы і двойчы ўсадзіў свой нож да самай рукяяткі ў яго безбароннае цела. Седзячы ў кустах, я чуў, як цяжка дыхаў забойца, робячы ўдары.

Ніколі раней я не траціў прытомнасці і не ведаў, што гэта такое. Але тут увесь свет паплыў вакол мяне, як у тумане. І Сільвер, і птушкі, і вяршына Падзорнай Трубы—усё круцілася, хісталася. Вуши мае напоўніліся звонам рознастайных званоў і нейкімі воддальнымі галасамі.

Калі я ачунияў, кастыль быў ужо ў нягодніка падпахай, а капляюш на галаве. Перад ім нерухома ляжаў Том. Але забойца нават не глядзеў на яго. Ён чысціў свой акрываўлены нож пучком травы.

Вакол усё было паранейшаму. Сонца бязлітасна паліла балота, над якім клубіўся туман, і высокую вяршыну гары. І не верылася, што хвіліну таму назад перад мaimі вачыма быў забіты чалавек.

Джон засунуў руку ў кішэнь, дастаў з кішэні свісток і некалькі разоў свіснуў. Свіст разнёсся далёка ў спякотным паветры. Я, зразумела, не ведаў значэння гэтага сігнала, але ўсе мае жахі адразу абудзіліся. Сюды прыдуць людзі. Мяне заўважаць. Яны ужо забілі двух сумленных маракоў. Чаму-бы пасля Тома і Алана не зрабіцца ахвяраю і мне?

Стараючыся не шумець, я выпаўз з хмызняка і паймчаўся ў лес. Уцякаючы, я чуў, як стары пірат пераклікаўся са сваімі таварышамі. І гэтыя гукі быццам прыдалі мне

крыллі. Гушчар астаўся ззаду, я пабег хутчэй, як не бегаў яшчэ ніколі. Я бег не разбіраючы дарогі, абы толькі да-  
лей уцячы ад забойцаў. З кожным крокам страх мой усё  
узмацняўся, і ператварыўся, нарэшце, у вар'яцкі жах.

Становішча маё было страшэннае. Хіба я адважуся, калі  
выстраліць пушка, сесці ў шлюпку разам з гэтымі раз-  
бойнікамі, запырсканымі чалавечай крыўёю? Хіба кожны  
з іх не скруцішь мне галаву, як толькі ўбачыць мяне?  
Ужо сама мая адсутнасць, хіба яна не давяла ім, што я іх  
баюся і, значыцца, аб усім дагадваюся? „Усё скончана,—ду-  
маў я.—Бывай, „Іспан’ёла“! Бывайце, сквайр, доктар, капі-  
тан! Я загіну або ад голаду, або ад бандыцкага нажа.

Я імчаўся, не ведаючы куды, і апынуўся ў падножжа  
невысокай гары з двухгаловай вяршынай. У гэтай частцы  
вострава вечназялёныя дубы раслі не так густа і былі  
падобны сваімі памерамі не да кустоў, а да звычайных  
лясных дрэў. Зредка над імі ўзвышаліся адзінокія сосны.  
Паветра тут было свежае і чыстае, зусім не такое, як  
унізе, каля балота.

Але тут мяне пільнавала другая небяспека, і сэрца маё  
зноў замерла ад жаху.

#### *Раздзел XV*

### **А С Т Р А В І Ц Я Н І Н**

З абрывістага камяністага спада пасыпаўся жвір і пака-  
ціўся ўніз, шастаючы і падскакваючы паміж дрэвамі. Я мі-  
маволі глянуўверх і ўбачыў дзіўную істоту, якая імкліва  
скочыла за ствол сасны. Што гэта? Мядзведзь? Чалавек?  
Малпа? Я паспей разгледзець толькі штосьці цёмнае і кас-  
матае і ад жаху спыніўся.

Такім чынам абодва шляхі адrezаны. Ззаду мяне ча-  
каюць забойцы. Наперадзе—гэтае невядомае страшыдла.  
І я адразу-ж палічыў за лепшае вядомую небяспеку,  
чым невядомую. Нават Сільвер не здаваўся мне такім  
страшным, як гэты лясны вырадак. Я павярнуўся і, што  
хвіліну азіраючыся, пабег у напрамку да шлюпак.

Страшыдла, зрабіўши вялікі круг, абагнала мяне і апынулася наперадзе. Я быў вельмі стомлены. Але нават калі-бы я не адчуваў стомленасці, я ўсёроўна не здолеў-бы ісці навыперадкі з такім спрытным ворагам. Дзівосная істота перабягала ад ствала да ствала з хуткасцю аленя. Яна рушылася на двух нагах, па-чалавечаму, хоць вельмі нізка прыгіналася да зямлі. Так, гэта быў чалавек, у мяне не было больш у гэтых сумнення.

Я ўспомніў усё, што чуў аб людаедах, хацеў ужо паклікаць на дапамогу. Аднак, думка аб тым, што перада мной знаходзіцца чалавек, хоць-бы і дзікі, крыху падбадзёрыла мяне. І страх мой перад Сільверам зараз-жа аджыў. Я спыніўся, раздумваючы, як-бы выслізнуцца гдэ ворага. Пасля ўспомніў, што ў мяне ёсць пісталет. Як толькі я ўбачыў, што я не безабаронны, да мяне вярнулася мужнасць і я рашуча накіраваўся насустроч астравіцяніну.

Ён зноў схаваўся, на гэты раз за дрэвам. Заўважыўши, што я накіроўваюся да яго, ён вышаў з засады і ступіў крок мне насустроч. Потым у нерашучасці патупаў на месцы, адступіўся і раптам, што мяне вельмі здзівіла і збянтэжыла, упаў на калені і з маленнем выцягнуў да мяне рукі.

Я зноў спыніўся.

— Хто вы такія? — спытаў я.

— Бен Ган, — адказаў ён: голас у яго быў сілы і дзікі, як скрып заіржаленага замка. — Я няшчасны Бен Ган. Тры гады я не размаўляў ні з адным чалавекам.

Гэта быў такі-ж белы чалавек, як і я, і рысы яго твара былі нават прыемныя. Толькі скора так моцна загарэла ў яго на сонцы, што нават губы ў яго былі чорныя. Светлыя вочы са здзіўляючай рэзкасцю вызначаліся на-цёмным твары. З усіх жабракоў, якіх я толькі бачыў у сваім жыцці, гэты быў больш за іншых абадраны. Яго віпратка складалася з лахманоў старога паруса і матроскай кашулі. Адзін шматок прымакаўваўся да другога або медзяным гузікам, або прутком, або прасмоленым пакуллем. Адзіная непадраная рэч ва ўсім яго касцюме была — скуранны пояс з медзяной спражкай.

— Тры гады!—усклікнуў я.—У вас было крушэнне?

— Не, прыяцель,—сказаў ён,—мяне пакінулі тут, на востраве.

Я чуў аб гэтым жахлівым пірацкім пакаранні: вінаватага высаджвалі на які-небудзь аддалены і пустынны востраў і пакідалі там аднаго, з невялікай колькасцю пораху і куль.

— Пакінуты на гэтым востраве тры гады назад,—працягваў ён,—ад таго часу кармлюся казляцінай, ягадамі, устрыцамі. Чалавек можа жыць усюды, куды-б яго не закінула, але каб ты ведаў, мой мілейшы, як засумавала маё сэрца аб сапраўднай чалавечай ежы! Ці няма ў цябе з сабой кавалачка сыру? Няма? Ну вось, а я шмат доўгіх начэй сплю і бачу сыр, падсмажаны на кавалачку хлеба... Прачынаюся, а сыру няма.

— Калі мне паshanцуе вярнуцца да сябе на карабль,—сказаў я,—вы атрымаецце вось гэтакую галаву сыру.

Ён абмацваў маю світку, гладзіў мае рукі, разглядваў мае чаравікі і, змоўкнуўшы, па-дзіцячаму радаваўся, што бачыць перад сабой чалавека.

Пачуўшы мой адказ, ён глянуў на мяне з нейкай хітрасцю.

— Калі табе паshanцуе вярнуцца да сябе на карабль?—паўтарыў ён мае слова.—А хто-ж можа табе перашкодзіць?

— Ужо, вядома, не вы,—адказаў я.

— Вядома не я!—усклікнуў ён.—А як цябе завуць, прыяцель?

— Джым,—сказаў я.

— Джым, Джым,—паўтараў ён з асалодай.—Так, Джым, я так жыў, што мне сорамна нават рассказваць. Ці паверыбы ты, гледзячы на мяче, што мая маці была вельмі добрая шляхетная жанчына?

— Паверыць цяжкавата,—згадзіўся я.

— Яна была надзвычай добрая жанчына,—сказаў ён.—Я рос ветлівым, добравыхаваным хлопчыкам і ўмеў так хутка паўтараць на памяць катэхізіс, што нельга было алрозніць адно слова ад другога. І вось што з мяне вышла,



Джым. А ўсё таму, што я з маладых гадоў хадзіў на мотлукі. гуляць у арлянку. Далібог, пачаў з арлянкі і пакаціўся. Маці казала, што я дрэнна скончу, і яе прадраканні спраўдзіліся. Мабыць, сталася лепш, што я трапіў на гэты востраў. Я шмат раздумліваў тут у адзіноце і расказаўся. Цяпер ужо не спакусіш мяне выпіўкай. Канечна, ад выпіўкі я не буду адмаўляцца і зараз, але толькі крышачку, не больш напарстка, на шчасце... Я даў сабе слова паправіцца і цяпер ужо не забытаюся, вось убачыш. А галоўнае, Джым,—ён азірнуўся і панізіў голас да шопату—дык жа я зрабіўся зараз багачом.

— Тут я канчаткова пераканаўся, што няшчасны звар'яцеў на адзіноце. Відаць, мая думка адлюстравалася ў мяне на твары, таму што ён палка паўтарыў:

— Багачом! Багачом! Слухай, Джым, я зраблю з цябе чалавека! Ах, Джым, ты будзеш благаслаўляць лёс, што першы знайшоў мяне!

Раптам яго твар пацымнеў, ён сціснуў маю руку і пагражаюча ўзняў палец.

— Скажы мне праўду, Джым: ці не Флінтаўы гэта карабль?

Мне прышла ў галаву шчаслівая думка. Гэты чалавек можа зрабіцца нашым саюзнікам. І я зараз-жа адказаў яму:

— Не, не Флінтаўы, Флінт памёр, але паколькі вы хоцаце ведаць праўду, вось вам праўда: на караблі ёсьць некалькі старых таварышоў Флінта, і для нас гэта вялікае няшчасце.

— Ці няма ў вас... аднаногага?—выкрыкнуў ён, задыхаючыся.

— Сільвера?—спытаў я.

— Сільвера! Сільвера! Так, яго называлі Сільверам.

— Ён у нас повар. І верхаводзіць усёй шайкай.

Ён ўсё яшчэ трymаў мяне за руку і пры гэтых словах ледзь не зламаў яе.

— Калі ты падасланы Доўгім Джонам,—сказаў ён,—я прapaў. Але ці ведаеш ты, дзе ты знаходзішся?

Я расказаў яму ўсё, і аб нашым падарожжы і аб пакутлівым становішы, у якім мы апынуліся. Ён слухаў мяне

з глыбокай увагай, і, калі я скончыў, пагладзіў мяне па галаве.

— Ты слаўны хлопец, Джым,—сказаў ён.—Але цяпер мы ўсе завязаны мёртвым узлом. Пакладайцеся на Бена Гана, ён выратуе вас, вось убачыш. Скажы, як будзе адносіцца ваш сквайр да чалавека, які выручиць яго з бяды?

Я сказаў яму, што сквайр—самы шчодры чалавек ва ўсім свеце.

— Добра, добра, але, бачыш,—казаў далей Бен Ган,— я не рыхтуюся прасіць у яго лакейскую ліўрэю ці пасаду вартаўніка. Не, гэтym мяне не прывабіш! Я хачу ведаць, ці згодзіцца ён даць мне хоць-бы адну тысячу фунтаў з тых грошай, якія і так мае.

— Упэўнены, што дасць,—адказаў я.—Усе матросы павінны быті атрымаць ад яго сваю долю скарба.

— І завязе мяне дадому?—спытаў ён, гледзячы на мяне выпрабоўваючым поглядам.

— Вядома!—усклікнуў я.—Сквайр—сапраўды джэнтльмен. Акрамя таго, калі мы вызвалімся ад разбойнікаў, дапамога такога спрактыкаванага марахода, як вы, будзе вельмі патрэбна на караблі.

— Так,—сказаў ён,—здаецца вы і сапраўды адвязце мяне?

І ўздыхнуў з палёгкай.

— А зараз паслушай, што я табе раскажу,—працягваў ён.—Я быў на караблі Флінта, калі ён закапаў скарб. З ім было яшчэ шэсць маракоў—здаравенныя, дужыя людзі. Яны пробылі на востраве каля тыдня, а мы сядзелі на старым „Маржы“. У адзін прыгожы дзень мы ўбачылі шлюпку, а ў шлюпцы сядзеў Флінт, яго галава была падвязана сіней хустачкай. Узыходзіла сонца. Ён быў бледны, як смерць, і плыў да нас адзін, а астатнія шасцёра былі забіты... забіты і пахаваны, так. Як ён расправіўся з імі, аб гэтym ніхто з нас ніколі не даведаўся. У іх была бойка, разня, і ён усіх перамог—адзін шасцірх!.. Білі Бонс быў штурманам, а Доўгі Джон—кватэрмейстар. Яны спыталі ў яго, дзе скарб. Ідзіце на бераг і пашукайце,—сказаў ён у адказ.—Але, клянуся громам, карабль не

будзе вас чакаць"., Вось як ён сказаў ім, Флінт. А тры гады назад я плыў на другім караблі, і мы ўбачылі гэты востраў. „Хлопцы,—сказаў я,—тут Флінт закапаў скарб. Сыйдзэм на бераг і пашукаем". Капітан вельмі раззлаваўся. Але ўсе матросы былі са мной за адно, і мы прысталі да гэтага берага. Дванаццаць дзён мы шукалі скарб і нічога не знайшлі. З кожным днём таварышы лаялі мяне ўсё мацней і мацней. Нарэшце, яны рашылі вярнуцца на карабль. „А ты, Бенжамін Ган, аставайся!—сказалі яны.—Вось табе мушкет, рыдлёўка і лом, Бенжамін Ган... Аставайся тут і адшукай Флінтаў грошыкі". Ад той пары, Джым, вось ужо тры гады жыву я тут і ні разу не бачыў далікатнай чалавечай ежы. Глянь на мяне: хіба падобны я да звычайнага матроса? Не, скажаш, не падобны? Так і не быў падобным ніколі.

Ён неяк дзёйна падміргнуў мне адным вокам і моцна ўшчыпнуў мяне за руку.

— Так і скажы свайму сквайру, Джым: ён ніколі не быў падобны да звычайнага матроса,—працягваў ён.—Скажы яму, што Бен трох гады сядзеў тут, на востраве, адзін-адзінёханькі, і ўдзень і ўночы, і ў добрае надвор'е і ў дажджлівае. Часам, магчыма, ён успамінаў сваю састарэлую маці, хоць яна даўно памерла (так і скажы яму). Але больш часу (ужо гэта ты абавязкова яму скажы), больш часу Ган займаўся іншымі справамі. І пры гэтых словах ушчыпні яго вось так.

І ён зноў ушчыпнуў мяне зусім па-прыяцельску.

— Ты яму,—сказаў ён,—вось яшчэ што скажы: Ган—дасканалы чалавек (так яму і скажы), Ган разумее розніцу паміж сапраўдным джэнтльменам і джэнтльменам удачы, таму што ён сам быў калісьці джэнтльменам удачы.

— З таго, што вы мне тут кажаце, я не зразумеў бадай што нічога,—сказаў я.—Аднак, гэта зараз і ня важна, таму што я ўсёроўна не ведаю, як трапіць на карабль.

— А,—сказаў ён,—кепская твая справа. Ну, дык добра, у мяне ёсць лодка, якую я змайстраваў сабе сам, уласнымі сваімі рукамі. Яна схавана пад белай скалой. На вы-

падак якой-небудзь бяды мы можам паехаць на ёй, калі сцямнене... Але чакай!—закрычаў ён раптам.— Што гэта там такое?—Якраз у тую хвіліну з карабля грымнуў пушачны стрэл. Гучнае рэха падхапіла яго і разнесла па ўсюму востраву, а між тым да заходу сонца аставалася яшчэ дзве гадзіны.

— Там ідзе бойка!—крыкнуў я.—За мною·жа! Ідзіце хутчэй.

Я кінуўся бегчы да карабельнай стаянкі, забыўши свае нядайнія страхі. Побач са мной лёгка і спрытна бег злочасны палоннік.

— Лявей, лявей,—падказваў ён.—Лявей, мілейшы Джым! Бліжэй да дрэў! Вось у гэтым месцы ўпершыню падстрэліў я казу. Цяпер козы сюды не спускаюцца, яны бегаюць толькі там, наверсе, па горах таму, што баяцца Бенжаміна Гана...

Ён балбатаў на бягу несціхана, не чакаючы адказу, ды я і не мог адказваць.

Пасля пушачнага стрэлу доўгі час была цішыня, а потым раздаўся залп са стрэльбаў.

І потым зноў цішыня. І потым наперадзе над лесам, за чвэрць мілі ад нас, узніяўся брытанскі сцяг.

## ЧАСТАКОЛ

*Раздел XVI*

### ДАЛЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ РАСКАЗАНЫ ДОКТАРАМ. ЯК БЫУ ПАКІНУТЫ КАРАБЛЬ

Абедзве шлюпкі адплылі ад „Іспан'ёлы“ каля паловы другой, або, кажучы па-марскому, калі прабіла тры склянкі. Капітан, сквайр і я сядзелі ў каюце і раіліся аб tym, што рабіць. Калі-б дзъмуў хоць самы лёгкі вецер, мы напалі-б знянацку на шасцярых мяцежнікаў, што асталіся на караблі, зняліся-б з якара і вышлі ў мора. Але ветру не было. Да таго-ж з'явіўся Гэнтэр і паведаміў, што Джым Гоўкінс праслізнуў у шлюпку і паехаў разам з піратамі на бераг.

Мы, вядома, ні хвіліны не думалі, што Джым Гоўкінс— здраднік, але вельмі за яго непакоіліся. Матросы, з якімі ён паехаў, былі так раздражнены, што, прызнацца, мы не спадзяваліся ўбачыць Джыма зноў. Мы спехам вышлі на палубу. Смала пузырамі выступіла ў шчылінах. Навокал у паветры стаяў такі смурод ад балотных выпарэнняў, што мне зрабілася моташна. У гэтай агіднай пратоцы пахла ліхарадкай і дызентэрыяй. Шасцёра нягоднікаў панура сядзелі на карабельным баку. На беразе каля ўтокі нейкай рачулкі стаялі дзве шлюпкі, і ў кожнай сядзеў матрос. Адзін з іх насыціваў „Лілібулеро“.

Чакаць рабілася нязносна, і мы вырашылі, што я з Гэнтэрам паеду на разведку ў чоўне.

Шлюпкі знаходзіліся справа ад карабля. А мы з Гэнтэрам накіраваліся праста, якраз да таго месца, дзе на карце адзначаны быў частакол. Заўважыўшы інас, матросы, вартаваўшыя шлюпкі, замітусіліся. „Лілібулер“ сціхла. Мы бачылі, як яны спрачаюцца, што рабіць. Калі-б яны паведамілі Сільвера, усё, відаць, пайшло-бы па-іншаму. Але, відаць, ім было загадана не пакідаць шлюпак ні пры якіх абставінах. Яны спакойна ўселіся, і адзін з іх зноў засвістаяў „Лілібулер“.

Бераг у гэтых месцых крыху ўгінаўся, ствараючы нешта накшталт невялікага мыса, і я знарок кіраваў такім чынам, каб мыс засланіў-бы нас ад нашых ворагаў раней, чым мы прычалім. Выскачыўшы на бераг, я пабег як мага хутчэй, падклайшы пад каплялюш шоўковую хустачку, каб забараніць галаву ад спякотнага сонца. У кожнай руцэ ў мяне быў набіты пісталет.

Не прабег я і сотні ярдаў, як натрапіў на частакол.

Празрыстая крыніца біла з зямлі амаль на самай вяршыні невялікага ўзгорка. Тут-жэ калія крыніцы, быў пабудаваны высокі зруб з бярвенняў. У ім магло змясціцца чалавек сорак. У сценах гэтай пабудовы былі байніцы для стрэльбаў. Вакол зруба знаходзілася шырокая расчышчаная прастора, абароджаная частаколам шэсць футаў у вышыню, без усякіх варотцаў, без адзінай адтуліны. Зламаць яго было нялёгка, а ўкрыцца за ім ад сядзейшых у зрубе немагчыма. Людзі, якія заселі-б у зрубе, маглі расстрэльваць нападаючых, як курапатак. Даць ім добрых вартавых ды больш харчоў, і яны вытрымаюць напад цэлага палка.

Асабліва абрадаваў мяне ручай. Да рэчы, у каюце „Іспан'ёлы“ таксама някепска: многа зброй, многа баявых прыпасаў, многа харчоў, многа дасканалых вінаў. Але ў каюце не было вады. Я раздумліваў аб гэтым, як раптам разнёсся жахлівы прадсмیرотны лямант. Не ўпершыню я сутыкаюся са смерцю — я служыў у войсках герцага Кемберлендскага і сам атрымаў рану пад Фонтэну, — але ад гэтага крыку сціснулася маё сэрца. „Загінуў Джым Гоўкінс“, рашыў я.

Шмат азначае быць старым салдатам, але быць доктарам азначае больш, у нашай справе нельга траціць ні хвіліны. Я адразу-ж абдумаў усё, спяшаючыся вярнуўся на бераг і скочыў у човен.

На шчасце, Гэнтар аказаўся вельмі добрым грабцом. Мы імкліва панесліся па пратоцы. Лодка прычаліла да барта, і я ўзбраўся на карабль. Прыйцелі мае былі ўстрывожаны. Сквайр сядзеў белы, як папера, і—добры чалавек, раздумліваў пра тое, у якую небяспеку мы пападзем дзеля яго. Адзін з матросаў, сядзеўшых на карабельным баку, быў таксама бледны і расстроены.

— Гэты чалавек,—сказаў капітан Смолет, кіёнуўшы ў яго бок,—яшчэ не прызывычаіўся да разбою. Калі ён пачуў крык, доктар, ён ледзь не страціў прытомнасці. Яшчэ крыху, і ён будзе наш.

Я расказаў капітану свой план, і мы разам абмеркавалі яго.

Старога Рэдрэта мы паставілі ў калідоры паміж бакам і каютай, даўшы яму ці то тры, ці то чатыры набітыя мушкеты і матрац для абароны. Гэнтар падвёў лодку да кармы, і мы з Джойсам узялі нагружаць яе порахам, мушкетамі, сухарамі, свінінай. Затым спусцілі ў яе бачонак з кан'яком і маю каштоўную скрынечку з лякарствамі.

У той час сквайр і капітан вышлі на палубу. Капітан выклікаў другога боцмана—начальніка матросаў, што засталіся на караблі.

— Містэр Гэндс,—сказаў ён,—нас тут двое, і ў кожнага пары пісталетаў. Той з вас, хто падасці сігнал на востраў, будзе забіты.

Разбойнікі збянтэжыліся. Затым пашаптаўшыся, кінуліся ўніз, рыхтуючыся напасці на нас з тылу, але натыкнуўшыся ў вузкім праходзе на Рэдрэта з мушкетамі, адразу-ж кінуліся назад. Чыясьці галава высунулася з люка на палубу.

— Уніз, сабака!—крыкнуў капітан.

Галава знікла. Усе шасцёра, напалоханыя да смерці, кудысьці забіліся і сціхлі.

Мы з Джойсам нагрузкілі лодку даверху. Пасля спусціліся ў яе самі і, вяслюючы, што ёсць сілы, панесліся да берага.



Другая наша паездка моцна занепакоіла абодвух вартавых на беразе. „Лілібулер“ сціхла зноў. І, яшчэ да таго, як мы ўжо не маглі іх бачыць, абагнуўшы мысок, адзін з іх пакінуў сваю шлюпку і пабег у глыбіню вострава. Я спачатку хацеў скарыстаць гэта і знішчыць іх шлюпкі, але пабаяўся, што Сільвер з усёй шайкай знаходзіцца недалёка і што мы страцім усё, калі захочам вельмі многа.

Мы прычалілі да ранейшага месца і пачалі перацягваць груз ва ўмацаванне. Цяжка нагружаныя, мы данеслі нашы прыпасы да форта і перакінулі іх праз частакол. Ахоўваць іх паставілі Джойса. Ён аставаўся адзін, але затое стрэльбаў у яго было не менш поўтузіны. А мы з Гэнтэрам вярнуліся да лодкі і зноў узвалілі груз на спіны. Такім чынам, працууючы без перапынку, мы паступова перанеслі ўвесы груз. Джойс і Гэнтэр засталіся ва ўмацаванні, а я, вяслуючы што было сілы, паймчаўся назад да „Іспан'ёлы“.

Мы рашылі яшчэ раз нагрузіць лодку. Гэта было рызыкойна, але не так ужо неразважна, як можа здацца. Іх, вядома, было больш, чым нас, але затое мы былі лепш узброены. Ні ў каго з паехаўших на бераг не было мушкета, і, раней чым яны падышлі-б да нас на адлегласць пісталетнага стрэлу, мы паспелі-б застрэліць няменш шасцярых.

Сквайр чакаў мяне каля кармавога акна. Ён значна падбадзёрыўся і павесялеў. Схапіўшы кінуты мною канец, ён падцягнуў шлюпку і мы зноў пачалі яе нагружаць свінінай, порахам, сухарамі. Пасля захапілі па аднаму мушкету і па аднаму корціку для мяне, сквайра, Рэдрэта і капитана. Астатнюю зброю і ўесь астатні порах мы выкінулі за борт. У пратоцы было дзве з паловай сажні глыбіні, і мы бачылі, як блішчыць асветленая сонцем сталъ на чыстым пясчаным дне.

Пачаўся адліў, і шкуна павярнулася вакол яка. Пачулася, што каля шлюпак на беразе пераклікаліся галасы. Хоць гэта і даводзіла, што Джойс і Гэнтэр, якія знаходзіліся больш на ўсход, яшчэ не заўважаны, мы ўсё-ж рашылі спяшацца.

Рэдрэт пакінуў свой пост у калідоры і скочыў у лодку. Мы падвялі яе да другога борта, каб узяць капітана Смолета.

— Хлопцы,—гучна крыкнуў ён,—вы чуеце мяне?

З кубрыка ніхто не адказаў.

— Я звяртаюся да цябе, Абрагэм Грэй.

Маўчанне.

— Грэй,—працягваў містэр Смолет, узніяўши голас,— я пакідаю карабль і загадваю табе ісці за тваім капітанам. Я ведаю, што, па сутнасці, ты чалавек добры, ды і астатнія ўжо не такія дрэнныя, як стараюца здавацца такімі. У мяне ў руцэ гадзіннік. Даю табе трываласць секунд на тое, каб далучыцца да мяне.

Стварылася збліжэнненасць.

— Ідзі-ж, мой друг,—працягваў капітан.—Не прымушай нас траціць час дарма. Кожная-ж хвіліна маруджання пагражает смерцю і мне і гэтым джэнтльменам.

Пачалася глухая барацьба, пачуліся гукі ўдараў, і на палубу выскочыў Абрагэм Грэй. Шчака яго была парэзана нажом. Ён падбег да капітана, як сабака, якой свіснуў гаспадар.

— Я з вамі, сэр,—сказаў ён.

Яны абодва саскочылі ў шлюпку, і мы адчалі.

Карабль быў пакінуты. Але да частакола мы яшчэ не дабраліся.

### *Раздел XVII*

#### **ДОКТАР ПРАЦЯГВАЕ СВОЙ РАСКАЗ. АПОШНІ ПЕРАЕЗД У ЧОҮНЕ**

Гэты апошні—пяты—пераезд скончыўся не так добра як ранейшыя. Па-першае, наша маленькая лодачка была вельмі перагружана. Пяцёра дарослых мужчын ды прытым троє з іх—Трэлоуні, Рэдрэт і капітан ростам вышэй шасці футаў—гэта ўжо не так мала. Дадайце да гэтага порэх, свініну, мяшкі з сухарамі. Нядзіўна, што карма лодзь узнімалася над узроўнем вады. Нас час ад часу крыху залівала. Не паспелі мы ад'ехаць на сотню ярдаў, як мае штаны і полы камзола прамоклі наскрозь.

Капітан прымусіў нас размясціць груз па-іншаму, і лодка выраўнялася.

І ўсё-ж мы баяліся нават дыхаць, каб не перакінуць яе.

Па-другое, дзякуючы адліву стварылася моцнае цячэнне, якое накіроўвалася на захад, а пасля заварочвала на поўдзень, у адкрытае мора, праз той праход, па якому раніцой зайшла ў пратоку наша шкуна. Перагружаную нашу лодачку маглі перакуліць нават драбнейшыя хвалі. Але горш за ўсё было тое, што цячэнне адносіла нас убок і не дазваляла нам прыстаць да берага за мысам, там, дзе я прыступаў раней. Калі-б мы не здужалі цячэння, мы дасягнулі-б берага якраз каля двух шлюпак, дзе кожную хвіліну маглі з'явіцца піраты.

— Я не маю сіл накіраваць да частакола, сэр,—сказаў я капітану. Я кіраваў рулем, а капітан і Рэдрэт, якія не паспелі яшчэ стаміцца, граблі.—Цячэнне адносіць нас. Ці нельга прыналегчы на вёслы?

— Калі мы прыналяжам, нас залье,—сказаў капітан.—Пастарайцеся, калі ласка, і трymайце проста супроць цячэння. Пастарайцеся, сэр, прашу вас.

Нас адносіла на захад да таго часу, пакуль я не накіраваў нос проста на ўсход, пад прымым кутом да таго шляху, па якому мы павінны былі рушыцца.

— Гэтак мы ніколі не дабярэмся да берага,—сказаў я.

— Калі пры ўсякім іншым курсе нас зносіць, сэр, мы павінны трymацца гэтага курса,—адказаў капітан.—Кіруйце супроць цячэння. Калі нас аднясе, сэр,—працягваў ён,—нам ніколі ўжо не ўдасца прычаліць каля частакола, і разбойніцкая шлюпкі могуць напасці на нас. А калі мы пратрымаемся, цячэнне хутка аслабне, і мы спакойна дабярэмся да берага.

— Цячэнне ўжо слабее, сэр,—сказаў матрос Грэй, які сядзеў на носе.—Можна ледзь павярнуць да берага.

— Дзякую, мой ласкавы,—падзякаваў яго я, як быццам ніколі між намі не было ніякіх непараразуменняў.

Мы ўсе моўчкі ўмовіліся абыходзіцца з ім так, як быццам ён ад самага пачатку быў за адно з намі.

І раптам капітан сказаў змяніўшымся голасам.

— Пушка!

— Я ўжо думаў аб гэтым,—сказаў я, мяркуючы, што ён гаворыць аб магчымасці бамбардыраваць наш форт з пушкі.—Ім ніколі не ўдасца вывезці пушку на бераг. А калі і вывезуць, яна захрасне ў лесе.

— Не, вы паглядзіце на карму,—сказаў капитан.

Спяшаючыся, мы зусім забылі пра пушку. Пяцёра нягоднікаў вазіліся каля пушкі, сцягваючы з яе „світку“, так называлі яны прасмолены парусінавы чахол, якім яна была накрыта. Я ўспомніў, што мы пакінулі на караблі порах і ядры і што разбойнікам вельмі лёгка будзе дастаць іх са складу.

— Ізраэль быў у Флінта кананірам,—сіпла сказаў Грэй.

Я накіраваў лодку проста да берага. Цячэнне аслабла, і мы лёгка ўправіліся з ім. Лодка дасканала слухалася руля. Але, як на злосць, цяпер яна была павернена да „Іспан’ёлы“ бортам і з’яўлялася вельмі ўдалай мішенню.

Я мог не толькі бачыць, але і чуць як чырвонаморды нягоднікі Ізраэль Гэндс з грукатам каціў па палубе ядро.

— Хто ў нас лепши стралок?—спытаў капитан.

— Містэр Трэлоуні, без сумнення,—адказаў я.

— Містэр Трэлоуні, застрэльце аднаго з разбойнікаў, сэр. Калі можна, Гэндса,—сказаў капитан.

Трэўлоні быў халодны, як сталь. Ён агледзеў курок сваёй стрэльбы.

— Асцярожней, сэр!—крыкнуў капитан,—не перакуліце лодку! А вы ўсе будзьце напагатове і ў часе стрэлу паставрайцесь захаваць роўнавагу.

Сквайр узняў стрэльбу, грабцы перасталі веславаць, мы перасунуліся да борта, каб утрымаць роўнавагу, і ўсё абышлося так добра, што лодка не зачэрпнула ні каплі.

Піраты тым часам павярнулі пушку ў наш бок, і Гэндс, які стаяў з прабойнікам каля жорла, быў дасканалай цэллю. Аднак, нам непашанцевала. У той час як Трэлоуні страліў, Гэндс нагнуўся, і куля, прасвістаўшы над ім, трапіла ў аднаго з матросаў.

Ранены закрычаў, і яго крык падхапілі не толькі тыя, хто быў разам з імі на караблі. Мноства галасоў адказала

яму з берага. Глянуўшы туды, я ўбачыў, што піраты беглі з лесу да шлюпак.

— Яны зараз адплывуць, сэр,—сказаў я.

— Паскорце ход!—закрычаў капітан.—Цяпер ужо няважна, затопім мы лодку ці не. Калі нам не ўдаца да брацца да берага, усё загінула.

— Адчальвае толькі адна шлюпка, сэр,—заўважыў я.—Каманда другой шлюпкі, відаць, пабегла ўздоўж берага, каб перарэзаць нам шлях.

— Ім давядзеца здорава пабегаць,—запярэчыў капітан.—А маракі на сушы не вельмі праворныя. Не іх баюся я, а пушки. Чэрці! Мая пушка б'е без промаху. Папярэдзьце нас, сквайр, калі ўбачыце запалены кнот, і мы дадзім лодцы другі кірунак.

Не гледзячы на цяжкі груз, наша лодка пасоўвалася цяпер даволі хутка і бадай што не чэрпала вады. Нам трэба было якіх-небудзь трыццаць-сорак разоў узмахнуць вёсламі, і мы дабраліся-б да пясчанай мелі каля дрэў, якую агаліў адліў. Шлюпка ўжо не магла нас дагнаць: мыск схаваў яе з віду.

Адліў, які нядаўна перашкаджаў нам уцякаць, цяпер перашкаджаў нашым ворагам дағаняць нас. Нам пагражала толькі пушка.

— Добра было-б спыніцца і падстрэліць яшчэ аднаго з іх,—сказаў капітан.

Але было ясна, што пушка абавязкова выстраліць. Разбойнікі нават не глядзелі на свайго раненага таварыша, хоць ён быў жывы і мы бачылі, як ён спрабаваў адпаўзіці ўбок.

— Гатова!—крыкнуў сквайр.

— Назад!—як рэха, адклікнуўся капітан.

Ён і Рэдрэт так моцна затармазілі вёсламі, што карма пагрузілася ў ваду. Сквайр папярэдзіў нас своечасова. Гримнуў пушачны стрэл—той самы, які пачуў Джым, стрэл сквайра да яго не данёсся. Мы не заўважылі, куды ўдарыла ядро. Я мяркую, што яно прасвіцела над нашымі галовамі і што вецер, узняты ім, быў прычынай нашага няшчасця.



Le Roi des Sables

Як-бы там ні було, але зараз-жа пасля стрэлу наша лодка зачэрпнула кармой ваду і пачала павольна пагружацца. Глыбіня была невялікая, усяго футы са тры. Нам з капитанам удалося стаць на дно, адзін супроць другога. Астатнія троє акунуліся з галавой і вынырнулі, пырскаючы і адсопваючыся.

Па сутнасці, нічога кепскага не здарылася—усе былі жывыя і шчасліва дабраліся да берага. Але нашы запасы асталіся на дне, і, што горш за ўсё, з пяці стрэльбаў не падмоклі толькі дзве. Маю стрэльбу я, апускаючыся ў ваду, інстынктыўна падняў над галавой. А капитанава стрэльба вісела ў яго за плячым замком уверх і таксама асталася сухой. Тры астатнія стрэльбы вынырнулі разам з лодкай.

У лесе, ужо зусім недалёка, чутны былі галасы. Насмаглі адrezцаць ад частакола. Апрача таго, мы сумняваліся, ці ўтрымаюцца Гэнтэр і Джойс, калі на іх нападзе поўтузіны піратаў. Гэнтэр—чалавек цвёрды. А за Джойса мы не пакоіліся—ён услужны і ветлівы слуга, ён дасканала чысціць шчоткай вонратку, але для вайны ніколькі не здатны.

Устрывожаныя, мы дабраліся да берага ўброд, пакінуўшы на волю лёсу нашу бедную лодачку, у якой знаходзілася бадай што палова ўсяго нашага пораху і ўсіх нашых харчоў.

### Раздел XVIII

#### ДОКТАР ПРАЦЯГВАЕ СВОЙ РАСКАЗ. КАНЕЦ БОЙКІ Ў ПЕРШЫ ДЗЕНЬ

Мы як мага хутчэй беглі праз лес, што аддзяляў нас ад частакола, і з кожнай хвілінай усё бліжэй і бліжэй чуліся галасы піратаў. Хутка мы пачулі тупат іх ног і трэск сучча. Яны прабіраліся скрэз гушчар.

Я зразумеў, што нам давядзецаца мець сутычку не на жарты, і агледзеў сваю стрэльбу.

— Капітан,—сказаў я,—Трэлоўні страляе без промаху, але яго стрэльба хлябнула вады. Уступіце яму сваю.

Яны памяняліся стрэльбамі, і Трэлоўні, паранейшаму маўклівы і стрымны, на хвіліну спыніўся, каб праверыць

набой. Тут толькі я заўважыў, што Грэй бязбройны, і аддаў яму свой корцік. Узрадаваны, ён папляваў на рукі, на супіў бровы і замахаў корцікам з такой сілай, што лязо са свістам рассякала паветра. І кожны ўзмах корціка быў доказам, што наш новы саюзнік будзе біцца да апошняй кроплі крыві.

Прабегши яшчэ кроکаў сорак, мы выбраліся на ўскрайку лесу і апынуліся перад частаколам. Мы падышлі якраз да сярэдзіны яго паўднёвага боку. А у той-же час сямёра разбойнікаў з боцманам Джобам Эндэрсонам на чале, з гучным криком выскачылі з лесу каля паўднёва-заходняга кута частакола.

Яны спыніліся збянятэжаныя. Мы са сквайрам стрэлілі, не даўши ім апамятацца. Гэнтэр і Джойс, сядзейшыя ва ўмацаванні, стрэлілі таксама. Чатыры стрэлы грымнулі разам і не прапалі дарма: адзін з ворагаў паваліўся, астатнія спехам схаваліся за дрэвамі.

Зноў набіўшы стрэльбы, мы асцярожна прабраліся ўдоўж частакола паглядзець упаўшага ворага.

Ён быў забіты на месцы.—Куля трапіла проста ў сэрца.

Поспех узрадаваў нас. Але раптам у кустах ляснуў пісталет, у мяне над вухам прасвісцела куля, і небараока Том Рэдрэт пахіснуўся і ва ўвесі рост грымнуўся назямлю. Мы са сквайрам стрэлілі ў кусты. Але стравяць давялося на ўдачу, і, відаць, нашы стрэлы прапалі дарма. Зноў набіўшы стрэльбы, мы кінуліся да беднага Тома.

Капітан і Грэй ужо аглядалі яго. Я глянуў толькі мігам і адразу ўбачыў, што справа безнадзейная.

Відаць, нашы стрэлы прымусілі піратаў адступіць, таму што нам удалося без усякай перашкоды перанесці няшчаснага старога егера праз частакол і ўцягнуць пад страху блокгауза, у зруб.

Бедны стары таварыш! Яго нішто не здзіўляла, ён ні на што не скардзіўся, нічога не баяўся і нават ні на што не бурчэй ад самага пачатку нашых прыгод да таго дня, калі мы паклалі яго ў зруб паміраць. Ён, як траянец, пагеройску ахоўваў калідор на караблі, прыкрыты адным матрацам. Усе загады ён выконваў маўкліва, пакорна і добра-

сумленна. Ён быў старэйшы за ўсіх нас год на дваццаць. І вось гэты пануры, стары, верны слуга паміраў перад нашымі вачымі.

Сквайр стаў перад ім на калені, цалаваў яму рукі і пла-  
каў, як малое дзіцяня.

— Я паміраю, доктар?—спытаў той.

— Так, мой друг,—сказаў я.

— Хацелася-б мне перад смерцю паслаць ім яшчэ адну  
кулю.

— Том,—сказаў сквайр,—скажы мне, што ты даруеш мне.

— Мне непрыстойна, сэр, дараваць ці не дараваць  
свайму пану,—адказаў стары слуга.—Няхай будзе, што бу-  
дзе. Амінь.

Ён змоўк, пасля папрасіў, каб хто-небудзь прачытаў над  
ім малітву.

— Такі ўжо звычай, сэр,—дадаў ён, быццам прасіў пра-  
бачэння, і хутка пасля гэтага памёр.

У гэты час капитан, за якім я назіраў са здзіўленнем,  
вышыгнуў са скрынкі і са сваіх туга набітых, адтапыраных  
кішэніяў самыя рознастайныя рэчы: брытанскі сцяг, пучок  
вяровак, пяро, чарніла, карабельны журнал і некалькі  
фунтаў табакі. Ён адшукаў доўгую сасновую жэрдку і пры-  
дапамозе Гэнтэра замацаваў яе над зрубам. Затым, узлезши  
на страху, ён прычапіў да яе брытанскі сцяг. Гэта відаць  
зрабіла яму вялікую прыемнасць. Пасля ён спусціўся і па-  
чаў перабіраць і пералічваць запасы, часам толькі пазіраю-  
чи на Тома. І, калі Том памёр, ён дастаў другі сцяг і на-  
крыў ім нябожчыка.

— Не засмучайцесь так моцна, сэр,—сказаў ён паціскаю-  
чы сквайру руку.—Ён памёр, выконваючы свой абавязак.

Затым адвёў мяне ўбок.

— Доктар Лівсі,—спытаў ён,—праз колькі тыдняў вы са  
сквайрам чакаце прыбыцця карабля, які пашлюць вам у  
дапамогу?

Я адказаў, што гэта справа зацяжная. Спатрэбяцца не  
тыдні, а месяцы. Калі мы не вернемся да канца жніўня,  
Блэнллі вышле нам на дапамогу карабль, не пазней і не  
раней.

— Вось і вылічце, калі гэты карабль будзе тут,—скончыў я.

— Ну, сэр,—сказаў капітан, чухаючы патыліцу,—у такім разе нам, нават калі вельмі паshanцуе, давядзецца цяжкавата.

— Чаму?—спытаў я.

— Вельмі шкада, сэр, што ўвесь груз, які быў у лодцы, загінуў. Вось чаму,—адказаў капітан.—Пораху і куль у нас дастаткова. Але харчоў мала. Вельмі мала. Бадай што не прыдзецца шкадаваць, што мы пазбавіліся ад лішняга едака.

Ён указаў на пакрытага сцягам нябожчыка.

У гэтую хвіліну высока над страхой зруба з ровам і свістам праляцела ядро. Яно ўпала дзесьці далёка за намі ў лесе.

— Ага!—сказаў капітан.—Бамбардыроўка! Але-ж пораху ёх не так ужо многа.

Другі прыцэл быў узяты больш удала. Ядро праляцела праз частакол і ўпала перад зрубам, узніўшы цэлую хмару пяску.

— Капітан,—сказаў сквайр,—зруба з карабля не відаць. Яны, напэўна, цэляцца ў наш сцяг. Можа лепш спусціць яго?

— Спусціць сцяг?—абурыўся капітан.—Не, сэр. Няхай яго спушчае хто хоча, але я спушчаць не буду.

І мы адразу-ж з ім згадзіліся.

Горды марскі звычай не дазваляе спушчаць сцяг у часе бойкі. І акрамя таго, мы хацелі давесці ворагам, што нам зусім не страшна іх пальба.

Яны абстрэльвалі нас з пушкі ўвесь вечар. Адво ядро праносілася ў нас над галовамі, другое падала перад частаколам, трэцяе ўзнімала пясок калі самага зруба. Піратам даводзілася браць высокі прыцэл, ядры трацілі сілу і зарываліся ў пясок. Асколкаў мы таксама не баяліся. І, хаяць адно ядро прашибла ў нас страху і падлогу, мы хутка прызвычайліся да абстрэлу і адносіліся да яго безуважна, як да траскатні цывыркуна.

— Ёсьць у гэтым і добрая з'ява,—заўважыў капітан.—Усе піраты, відаць, цяпер на караблі. Адліў узмоцніўся, і нашы прыпасы, напэўна, вышлі з пад вады. Эй, ці не знайдуцца ахвотнікі збегаць па свініну, якая патанула?

Грэй і Гэнтэр выклікаліся раней за ўсіх. Добра ўзброеная яны пералезлі праз частакол. Але свініна дасталася не ім. Піраты былі больш храбрыя, чым мы спадзяваліся. Апрача таго, яны цалкам пакладаліся на пушку Ізраэля Гэндса. Пяцёра разбойнікаў старанна вылаўлівалі прыпасы з нашай патануўшай лодкі і перацягвалі іх у шлюпку, што стаяла недалёка. Сядзеўшым у шлюпцы даводзілася ўесь час веславаць, таму што цячэнне адносіла іх убок. Сільвер стаяў на карме і распараджаўся. Яны ўсе да аднаго былі ўзброены мушкетамі, здабытымі, відаць, з нейкага патаемнага склада.

Капітан сеў на бервяно і пачаў запісваць у карабельны журнал: „Александр Смолет—капітан, Дэвід Лівсі—карабельны доктар, Абрагэм Грэй—памочнік плотніка, Джон Трэлоуні—уласнік шкуны, Джон Гэнтэр і Рычард Джойс—слугі і землякі ўласніка шкуны,—вось і ўсе, хто асталіся вернымі свайму абавязку. Узяўшы з сабой прыпасаў, якіх хопіць не больш чым на дзесяць дзён, яны сёня высадзіліся на бераг і ўзнялі брытанскі сцяг над блокгаузам на Востраве скарабаў. Том Рэдрэт, слуга і зямляк уласніка шкуны, забіты разбойнікамі. Джым Гоўкінс, юнга...“

Я задумаўся над лёсам беднага Джыма Гоўкінса.

І раптам у лесе раздаўся чыйсьці крык.

— Нас нехта кіча,—сказаў Гэнтэр, які стаяў на варце.

— Доктар! Сквайр! Капітан! Эй, Гэнтэр, гэта ты?—пачулі мы нечый голас.

Я кінуўся да дзвярэй і убачыў Джыма Гоўкінса. Жывы і здаровы, ён пералязаў праз наш частакол.

#### Раздел XIX

##### АБ ДАЛЕЙШЫХ ПАДЗЕЯХ ЗНОЎ РАСКАЗВАЕ ДЖЫМ ГОЎКІНС. ГАРНІЗОН У БЛОКГАУЗЕ

Як толькі Бен Ган убачыў брытанскі сцяг, ён спыніўся, схапіў мяне за руку і сеў.

— Ну,—сказаў ён,—там твае прыяцелі. Несумненна.

— Больш пэўна, што бунтаўшчыкі,—сказаў я.

— Ніколі!—усклікнуў ён.—На гэтым востраве, у гэтай пустыні, дзе нікога не бывае, апрача джэнтльменаў удачы, Сільвер узняў-бы чорны, пірацкі сцяг. Ужо-ж пакладаіся на мяне. Я гэтыя справы разумею. Там твае сябры, гэта верна. Магчыма была сутычка і яны перамаглі. І цяпер яны на беразе за частаколам. Гэта Флінт паставіў частакол. Шмат гадоў назад. Што за галава быў гэты Флінт! Толькі ром мог яго зламаць. Нікога ён не баяўся, апрача Сільвера. А Сільвера ён пабайваўся, трэба праўду сказаць.

— Ну што-ж,—сказаў я,—паколькі за частаколам свае, трэба ісці туды.

— Пастой,—запярэчыў Бен.—Пачакай. Ты, здаецца, слáуны хлопчык. Але ўсё-ж ты толькі хлопчык. А Бен Ган хітры. Бен Ган не схібіць. Ніякай выпіўкай мяне туды не забавіш... Я павінен сам убачыць твайго джэнтльмена, і няхай ён дасць мне сваё слова гонару. А ты не забудзь маіх слоў. Толькі, так і скажы яму, толькі пры асабістым знаёмстве магчыма давер'е, і ўшчыпні яго за руку.

І ён у трэці раз ушчыпнуў мяне з самым многазначным відам.

— А калі Бен Ган вам спатрэбіцца, ты ведаеш, лзе знай-ці яго, Джым. Там, дзе ты знайшоў яго сёння. І той, хто прыдзе па яго, павінен трymаць белую хустачку ў руцэ і няхай прыходзіць адзін. Ты ім так скажы: „У Бена Гана, скажы, ёсьць на гэта свае прычыны“.

— Добра,—сказаў я.—Здаецца, я вас зразумеў. Вы хочаце нешта запрапанаваць, і вам трэба набачыцца са сквайрам або з доктарам. А ўбачыць вас можна там, дзе я вас знайшоў сёння? Гэта ўсё?

— А чаму ты не пытаеш, у якія гадзіны мяне можна застаць? Я прыймаю з поўдня да шасці склянак.

— Добра, добра,—сказаў я.—А цяпер я магу ісці?

— А ты не забудзеш?—спытаў ён трывожна.—Скажы яму, што „толькі пры асабістым знаёмстве“ і што „ёсьць свае прычыны“. Я пагавару з ім, як чалавек з чалавекам. А цяпер можаш ісці. Джым, — сказаў ён, паранейшаму моцна трymаочы мяне за руку.—Паслушай, Джым, а калі ты ўбачыш Сільвера, ты не прадасі яму Бена Гана? Нават калі

цябе прывяжуць да хваста дзікага каня? Не здрадзіш? Нават калі цябе будуць катаваць не скажаш?

Грукат пушачнага стрэлу прарваў яго слова. Ядро праляцела паміж дрэў і ўпала на пясок за сто ярдаў ад таго месца, дзе мы стаялі і размаўлялі. І мы абодва кінуліся ў розныя бакі.

На працягу гадзіны востраў уздрыгаўся ад пальбы, і ядры насіліся ў лесе, крышачы ўсё на сваім шляху. Я хаваўся то тут, то там, і ўсюды мне здавалася, што ядры ляціць проста на мяне. Мала-па-малу да мяне вярнулася страчаная мужнасць. Аднак, я ўсё яшчэ не адважваўся падыйсці да частакола, каля якога ядры падалі часцей за ўсё. Пасоўваючыся да ўсходу, я дабраўся, нарэшце, да дрэў, што раслі каля самага берага.

Сонца толькі што зайшло, марскі брыз свісцеў у лесе і пакрываў дробнымі хвалімі шэраватую паверхню бухты. Адліў агаліў шырокую пясчаную мель. Паветра пасля дзённай спякоты зрабілася такім халодным, што я моцна змёрз у сваім лёгкім камзоле.

„Іспан'ёла“ паранейшаму стаяла на якары. Але над ёю развязваўся „Вясёлы Роджэр“—чорны пірацкі сцяг з намаляваным чэрапам. На борце бліснула чырвоная ўспышка, і гучнае рэха разнесла па ўсіму востраву апошні пушачны стрэл. Кананада скончылася.

Я ляжаў у кустах і сачыў за піратамі. На беразе, якраз супроць частакола, некалькі чалавек секлі нешта сякерамі. Пасля я даведаўся, што яны знішчалі няшчасную нашу лодачку. Воддалі, каля ўтокі рэчкі, паміж дрэў палала вялікае вогнішча. Між вогнішчам і караблём няспынна сноўдалася шлюпка. Матросы, такія панурыйя раніцой, цяпер, вяслуючы, крычалі і смяяліся, як дзееці. Але па гуку іх гласоў я дагадаўся, што вяселле гэта выкліканы ромам.

Нарэшце я адважыўся накіравацца да частакола. Я быў даволі далёка ад яго, на нізкай пясчанай касе, якая замыкала нашу бухту з усходу і даходзіла бадай што да самага Вострава шкілета. Узняўшыся, я ўбачыў далей на касе сярод нізкіх хмызнякоў адзінокую, даволі вялікую скалу дзіўнага, бялесага колеру. Мне прышло на думку, што гэта

тая самая белая скала, пра якую гаварыў Бен Ган, і што, калі мне спатрэбіцца лодка, я буду ведаць, дзе яе знайсці. Я ішоў праз лес, пакуль не ўбачыў перад сабой задні, самы далёкі ад мора, край частакола. Свае мяне сустрэлі са шчырай гасціннасцю.

Я расказаў ім аб маіх прыгодах і азірнуўся вакол. Дом быў увесь пабудаваны з неабчасаных сосновых ствалоў і сцены, і страха, і падлога. Падлога ў некоторых месцах уznімалася на фут або на паўтара над зямлём. Каля ўваходу быў прыладжаны ганачак, пад ганачкам цурчэў ручаёк. Струмень цёк у штучны басейн вельмі арыгінальнага віду: вялізны карабельны чыгунны кацёл з выбітым дном, закапаны ў пясок „да самай ватэрлінії“, як казаў капітан.

У доме было бадай што пуста. Толькі ў адным куце стаяла груба складзеная з каменняў нешта падобнае да ачага з жалезнай краткай для вугалля.

Усе дрэвы на схілах узгорка, акружанага частаколам, былі ссечаны на пабудову. Мяркуючы па карчах, тут зағінуў незвычайны гай. Верхні пласт глебы пасля знішчэння дрэў быў змыты і знесены дажджамі, агаліўшымі чисты пясок. Толькі там, дзе ручаёк выцякаў з катла, віднеліся і мох, і папараць, і нізкарослы хмызняк. Адразу за частаколам пачынаўся густы і высокі лес. Гэта, як казалі, перашкаджала абароне. Ззаду, з боку сушы, лес складаўся з соснаў, а спераду, з боку пратокі,—з тых-же соснаў і вечназялённых дубоў.

Халодныя вячэрні брызы, аб якім я ўжо казаў, дзъмуў вялізны зруба збітай будынкі, пасыпаючы падлогу няспынным дажджом пяску. Пясок запарушваў нам вочы, пясок хрусьцей у нас на зубах, пясок пападаў нам у ежу, пясок скакаў у крыніцы на дне катла, як крупы ў кіпячым супе. Коміну ў нас не было—дым выходзіў праз квадратную адтуліну ў страсе. Раней чым знайсці выйсце, ён рассцілаўся па ўсюму дому, прымушаючы нас кашляць і плакаць.

Грэй, наш новы таварыш, сядзеў з перавязаным тварам разбойнікі парэзалі яму шчаку. А стары Том Рэдрэт, усё

яшчэ непахаваны, адубелы, ляжаў каля сцяны, накрыты  
брыйтанскім сцягам.

Калі-б нам дазволілі сядзець паклаўшы рукі, у нас хутка  
заняпаў-бы настрой. Але капітан Смолет умеў знайсці ра-  
боту для ўсіх. Ён выклікаў нас да сябе і падзяліў на дзве  
вахты. У адну ўвайшлі доктар, Грэй і я, у другую—сквайр,  
Гэнтэр і Джойс. За дзень мы вельмі стаміліся, але тым не  
менш капітан двух паслаў у лес па дровы, а двум загадаў  
капаць магілу для Рэдрэта. Доктар зрабіўся поварам, мяне  
паставілі вартавым каля дзвярэй, а сам капітан паходжваў  
ад аднаго да другога, усіх падбадзёрваючы і ўсім дапама-  
гаючы.

Час ад часу доктар падыходзіў да дзвярэй падыхаць  
чыстым паветрам і даць адпачыць пачырванеўшым ад дыму  
вачам і перакідваўся са мной двума-тръма словамі.

— Гэты Смолет,—сказаў ён мне неяк,—значна лепшы  
чым я. Калі ўжо гэта я сам признаў, значыць, так яно і  
ёсць, Джым.

У другі раз ён спачатку памаўчаў, потым павярнуў галаву  
і ўважліва паглядзеў мне ў твар.

— На гэтага Бена Гана можна пакладацца?—спытаў ён.

— Не ведаю, сэр,—адказаў я.—Я не зусім упэў-  
нены, што яго галава ў парадку.

— Значыць, не ў парадку,—сказаў доктар.—Калі чала-  
век трэх гады грэз пазногці на незаселеным востраве,  
Джым, галава ў яго не можа быць у такім-жы парадку, як  
у цябе ці ў мяне. Так ужо пабудаваны людзі. Ты, кажаш,  
ён марыць аб сырУ?

— Так, сэр,—адказаў я.

— Добра, Джым,—сказаў ён.—Паглядзі, як карысна  
быць ласуном. Ты, напэўна, бачыў маю табакерку, але ні  
разу не бачыў, каб я нюхаў з яе табаку. У мяне ў таба-  
керцы ляжыць не табака, а кавалачак пармязану—італь-  
янскага сыру, вельмі спажыўнага. Гэты сыр мы аддадзім  
Бену Гану!

Перад вячэрай мы закапалі старога Тома ў пясок. Па-  
сля пастаялі крыху над магілай з непрыкрытымі галовамі.

Дроў з лесу нацягалі цэлую кучу, але капітан быў усё-ж нездаволены.

— Заўтра я прымушу вас працаваць як след,—скажу ён.

Павячэраўшы капчонай свінінай і выпіўшы па шклянцы тарачага грому, капітан, сквайр і доктар адышлі для нарады.

Але, відаць, нічога добра га не ўспадала ім на думку. Харчоў у нас было так мала, што мы павінны былі няўхільна памерці з голаду яшчэ загадзя да прыбыцця дапамогі. Аставалася адно: забіць як мага больш піратаў, забіваць іх датуль, пакуль яны не спусцяць свой чорны сцяг або пакуль не выйдуць на „Іспан'ёле“ ў адкрытае мора. З дзве-віятнаццаці іх ужо асталося пятнаццаць, прычым двое ранены; а адзін падстрэлены каля пушки, калі не памёр, дык ва ўсякім разе цяжка ранены. Мы павінны старанна берагчы наших людзей і памятаць, што ў нас ёсць два на-дзейныя саюзнікі—ром і клімат.

Ром ужо ўзяўся за справу: ад нас да піратаў было толькі поўмілі, і тым не менш да апошняй ночы чулі мы песні і крыкі. А доктар кляўся сваім парыком, што хутка за спра-ву прымецца і клімат: лагер піратаў каля балота, лякарстваў у іх няма ніякіх, і праз тыдзень палова з іх будзе качацца ў ліхарадцы.

— Дык вось,—казаў доктар,—калі ім не ўдасца забіць нас адразу, яны будуць рады пакінуць востраў і вярнуцца на шкуну. У іх ёсць карабль і яны заўсёды могуць заняцца сваім старым рамяством—марскім разбоем.

— Гэта першы карабль, які мне давялося страціць,—скажаў капітан Смолет.

Я страшэнна стаміўся. Доўга качаўся я да таго, як за-снуўся, але пасля спаў, як забіты.

Усе ужо даўно ўсталі, паснедалі і нацягалі дроў, калі я раптам прачнуўся, абуджаны неспадзянкамі крыкамі.

— Белы сцяг!—сказаў нехта.

І зараз-жа раздаўся здзіўлены выгук:

— Сам Сільвер!

Я ўскочыў, працёр вочы і кінуўся да байніцы ў сцяне.

## СІЛЬВЕР ПАРЛАМЯНЦЁРАМ

Сапраўды да частакола падышлі два чалавекі. Адзін з іх размахваў кавалачкам белага рыззя, а другі, не хто іншы, як сам Сільвер, бестурботна стаяў побач.

Было яшчэ вельмі рана. Даўно я не бачыў такой халоднай раніцы. Дрыжыкі пранізвалі мяне да касцей. Неба было яснае, ззяючае, верхавінкі дрэў ружавелі ў праменнях узыходзячага сонца, але ўнізе, дзе стаяў Сільвер са сваім спадарожнікам, усё яшчэ была густая ценъ. Каля іх ног клубіўся белы туман—начныя выпарэнні балота. Дрыжыкі і туман—вось у чым была сумная таямніца вострава. Гэты востраў—сыroe, малаыйнае, нездаровае месца.

— Усе па мясцах!—сказаў капітан.—Б’юся аб заклад, што яны задумваюць нейкую хітрасць.—Затым ён крыкнуў разбойнікам:—Хто ідзе? Стой, а то будзем страляцы!

— Белы сцяг!—крыкнуў Сільвер.

Капітан вышаў на ганак, стаўшы пад такім прыкрыццем, дзе здрадніцкая куля бадай што не пагражала яму. Павярнуўшыся да нас, ён загадаў:

— Атрад доктара—на вахту да байніц. Доктар Ліўсі, прашу вас, займіце паўночную сценку. Джым—усходнюю. Грэй заходнюю. Другой варце—набіваць мушкеты. Больш жавава! Ды будзьце ўважлівы!

Потым зноў звярнуўся да разбойнікаў:

— Чаго вы хочаце ад нас з вашым белым сцягам?—крыкнуў ён.

На гэты раз адказаў не Сільвер, а другі шрат.

— Капітан Сільвер, сэр, запрашае, вас да сябе на карабль і хocha заключыць з вамі ўмову!—пракрычаў ён.

— Капітан Сільвер? Я такога не ведаю. Хто ён?—спытаў капітан.

Мы чулі, як ён дадаў упоўголоса:

— Вось як! Ужо капітан! Хуткае павышэнне ў чынах!

Доўгі Джон адказаў сам:

— Гэта я, сэр. Нашы няшчасныя хлопцы выбралі мяне капітанам пасля вашага дэзертырства, сэр.—Слова „дэзер-

тырства" ён вымавіў з асаблівым націкам.—Мы гатовы вам падначаліца зноў, але, канечна, на пэўных умовах, калі вы згодзіцесь падпісаць з намі ўмову. А пакуль штодайце мне слова гонару, капітан Смолет, што вы адпусціце мяне адсюль жывым і не пачнеке стральбы, перш чым я не адыйду ад частакола.

— У мяне ніяма ніякай ахвоты размаўляць з вамі,—сказаў капітан Смолет.—Але калі вы хочаце гаварыць са мной, ідзіце сюды. Аднак, калі вы задумваецце зрадніцтва, то пасля наракайце на сябе.

— Гэтага досыць, капітан!—весела ўсклікнуў Доўгі Джон. Аднаго вашага слова досыць. Я ведаю, што вы джэнтльмен капітан, і што вашаму слову можна цалкам паверыць.

Мы бачылі, як чалавек з белым сцягам стараўся ўтрымаша Сільвера. У гэтым не было нічога дзіўнага, таму што капітан размаўляў не надта прыязна. Але Сільвер толькі засмияўся ў адказ і хлопнуў яго па плячи, быццам нават сама думка аб небяспечы ўяўлялася яму недарэчнасцю. Ён падышоў да частакола, спачатку перакінуў праз яго свой каstryль, а пасля пералез і сам з незвычайнай хуткасцю і лоўкасцю.

Павінен прызнацца; я так быў захоплены ўсім адбываўшымся, што забыў аб авязкі вартавога. Я пакінуў сваю варту каля ўсходняй байніцы і стаяў ззаду капітана, як сядзеў на парозе, паклаўшы локці на калені, падтрымліваючы галаву рукамі, і глядзеў у стary жалезны кацёл, дзе бурліла вада і скакалі пясчынкі. Спакойна наслістваваў ён сабе пад нос: „За мной, юнакі і дзяўчата”.

Сільверу было пакутна цяжка ўзыходзіць па схілу ўзгорка. На спадзе, сярод сыпучага пяску і шырокіх карчоў, ён са сваім каstryлем быў бездапаможны, як карабль на мелі. Але ён мужна і маўкліва перамог уесь шлях, спыніўся перад капітанам і аддаў яму чесць з незвычайнай элегантнасцю. На ім была яго лепшая вopратка: доўгі, да калена, сіні каftан з мноствам медных гузікаў і ссунуты на патыліцу капялюш, абштыты тонкім кружавам.

— Вось і вы, любезны,—сказаў капітан, узніўши галаву.—Сядайце.

— Пусцице мяне ў дом, капитан,—жаласна папрасіў Доўгі Джон.—У такую халодную раніцу, сэр, не хочацца сядзець на пяску.

— Калі-б вы, Сільвер,—сказаў капитан,—палічылі за лепшае асташца сумленным чалавекам, вы сядзелі-б цяпер у сваёй кухні. Самі вінаваты. Або вы мой карабельны повар, і тады я з вамі абыходжуся па-доброму, або вы капитан Сільвер, бунтаўшчык і пірат, і тады не чакайце ад мяне нічога, акрамя шыбеніцы.

— Добра, добра, капитан,—сказаў повар, сядаючы на пясок.—Толькі потым вам давядзеца падаць мне руку, каб я мог падняцца. Нядрэнна вы тут устроіліся. А, гэта Джым. Добрай раніцы, Джым. Доктар, маё шанаванне. Дык вы тут усе ў зборы, быццам шчаслівая сям'я, калі дазволіце так сказаць.

— Да справы, любезны,—перабіў капитан.—Кажыце. Навошта вы прышлі?

— Правільна, капитан Смолет, — адказаў Сільвер.— Справа перш за ўсё. Павінен прызнацца, вы зручную штуку зрабілі сёння ўначы. Нехта з вас умее карыстацца дубінай. Сёй-той з маіх людзей быў проста ўзрушены гэтай справай, ды не толькі сёй-той, але ўсе, я і сам, прызнацца, узрушены. Магчыма, толькі праз гэтае я і прышоў сюды заключыць умову. Але, клянуся громам, капитан, другі раз гэтая гісторыя вам не ўдасца! Мы ўсюды выставім вартавых і зменшым выдачу рому. Вы, напэуна думаецце, што мы ўсе былі п'яныя ўдрызг? Паверце мне я быў зусім не п'яны, я толькі змарыўся, як сабака. Калі-б я прачнуўся на секунду раней, вы-б ад мяне не ўцяклі. Ён яшчэ быў жывы, калі я дабег да яго.

— Далей,—спакойна вымавіў капитан Смолет.

Усё, што гаварыў Сільвер, было для капитана загадкай, але капитан і брывёй не паварушыў. А я, прызнацца, сцяміў сёе-тое. Мне ўспомніліся апошнія слова Бена Гана. Я зразумеў, што ўначы ён прабраўся ў лагер разбойнікаў, калі яны п'яныя валяліся вакол вогнішча. Мне было весела думаць, што цяпер асталіся жывымі толькі чатырнаццаць наших ворагаў.



— Справа вось у чым,—сказаў Сільвер.—Мы хочам здабыць скарб і мы яго здабудзем. А вы, вядома, хочаце выратаваць сваё жыццё і мaeце на гэта поўнае права. Але-ж у вас ёсць карта, ці не праўда?

— Вельмі магчыма,—адказаў капітан.

— Я напэўна ведаю, што яна ў вас ёсць,—працягваў Доўгі Джон.—І чаму вы гаворыце са мной так хіліста, гэта не дасць вам карысці. Нам патрэбна ваша карта, вось і ўсё, а вам асабіста я не жадаю і найменшага зла.

— Пакіньце, любезны,—перабіў яго капітан.—Не з такім сустрэліся. Нам дакладна вядома, якія былі ў вас намеры. Але гэта нас ніколькі не турбуе, таму што руکі ў вас аказаліся кароткія.

Капітан спакойна глянуў на яго і пачаў набіваць сваю люльку.

— Калі Эб Грэй...—пачаў Сільвер.

— Стоп!—закрычаў містэр Смолет.—Грэй нічога мне не казаў, і я ні аб чым яго не запытваў. Скажу больш: я з прыемнасцю пусціў-бы ў паветра і вас, і яго, і ўвесь гэты чартоўскі востраў! Вось што я думаю аб усёй вашай шайцы, любезны.

Гэта гнеўная ўспышка, відаць, укалола Сільвера. Ён пачаў ужо траціць роўнавагу, але стрымаўся.

— Як вам падабаецца,—сказаў ён.—Думайце, што хочаце, я забараняць вам не буду. Вы, здаецца, хочаце закурыць люльку, капітан. І я, калі дазволіце, зраблю тое-ж.

Ён набіў табакай свою люльку і закурыў. Двое мужчын доўга моўчкі сядзелі, то пазіраючы адзін другому ў твар, то зацягваючыся дымам, то нагінаючыся наперад, каб сплюнучы. Глядзець на іх было смешна, як на тэатральны паказ.

— Вось нашы ўмовы,—сказаў, нарэшце, Сільвер.—Вы нам даеце карту, каб мы маглі знайсці скарб, вы не будзеце падстрэльваць няшчасных маракоў і разбіваць іх галовы, калі яны спяць. Калі вы згодны на гэта, мы працягнём вам два выбары. Першае: пагрузіўшы скарбы, мы дазваляем вам вярнуцца на карабль, і я даю вам слова гонару, што высаджу вас дзе-небудзь на бераг цэлымі.

Калі першае вам не падабаецца, таму што шмат хто з маіх матросаў здаўна точаць на вас зубы, вось вам другое: мы пакінем вас тут, на востраве. Харчы мы падзелім з вамі пароўнаму, і я абяцаю выслаць па вас першы-ж сустрэчны карабль. Раю вам прыняць гэтых ўмовы. Лепшых умоў вам не дабіцца. Спадзяюся,—тут ён узніяў голас,—усе ваши людзі тут у дому чулі мае слова, бо сказанае аднаму адносіцца да ўсіх.

Капітан Смолет узніяўся і вытрусаў попел з сваёй люлькі на далонь левай рукі.

— І гэта ўсё?—спытаў ён.

— Гэта маё апошніяе слова, клянуся громам!—адказаў Джон.— Калі вы адмовіцесь, замест мяне будуць гаварыць нашы стрэльбы.

— Вельмі добра,—сказаў капітан.—А цяпер паслухайце мяне. Калі вы ўсе прыдзеце да мяне сюды бязбройныя па-аднаму, я закую вас у кайданы, адвяжу ў Англію і аддам пад суд. Але калі вы не з'явіцесь, дык памятайце, што за вуць мяне Аляксандр Смолет, што я стаю пад гэтым сцягам і што я не памілую нікога. Скарбаў вам не знайсці. Адплыць на караблі вам не ўдасца: ніхто з вас не ўмее кіраваць караблём. Біцца вы таксама не мастакі: супроць аднаго Грэя было пяцёра ваших, і ён справіўся з імі з усімі. Вы моцна селі на мель, капітан Сільвер, і не хутка зыйдзезе з яе. Гэта апошніяе добрае слова, якое вы чуеше ад мяне. А пры наступнай сустрэчы я ўсаджу кулю вам у спіну. Ідзеце-ж прэч, любезны. Спяшайцесь.

Сільверавы вочы ўспыхнулі ад ярасці. Ён вытрусаў агонь з сваёй люлькі.

— Дайце мне руку, каб я мог падняцца!—крыкнуў ён.

— Не дам,—сказаў капітан.

— Хто падасць мне руку?—закрычаў Сільвер.

Ніхто з нас нават не крануўся. Брыдка лаючыся, Сільвер прапоўз па пяску да ганка, ухапіўся за яго, і толькі тут яму ўдалося падняцца. Ён плюнуў у ручай.

— Вы для мяне, вось як гэты плявок!—крыкнуў ён.— Праз гадзіну я буду піць ром у вашым дому. Смейцесь, каб вас пярун забіў, смейцесь! Праз гадзіну вы будзеце

смияцца на тым свеце. А тыя з вас, якія астануцца жывымі, пазайздросяць мерцвякам.

І, зноў вылайўшыся, ён закульгаў па пяску. Разы чатыры спрабаваў ён пералезці праз плот і падаў. Нарэшце, яго перацягнуў чалавек з белым сцягам, і ў адну хвіліну яны зніклі сярод дрэў.

## Раздзел XXI

### А Т А К А

Як толькі Сільвер знік, капітан, які ўвесь час пільна сачыў за ім, абярнуўся і зауважыў, што на варце стаіць толькі адзін Грэй. Упершыню ўбачылі мы, як капітан злуеца.

— Па месцах!—закрычаў ён.

Мы кінуліся да байніц.

— Грэй,—сказаў ён,—я запішу тваё імя ў карабельны журнал. Ты выканашвой свой абавязак, як гэта і павінен марак. Містэр Трэлоўні, вы мяне здзівлі, сэр! Доктар, дык-жа вы насілі вайсковы мундзір. Калі вы так выконвалі свой абавязак пад Фонтэнуа, вы-б лепш не зыходзілі з ложка.

Вахта доктара стаяла каля байніц, а астатнія набівалі мушкеты. Мы ўсе пачырванелі. Нам было сорамна.

Капітан моўчкі сачыў за намі. Потым загаварыў зноў:

— Сябры,—сказаў ён,—я Сільвера сустрэў, так сказаць, пушачным залпам. Я знарок давёў яго да шаленства. Па-водле яго слоў не пройдзе і гадзіны, як яны нападуць на нас. Вы ведаецце, што іх больш, чым нас, але затое мы знаходзімся ў крэпасці. Хвіліну назад я мог-бы нават сказаць, што ў нас ёсць дысцыпліна. Я не сумняваюся, што мы пераможам іх, калі вы захочаце перамагчы.

Затым ён абышоў нас усіх і признаў, што на гэты раз усё ў парадку.

У двух кароткіх сценках зруба—ва ўсходняй і заходняй—было толькі па дзве байніцы. У паўднёвой, дзе знаходзіліся дзвёры, таксама дзве. А ў паўночнай—пяць. У нас было дваццаць мушкетаў на семярых. Дровы мы склалі

ў чатыры пагоны. Гэтыя пагоны мы называлі сталамі. На кожным стале ляжала па чатыры набітыя мушкеты, каб абаронцы крэпасці заўсёды мелі іх пад рукой. А паміж мушкетамі складзены былі корцікі.

— Гасіце агонь,—сказаў капітан.—Пацяплема ўжо, а дым толькі есць вочы.

Містэр Трэлоўні вынес вон жалезнью кратку ачага і раскідаў вугалле па пяску.

— Гоўкінс яшчэ не снедаў. Гоўкінс, бяры сваё снеданне і еш на варце,—працягваў капітан Смолет.—Варушися, дружок, а то астанешся без снедання. Гэнтэр, раздай усім па чарцы брэндзі<sup>1)</sup>.

Пакуль мы вазіліся, капітан абдумаў да канца план абароны.

— Доктар, вам даручаюцца дзвёры,—сказаў ён.—Глядзіце пільна, але не надта высоўвайцесь наперад. Стойце ўнутры і страляйце смялей. Гэнтэр, ты возьмеш усходнюю сценку. Джойс, друг мой, бяры заходнюю. Містэр Трэлоўні, вы лепшы стралок, бярыце разам з Грэем паўночную сценку, самую доўгую, з пяцю байніцамі. Гэта самы небяспечны бок. Калі ім удастца дабегчы сюды і страляць у нас праз байніцы, справа наша будзе вельмі кеская. А мы з табой, Гоўкінс, нікуды не здатныя стралкі. Мы будзем набіваць мушкеты і дапамагаць усім.

Капітан быў правы: холад прайшоў. Ледзь сонца ўзняўся над верхавінамі дрэў, зрабілася горача, і туман знік. Хутка пясок пачаў аблівать нам пяткі, і на бярвеннях зруба выступіла растопленая смала. Мы скінулі камзолы, расшпілілі каўніяры кашуль, закасалі да плеч рукавы. Кожны стаяў на сваёй варце, распалены спякотай і трывогай.

Так прайшла гадзіна.

— Чорт!—сказаў капітан.—Робіцца сумна. Грэй, засвішчы якую-небудзь песню.

Якраз у гэтую хвіліну ўпершыню зрабілася ясна, што на нас рыхтуецца атака.

1) Б рэндзі—англійская гарэлка.

— Дазвольце спытаць, сэр,—сказаў Джойс:—калі я ўбачу жаго-небудзь, я павінен страляць.

— Зразумела!—крыкнуў капітан.

— Дзякую, сэр,—сказаў Джойс усё так-жа спакойна і ветліва.

Нічога не здарылася, але Джойсава запытанне прымусіла нас усіх настаражыць вочы і вуши. Странкі трымалі мушкеты напагатове, а капітан стаяў пасярод зруба, сцяўшы губы і нахмурыўшы лоб. Так прайшло некалькі хвілін. Раптам Джойс прасунуў у байніцу свой мушкет і стрэліў. Гук яго стрэлу яшчэ не заціхнуў, як нас пачалі абстрэльваць з усіх бакоў, залп за залпам. Некалькі куль ударыліся аб бярвенні блокгауза. Але ў сярэдзіну не заліцела ні адна, і, калі дым рассеяўся, вакол частакола і ў лесе было ціха і спакойна, як раней. Ні адна галінка не варушылася. Ні адно дула че блішчэла ў кустах. Нашы ворагі быццам скроў зямлю праваліліся.

— Ці папаў ты ў жаго-небудзь?—спытаў капітан.

— Не, сэр,—адказаў Джойс.—Здаецца, не папаў, сэр.

— Прайду кажа, і то добра,—прабурчэў капітан Смолет.—

Набі яго стрэльбу, Гоўкінс. Як вам здаецца, доктар, колькі на вашым баку было стрэлаў?

— Я магу адказаць дакладна,—сказаў доктар Ліўсі:— тры стрэлы. Я бачыў тры ўспышкі—дзве побач і адну далей, да заходу.

— Тры!—паўтарыў капітан.—А колькі на вашым, містэр Трэлоўні?

Але тут адказаць было нялёгка. З поўначы стралялі многа. Сквайр запэўняў, што ён заўважыў усяго сем стрэлаў, а Грэй—што іх было восем або дзесяць. З усходу і з заходу стрэлілі толькі па аднаму разу. Відавочна, атаку трэба было чакаць з поўначы. З другіх бакоў стралялі, каб толькі адцягнуць нашу ўвагу. Аднак, капітан Смолет не змяніў сваіх распараджэнняў.

— Калі разбойнікам удастца пералезці праз частакол,—казаў ён,—яны могуць захапіць любую неабароненую байніцу і перастраляць нас усіх, як пацукоў, у нашай уласнай крэпасці.

Аднак, часу для раздумвання ў нас было няшмат. На поўначы раптоўна раздаўся гучны крык, і невялікі атрад піратаў, выскачыўши з лесу, кінуўся да частакола. У тую-ж хвіліну нас зноў пачалі абстрэльваць з усіх бакоў. У адчыненых дзвёры ўляцела куля і разбіла мушкет доктара ў трэскі. Нападаючыя лезлі праз частакол, як малпы. Сквайр і Грэй стралілі зноў і зноў. Трое зваліліся—адзін унутр, двое звонку. Аднак, адзін з іх быў, відаць, не столькі ранены, колкі напалоханы, таму што зараз-жа ўскочыў на ногі і знік у лесе.

Двоє ляжалі на зямлі, адзін уцёк, чацвёра шчасліва пералезлі праз частакол. Сямёра, ці восьмёра астатніх піратаў, якія мелі, відавочна, па некалькі мушкетаў кожны, няспынна абстрэльвалі, седзячы ў гушчары, наш дом. Аднак, абстрэл гэтых не зрабіў нам нікакай шкоды.

Чацвёра нападаючых, з крыкам беглі да будынка. Засеўшыя ў лесе таксама крычалі, каб падбадзёрыць таварышоў. Нашы стралкі стралілі няспынна, але так спяшаліся, што, здаецца, не папалі ві разу. У адну хвіліну чацвёра піратаў узабраліся на ўзгорак і напалі на нас. Галава Джоба Эндэрсона, боцмана, з'явілася ў сярэдній байніцы.

— Бі іх! Бі іх!—крычаў ён грамавым голасам.

У тую-ж хвіліну другі пірат, выхапіўши з рук Гэнтэра стрэльбу, скліпіў яе за дула і ўдарыў Гэнтэра прыкладам з такой сілай, што няшчасны паваліўся непрытомным на падлогу. Тым часам трэці, абегшы вакол дома, нечакана з'явіўся ў дзвярах і кінуўся на доктара.

Мы апынуліся ў такім становішчы, у якім дагэтуль былі нашы ворагі. Толькі што мы стралілі з-пад прыкрыцця ў неаброненых піратаў, а цяпер самі, нічым не абароненныя, павінны былі ўступіць урукалашную з добра прымкнутым ворагам. Зруб зацягнула паражавым дымам, але гэта якраз паспрыяла нам. Дэякуючы дымавой заслоне мы і асталіся жывымі. У мяне ў вушах гудзела ад крыкаў, стогнаў ды пісталетных стрэлаў.

— На вылазку, наперад, урукапашную! Корцік!—закрычаў капітан.

Я схапіў з пагону коршік. Нехта другі, таксама хапаючы коршік, рэзануў ім мяне па суставах пальцаў, але я нават не адчуў болі. Я рынуўся ў дзвёры, на сонечнае свято. Нехта выскачыў за мной услед, не ведаю хто. Проста перада мной доктар гнаў уніз па скілу ўзгорка нападаўшага на яго пірата. Я убачыў, як адным ударам ён выбіў у яго з рук эброю, потым рэзануў корцікам па твару.

— Вакол дома! Вакол дома! — закрычаў капітан.

І, не гледзячы на агульнае замяшанне і шум, я прыкметні ў перамену ў яго голасе.

Машынальна паднімалівася камандзэ, я павярнуў на ўсход і з узятым корцікам абагнуў кут дома і адразу сустрэўся твар у твар з Эндэрсонам. Ён закрычаў лікім голасам, і яго паляўнічы нож узяўся над маёй галавой, бліснуўшы на сонцы. Я не паспей нават струсіць. Ухіляючыся ад удару, я спатыкнуўся ў мяккім пяску і пакаціўся ўніз галавой па адкосу.

Калі я ў часе атакі выскачыў за дзвёры, другія піраты ужо лезлі праз частакол, каб пакончыць з намі. Адзін з іх, у чырвоным начым каўпачку, тримаючы коршік у зубах, ужо закінуў нагу, рыхтуючыся саскочыць. Я зваліўся з узгорка так хутка, што, калі я ўзняўся на ногі, усё аставалася ў такім-же становішчы: пірат у чырвоным каўпачку сядзеў у той-же позе, а галава другога толькі высунулася з-за частакола. І ўсё-ж за гэтую некалькі хвілін бойка скончылася, і перамога асталася за намі.

Грей, выскочыўши з-за дзвярэй услед за мной, забіў на месцы рослага боцмана, рагей чым той паспей другі раз замахнуўшы пажоч. Другі пірат быў застрэлены калі байкіцы ў ту ю хвіліну, калі ён намерыўся выстрэліць унутр дома. Ён корчмыўся на пяску ў предсмэротнай агоні, не вымускаючы з рук пісталета, які яшча дмыўся. Трацяга, як і ўжо сказаў, закалоў доктар. З чатырох піратоў, што перадэзлі праз частакол, астаўся жывым толькі адзін. Кінуўши свой коршік на полі бойкі, ён, зхоплены смротным жагам, каребкаўся на частакол, каб улечы, і ўвесь час зрывеўся.



— Страняйце! Страняйце з дому! — кричаў доктар. — А вы, малайцы, пад прыкрыцце.

Але слова яго прапалі дарма. Ніхто не стрэліў. Апошні з чатырох шчасліва пералез частакол і знік разам з усімі ў лесе. Праз хвіліну з нападаючых нікога не асталося, за выключэннем пяці чалавек: чацвёра ляжалі ўнутры частакола і адзін звонку. Доктар, Грэй і я кінуліся ў дзвёры, пад абарону тоўстых сцен зруба. Тыя, што асталіся жывымі, маглі кожную хвіліну вярнуцца і зноў пачаць стральбу з мушкетаў. Паraphавы дым рассеяўся, і мы адразу ўбачылі, якой цаной здабылі мы перамогу. Гэнтэр ляжаў непрытомным каля сваёй байніцы. Джойс, з прастрэленай галавой, заціх навекі. Якраз пасярэдзіне дому сквайр падтрымліваў капітана, і твары ў абодвух былі бледныя.

— Капітан ранены! — сказаў містэр Трэлоўні.

— Усе ўцяклі? — спытаў містэр Смолет.

— Усе, хто мог, — адказаў доктар. — Але пециярым ужо не ўцякаць ніколі!

— Пециярым! — крикнуў капітан. — Не так дрэнна. У іх выбыла са строю пяцёра, у нас толькі трое, значыць, нас цяпер чацвёра супроць дзесяці. Гэта лепш, чым было спачатку: сямёра супроць дзесятнаццаці<sup>1)</sup>.

---

1) У сапраўднасці жывымі да таго часу асталіся толькі восем разбойнікаў, таму што чалавек, падстрэлены містэрам Трэлоўні на борце шкуны, памёр у той-же вечар. Але, зразумела, мы даведаліся аб гэтым значна пазней.

## **МАЕ ПРЫГОДЫ НА МОРЫ**

*Раздел XXII*

### **ЯК ПАЧАЛІСЯ МАЕ ПРЫГОДЫ НА МОРЫ**

Разбойнікі не вярталіся. Ні адзін з іх нават не стрэліў з лесу. „Яны атрымалі свой пæk на сёння”, сказаў пра іх капітан. Мымаглі спакойна перавязваць раненых і рыхтаваць абед. Гатаўвалі на гэты раз сквайр і я. Не гледзячы на небяспеку, мы палічылі за лепшае гатаўваць на дварэ, каб не чуць як жахліва стогнуць нашы раненыя.

З восьмі чалавек, якія атрымалі раненні ў баі, асталіся жывымі толькі троє: пірат, падстрэлены каля байніцы, Гэнтэр і капітан Смолет. Становішча двух першых было безнадзеінае. Пірат хутка памёр; Гэнтэр, не гледзячы на ўсе нашы намаганні, так і не ачуяў. Ён пражыў увеселі дзень, цяжка дыхаючы, як дыхаў у часе ўдара той стары пірат, што жыў у нас у карчме. Але робры ў яго былі паламаны, чэррап разбіты, і ў наступную ноч ён безстогну, не ачуяўшы, памёр.

Капітанавы раны былі пакутны, але не так ужо небяспечны. Ні адзін орган не быў смяротна пашкоджаны. Куля Эндэрсона—першым стрэліў у капітана Джоб—прабіла яму лапатку і ледзь-ледзь закранула лёгкае. Другая куля кранула ікры і пашкодзіла некаторыя звязкі.

Доктар запэўняў, што капітан аваўязкова паправіцца, але на працягу некалькіх тыдняў яму нельга хадзіць, нельга варушыць рукой і нельга многа размаўляць.

Выпадковы парэз у мяне на пальцы аказаўся дробяззю. Доктар Лівсі заляпіў драпіну пластырам і ласкава патрапаў мяне за вуши.

Пасля абеда сквайр і доктар уселіся каля капітана і пачалі раіцца. Нарада скончылася хутка пасля поўдня. Доктар узяў капялюш і пісталеты, засунуў за пояс корцік, палажыў у кішэню карту, павесіў сабе на плячо мушкет і, перабраўшыся праз частакол з паўночнага боку, хутка знік у гушчары.

Мы з Грэем сядзелі ў далейшым куце зруба, каб не чуць аб чым гутараць нашы старэйшыя. Грэй быў так узрушены дзіўным паступкам доктара, што выняў з рота люльку і забыў зноў пакласці яе ў рот.

— Што за чартаўшчына! — сказаў ён. — Ужо ці не звар'яцеў толькі доктар Лівсі?

— Не думаю, — адказаў я. — З нас усіх ён звар'яцеў апошнім.

— Бадай, што і так, — сказаў Грэй. — Але калі ён пры поўным розуме, значыць, гэта я вар'ят.

— Проста ў доктара ёсьць нейкі план, — растлумачыў я. — Па-моіму, ён пайшоў пабачыцца з Бенам Ганам.

Як пасля аказалася, я не памыліўся.

Між тым спякота ў зрубе рабілася нязноснай. Паўднёвае сонца напаліла пясок на дварэ, і ў маёй галаве заварушылася дзікая думка. Я пачаў зайздросціць доктару, які ішоў у прахалодным лесе, удыхаў смалістый пах соснаў, у той час як я смажуся ў гэтым праклятым пекле, дзе адзежа наскроў прамокла ад поту, дзе ўсё было выпекана чалавечай крывёю, дзе вакол валяліся мерцвякі.

Агода, якую выклікала ў мяне наша крэпасць, была бадай што такой-жэ вялікай, як і страх.

Я мыў падлогу, я мыў пасуду, і з кожнай хвілінай агода да гэтага месца і зайздрасць да доктара ўсё павялічвалася. Нарэшце, я выпадкова апынуўся каля мяшка з сухарамі. Мяне ніхто не бачыў. і я пачаў рыхтавацца да ўцёку: набіў сухарамі абедзве кішэні свайго камзолу.

Вы можаце называць мяне дурнем. Я паступаў неразважна, я ішоў на страшэнную рызыку, аднак, я прыняў меры

перасцярогі, якія залежалі ад мяне. Гэтыя сухары не дадуць мне памерці з голаду прынамсі два дні.

Затым я захапіў два пісталеты. Кулі і порах былі ў мяне даўно, і я адчуў сябе дасканала ўзброеным.

План мой, па сутнасці, быў сам па сабе не такі ўжо кепскі. Я хацеў выйсці на пясчаную касу, што аддзяляла з усходу нашу бухту ад мора, адшукаць белую скалу, якую я заўважыў учора ўвечары, і паглядзець, ці не пад ёй Бен Ган хавае сваю лодку. Справа гэта была, па-моему, вартая. Але я ведаў напэўна, што мяне ні за-вошта не адпусцяць і парашыў уцячы. Зразумела, паступаць так не трэба было, але не забудзьце, што я быў блазнюком і яшчэ не ўмеў авалодаць маім жаданнем.

Хутка для ўцёку настаў добры выпадак. Сквайр і Грэй рабілі перавязку капитану. Шлях быў свабодны. Я пералез праз частакол, знік у гушчары. Раней чым мая адсутнасць выявілася, я адышоў ужо так далёка, што не мог пачуць ніякіх крикаў.

Гэта другая мая вар'яцкая выхадка была яшчэ горш першай, таму што ў крэпасці засталося толькі двое здаровых людзей. Аднак, як і першая, яна дапамагла нам выратавацца.

Я накіраваўся праста да ўсходняга берага вострава, таму што не хацеў ісці па адкрытым з мора баку касы, каб мяне не заўважылі са шкуны. Дзень ужо набліжаўся да вечара, хоць сонца стаяла яшчэ высока. Іду чы праз лес, я чую наперадзе не толькі няспынны грукат прыбоя, але таксама шум галін і шапаценнне лісцяў. Гэта значыла, што сёння марскі брыз мацнейшы, чым звычайна. Хутка павеяла прахладай. Яшчэ некалькі крокоў, і я быў на ўскрайку лесу. Перада мной да самага кругавіду распасціралася асветленае сонцам мора, а каля берага кіпей і пеніўся прыбой.

Я ні разу не бачыў, каб мора каля Вострава скарбаў было спакойнае. Нават у ясныя дні, калі сонца ззяе асяляпляльна і паветра не варушицца, вялізныя валы з грукатам коцяцца на гэты бераг. На востраве наўрад шыснуе такое месца, дзе можна было бы схавацца ад шуму прыбоя.

Я ішоў па беразе, адчуваючы асалоду прагулкі. Нарэшце, мяркуючы, што я ўжо досыць далёка зайдоў на поўдзень, я асцярожна папоўз пад прыкрыццё густых кустоў уверх на хрыбет касы.

Ззаду мяне было мора, спераду—бúхта. Марскі вецер, быццам стомлены сваёй уласнай ярасцю, заціхаў. Яго змянілі лёгкія паветраныя плыні з поўдня і паўднёвага ўсходу, якія неслі з сабой густы туман. У пратоцы, прыкрытай Востравам шкілета, была такая-ж нерухомая свінцова-цмяная вада, як у той дзень, калі мы ўпершыню яе ўбачылі. „Іспан'ёла“ ўся, ад верхавінкі мачты да ватэрлініі, са звісаўшым чорным сцягам, адбівалася, як у люстры.

Каля карабля я ўбачыў шлюпку. На карме сядзеў Сільвер. Яго я пазнаў-бы на абы-якой адлегласці. Ён размаўляў з двума піратамі, перагнуўшыміся да яго праз борт карабля. У аднаго з іх на галаве быў чырвоны каўпак. Гэта быў той самы нягоднік, які нядайна пералазіў праз частакол. Яны гаманілі і смяяліся, але мяне аддзяляла ад іх цэлая міля, і, зразумела, я не мог пачаць ні слова. Пасля да мяне далацеў страшэнны, нечалавечы крык. Спачатку я спалохайся, але затым пазнаў голас Капітана Флінта, папугая. Мне нават здавалася, што я разгледзеў стракатую птушку на плячы ў Сільвера.

Шлюпка адплыла і панеслася да берага, а чалавек у чырвоным каўпаку разам са сваім таварышом апусціўся ў каюту.

Сонца схавалася за Падзорнай Трубой, туман згусціўся, хутка цямнела. Я зразумеў, што нельга траціць ні хвіліны, калі я хачу знайсці лодку сёння.

Белая скала была добра відаць скрэзъ зараснікі, але знаходзілася яна досыць далёка, і я патраціў нямала часу, каб да яе дабрацца. Я поўз у кустах. Была ўжо бадай што ноч, калі я дакрануўся рукамі да яе шурпатых бакоў. Каля яе знаходзілася невялікая лагчына, пакрытая зялёным імхом. Гэтая лагчына была схавана ад узроку пясчанымі дзюнамі і маларослым хмызняком, ледзь дасягаўшым мне да кален. Пасяродку яе я ўбачыў шацёр з казліных скур. У Англіі такія шатры возяць з сабой цыганы.

Я спусціўся ў лагчыну, прыпадняў край шатра і знайшоў там лодку Бена Гана. З усіх самадзельных лодак гэта была, так сказаць, найбольш самадзельная. Бен збіў з моцнага дрэва крывабокую раму, абышоў яе казлінымі скурамі шэрсцю ў сярэдзіну—вось і ўся лодка. Не ведаю, як вытрымлівала яна дарослага чалавека: нават я ледзь змяшчаўся ў ёй. Унутры я знайшоў вельмі нізкую лавачку, падпорку для ног і вясло з двумя лопасцямі.

Ніколі раней я не бачыў пляцёных рыбацкіх чоўнаў, на якіх плавалі старажытнія брытанцы. Але пазней мне давялося пазнаёміцца з імі. Каб вы ясней уявілі сабе лодку Бена Гана, скажу, што яна была падобна на самае першае і найбольш няўдалае з гэтых першабытных чоўнаў. І ўсё-ж яна мела галоўныя якасці старажытнага чоўна: была лёгкая, і яе свабодна можна было пераносіць з месца на месца.

Цяпер мне трэба было вярнуцца ў блокгауз. Але тым часам у маёй галаве з'явіўся новы план, і я быў так упарты захоплен ім, што нікому капитану Смолету не ўдалося-б прымусіць мяне адмовіцца ад яго. Я надумаў, карыстаючыся начнай цемрай, падплыць да „Іспан'ёлы“ і перарэзаць якарны канат. Няхай цячэнне выкіне яе на бераг, дзенебудзь. Я быў пераконаны, што разбойнікі, атрымаўшыя такі адпор сёняння раніцой, рыхтуюцца ўзняць якар і выйсці ў мора. Гэтаму трэба перашкодзіць, пакуль не позна. На караблі ў распараджэнні џахценных не асталося ні адной шлюпкі, і, такім чынам, гэтую выдумку можна выканаць без асаблівой рыхлі.

Чакаючы, калі зусім сцямнее, я сеў на пясок, і пачаў грызці сухары. Цяжка ўявіць сабе ноч, больш удалую для задуманага мною мерапрыемства. Усё неба зацягнула густыем туманам. Калі згаслі апошнія дзённыя прамені, абсолютная цемра ахутала Востраў скарбаў. І калі, нарэшце, я, ускінуўшы на плечы човен, вышаў з лагчыны і, спатыкаючыся, пайшоў да вады, сярод поўнай цемры свяцілася толькі два аген'чыкі: у першым аген'чыку я пазнаў вялікае вогнішча на беразе, на балоце, калі якога п'янствавалі піраты; другі аген'чык быў, па сутнасці, заслонены ад мяне: гэта свяцілася кармавое акно карабля, паверненага

да мяне носам. Я бачыў толькі светавую пляму асветленага ім туману.

Адліў пачаўся ўжо, ствараючы паміж вадою і берагам шырокі пояс мокрага пяску. Шмат разоў я да костачкі загрузнуў у рэдкую гразь, раней чым дагнаў адступающую воду. Прайшоўшы некалькі крохаў уброд, я спрытна і моцна спусціў човен на паверхню воды, кілем уніз.

### *Раздел XXIII*

#### ВА ЎЛАДЗЕ АДЛІВА

Човен, як я меркаваў, аказаўся цалкам адпаведным для чалавека майго росту і вагі. Быў ён лёгкі і рухавы, але разам з тым нагэтулькі крывабокі і вяртлявы, што кіраваць ім не было магчымасці. Рабі з ім што хочаш, са скуры вылазь, а ён усё круціца ды круціца. Сам Бен Ган пасля прызнаўся, што плаваць на гэтым чоўне можа толькі той, хто „прызвычаіўся да яго нораву“.

Зразумела, я яшчэ не паспеў прызвычаіцца да нораву чаўна. Ён ахвотна плыў у любым напрамку, апрача таго, які быў мне патрэбны. Часцей за ўсё ён паварочваў да берага, і, калі-б не было адліва, я ніяк не дабраўся-б да карабля. На маё шчасце, адліў падхапіў мяне і панёс. Ён нёс мяне праста да „Іспан'ёлы“.

Спачатку я заўважыў плямû, якая была яшчэ больш чорнай, чым акаляючая цемра. Пасля распазнаў абрэсы корпуса і мачтаў. І праз хвіліну (таму што, чым далей я заплываў, тым хутчэй гнаў мяне адліў) я апынуўся каля якарнага каната і ўхапіўся за яго.

Якарны канат быў нацягнут, як цеціва,—з такой сілай карабль імкнуўся сарвацца з якара. Пад яго днішчам адліў бушаваў і шумеў як горны струмень. Адзін удар майго нажа—і „Іспан'ёла“ паймчыцца туды, куды яе пацягне цячэнне.

Аднак, я своечасова дагадаўся, што туга нацягнены канат, калі яго перарэзаць адразу, ударыць мяне з сілай конскага капыта. Човен мой перакуліцца, і я пайду на дно.

Я спыніўся і чакаў. Калі-б не зручи выпадак, я, відаць, адмовіўся-б, нарэшце, ад свайго намеру. Лёгкі ветрык, спачатку паўднёва-ўсходні, пасля паўднёвы, калі настала ноч мала-па-малу ператвараўся ў паўднёва-заходні. Пакуль я марудзіў, наляцеўшы раптам шквал пасунуў „Іспан'ёлу“ супроць цячэння. Канат аслаб, і мая рука, якой я трymаўся за яго, на хвіліну апynулася ў вадзе.

Зразумеўши, што нельга траціць ні хвіліны, я выхапіў свой складны нож, адкрыў яго зубамі і адно па аднаму пачаў пераразаць канатавыя валокны. Калі асталося перарэзаць усяго два валокны, канат нацягнуўся зноў, і я чакаў наступнага парыву ветру.

З каюты даўно ўжо даносіліся гучныя галасы. Але, сказаць праўду, я так быў захоплен сваёй справай, што не звяртаў на іх ніякай увагі. Цяпер, так сабе, я пачаў прыслухоўвацца.

Я пазнаў голас другога боцмана, Ізраэля Гэндса, таго самага, які некалі быў у Флінта кананірам. Другі голас належыў, несумненна, майму другу ў чырвоным каўпачку. Абодва, мяркуючы па галасах, былі ўдрызг п'янія і ўсё яшчэ пілі. Адзін з іх з п'янім крыкам адчыніў кармавое акно і нешта шпурнуў у ваду, напэўна пустую бутэльку. Дык яны не толькі пілі, але шалёна сварыліся. Лаянка сыпалася градам, і часам мне здавалася, што справа даходзіць да бойкі. Аднак, кожны раз галасы сціхалі, і сварка спынялася. Пасля яна ўзнікала зноў, каб праз некалькі хвілін зноў спыніцца.

На беразе, між стваламі дрэў, бачыў я агонь вогнішча. Там хтосьці спяваў нудную, старасвецкую, аднастайнную матроскую песню з завываючай трэллю ў канцы кожнага радка. За час нашага плавання я шмат разоў чуў гэтую песню. Яна была нагэтулькі доўгай, што ні адзін спявак не мог праспяваць яе ўсю, і цягнуў да таго часу, пакуль у яго хапала цярплівасці. Я запомніў з яе ўсяго некалькі слоў:

Усе семдзесят пяць не вярнуліся з мора—  
Усіх паглынула марская прастора.

Я падумаў, што гэта сумная песня, відаць, цалкам адпавядзе смутку, ахапішаму піратаў, якія страцілі сёння раціцой столькі таварышоў. Аднак, неўзабаве я пераканаўся сваімі вачымі, што ў сапраўднасці гэтыя марскія бандыты бяздушны, быццам мора, па якому яны плаваюць.

Нарэшце, зноў наляцеў парыў ветру. Шкуна зноў пасунулася да мяне ў цемры. Я адчуў, што канат зноў аслаб, і адным моцным ударам перарэзаў апошнія валокны.

На мой човен вецер не аказваў ніякага ўплыву, і я раптам апынуўся каля самага барта „Іспан'ёлы“. Шкуна павольна паварочвалася вакол уласнай асі, аднасімая цячэннем.

Я гроб што ёсць сілы, кожную хвіліну чакаючи, што мяне перакуліць. Але шкуна цягнула мой човен за сабой, я нік не мог растацца з ёй і толькі павольна перасоўваўся ад носа да кармы. Такі, нарэшце, яна пачала аддаляцца, і я ўжо спадзяваўся пазбавіцца ад небяспечнага суседства. Аднак, тут у рукі мне папаўся канец вісейшага на карме каната. Я зараз-жа ухапіўся за яго.

Навошта я зрабіў гэта—не ведаю. Відаць, несвядома. Але, калі канат апынуўся ў маіх руках і я пераканаўся, што ён прывязаны моцна, мяне ахапіла цікавасць, і я рагшыў зазірнуць у акно каюты.

Перабіраючи рукамі, я, пры дапамозе каната, падцягнуў маю лодку да кармы. Мне гэта пагражала страшэннай небяспекай: човен мог перакуліцца кожную хвіліну. Прыўэніяўшыся, я ўбачыў частку каюты і столь.

Тым часам шкуна і яе спадарожнік, човен, хутка плылі па цячэнню. Мы ўжо зраўняліся з вогнішчам на беразе. Карабль гучна „загаварыў“, як кажуць маракі, гэта азначае пачаў з шумам рассякаць хвалі, і, пакуль я не зазірнуў у акно, я не мог зразумець, чаму пакінутыя для аховы разбойнікі не ўзнімаюць трывогі. Але аднаго позірку ў каюту было досыць, каб зразумець усё. А я, стоячы ў сваім зыбкім чаўне, мог сапраўды кінуць у каюту толькі адзін позірк. Гэндс і яго таварыш, ухапіўшы адзін аднаго за горла, біліся не на жыццё, а на смерць.

Я апусціўся на лаўку. Яшчэ хвіліна, і човен перакуліўся-б. Перада мной усё яшчэ мільгалі лютыя, налітыя кры-

вёю твары піратаў, асветленыя цяняным святлом капціўшай лямбы. Я заплюшчыў вочы, каб даць ім зноў прызычайца да цемры...

Бясконцая балада, нарэшце, спынілася, і піруючыя каля вогнішча заспявалі знаёмую мне песню:

Пятнаццаць чалавек на скрынцы мерцвяка.

Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Пі, і даканае цябе чортава рука.

Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Раздумваючы аб tym, што зараз вырабляюць ром і чорт у каюце „Іспан'ёлы“, я са здзіўленнем адчуў раптоўны штуршок. Мая лодка рэзка нахілілася і крута змяніла курс. Хуткасць цячэння дзіўна павялічылася.

Я расплюшчыў вочы. Вакол мяне шумелі, пеніліся грэбнямі, сыпалі іскрамі лёгкага фасфарытнага светла дробныя хвалі. „Іспан'ёла“ таксама, здавалася, змяніла свой курс. Я ледзь бачыў яе мацты ў цёмным небе. Так, чым больш я ўгляджаўся, tym мацней я пераконваўся, што яе цяпер адносіць на поўдзень.

Я азірнуўся, і сэрца ў мяне трывожна забілася: вогнішча гарэла цяпер якраз у мяне за спіной. Значыць, цячэнне крута павярнула ўправа, пацягнуўшы за сабой і грузную шкуну і мой лёгкі, падскокваючы човен. Бурны струмень цягнуў нас праз вузкую пратоку ў адкрытае мора.

Раптам шкуна зрабіла яшчэ адзін паварот, на дваццаць градусаў не менш, і ў тую-ж хвіліну я пачуў спачатку адзін крык, пасля другі. Раздаўся тупат ног па трапу, і я зразумеў, што п'янныя перасталі біцца. Бяда працвярозіла абодвух.

Я лёг на дно маёй мізэрнай лодкі і аддаўся на волю лёсу. Вышаўши з пратокі, мы пападзем у раз'юшаныя буруны, якія хутка вызваліць мяне ад усіх клопатаў. Смерці я не баяўся, але было пакутна ляжаць бяздзейна і чакаць, каб яна прышла.

Так праляжаў я некалькі гадзін. Хвалі штурлялі і апышквалі мяне. Кожная новая хвала пагражала мне пэўнай смерцю. Але мала-па-малу мной авалодала стомленасць.

Не гледзячы на ўвесь жах майго становішча, я адубеў і ўпаў у забыццё. Калі я заснуў, мне прысніліся родныя мясціны і стary „Адміral Бенбоў“.

### Раздел XXIV

#### У ЧОЙНЕ

Калі я прачнуўся, было ўжо зусім светла. Я ўбачыў, што мяне адносіць удоўж паўднёва-заходняга берага Вострава скарбаў. Сонца ўзышло ўжо, але яго засланяла аграмадзіна Падзорнай Трубы, якая зніжалася да мора непрыступнымі скаламі.

Буксірная Галава і ўзгорак Бізань-мачта знаходзіліся ў мяне пад бокам. Узгорак быў голы і цёмны, а Галаву акружалі кручы сорак-пяцьдзесят футаў у вышыню і груды перакуленых скал. Ад мяне да вострава было не больш чвэрці мілі. Я рашыў узяць вясло і грабці да берага.

Аднак, я хутка прымушаны быў адмовіцца ад гэтага намеру. Паміж перакуленых скал шалелі і раўлі буруны. Вялізныя хвалі ўзнімаліся ўверх адна за другой з грукатам, у пырсках і пене. Я ўбачыў, што наблізіўшыся да берага, я або загіну ў гэтых хвалях, або дарма затрачу сілы, спрабуючы ўзлезці на недаступныя кручы.

Але не толькі гэта палохала мяне. Па плоскіх, як сталы, скалах паўзлі неікія вялікія, слізкія страшылды, неікія слімакі неімаверных памераў. Зрэдку скакалі яны ў воду і ныралі. Іх было некалькі тузінаў. Яны брахалі, і аглушальнае рэха кручаў уторыла іх дзікай брахні.

Пазней я даведаўся, што гэта былі марскія львы, зусім бяскрыўдныя жывёліны цюленеватай пароды. Але, выгляд у іх быў страшны, бераг быў недаступны, прыбой з раз'юшанай моцай разбіваўся аб скалы, і ў мяне прапала ўсякая ахвота плыць да вострава. Ужо лепш памерці з голаду ў адкрытым моры, чым сустрэцца тварам у твар з такімі небяспекамі.

Тым часам для мяне з'явілася другая магчымасць ратаўца. На поўнач ад Буксірнай Галавы я ўбачыў аголеную

У часе адліва доўгую, жоўтую пясчаную мель. А яшчэ паўночней я ўбачыў другі мыс—той самы, які на нашай карце быў адзначаны пад назвай Лясістага мыса. Ен увесь зарос вялізнымі зялёнымі сосновамі, якія спускаліся да самай вады.

Я успомніў Сільверавы слова, што удоўж усяго заходняга берага Вострава скарбаў ёсьць цячэнне, якое накіроўваецца на поўнач. Я зразумеў, што яно падхапіла ўжо мяне і рашиў, мінуўшы Буксірную Галаву, не траціць дарэмна сіл і паспрабаваць прычаліць да Лясістага мыса, які здаваўся мне больш гасцінным.

На моры была мёртвая зыб. З поўдня дзьмуў упарты ласкавы вецер і нёс мяне па цячэнню. Хвалі роўнамерна ўзнімаліся і спушчаліся.

Калі-б вецер быў парыўны, я даўно затануў-бы. Але пры роўным ветры можна было толькі здзіўляцца, на колькі спрытны мой маленькі, лёгкі човен. Лежачы на дне і пазираючы па баках, я не раз бачыў блакітную вяршыну вялізной хвалі ў сябе над галавой. Вось яна аблевала на мяне... Але мой човен, падскочыўшы, як на спружынах, лёгка прытанцоўваючы ўзнімаўся на грабень і плаўна спускаўся, быццам птушка.

Мала-па-мала я нагатулькі пасмілеў, што нават паспрабаваў веславаць. Але найменшае парушэнне роўнавагі разраз-жа выяўлялася на паводзінах майго чоўна. Ледзь толькі я паварушыўся, як ён змяніў сваю плаўную хаду, імкліва зляцеў з грэбня ў вадзянную яму, так што ў мяне закружилася галава, і, узняўшы сноп пырскаў, зарыўся носам у бок наступнай хвалі.

Перапалоханы, мокры, я зноў лёг на дно. Човен, здаваўся, адразу апамятаўся і параніўшаму з асцярожнасцю панёс мяне далей між хвалі. Мне было ясна, што веславаць нельга. Але якім-ж чынам лабрацца да берага?

Я струсіў, але не збягніўся. Перш за ўсё пачаў асцярожна вычэрпваць сваёй матроскай шапкай ваду, пасля, назіраючы за ходам чоўна, я па стараўся зразумець, чому ён так лёгка коўзвецца па хвалах. Я зуважыў, што кожная хвала, якая здавалася з берага ці з борта карабля велізарнай роўнай і гладкай гарой, у сапраўднасці больш падобна

на цэлы рад няроўных узгоркаў з востраканечнымі вяршынамі, са схіламі і далінамі. Човен, пакінуты сам сабе, зруча выкручваўся, усякі раз выбіраў даліну, ухіляючыся ад стромкіх спадаў і высокіх вяршынь.

„Вельмі добра,—рашыў я,—галоўнае—ляжаць спакойна і не парушаць роўнавагі. Але пры выпадку можна зредку паграбсці вяслом да берага“.

Так я і зрабіў. Лежачы на локцях у самай невыгоднай позе, я час ад часу ўзмахваў вяслом і накіроўваў човен да вострава.

Гэта была нудная, марудная работа, і ўсё-ж я дасягнуў пэўнага поспеху. Аднак, зраўняўшыся з лясістым мысам, я зразумеў, што няўхільна праімчуся міма, хоць сапраўды бераг быў ад мяне ўсяго за некалькі сот ярдаў. Я бачыў прахладныя зялёныя верхавіны дрэў. Іх раскачваў брыз. Я быў упэўнены, што наступнага мыса не прапушчу.

Час мінаў, і мяне ў пачала мучыць смага. Сонца ззяла з асяпляючай яскравасцю, тысячакроць адлюстроўваючыся ў хвалях. Пырскі морскай вады высыхалі ў мяне на твары, і нават на губах у мяне аселі пласты солі. Горла ў мяне перасохла, галава балела. Дрэвы былі так блізка, так спакушалі мяне сваім халадком, але цячэнне імкліва пранесла мяне міма мыса. І тое, што я ўбачыў, зноў апынуўшыся ў адкрытым моры, змяніла ўсе мае планы.

Проста перад сабой, на адлегласці поўмілі, а то і менш, я ўбачыў „Іспан'ёлу“, якая плыла пад усімі парусамі. Несумненна, мяне ўбачаць і падбяруць. Смага так мучыла і так данімала мяне, што я нават не ведаў, радавацца гэтаму ці засмучацца. Але доўга раздумваць мне не давялося, таму што хутка мяне вельмі здзівіла тое, што „Іспан'ёла“ ішла пад гротам і двума кліверамі. Яе надзвычайна прыгожая снежна-белая парусы асяпляюча серабрыліся на сонцы. Калі я ўпершыню ўбачыў яе, усе яе парусы былі надзьмуты. Яна трymала курс на паўночны-захад. Я падумав, што людзі ў яе на борце рашилі абыйсці востраў на вокал і вярнуцца да месца ранейшай стаянкі. Пасля яна ўсё больш і больш пачала адыходзіць да заходу, і мне ўспала на думку, што мяне ўжо заўважылі і што мяне хо-

чуць падабраць. Але раптам яна павярнула праста супроць ветру і бездапаможна спынілася з павіснутымі парусамі.

„Вось дык мядзведзі!—сказаў я сабе.—Напіліся, відаць, да непрытомнасці“.

Моцна папала-б ім ад капитана Смолета за такое кіраванне караблём!

Тым часам шкуна, пераходзячы з галса на галс, зрабіла поўны круг, і зноў уставілася носам супроць ветру ды зноў спынілася. Так паўтаралася некалькі разоў. „Іспан'ёла“ плыла то на поўнач, то на поўдзень, то на ўсход, то на захад, хлопаючы парусамі і няспынна вяртаючыся да таго курса, які толькі што пакінула.. Мне зрабілася ясна, што караблём ніхто не кіруе. Куды-ж дзеліся людзі? Яны або п'яны ўдрызг, або пакінулі судно. Калі я пападу на борт, мне, магчыма, удасца вярнуць карабль яго капитану.

Цячэнне адносіла човен і шкуну з аднолькавай хуткасцю, але шкуна так часта мяняла галсы, так часта спынялася, што амаль не пасоўвалася наперад. Калі-б толькі я мог сесці ў чоўне і пачаць грабці, я, несумненна, дагнаў-бы яе. І раптам мне сапраўды захадзела дагнаць яе. Жаданне новых прыгод ахапіла мяне, а думка аб прэснай вадзе падвоіла маю вар'яцкую рашучасць.

Я ўзняўся, і мяне адразу-ж ад ног да галавы абліло вадой. Але цяпер гэта мяне не запалохала. Я сеў і, напружыўшы ўсе сілы, пачаў веславаць. Я кінуўся на ўздагон за „Іспан'ёлай“, якой ніхто не кіраваў. Хвалі часам так шпурлялі мяне, што сэрца ў мяне калацілася, як птушка. Я часта спыняўся і вычэрпваў ваду. Хутка, аднак, я крыху прызвычаіўся да чоўна і пачаў так асцярожна накіроўваць яго сярод бушуючых хваль, што толькі зредку дробныя шматкі пены белі мяне па твары.

Адлегласць паміж мной і шкунай хутка змяншалася. Я ўжо мог разгледзець паблісваючую пры паваротах медзь румпеля<sup>1</sup>. На палубе не было ні души. Разбойнікі, відаць, уцяклі. А калі не ўцяклі, значыцца, яны ляжаць ўдрызг

<sup>1</sup> Румпель—ручка руля.

п'яныя ўкубыку". Там я іх замкну і буду рабіць з караблём усё, што захачу.

Нарэшце, мне пашанцавала. Вецер на некалькі хвілін сціх. Падпрадкаючыся цячэнню, „Іспан'ёла“ павольна павярнулася вакол сваёй асі. Я ўбачыў яе карму. Акно каюты было адчынена. Над сталом я ўбачыў гарэўшую лямпу, хоць ужо даўно настаў дзень. Гrot звісаў, як сцяг. Шкуна зменшила хаду, таму што пасоўвалася толькі па цячэнню.

Я крыху адстаў ад яе. Але цяпер, падвоўшы намаганні, мог зноў дагнаць яе.

Я быў ад яе ўжо на адлегласці якіх-небудзь ста ярдаў, калі вецер зноў надзвычайно паўсталі, якімі парусы. Яна павярнула на левы галс ды зноў, коўзаючыся, паймчалася па хвалях, як ластаўка.

Спачатку мяне ахапіў адчай, пасля я абрадаваўся. Шкуна апісала круг і паплыла проста на мяне. Вось яна прыйшла палову, пасля дзве трэція часткі, пасля трэція часткі, якая падзяляла нас. Я бачыў, як пеніліся хвалі пад бартамі шкуны. З майго маленъкага чоўна яна здавалася мне вялізнай.

Раптам я зразумеў, якая небяспека мне пагражала, калі-б шкуна наляцела на мяне. Часу для раздумвання мне не аставалася. Трэба было паспрабаваць ратавацца. Я знаходзіўся на вяршыні адной хвалі, калі нос шкуны прарэзашў суседнюю. Бушпрыт навіс у мяне над галавой. Я ўзняўся на ногі і, падскочыўшы, апусціў човен у ваду. Рукой я ўхапіўся за верхні канец бушпрыта, а нога мая папала паміж штагамі ды брасам. Заміраючы ад жаху, я павіс у паветры. Лёгкі удар, які пачуўся знізу, даў мне зразумець, што шкуна затрапіла мой човен і што адыйсці з „Іспан'ёлы“ мне ўжо ніяк немагчыма.

#### Раздзел ХХV

#### Я СПУСКАЮ „ВЯСЁЛАГА РОДЖЭРА“

Ледзь я ўзлез на бушпрыт, як паласкаючыся клявер хлопніў аглушальна, быццам пушачны стрэл, надзвычайно павярнуў на другі галс. Шкуна здрыганулася да самага

кіля. Але праз хвіліну, хоць астатнія парусы ўсё яшчэ былі надзымуты, клівер зноў хлопнуў і звіс.

Ад нечаканага штуршка я ледзь не зваліўся ў ваду. Не траячы часу, я папоўз па бушпрыту і зваліўся галавой уніз на палубу.

Я апынуўся на падветранай старане бака. Гrot схаваў ад мяне частку кармы. Я не бачыў ні адной жывой души. Палуба, німната са дня мяцежа, была забруджана слядамі брудных ног. Пустая бутелька з адбітым горлачкам качалася ўзад і уперад, як жывая.

Раптам „Іспан'ёла“ зноў пайшла па ветру. Кліверы гучна хлопнулі ў мяне за спіной. Руль зрабіў паварот, і карабль здрыгнуўся. У тую-ж хвіліну гrot, грукаючы блокамі, адкінуўся ўбок, і я ўбачыў карму.

На карме былі абодва піраты. „Чырвоны каўпак“ перухома ляжаў на спіне. Жукі яго былі раскінуты, як у раскрыжаванага, зубы вышчараны. Іразэль Гэндс сядзеў калі бульварка, апусціўшы галаву на грудзі. Рукі яго бездапаможна віселі; твар, не гледзичы на загар, быў белы, як сальная свечка.

Карабль ставіўся на дыбкі і закідаў бокам, быццам аталелы конь. Парусы надзімаліся, пераходзячы з галса на галс рэй рухаліся з такой сілай, што мачта гучна стагнала. Час ад часу нос уразаўся ў хвялю, і тады хмары лёгкіх пырскаву узімаліся над бульваркам. Мой самадзельны кіртлявым човен, ціпер загінуўшы, значна лепш спраўляўся з хвялімі, чым гэты вялікі, абсталивани карабль.

Пры кожным скачку шкуны разбойнік у чырвоным каўпачку падскакваў. Але, што мяне вельмі пахотала, выраз яго твара не змяняўся—паранейшаму ён усміхніўся, вышчэрвяючы зубы. А Гэндс пры кожным штуршку коўзаўся ўсе далей і далей да кармы. Мала-па-малу дакаціўся ён да борта, і нага яго павісла над водой. Я бачыў толькі адно яго вуха ды жмут кучаравых бакаў.

Тут я заўважыў, што калі іх на дошках палубы цяч-нечуюць паясомі крысы, і решыт, што ў часе п'янай сутычкі яны закалолі адзін аднаго.

І раптам, калі карабль на некалькі хвілін спыніўся, Ізраэль Гэндс з лёгкім стогнам пасунуўся на сваё рагейшае месца. Гэты пакутніцкі стогн, які сведчыў аб незвычайнай стомленасці, разжаласці мяне на хвіліну. Але я ўспомніў размову, якую падслухаў, седзячы ў бочцы з-пад яблык, і жаласць мая зараз-жа знікла.

Я падышоў да гrott-мачты.

— Вось я зноў на шкуне, містэр Гэндс,—прамовіў я насмешліва.

Ён ледзве ўзняў на мяне вочы, але нават не выказаў здзіўлення: нагэтулькі ён быў п'яны. Ён вымавіў толькі адно слова:

— Брэндз!

Я зразумеў, што часу траціць нельга. Праслізнуўшы пад гrottбомам, які загарадзіў палубу, я па трапу збег у каюту.

Цяжка сабе ўявіць, які там быў разгром. Усе замкі ва ўсіх скрынках былі зламаны. Разбойнікі, відаць, шукалі карту. Падлога была пакрыта пластом гразі, якую разбойнікі нанеслі на падэшвах з таго балоцістага месца, дзе яны п'янствавалі. На перагародках, памаляваных белай фарбай і аздобленых залатым багенам, асталіся сляды брудных пальцаў. Тузіны пустых бутэлек са звонам перакочваліся з кута ў кут ад качкі. Адна з медыцынскіх кніг доктара ляжала раскрытая на стале. Палова лістоў з яе была вырвана, відаць, для закурвання люляк. Сярод усёй гэтай агіднасці паранейшаму чадзіла цмяная і змрочная лямпачка.

Я зайшоў у пограб. Бочки былі пустыя, і безліч бутэлек была выпітая і валялася на падлозе. Я зразумеў, што ўсе піраты ад самага пачатку мяцяжа не працвярозіліся ні разу.

Пашукаўшы, я ўсё-такі знайшоў адну недапітую бутэльку брэндз для Гэндса. Для сябе я ўзяў крыху сухароў, крыху сушаных фруктаў, поўную жменю разынак, і кавалак сыру.

Узняўшыся на палубу, я паклаў усё гэта каля руля, далей ад боцмана, каб ён не мог дастаць. Затым пайшоў і

ўволю напіўся прэснай вады і толькі тады, а не раней, падаў Гэндсу бутэльку.

Ён выпіў не менш паловы і толькі тады адняў горлышка бутэлькі ад рота.

— Клянуся громам,—сказаў ён,—вось гэта мне і было патрэбна.

Я сеў у куток і пачаў есці.

— Моцна ранены?—спытаў я яго.

Ён сказаў нейкім, падобным на брэх, голасам:

— Каб быў тут доктар, я хутка паправіўся-б. Але, сам бачыш, мне не шанцуе. А гэты памёр,—дадаў ён, кінуўшы ў бок чалавека ў чырвоным каўпаку.—Дрэнны быў марак. А ты адкуль узяўся?

— Я з'явіўся сюды, каб камандаваць гэтым караблём, містэр Гэндс,—сказаў я.—Адгэтуль да наступных распрадажэнняў лічыце мяне сваім капітанам.

Ён панура паглядзеў на мяне, але нічога не сказаў. Шчокі ў яго крыху паружавелі, аднак, від у яго быў хваравіты, і пры кожным штуршку карабля ён валіўся на бок.

— Між іншым,—працягваў я,—мне не падабаецца гэты сцяг, містэр Гэндс,—калі дазволіце, я спушчу яго. Лепш зусім без сцяга, чым з гэтым.

Я падбег да мачты, тузануў адпаведную вяроўку<sup>\*</sup>, і спусціўшы пракляты чорны сцяг, шпурнуў яго за борт, у мора.

— Далоў капітана Сільвера!—крыкнуў я, размахваючы шапкай.

Ён уважліва сачыў за мной, не ўзнімаючы галавы, і на яго твары быў адбітак хітрасці.

— Я мяркую,—сказаў ён нарэшце,—я мяркую, капітан Гоўкінс, што вы не мелі-б нічога супроць таго, каб высадзіцца на бераг. Давайце, пагаворым аб гэтым.

— Чаму-ж,—сказаў я,—э вялікай прыемнасцю, містэр Гэндс. Працягвайце.—І я зноў узяўся за яду і працягваў гэта з вялікім апетытам.

— Гэты чалавек...—пачаў ён, слаба кінуўшы ў бок трупа.—Яго называлі О'Брайен... ірландзец... Мы з ім па-

ставілі парусы і хацелі вярнуцца ў бухту. Але ён памёр, і смярдзіць, як гнілая вада ў труме. Не ведаю, хто цяпер будзе кіраваць караблём. Без маіх указанняў табе з гэтай шкунай не справіцца. Паслухай, дай мне паесці і напіцца. перавяжы мне рану старым шалікам, і за гэта я пакажу табе, як кіраваць караблём. Згодзен?

— Толькі майце на ўвазе:—сказаў я,—на стаянку капитана Кіда я вяртатца не рыхтуюся. Я хачу весці карабль у Паўночную бухту і там спакойна прыстаць да берага.

— Добра!—усклікнуў ён.—Хіба я такі ідыёт? Хіба я не разумею? Дасканала разумею, што я прайграў, схіблou і што выйгрыш твой. Ну, што-ж? Ты хочаш у Паўночную бухту? Калі ласка. Дык-жа ў мяне выбару няма. Клянуся громам, я дапамагу табе весці карабль хоць да самага памоста маёй шыбеніцы.

Яго слова здаліся мне не пазбаўленымі сэнсу. Мы заключылі ўмову. Праз тры хвіліны „Іспан'ёла“ ўжо ішла па ветру ўдоўж берага Вострава скарбаў. Я спадзіваўся абысці Паўночны мыс яшчэ да поўдня, каб зайсці ў Паўночную бухту да прыліва. Тады мы, нічым не рызыкуючы падвядзем „Іспан'ёлу“ да берага, дачакаемся спаду вады, і высадзімся.

Я замацаваў румпель, зышоў уніз, адшукаў сваю ўласную скрынечку і дастаў з яе мяккую шоўковую насовую хустачку, якую падаравала мне маці. Пры маёй дапамозе Гэндс перавязаў гэтай хустачкай глыбокую крытвятачывую рану ў бядры. Крыху закусіўшы ды хлябнуўшы два-три глаткі брэндзі, ён прыкметна падбадзёрыўся, сей прameй, пачаў гаварыць грамчэй і выразней, зрабіўся другім чалавекам.

Дзьмуў спадарожны брыз. Карабль ляцеў, як птушка. Мільгалі берагі. Від іх мяніўся з кожнай хвілінай. Высокая частка вострава асталася ззаду. Мы імчаліся ўдоўж нізкой пясчанай зямлі, на якой раслі рэдкія сосны. Але скончылася і яна.

Мы абагнулі скалісты ўзгорак—самы паўночны край вострава.



Мне падабалася кіраваць караблём. Я адчуваў асалоду ад прыгожага сонечнага надвор'я і малаўнічых берагоў. Ежы ды піцця было ў мяне досыць, сумленне больш не дакарала мяне за тое, што я дэзертыраваў з крэпасці, таму што я атрымаў такую вялікую перамогу. Я быў-бы ўсю задаволены, калі-б не боцманавы вочы. Ен з пэўным здзекам неадчэпна сачыў за мной, і на яго твары час ад часу з'яўлялася дзіўная ўсмешка. У гэтай ўсмешцы было штосьць бездапаможнае і пакутлівае,—хмурая ўсмешка старога. І ў той-же час было ў ёй нешта насмешлівае, нешта здрадніцкае. Я працаваў, а ён ухмыляўся хітра і сачыў, сачыў, сачыў за мной.

### Раздел XXVI

#### ІЗРАЭЛЬ ГЭНДС

Вечер, як быццам стараючыся нам дагадзіць, з паўднёвага ператварыўся ў заходні. Мы без усякіх цяжкасцей праішлі ад паўночна-ўсходняга канца вострава да ўваходу ў Паўночную бухту. Аднак, мы баяліся зайсці ў бухту раней, чым пачиеща прыліў, таму што ў нас не было якара. Треба было чакаць. Боцман вучыў мяне, як кіраваць караблём. І хутка я дасягнуў вялікіх поспехаў. Пасля мы збодзіліся моўчкі і пачалі есці.

— Капітан,—сказаў ён, нарэшце, усё з той-же нядобрай ўсмешкай.—Тут вальнецца мой стary таварыш О'Брайен. Што выкінеш ты яго за борт? Я чалавек не падга дзялікатны і сумленне не дакарает мяне, што паслаў яго на той свет. Але, па-моему, ён малі ўпрыгожвае наш карабль. А як па-твойму?

— У мяне нехапае сімы. Ды апрача таго, такая работа мне не да спадобы. Па-моему, нахай ляжыць,—сказаў я.

— Што за напішчасны карабль гэтая „Іспан'єла“, Джым!—працягваў ён, падніргнуўшы.—Колькі людзей забіта на гэтай „Іспан'єле“—і колькі белых маракоў загінула ад той пары, як мы с твоім пакінулі Бристолы! Ніколі я не бачыў такога жудзячнага плавання. Вось! О'Брайен памёр—дым-жа

ён і сапраўды памёр? Я чалавек невучоны, а ты ўмееш чытаць і лічыць. Скажы мне напрысцяк: мёртвы так і астравенца мёртвым або калі-небудзь уваскросне, як кажуць папы?

— Вы можаце забіць цела, містэр Гэндс, але не дух,— сказаў я.— Так вучылі мяне ў нашай царкве. Ведайце, О'Брайен зараз жывы і сочыць за намі з таго свету.

— Ах!— сказаў ён.— Як гэта крываўна! Значыцца, і толькі дарам патраціў час. А, нарэшце, духі, па-моему, вялікай шкоды зрабіць не могуць. Мис здараляся мець сяраву з духамі, Джим. Слухай, я хачу папросіць чибе спусціцца ў каюту і прынесі мяне... чорт вазьмі, я забыў, што мяне патрабіва... так, прынясі мяне бутылочку віна, Джим.

Боцманава забыўчывасць здалася мяне падзюронай. І, прызнацца, я не паверміў, што віно падабаеца, яму больш, чым брандзі. Усё гэта толькі прычына. Справа ясная: ён хоча, каб я адышоў з палубы. Але кавошта иму гэта патрабіва? Ен стараецца не глядзець мяне ў очы. Ніх зрок уесь час блуквае з боку ў бок— то яз неба ён гляне, то на штурвал О'Брайена. Ен уесь час ухмылаўшца, павят кончикі пальца з рота высочывае ад лішнай хітрасці. Тут і дынін здалася-б, што ён нешта задумаве. Аднак, я і выглядаю не паказаў, што ў мяне ёсь падзюронасць.

— Віда?— спытаў я.— Вельмі добра. Але неога— бедага ці чыраюшага?

— Усёроўна, прыяцель,— адказаў ён.— Абы нешкодзіць пабольш.

— Добре... Я прынесу вам вартаўну, містэр Гэндс. Але прыдзенка яго пашукава.

Я пабег увід, стараюцца стукніць чарнікім за шыю гречкай. Пасля эваў чарнікі, баскунчыкі праіграўся да звінкай калідору ў кубрык, там узяўся за троу і пісціко высунуў голову з люка на палубу. Гэтае штосьце не здогодніла, што я пашыроў за ён. І ёсць я прыноў усе веры, каб не прынікнучы да сябе его фарт. І за першыню я погляну пераказаўся, што саван горючая мяне падзюронасць была зусты прасільней.

Ен стаў падзюком і даволі сарытыв падоўж на палубе, хоць яго рабочая нога, відзя, можна балеса. Таку што

пры кожным руху ён гучна стагнаў. За поўхвіліны дапоўз ён да вадасточнага жолаба, каля якога ляжаў карабельны канат, складзены кальцом, і выцягнуў адтуль доўгі нож, або, правільней, кароткі кінжал, да самай рукаяткі афарбаваны крывёю. Ён агледзеў яго, выпуклую ніжнюю сківіцу, лапрабаваў рукой лязо і, імкліва схаваўшы яго да сябе за пазуху, папоўз назад на ранейшае месца.

Я даведаўся пра ўсё, што мне было патрэбна: Ізраэль можа рухацца, ён узброены. Паколькі ён стараўся выправадзіць мяне з палубы, значыцца, менавіта я буду яго ахвярай. Што ён меркаваў рабіць пасля маёй смерці—цягнуцца праз уесь востраў ад Паўночнай бухты да лагера пірататаў на балоце, або страліць з пушкі, клікаючы таварышоў на дапамогу,—гэтага, зразумела, я не ведаў.

Я мог давяраць Гэнду толькі ў адным, таму што тут насы інтарэсы зыходзіліся: мы абодва хацелі прывесці шкуну ў бяспечнае месца, адкуль яе можна было-б вывесці без асаблівых цяжкасцей і рызыкі. Пакуль гэта яшчэ не зроблена, майму жыццю не пагражае небяспека.

Раздумваючы, я не траціў часу: пракраўся назад у каюту, адзеў чаравікі, схапіў бутэльку віна і вярнуўся на палубу.

Гэндс ляжаў такім самым чынам, як яго пакінуў. Вочы яго былі прыплюшчаны, быццам ён быў нагэтулькі слабы, што не мог сцярпець залішне яркага святла. Ён паглядзеў на мяне, звычным жэстам адбіў горлышка бутэлькі і адразу выпіў яе бадай што да дна, сказаўшы, як звычайна кажуць:

— Зл тваё здароўе!

Потым, адпачыўшы, дастаў з кішэні плітку жавальнай табакі і папрасіў мяне адрэзаць невялікую часцінку.

— Будзь добрым, адрэж,—сказаў ён,—а то ў мяне няма пажа, ды і сіл няхопіць. Ах, Джым, Джым, я зусім разваліўся. Адрэж мяне кавалачак. Гэта апошняя порцыя, якую мне давядзеца пажаваць у майму жыцці. Доўга я не праўжыву. Хутка, хутка міе быць на тым свеце.

— Добра,—сказаў я.—Адрэжу. Але на вашым месцы... адчуваючы сябе так кепска, я пастараўся-б пакаяцца перад смерцю.

— Пакаяцца?—спытаў ён.—У чым?

— Як у чым?—усклікнуў я.—Вы не ведаеце, у чым вам пакаяцца? Вы здрадзілі свайму доўгу. Вы ўсё жыцце пра-жылі ў ілжы і ў крыві. Вунь, каля ваших ног, ляжыць чалавек, толькі што забіты вамі, і вы пытаеце мяне, у чым вам каяцца! Вось у чым, містэр Гэндс!

Я гаварыў больш палка, чым варта было, таму што думаў пра кінжал, схаваны ў яго за назухай, і аб тым, што ён намерыўся забіць мяне. А ён выпіў занадта многа віна і таму адказваў мне з незвычайнай урачыстасцю.

— Трыццаць год я плаваў па мірах,—сказаў ён.—Бачыў і дрэннае, і добрае, і штылі, і штормы, і голад, і панажоўшчыну, і ці мала што яшчэ. Але, павер мне, ні разу не бачыў я, каб дабрадзеяства давала-б чалавеку хоць якую-небудзь карысць. Правы той, хто ўдарыць першы. Мёртвия не кусаюцца. Вось і ўся мая вера. Амінь! Паслухай,—сказаў ён раптам зусім іншым голосам,—досыць балбатаць глупства. Прыліў ужо даўно пачаўся. Слухай маю каманду, капітан Гоўкінс, і мы з табой паставім шкуну ў бухту.

Сапраўды, нам трэба было прайсці не больш двух міль. Але плаванне было цяжкое, уваход у Паўночную бухту аказаўся не толькі вузкім і плыткаводным, але і вельмі звлістым. Патрабавалася ўся наша ўвага і ўменне. Але я быў разважлівы выканаўца, а Гэндс—дасканалы камандзір. Мы так умела лавіравалі, так зручна абыходзілі ўсе мелі, што люба было глядзець.

Як толькі мы мінулі абодва мысы, нас з усіх бакоў акружыла зямля. Берагі Паўночнай бухты таксама густа зараслі лесам, як берагі Паўднёвой. Але сама бухта была даўжэйшай, вузейшай і, па праудзе кажучы, хутчэй нагадвала рачную ўтоку, чым бухту. Проста перад намі ў паўночным куце мы ўбачылі напоўзгнілы шкілет разбітага карабля. Гэта было вялікае трохмачтавае судно. Яно так доўга прастаяла тут, што водараслі абляпілі яго з усіх бакоў. На палубе рос ғмызняк, густа ўсеяны яркімі краскамі. Відовішча было сумнае, але яно даводзіла нам, што гэта бухта зусім прыгодная для нашай стаянкі.

— Паглядзі,—сказаў Гэндс,—вунь добрае месцейка, каб прычаліць да берага. Чисты, гладкі пясок, ніколі ніякіх

хваль, навокал лес, кветкі цвітуць на тым караблі, як у садзе.

— А шкуна не захрасне на мелі, калі мы прычалім да берага?—спытаў я.

— З мелі яе няцяжка будзе зняць,—адказаў ён.—У часе адліва працягні канат на той бераг, абкруці яго ваколь адной з тых вялікіх соснаў, канец цягні сюды назад і напатай на кабестан. Потым чакай прыліва. Калі прыдзе прыліў, загадай усёй камандзе разам ухапіца за канат і цягнуць. І шкуна сама зыйдзе з мелі, як маладая красуня. А цяпер, сынок, не зявай. Мы каля самай мелі, а шкуна ідзе надта хутка. Правей крыху... так... проста... правей... ледзь-ледзь лявей... проста... проста!..

Ён аддаваў загады, якія я паспешна і дакладна выконваў. Раптам ён крыкнуў:

— Трымай па ветру, друг сардэчны!

Я з усёй сілы налёг на руль. „Іспан'ёла“ крута павярнулася і імкліва падышла да берага, заросшага ніzkім лесам.

Я быў так захоплены ўсімі гэтымі манеўрамі, што зусім забыў аб сваім намеры ўважліва сачыць за боцманам. Мяне щікавіла толькі адно: калі шкуна дном кранецца пяску. Я забыў, якая мне пагражае небяспека, і, перагнуўшыся праз правы борт, глядзеў, як пад носам пеніца вада і прапаў-бы я без усякай барацьбы, калі-б раптоўны непакой не прымусіў мяне аddyрнуцца. Магчыма, я пачуў шолах, або краем вока зауважыў рухаючыся ценъ. Магчыма, ва мне прачнуўся нейкі інстынкт, накшталт кацінага, але, аddyрнуўшыся, я ўбачыў Гэндса. Ён быў ужо зусім недалёка ад мяне з кінжалам у правай руцэ.

Нашы погляды сустрэліся, і мы абодва голасна закрычалі. Я закрычаў ад жаху. Ён, як раз'юшаны бык, зароў ад ярасці і рынуўся наперад на мяне. Я адскочыў да носа і выпусціў з рук румпель, які відразу выпрастаўся. Гэты румпель выратаваў мне жыццё. Ён ударыў Гэндса ў грудзі. і Гэндс паваліўся.

Раней чым Гэндс паспеў устасць на ногі, я выскачыў з таго кута, у які ён мяне загнаў. Цяпер у май распараджэнні была ўся палуба, і я мог увільваць ад яго колькі патрэбна.

Перад гrot-мачтай я спыніўся, дастаў з кішэні пісталет, прыцэліўся і націснуў сабачку. Гэндс шоў проста на мяне. Курок ляснуў, але стрэлу не адбылося. Аказалася, што порах на затраўцы падмочаны? Я пракляў сябе за сваю нядбайнасць. Чаму я не набіў яго нанава? Дык-жа часу ў мяне было досыць! Тады я не стаяў-бы бязбройны як авечка перад мясніком.

Не гледзячы на сваю рану, Гэндс пасоўваўся на-эздзіў хутка. Сіаватыя валасы ўпалі на яго чырвоны ад шаленства і натугі твар. У мяне не было часу даставаць свой другі пісталет. Акрамя таго, я быў упэўнены, што і гэты падмочаны, як той. Адно было ясна: мне трэба ўвільваць ад Гэндса, а то ён загоніць мяне на нос, як нядайна загнаў на карму. Калі гэта ўдасца яму, усе дзевяць ці дзесяць вяршкоў акрываўленага кінжала ён усадзіць у маё цела. Я абхапіў рукамі гrot-мачту, якая была досыць тоўстая, і чакаў напружваючы кожны мускул.

Убачыўши, што я рыхтуюся ўвільвацца, ён спыніўся. Некалькі хвілін ён прыкідваўся, што зараз кінецца на мяне то справа, то злева. І я ледзь-ледзь паварочваўся то ўправа, то ўлева. Барацьба была падобна на гульню, у якую я столькі разоў гуляў дома сярод скал каля бухты Чорнага Ўзгорка. Але, вядома, у часе гульні маё сэрца ніколі не стукала так дзіка. І ўсё-ж лягчэй было гуляць у гэтую гульню хлопчыку, чым старому мараку, у якога глыбокая рана ў бядры. Я крыху пасмілеў і пачаў нават раздумліваць, чым скончыцца наша гульня. „Зразумела,—думаў я,— я магу пратрымацца доўга, але раней ці пазней ён усё-ж даканае мяне...“

Пакуль мы стаялі адзін супроць другога, „Іспан'ёла“ раптам урэзалася ў пясок. Ад штуршка яна моцна нахілілася набок. Палуба стала пад кутом у сорак пяць градусаў, праз жолабы паліўся струмень вады, стварыўши на палубе каля бульварку шырокую лужу.

Мы абодва страцілі роўнавагу і абодва пакаціліся, бадай што абняўшыся, проста да жолабаў. Мярцвяк у чырвоным каўпаку, з раскінутымі, як раней, рукамі, скамянелы пакаціўся туды-ж. Я так моцна ўдарыў галаву аб боцманаву нагу,

што зубы ў мяне звякнулі. Але, не гледзячы на тое, што я ўдарыўся, мне першаму ўдалося ўскочыць; на Гэндса на-валіўся мярцвяк. Раптоўны нахіл карабля зрабіў далейшую беганіну па палубе немагчымай. Трэба адшукаць іншы спо-саб ратавання, адшукаць, не трацячы ні хвіліны, таму што мой вораг зараз кінецца на мяне. Ванты бізан-мачты віселі ў мяне над галавой. Я ўхапіўся за іх, палез уверх як мага хутчэй, пакуль не дабраўся да рэі.

Мая імклівасць выратавала мяне: пада мной, на адлегласці поўфута ад маіх ног, бліснуў кінжал. Раззлошчаны няўдачай, Ізраэль Гэндс глядзеў на мяне ўверх з шырока ад-крытым ад здзіўлення ротам.

Я атрымаў невялікую перадышку. Не трацячы часу, я зноў набіў пісталет. Затым, для найбольшай пэўнасці, я набіў нанава і другі пісталет.

Гэндс сачыў за мной з бяссільнай злосцю. Ён пачаў ра-зумець, што становішча яго значна пагоршылася. Пасля некаторага раздумвання, ён з асцярожнасцю ўхапіўся за ванты і, трymаючи кінжал у зубах, павольна палез уверх, з гучнымі стогнамі цягнуучы за сабой раненую нагу. Я па-спеў зноў набіць абодва пісталеты раней, чым ён пасунуў-ся на адну трэцюю частку падзяляўшай нас адлегласці. І та-ды, трymаючи па пісталету ў руцэ, я загаварыў з ім:

— Яшчэ адзін крок, містэр Гэндс,—сказаў я,— і я выб'ю ваши мазгі! Мёртвыя, як вам вядома, не кусаюцца,—дадаў я, усміхаючыся.

Ён адразу спыніўся. Па яго твару я заўважыў, што ён нешта абдумвае. Але думаў ён так цяжка і так павольна, што я, радуючыся маёй бяспечнасці, гучна засміяўся. На-рэшце, некалькі разоў праглынуўши слону, ён загаварыў. На яго твары паранейшаму быў выраз поўнай збянтэжанасці. Ён выняў з рота нож, які перашкаджаў яму гаварыць, але з месца не крануўся.

— Джым,—сказаў ён,—мы абодва нарабілі шмат лішняга, і ты і я. І нам патрэбна заключыць перамірра. Я-бы дака-наў цябе, калі-б не гэты штуршок. Але мне ніколі не шан-шуе, ніколі. Ну што-ж рабіць, мне, старому мараку, давя-дзеца ўступіць табе, Джым, карабельнаму юнзе.



Я ўпіваўся яго словамі і радасна пасмейваўся, як пятух, што ўзняўся на плот, але раптам ён узмахнуў правай рукой. Нешта прасвіцела ў паветры, як страла. Я адчуў удар і востры боль. Плячо маё было прыбіта да мачты. Ад жнісцерпнай болі і ад нечаканасці—не ведаю, абдумана ці несвядома,—я націснуў абодва куркі. Мае пісталеты стрэлілі і вывалиліся ў мяне з рук. Але яны ўпалі не адны,—з прыглушаным крыкам боцман выпусціў ванты і ўніз галавой шаляцеў праста ў ваду.

### *Раздзел XXVII*

#### „ПІЯСТРЫ“

Карабль нахіліўся так моцна, што мачты павіслі праста над вадой. Я сядзеў на рэі, як на курасадніку, і пада мной была вада затокі. Гэндс, узлезшы не так высока, як я, знаходзіўся бліжэй да карабля і зваліўся ў ваду паміж мною і бульварам. Усяго адзін раз вынурнуў ён на паверхню ў акрываўленай пене і патануў навекі. Калі вада супакоілася, я ўбачыў яго. Ён ляжаў на чыстым, светлым пяску ў цяні карабля. Дзве рыбкі праплылі над яго целам. Іншы раз, дзякуючы калыханню вады, здавалася, што ён варушыцца і спрабуе ўстаць. Аднак, ён быў двойчы мерцвяком: і прастрэляны куляй і захлябнушыся ў вадзе. Ён зрабіўся стравай для рыб на tym самым месцы, дзе хацеў даканаць мяне.

Я адчуў млюснасць, галавакружэнне, спалох. Гарачая струменьчыкі крыві цяклі ў мяне па спіне і грудзях. Кінжал, які прыбіў маё плячо да мачты, паліў мяне, як распаленае жалеза. Але не боль палохала мяне—такую боль я мог бы сцярпець без стогну. Мяне палохала думка, што я могу сарвацца з рэі ў гэтую спакойную зялённую ваду, туды, дзе ляжыць мёртвы боцман.

Я з такой сілай абодвума рукамі ўчапіўся за рэю, што зрабілася балюча пазногцям. Я заплюшчыў вочы, каб не бачыць небяспекі. Мала-па-малу галэва мая праяснілася; сэрца пачало біцца спакайней і самаўладанне вярнулася да мяне.

Перш за ўсё я паспрабаваў выцягнуць кінжал. Аднак, або ён надта глыбока ўбіўся ў мачту, або нервы мае былі надта расстроены, але выцягнуць яго мне ніяк не ўдавалася. Дрыготка ахапіла мяне. І, як ні дзіўна, якраз гэтая дрыготка дапамагла мне. Кінжал закрануў мяне толькі ледзь-ледзь, зачапіўшы толькі шматок скury, і, калі я задрыжэў, скура парвалася. Кроў пацякла яшчэ мацней, але затое я быў вольны. Аднак, мой камзол і кашуля ўсё яшчэ былі прыбіты да мачты.

Ірвандуўшыся, я вызваліўся зусім. На палубу я вярнуўся па вантах правага борта. Нікая сіла не прымусіла-б мяне спусціцца па тых самых вантах, з якіх толькі што сарваўся Ізраэль.

Я зышоў у каюту і паспрабаваў перавязаць сабе рану. Яна прычыніла мне моцны боль. Кроў усё яшчэ цякла. Але рана была неглыбокая, не стварала небяспекі і не перашкаджала мне варушиць рукой. Цяпер карабль належаў мне аднаму, і я пачаў думаць, як-бы пазбавіцца ад апошняга пасажыра—ад мёртвага О'Брайена.

Я ўжо казаў, што ён скіціўся да самага борта. Ён ляжаў там, як страшная нязграбная лялька. Вялізная лялька, такога-ж росту, як жывы чалавек, але пазбаўленая ўсіх фарбаў і прывабнасці жыцця. Справіцца з ім мне было няцяжка—за час маіх трагічных прыгод я ўжо прызывицца да мерцвякоў і перастаў іх бацца. Я падняў яго за нояс, як мяшок з вотрубямі, і адным узмахам шпульнуў праз борт. Ён упаў з гучным усплескам. Чырвоны каўпак зваліўся ў яго з галавы і паплыў. Калі муць, узнятая падзеннем трупа, асела, я выразна ўбачыў іх абодвух: О'Брайена і Ізраэля. Яны ляжалі побач. Вада, рухаючыся, калыхала іх. О'Брайен, не гледзячы на сваю маладосць, быў зусім лысы. Ён ляжаў, паклаўшы лысую галаву на калены свайго забойца. Хуткія рыбкі праносіліся над імі забодвум.

Я астаўся на караблі адзін. Толькі што пачаўся адліў. Сонца стаяла ўжо так нізка, што цені соснаў заходняга берага перасеклі бухту і дасягнулі палубы. Падзьмуў вячэрні брыз, і, хоць з усходу бухту агараджваў узгорак з двума

вяршынамі, тросы началі гудзець, а парусы—разгойдвацца і хлопаць.

Я ўбачыў, што караблю пагражае небяспека. Хутка звінуў я ківеры і спусціў іх на палубу. Але спусціць грот было больш цяжка. Калі шкуна нахілілася, гік перакінуўся за борт, і канец яго з двумя-трыма футамі паруса апышнүўся нават пад вадой. Праз гэта становішча зрабілася яшчэ больш небяспечным. Бяды магла прыйсці адусюль, і я ні да чаго не адважваўся дакрануцца, каб не павялічыць небяспеку. Нарэшце, я дастаў нож і перарэзаў фалы. Гафель адразу спусціўся, і вялікае бруха звісаўшага паруса паплыло па вадзянай паверхні. Як я ні намагаўся, я не мог падцягнуць нірал. Гэта было звыш маіх сіл. Ну, што-ж? Да-вядзеца пакінуць „Іспан'ёлу“ на волю лёсу. Дык я-ж і сам быў пакінуты на волю лёсу.

Тым часам бухту ахутаў змрок. Апошняя сонечныя прамені, прабіўшыся праз лясную прагаліну, зязлі ярка, як каштоўныя каменні на квітнеючай манзіі разбітага карабля. Рабілася зімна. Вада, падхопленая адлівам, адыходзіла ў мора, і шкуна ўсё больш клалася набок.

Я прабраўся на нос і глянуў уніз. Пад носам было вельмі мелка, і я, на ўсякі выпадак абодвумя рукамі ўхапіўшыся за канэт, асцярожна пералез праз борт. Вада ледзь даходзіла мне да пояса. Пясок быў шчыльны, зрыты хвалямі, і я бадзёра вышаў на бераг, пакінуўшы „Іспан'ёлу“ ляжаць на баку і паласкаць свой парус у вадзе. Сонца зайшло, і ў сосновых шумеў вецер.

Такім чынам марскія мае прыгоды скончыліся. І скончыліся бяспрэчнай удачай. Шкуна вырвана з рук бандытаў, і мы можам хоць зараз адправіцца на ёй у акіян. Я марыў хутчэй вярнуцца дадому, у нашу крэпасць, і пахваліцца сваім геройствам. Відаць, мяне будуць крыху дакараць за самавольную адлучку, але захоп „Іспан'ёлы“ загладзіць усё, і нават сам капітан Смолет павінен будзе прызнаць мае заслугі.

Раздумваючы такім чынам, у вельмі добрым настроі, я накіраваўся ў дарогу і пайшоў да частакола, за якім, як я меркаваў, мяне чакалі сябры. Я добра памятаў, што самая

ўсходняя з рачулак, упадаючых у бухту капітана Кіда, пачынаецца каля двухгаловага ўзгорка. Я павярнуў налева; да гэтага ўзгорка, мяркуючы перайсці рэчку ў самым вузкім месцы. Лес быў даволі рэдкі. Ідучы па касагору, я хутка абагнуў край ўзгорка і перайшоў рэчку ўброд.

Гэта было якраз тое месца, дзе я сустрэў Бена Гана. Я пачаў прабірацца асцярожнай, пільна пазіраючы па баках. Зусім сцямнела. Прайшоўшы праз расколіну паміж двумя вяршынамі ўзгорка, я ўбачыў на небе хістаючыся водбліск вогнішча. Я рашыў, што, відаць, Бен Ган гатуе сабе на палаючым вогнішчы вячэр, і ў глыбіні души здзівіўся яго неасцярожнасці. Калі гэты водбліск бачу я, яго можа ўбачыць і Сільвер з свайго лагера на балоце.

Ноч рабілася ўсё больш цямней. Я ледзь знаходзіў дарогу. Двухгаловы ўзорак ззаду і вяршына Падзорнай Трубы справа былі мне адзінамі тычкамі, але абрысы іх ўсё больш расплываліся ў цемры. Цмяна мігацелі рэдкія зоркі. У цемры натыкаўся я на кусты і валіўся ў пясчаныя ямы.

Раптам крыху пасвятлела. Я глянуў верх. Бледнае ззянне асвятліла вяршыну Падзорнай Трубы. Унізе, скроў гушчар дрэў, я ўбачыў нешта вялікае, сярэбранае і ледзь дагадаўся, што гэта ўзышоў месяц.

Ісці было значна лягчэй, і я паскорыў крокі. Часам я нават бег—так нечарпелася мне хутчэй дабраца да частакола. Але, увайшоўшы ў гай, які акружаў нашу крэпасць, я ўспомніў аб асцярожнасці і пайшоў больш павольна. Сумна скончыліся-б мае прыгоды, калі-б мяне памылкова палічылі за ворага, і застрэлілі свае сябры.

Месяц плыў ўсё вышэй і вышэй. Усе лясныя паліянкі былі заліты яго святлом. Але проста перад сабой паміж дрэвамі я заўважыў нейкае ззянне, зусім непадобнае да месячнага. Яно было гарачэй, чырваней і часамі як быццам рабілася цямнейшым. Відаць, гэта было вогнішча, якое дымілася і пакрывалася попелам.

Што-ж там такое, чорт вазьмі?

Нарэшце я дабраўся да краю лесу. Заходні край частакола быў асветлены месяцам. Увесь астатні частакол і

самы дом знаходзіліся ў цемры, сям-там прапрэзанай доўгімі срабрыстымі палосамі. А за домам палала вялікае вогнішча. Яго барвяныя водсветы ярка вылучаліся сярод пяшчотых і бледных водсветаў месяца. Нідзе ні души. Ні гука. Толькі брызы шумяць у галінах.

Я спыніўся здзіўлены і, мабыць, крыху спалоханы. Мы ніколі не раскладвалі вялікіх вогнішчаў. Па загаду капітана, мы заўсёды бераглі паліва. Я пачаў непакоіцца, ці не здарылася чаго-небудзь з мімі сябрамі, пакуль мяне не было тут.

Я прабраўся да ўсходняга краю частакола, увесь час тримаючыся ў цяні, і пералез праз частакол у тым месцы, дзе цемра была найбольш густая.

Каб не ўзнімаць трывогі, я бясшумна папоўз да кута дома. І раптам уздыхнуў з палёгкай. Я цярпець не магу храпа; мне вельмі дакучаюць людзі, якія храпаюць у сне. Але на гэты раз гучны і мірны храп маіх сяброў здаўся мне музыкай. Ен супакоіў мяне, як супакойвае на моры чароўны начны крык вахтавога: „Усё ў парадку!“

Адно мне было ясна: яны спяць без усякай аховы. Калі-б замест мяне да іх падкрадваўся Сільвер са сваёй шайкай, ні адзін з іх не ўбачыў-бы досвіткаў. Відаць, думаў я, усё гэта таму, што капітан ранены. Знаў я дакараў сябе за тое, што пакінуў сябру ў такой небяспечы, калі ім няма каго нават паставіць на варце.

Я падышоў да дзвярэй і зірнуў унутро. Там было так цёмна, што я нічога не мог разгледзець. Акрамя храпа, чуўся яшчэ нейкі дзіўны гук, што хлопанне крылляў, ці то пастукванне. Выцягнуўшы наперад рукі, я ўвайшоў у дом. „Я лягу на сваё звычайнэ месца,—падумаў я, усміхнуўшыся,—а раміцой пацешуся, гледзячы на іх здзіўленыя твары“.

Я спатыкнуўся аб нейкую нагу. Спаўшы перавярнуўся на другі бок, прастагнаў, але не прачнуўся.

І тады ў цемры раздаўся раптам разкі крык: „Піястры! Піястры! Піястры! Піястры!“ І так далей, без перадышкі, без усякай змены ў голосе, як заведзены гадзінай.

Гэта Капітан Флінт, зялёны папугай Сільвера. Гэта ён хлопаў крыллямі і стукаў дзюбай, доўбаючы кавалак драўлянай кары. Вось хто ахоўваў спаўшых лепш за ўсякага вартавога, вось хто сваім аднастайным, дакучлівым крыкам паведаміў аб майм з'яўленні?

У мяне не было часу ўцячы. Пачуўшы рэзкі звонкі крык папугая, спаўшыя прачнуліся і ұскочылі. Я пачуў голос Сільвера. Ён вылаяўся і закрычаў:

— Хто ідзе?

Я кінуўся ўцякаць, але наляцеў на кагосьці. Адштурхнуўшы аднаго, я папаў у рукі другога. Той моцна схапыў мяне.

— Ну-ка, Дзік, прынясі сюды факел,—сказаў Сільвер. Калі зрабілася ясна, што мне не ўцячы.

Адзін разбойнік выбег з дому і вярнуўся з гарэушай галавешкай.

## КАПІТАН СІЛЬВЕР

*Раздел XXVIII*

### У ЛАГЕРЫ ВОРАГАЎ

Барвянае свято галавешкі асвятліла нутро дома і пашвердзіла самае горшае, што я толькі мог чакаць. Піраты авалодалі блокгаузам і ўсімі нашымі запасамі. І бочачка з кан'яком, і свініна, і мяшкі з сухарамі знаходзіліся на ранейшых месцах. На мой вялікі жах, я не заўважыў ні аднаго палонніка. Відаць, усе сябры мае загінулі. Сэрца маё скіснулася ад гора. Чаму я не загінуў разам з імі?!

Толькі шасцёра піратаў асталіся жывымі, і яны ўсе былі тут, перада мною. Пяцёра, з чырвонымі, апухшымі тварамі прабудзіўшыся ад п'янага сна, хутка ўскочылі на ногі. Шосты толькі прыпадняўся на локці. Ён быў змярцевела бледны. Галава яго была перавязана акрываўленай анучай. Значыцца ён ранены, і ранены нядайна. Я ўспомніў, што ў часе атакі мы падстрэлілі аднаго з піратаў, які потым знік у лесе. Відаць, гэта ён і быў.

Папугай сядзеў на плячы ў Доўгага Джона і чысціў дзюбай пер'і. Сам Сільвер быў больш бледны і пануры, чым раней. Ён усё яшчэ быў прыбрани ў той кафтан, у якім ён прыходзіў да нас для перагавораў, але цяпер кафтан гэты быў запэцканы глінай і парваны калючкамі кустоў.

— Ага,—сказаў ён,—дык гэта Джым Гоўкінс, чорт мяне вазьмі! Прышоў у госці, а? Заходзь, заходзь, я заўсёды рад старому другу.



Ён усеўся на бочку з брэндзі і пачаў набіваць табакай сваю люльку.

— Дай-ка мне агеньчыка, Дзік,—папрасіў ён.

І, закурыўшы, дадаў:

— Дзякую, друг. Можаш пакласці галавешку. А вы, лжэнтльмены, кладзіцесь, не звяртайце ўвагі. Вы зусім не ававязаны стаяць перад містэрам Гоўкінсам навыцяжку. Хай ён прабачыць вас,.. пакарай мяне бог! Такім чынам, Джым,—працягваў ён, зацягнуўшы з люлькі,—ты тут. Такі прыемны сюрприз для беднага старога Джона! Я з першага погляду ўбачыў, што ты спрытны хлопец, але цяпер я бачу, што ты праста герой.

Зразумела я і слова не сказаў у адказ. Яны паставілі мяне каля самай сцяны, і я стаяў проста, стараючыся, як мага спакойней глядзець Сільверу ў твар. Але ў сэрцы майм быў адчай.

Сільвер бестурботна зацягнуўся разы два і загаварыў зноў:

— Паколькі ты забрыў да нас у госці, Джым,—сказаў ён,—я раскажу табе ўсё, аб чым думаю. Ты мне заўсёды быў да сэрца, таму што ў цябе галава на плячах. Гледзячы на цябе, я ўспамінаю той час, калі і я быў такі-ж малады і прыгожы. Я заўсёды хацеў, каб ты далучыўся да нас, атрымаў сваю долю скарбаў і памёр у раскоши, багатым лжэнтльменам. І вось, сынок, ты прышоў, нарэшце. Капітан Смолет—добры марак, я гэта заўсёды сцвярджаў, але ўжо вельмі вымагальны наконт дысцыпліны. „Ававязак перш за ўсё“, кажа ён, і зусім правы. А ты ўцёк ад яго, ты пакінуў свайго капітана. Нават доктар нездаволены табою. „Нядзяячны нягоднік“, называў ён цябе. Адным словам, да сваіх табе ўжо нельга вярнуцца, яны цябе не жадаюць прыняць. І, калі ты не захочаш заводзіць трэцюю каманду табе прыдзецца далучыцца да капітана Сільвера.

Ну, не так яшчэ дрэнна. Значыцца, мае сябры жывы. І, хоць я гатоў быў паверыць сцверджанню Сільвера, што яны злуюцца на мяне за дэзертырства, я вельмі ўзрадаваўся.

— Я ўжо не кажу аб tym, што ты ў нашай уладзе,—працягваў Сільвер,—ты сам гэта бачыш. Я люблю разум-

ныя довады. Я ніколі не бачыў ніякай карысці ў пагрозах.. Калі табе падабаецца служба ў нас, станавіся ў нашыя рады добраахвотна. Але калі не падабаецца, Джым, скажы адкрыта: не. Бачыш, я гавару з табой начыстату, без усякай хітрасці.

— Вы хочаце, каб я адказаў?—спытаў я дрыжачым голосам.

У яго насмешлівай балбатні я алчуваў смяротную пагрозу. Шчокі мае палалі, сэрца страшэнна білася ў грудзях.

— Ніхто цябе не прымушае, дружок,—сказаў Сільвер.— Абдумай як след. Спяшацца нам німа куды: дык-жа ў тваёй кампаніі ніколі не засумуеш.

— Ну што-ж,—сказаў я, крыху пасмялеўши,—паколькі вы хочаце, каб я рашаў, на чый бок мне перайсці, вы павінны растлумачыць мне, што тут у вас адбываецца. Чаму вы тут і дзе мае сябры?

— Што адбываецца?—панура паўтарыў адзін з піратаў.— Шмат-бы я даў, каб зразумець, што тут у нас адбываецца.

— Заткніся, пакуль цябе не пытаюць!—сядзіта абарваў яго Сільвер і затым з ранейшай ветлівасцю зноў звярнуўся да мяне.—Учора раніцай, містэр Гоўкінс,—сказаў ён,—да нас з'явіўся доктар Ліўсі з белым сцягам. .Вы асталіся на мелі, капітан Сільвер,—сказаў ён, карабль адышоў\*. Пакуль мы пілі ром і спявалі песні, мы праваронілі карабль. Я гэтага не адмаўляю. Ніхто з нас не наглядаў за караблём. Мы выбеглі на бераг, і, клянуся громам, наш стары карабль знік. Мы проста ледзь не паваліліся на месцы. .Што-ж,—сказаў доктар,—давайце заключым умову\*. Ми заключылі умову—яды ён,—і вось мы атрымалі ваши прыпасы, вашу брандзі, вашу крэпасць, ваши дровы, якія мы так прадбачна наsecлі, усю, так сказаць, нашу лодку, ад рэнда кільсона. А самі яны адышлі. Ізэ инні цяпер, я не ведаю.

Ён зноў спакойна звягнуўся.

— А цябе ва ўмову не ўключылі,—працігваў ён.—Доктар проста сказаў мне аб гэтым. .Колькі вас асталосі?—спытаў я. .Чацвёра,—адказаў ён,—чацвёра, і адзін з іх ранены. А дзе гэты прекламы блазнюк, не ведаю і ведаць не жадаю,—сказаў ён.—Нам праціўна аб ім успамінаць\*. Вось яго ўласныя слова.

— Гэта ўсё?—спытаў я.  
— Усё, што табе належыць ведаць, сынок,—адказаў Сільвер.

— А цяпер я павінен выбіраць?  
— Так, цяпер ты павінен выбіраць,—сказаў Сільвер.  
— Добра,—сказаў я.—Я не такі дурны і ведаю, на што іду. Рабіце са мной, што хочаце, мне ўсёроўна. З таго часу, як я сустрэўся з вамі, я прызвычайўся глядзець смерці ў твар. Але раней я хачу вам аб чымсьці расказаць,—працягваў я, усё больш хвалюючыся.—Становішча ваша паганае: карабль вы страцілі, скарб вы страцілі, людзей сваіх страцілі. Ваша справа прапашчая. І, калі вы хочаце ведаць, хто вінаваты ва ўсім гэтым, ведайце—вінаваты я, і больш ніхто. Я сядзеў у бочцы з-пад яблык у тую ноч, калі мы падплывалі да вострава, і я чуў ўсё, што казалі вы, Джон, і ты, Дзік Джонсон, і што казаў Гэндс, які цяпер на дне мора. І ўсё, што я падслухаў, я ў той-ж час перадаў каніту Смолету. Гэта я перарэзаў у шкуны якарны канат, гэта я забіў людзей, якіх вы пакінулі ў яе на борце, гэта я адвёў шкуну ў такое патаемнае месца, дзе вы ніколі не знайдзеце яе. Вы асталіся дурнямі, а не я, і хіба мне баяцца вас? Можаце забіць мяне або памілаваць, як вам падабаецца. Калі вы памілуце мяне, я забуду ўсё мінулае і, калі вас будуць судзіць за пірацтва, пасправую выратаваць вас ад пятлі. Цяпер ваш чарод выбіраць. Мая смерць не дасць вам нікай карысці. Калі-ж вы пакінече мяне жывым, я пастараюся, каб вы не трапілі на шыбеніцу.

Я змоўк. Я задыхаўся. На маё здзіўленне, ніхто з іх нават не крануўся з месца. Яны глядзелі на мяне, як авечкі. Не дачакаўшыся адказу, я казаў далей:

— Мне здаецца, містэр Сільвер, што вы тут самы лепшы чалавек. І, калі мне давядзецца загінуць, расскажыце доктару, што я памёр не бясслаўнай смерцю.

— Буду мець гэта на ўвазе,—сказаў Сільвер такім дзіўным тонам, што я не мог зразумець, насыхаецца ён нада мной, ці яму спадабалася мая мужнасць.

— Не забудзьце,—крыкнуў стары марак з цёмным ад загару тварам, па імені Марган, той самы, якога я бачыў

У таверні Доўгага Джона ў Брыстольскім порце,—не з будзьце, што гэта ён пазнаў тады Чорнага Пса.

— Гэта яшчэ не ўсё,—дадаў Сільвер.—Ён, клянуся гр  
мам, той самы блазнюк, які выцягнуў карту са скрыні Білі Бонса. Нарэшце-та Джым Гоўкінс папаў нам у рукі!

— Пусціць яму кроў!—крыкнуў Марган і вылаяўся.

І, выхапіўшы нож, ён ускочыў з такой лёгкасцю, бытве  
цам яму было дваццаць год.

— На месца!—крыкнуў Сільвер.—Хто ты такі, Том  
Марган? Магчыма, ты думаеш, што ты тут капітан? Клянуся,  
я навучу цябе быць паслухміным. Толькі адважжы  
пярэчыць мне. За апошняя трыццаць год усякі, хто стана  
віўся ў мяне на дарозе, трапляў або на рэю, або за борт  
рыбам на закуску. Так! Запамятай, Том Марган: не был  
яшчэ чалавека, які астаўся-б жыць на зямлі пасля таго  
як ён не паладзіў са мной.

Том змоўк, але астатнія ўсё яшчэ бурчэлі.

— Том правільна кажа,—сказаў адзін.

— Досыць было нада мной камандзіраў,—дадаў другі.—  
І, клянуся шыбеніцай, Джон Сільвер, я не дазволю табе  
вадзіць мяне за нос.

— Джэнтльмены, хто з вас хоча мець справу са мной?  
закрычаў Сільвер.

Ён сядзеў на бочцы і цяпер падаўся наперад. У правай  
руцэ ў яго была запаленая люлька.

— Ну, чаго-ж вам трэба? Кажыце проста. Хіба вы аня  
мелі? Выходзь, хто хоча, я чакаю. Я не для таго пражыў  
столькі год на зямлі, каб які-небудзь п'яны індык стана  
віўся мне ўпоперак дарогі. Вы ведаецце наш звычай. Вы лі-  
чыце сябе джэнтльменамі ѻдачи. Ну што-ж, выходзьце  
я гатоў. Няхай той, у каго хопіць духу, выйме свой кор-  
цік, і я, хоць я і на кастылі, вельмі хутка ўбачу, якога  
колеру ў яго потрахі, раней чым згасне гэтая люлька.

Ніхто не крануўся. Ніхто не адказаў ні слова.

— Вось так вы заўсёды,—працягваў ён, усунуўшы  
люльку ў рот.—Малайцы, няма чаго казаць? Нянадта ўжо  
храбрыя ў бai. Або вы няздольны зразумець простую  
чалавечую гаворку: дык-жа я тут капітан, я выбраны вами.

Я ваш капітан, таму што я на цэлую марскую мілю разумнейшы за вас усіх. Вы не хочаце біцца са мной, як гэта павінны рабіць джэнтльмены ўдачы. Тады клянуся громам, вы павінны слухаць мяне! Мне падабаецца гэты блазнюк. Лепшага за яго я ніколі не бачыў. Ён удвая больш падобны да мужчыны, чым такія пацуکі, як вы. Дык слухайце: хто кране яго, будзе мець справу са мной.

Наступіла доўгае маўчанне.

Я, выпрастаўшыся, стаяў каля сценкі. Сэрца маё ўсё яшчэ стукала, як малаток, але ў грудзях зарадзілася надзея. Сільвер сядзеў, скрыжаваўшы рукі і прыхіліўшыся да сцяны. Ён смактаў люльку і быў спакойны, як у царкве. Толькі яго вочы бегалі. Ён назіраў у потайкі за сваёй буянай камандай. Піраты адышлі ў далёкі кут і пачалі шаптацца. Часамі яны абарачваліся, і барвянае свято галавешкі падала на іх усхваляваныя твары. Аднак, пазіралі яны не на мяне, а на Сільвера.

— Вы, здаецца, рыхтуецеся нешта сказаць?—прамовіў Сільвер і плюнуў далёка перад сабой.—Ну што-ж, кажыце, я слухаю.

— Прашу прабачэння, сэр,—пачаў адзін з піратаў,—вы часта парушаеце нашы звычай. Але ёсць звычай, які нават вам не ўдасца парушыць. Каманда нездаволена, а <sup>і</sup> між <sup>і</sup> тым, дазвольце сказаць, у гэтай каманды ёсць такія-ж <sup>і</sup> правы, як і ва ўсякай іншай. Мы маем права сабрацца і пагаварыць аб начальстве. Прашу прабачэння, сэр, таму што вы ўсё-ж у нас капітанам. Але я хачу скарыстаць сваё права і адыйсці на нараду.

Далікатна аддаўшы Сільверу чэсць, гэты высокі, хваравіты, жоўтавокі матрос год трыццаці пяці спакойна пайшоў да выхаду, і знік за дзвярыма. Астатнія вышлі следам за ім. Кожны аддаваў Сільверу чэсць і мармытаў што-небудзь, апраўдваючы сябе.

— Адпаведна са звычаем,—сказаў адзін.

— На матроскі сход,—сказаў Марган.

Мы з Сільверам асталіся ў двух каля гарэўшай галавешкі.

Повар адразу-ж выняў з рота сваю люльку.

— Слухай, Джым Гоўкінс,—прамовіў ён ледзь чутным

настойлівым шопатам.—Ты на валасок ад смерці і, што горш за ўсё, ад катавання. Яны хочуць разжалаваць мяне. Ты бачыў, як я за цябе заступаўся. Спачатку я не хацеў цябе абараняць, але ты сказаў некалькі слоў, і я змяніў мае планы. Я быў тады ў адчай ад сваіх няўдач, ад шыбеніцы, якая мне пагражае. Пачуўши твае слова, я сказаў сабе: заступіся за Гоўкінса, Джон, і Гоўкінс заступіцца за цябе. Ты—яго апошняя карта, Джон, а ён, клянуся громам, твая апошняя карта! Паслуга за паслугу, рашыў я. Ты выратуеш сабе сведку, калі справа дойдзе да суда, а ён выратуе тваю шыю.

Я няясна пачаў разумець у чым справа.

— Вы хочаце сказаць, што ваша гульня прайграна?—спытаў я.

— Так, клянуся чортам!—адказаў ён.—Паколькі няма карабля, значыцца, астаецца адна толькі шыбеніца. Я ўпарты, Джым Гоўкінс, але калі я ўбачыў, што ў бухце ўжо няма карабля, я зразумеў: гульня наша скончана. А гэтыя няхай раюцца, усе яны бязглазыя трусы. Я па стараюся выратаваць тваю шкуру. Але, слухай, Джым, паслуга за паслугу: ты выратуеш Доўгага Джона ад пятлі.

Я быў вельмі здзіўлены. За якую нікчэмную саломку хапаецца ён, атаман!

— Я зраблю ўсё, што могу,—сказаў я.

— Значыцца, згода!—усклікнуў ён.—Усё гэта табе лёгка прайшло, дык і я, клянуся громам, атрымаў надзею на ратунак.

Ён пакульгаў да галавешкі, гарэўшай каля дроў, ды зноў закурыў сваю люльку.

— Зразумей мяне, Джым,—працягваў ён, вярнуўшыся.—У мяне яшчэ ёсьць галава на плячах, і я рашыў перайсці на бок сквайра. Я ведаю, што ты схаваў карабль дзе-небудзь у бяспечным месцы. Як гэта ты зрабіў, я не ведаю, але я ўпэўнены, што карабль цэлы і не пашкоджаны. Гэндс і О'Брайен аказаліся дурнямі. На іх я ніколі не пакладаў надзеі. Заўваж: я ў цябе нічога не пытаю і другім не дазволю пытаць. Я ведаю правілы нашай гульні і разумею, што я прайграў. А ты такі малады, такі храбры, і, калі мы

будзем тримацца адзін за аднаго, мы шмат чаго з табой даб'емся.

Ён нацадзіў у бляшанку кан'яку з бочкі.

— Ці не хочаш выпіць, прыяцель?—спытаў ён.

Я адмовіўся.

— А я вып'ю крыху, Джым,—сказаў ён.—Наперадзе ў мяне столькі клопату, трэба-ж мне прышпорыць сябе. Дарэчы аб клопатах. Навошта было доктару аддаваць мне гэтую карту, мілы Джым?

На маім твары адбілася такое непадобнае здзіўленне, што ён зразумеў бескарыснасць далейших запытанняў.

— Так, ён даў мне сваю карту... і тут, несумненна, нешта не так. Тут нешта захована, Джым... кепскае ці добрае.

Ён зноў сёрбчуў кан'яку і паківаў сваёй вялікай галавой з выглядам чалавека, які чакае немінучай бяды.

## Раздел XXIX

### ЧОРНЫ ЗНАК ЗНОУ

Сход піратаў працягваўся ўжо некаторы час, калі адзін з іх вярнуўся ў блокгауз і з насмешлівым відам, аддаўшы Сільверу чесць, папрасіў дазволу ўзяць галавешку. Сільвер выказаў сваю згоду, і пасланы адышоў, пакінуўшы нас абодвух у цемры.

— Набліжаецца бура, Джым,—сказаў Сільвер.

Ён пачаў абыходзіцца са мной па-прыяцельску.

Я падышоў да бліжэйшай байніцы і зірнуў на двор. Вогнішча бадай што дагарэла. Святла яно ўжо не давала ніякага; нядзіва, што змоўшчыкам спатрэбілася галавешка. Яны сабраліся ў гурток на спадзе ўзгорка, паміж домам і частаколам. Адзін з іх тримаў галавешку. Другі стаяў пасяродку на каленях. У яго руце быў востры нож, лязо якога паблісквала, асветленае то месяцам, то факелам. Астатнія крыху сагнуліся, быццам пазіраючы, што робіць той. У таго ў руках з'явілася нейкая книга. і не паспеў я падумашь, адкуль у яго такая неўласцівая для разбойніка реч, як ён узніяўся з кален, і ўсе гуртам накіраваліся да дому.

— Яны ідуць сюды,—сказаў я.

Я стаў на ранейшае месца. Не жадаючы траціць сваёй годнасці, я не хацеў, каб піраты зауважылі, што я назіраю за імі.

— Калі ласка, дружа, хай ідуцы!—весела сказаў Сільвер.—У мяне ёсьць яшчэ чым іх сустрэць.

Дзверы расчыніліся, і пяцёра піратаў нерашуча стаўпіліся каля парога, праштурхваючы наперад аднаго.

Пры іншых абставінах было-б забаўна глядзець, як павольна і баязліва падыходзіць выбарны, спыняючыся на кожным кроку! выцягнуўшы правую руку, сціснутую моцна ў кулак.

— Падыйдзі бліжэй, прыяцель,—сказаў Сільвер,—і не бойся: я цябе не з'ем. Давай, цюхцяй, што гэта там у цябе? Я ведаю звычаі. Я дэпутата не крану.

Падбадзёраны гэтымі словамі, разбойнік паскорыў крокі і, усунуўшы нешта Сільверу ў руку, паспешна адбег назад да таварышоў.

Повар глянуў сабе на далонь.

— Чорны знак! Так я і думаў,—прамовіў ён.—Дзе вы дасталі паперу? Але што гэта? Ах, вы, няшчасны! Выразалі гэта з бібліі! Ну, будзе ўжо вам за гэта. І які дурань разрэзаў біблію?

— Вось бачыце!—сказаў Марган.—Што я казаў? Нічога добра не выйдзе з гэтага.

— Ну, цяпер ужо вам не выкрущіца ад шыбеніцы,—працягваў Сільвер.—У каго вы ўзялі гэту біблію?

— У Дзіка,—сказаў нехта.

— У Дзіка? Ну, Дзік, маліся богу,—прамовіў Сільвер, таму што твая справа скончана. Ужо я правільна табе кажу. Прапала твая справа, пакарай мяне бог.

Але тут умяшаўся жоутавокі варзіта.

— Досыць балбетаць, Джон Сільвер,—сказаў ён.—Каманда, сабраўшыся на сход, як вымагае звычай джэнтльменаў удачы, прыняла пастанову паслаць табе чорны знак. Перавярні яго, як вымагае наш звычай, і прачытай, што на ім напісаны. Тады ты загаворыш па-івшаму.

— Дзякую Джордж,—адклікнуўся Сільвер.—Ты ў нас дзелавы чалавек і ведаеш напамяць нашы звычаі. Што-ж тут напісаны? Ага. „Скінты“. Дык вось у чым справа! І які прыгожы почырк. Якраз як у кнізе. Гэта ў цябе такі почырк, Джордж? Ты першы чалавек ва ўсёй камандзе. Я ніколікі не здзіўлюся, калі цяпер выберуць капітанам цябе. Дай мне, калі ласка, галавешку, а то люлька ў мяне ніяк не раскурваецца.

— Ну, ну!—сказаў Джордж.—Няма чаго табе дурыць каманду. Паслухаць цябе—ты такі і гэтакі, але ўсё-ж злазь з гэтай бочкі. Ты ўжо ў нас не капітан. Злазь з бочкі і не перашкаджай нашым выбарам.

— А я думаў, ты і сапраўды ведаеш звычаі,—пагардліва запярэчыў Сільвер.—Табе прыдзецца яшчэ крыху пачакаць, таму што я пакуль усё яшчэ ваш капітан. Вы павінны высунуць супроць мяне свае абвінавачванні і паслухаць мой адказ. А да той пары ваш чорны знак будзе каштаваць не даражэй сухара. Пабачым, што з гэтага выйдзе.

— Не бойся, звычаяў мы не парушым,—адказаў Джордж.—Мы хочам дзейнічаць сумленна. Вось табе нашы абвінавачванні. Па-першае, ты праваліў усю справу. Ты не адважыўся пярэчыць супроць гэтага. Па-другое, ты даволіў нашым ворагам адыйсці, хоць тут яны былі ў сапраўдной пастцы. Чаму яны хацелі адыйсці? Не ведаю. Але ясна, што яны чамусьці хацелі адыйсці. Па-трэцяе, ты забараніў нам праследаваць іх. О, мы цябе бачым наскрозь, Джон Сільвер. Ты вядзеш падвойную гульню. Па-чацвертае, ты заступіўся за гэтага блазнюка.

— Гэта ўсё?—спакойна спытаў Сільвер.

— Зусім дастаткова,—адказаў Джордж.—Нас праз цябе, разяву, павесяць сушыцца на сонейку.

— Цяпер паслухайце, што я адкажу на ваши абвінавачванні. Я буду адказваць па пунктах. Вы кажаце, што я праваліў усю справу? Але-ж вы ведаецце, чаго я хацеў. Калі-б вы паслухалі мяне, мы ўсе цяпер знаходзіліся-б на „Іспан'ёле“ цэлья і здаровыя, і золата ляжала-б у труме, клянуся громам! А хто мне перашкодзіў? Хто прымушаў мяне спяшацца і падштурхоўваў,—мяне, вашага законнага капітана?

Хто прыслаў мне чорны знак у першы-ж дзень, як мы толькі прыбылі на востраў і пачаў усе гэтыя чартоўскія скокі? Прыгожыя скокі — я скачу разам з вамі, — у іх такія-ж штучкі, якія вырабляюць тыя, што боўтаюцца ў Лонданскай пятлі? А хто ўсё пачаў? Эндерсон, і Гэндс, і ты, Джордж Меры. З усіх падштурхоўшчыкаў ты адзін астаўся жывым. І ў цябе хапае нагласці лезцы ў капітаны? У цябе, які загубіў ледзь не ўсю нашу шайку! Не, з гэтага не выйдзе ні чорта!

Сільвер змоўк. Па твару Джорджа і астатніх я ўбачыў, што слова яго не прапалі дарма.

— Гэта пункт першы! — усклікнуў ён, выціраючи спацеўшы лоб.—Клянуся, мне моташна размаўляць з вамі. У вас няма ні рассудка, ні памяці. Здзіўляюся, як гэта вашы маткі адпусцілі вас у мора. У мора! Гэта вы-та джэнтльмены ўдачы? Ужо лепш-бы вы зрабіліся краўцамі.

— Перастань лаяцца, — сказаў Марган. — Адказвай на астатнія абвінавачванні.

— А, на астатнія! — крыкнуў Джон. — Астатнія таксама добрыя. Вы кажаце, што наша справа прапашчая. Клянуся громам, вы нават не ўяўляеце сабе, якая яна кепская! Мы так блізка да шыбеніцы, што шыя мая ўжо касцяне ал пятлі. Так і бачу, як боўтаемся мы ў жалезных кайданах, а над намі кружацца вароны. Мараці паказваюць нам пальцамі ў часе прыліва. „Хто гэта?“ пытае адзін. „Гэта Джон Сільвер. Я добра яго ведаў“, адказвае другі. Весцер калыша павешаных і разносіць звяканне ланцугоў. Вось што пагражает кожнаму з нас з-за Джорджа Меры, Гэндса, Эндерсона ды іншых ідыётаў. За тым, чорт вазьмі, вас цікавіць пункт чацверты — вось гэты блазнюк. Дык-же ён заложнік, разумееце? Няўжо мы павінны знішчыць заложніка? Еи, магчыма, апошняя наша надзея. Забіць гэтага блазнюка? Не, мае мілія, не буду яго забіваць. Нарэшце, я яшчэ не адказаў па трэцяму пункту. Вельмі добра, калі ласка, алкажу. Магчыма, вы лічыце нічога нявартымі штодзённыя наведванні доктара, доктара, скончыўшага каледж. Твойму прадзіраўленому чэрапу, Джон, ужо непатрэбны доктар?

А ты, Джордж Меры, якога кожныя шэсць гадзін трасе ліхарадка. У якога вочы жоўтыя, як лімон, ты не хочаш лячыцца ў доктара? Магчыма, вы не ведаецце, што сюды хутка павінен прыйсці другі карабль на дапамогу? Аднак ён хутка прыдзе. Вось калі вам спатрэбіцца заложнік. Затым—пункт другі—вы авбінавачваецце мяне ў тым, што я заключыў умову. Дык-жа вы самі на каленах упрашвалі мяне заключыць яе. Вы поўзалі на каленах, вы маладушнічалі, вы баяліся памерці з голаду. Але ўсё гэта глупства. Паглядзіце, вось дзеля чаго я заключыў умову.

І ён кінуў на падлогу аркуш паперы. Я адразу пазнаў яго. Гэта была тая самая карта на жоўтай паперы, з трымя чырвонымі крыжыкамі, якую я знайшоў калісьці на дне скрынкі Білі Бонса.

Я ніяк не мог зразумець, чаму доктар аддаў яе Сільверу.

Разбойнікаў від гэтай карты здзівіў яшчэ больш, чым мяне. Яны накінуліся на яе, як каты на мыш. Яны вырывалі яе адзін у аднаго з рук з лаянкай, з крыкамі, з дзіцячым смехам. Можна было падумаць, што яны не толькі ўжо кранаюцца золата пальцамі, але вязуць яго ў поўнай захоўнасці, на караблі.

— Так,—сказаў адзін,—гэта подпіс Флінта, можаце не сумнявацца, Д. Ф., а ўнізе росчырк. Ён заўсёды падпісваўся так.

— Усё гэта добра,—сказаў Джордж,—але як мы вывязем скарб, калі ў нас няма карабля?

Сільвер раптам ускочыў на ногі, трymаючыся рукой за сценку.

— Папярэджваю цябе ў апошні раз, Джордж! — крыкнуў ён.— Яшчэ адно слова і я буду біцца з табой. Як? Адкуль я ведаю, як? Гэта ты павінен мне сказаць, ты ды іншыя, якія праваронілі шкуну! Але не, мне няма чаго чакаць ад цябе разумнага слова—розум у цябе, як у прусака. Але размаўляць ветліва ты павінен, а не, дык я навучу цябе ветлівасці.

— Правільна,—сказаў стары Марган.

— Ды як-жа! Зразумела правільна,—падхапіў карабельны

повар.—Ты страціў наш карабль. | Я знайшоў вам скарб. Хто-ж з нас варты большага? Але клянуся, я больш не жадаю быць у вас капитанам. Выбрайце каго жадаеце. Хопіць з мяне!

— Сільвер!—закрычалі ўсе.—Кумпяк навекі вякоў! Кумпяк у капитаны!

— Дык вось что вы цяпер заспявалі!—крыкнуў повар.—Джордж, мілы друг, давядзеца табе пачакаць да іншага выпадку. Шчасце тваё, што я не памятаю кепскага. Сэрца ў мяне адыходлівае. Што-ж рабіць з гэтым чорным знакам, прыяцелі? Цяпер ён як быццам ні завошта. Дзік згубіў сваю душу, запаганіў усю біблію, і ўсё дарэмна.

— А магчыма, яна яшчэ спатрэбіцца для прысягі?—спытаў Дзік, якога, відаць, моцна непакоіла зробленае ім кашчунства.

— Біблія з адрезанай старонкай!—жахнуўся Сільвер.—Ні завошта! У ёй не больш святасці, чым у спеўніку.

— І ўсё-ж на ўсякі выпадак лепш яе захаваць,—сказаў Дзік.

— А вось гэта, Джым, вазьмі сабе на памяць,—сказаў Сільвер, падаючы мне чорны знак.

Ён быў велічынёй як кронай<sup>1</sup>. Адзін бок белы—Дзік разрезаў самую апошнюю старонку бібліі. На другім баку былі надрукаваны два радкі з „Апокаліпсіса“. Пазней мне удалося разабраць толькі два слова: „псы і забойцы“. Той бок, дзе быў тэкст, быў запэцканы сажай, якая пачала ўжо зыходзіць і запэцкала мне пальцы. А на чистым баку было выведзена вугалем адно слова: „скінуты“. Зараз гэты чорны знак ляжыць перада мной, але ад надпісу вугалем асталіся толькі сляды драпін, як ад пазногця.

Так скончыліся падзеі гэтай ночы. Выпіўши рому, мы ляглі спаць. Сільвер дзеля помсты назначаў Джорджа Меры вартавым, прыграズіўши яму смерцю, калі ён не дагледзіць чаго-небудзь.

<sup>1</sup> К р о н а—англійская срэбная манета, якая каштуе два рублі.

Я доўга не мог заплюшчыць вачэй. Я думаў аб чалавеку, якога забіў, ратуючы сваё жыццё. Я думаў аб той выдатнай гульні, якую вёў Сільвер, адной рукой стрымліваючы шайку разбойнікаў, а другой—хапаючыся за ўсякі магчымы і немагчымы сродак, каб ратаваць сваё нікчэмнае жыццё. Ён мірна спаў і гучна храпеў. І ўсё-ж сърца ў мяне сціскалася ад жаласці, калі я глядзеў на яго і думаў якімі небяспекамі ён акружан і якая ганебная смерць чакае яго.

### Раздел XXX

#### НА СЛОВА ГОНДРУ

Мяне разбудзіў—праўдзівей, усіх нас разбудзіў, таму піто ўскочыў нават вартавы, які задрамаў каля дзвярэй,— выразны гучны голас, прагучэўшы на краю лесу:

— Эй, гарнізон, уставай! Доктар ідзе!

Сапраўды, гэта быў доктар. Я узрадаваўся, пачуўшы яго голас, але да радасці маёй дамяшаліся збянтэжанасць і сорам. Я успомніў аб сваім дэзертырстве, аб той здрадзе, якую я зрабіў. І да чаго гэта ўсё прывяло? Да таго, што я сяджу ў палоне ў разбойнікаў, якія могуць кожную хвіліну алабраць у мяне жыццё. Мне было сорамна глянуць доктару ў твар. Доктар, відаць, узніяўся яшчэ на досвітку, таму што дзень толькі пачынаўся. Я падбег да байніцы і глянуў на двор. Ён стаяў унізе, да кален у паўзучым тумане, як каўсъці стаяў каля гэтага-ж блокгауза Сільвер.

— З добраі раніцай, сэр!—усклікнуу Сільвер, зяючы прыметлівай усмешкай.—Рана-ж вы ўзняліся! Ранняя птушка больш коры паляубе, як кажа прыказка. Джордж, прачніci, смы моi, і памажы доктару Лівсі ўзыбсці на карабль. Усё ў парадку, доктар. Вашы паціенты значна больш вясёлые і бадзёрыя!

Так ён базагурыў, стоячи на варшыне ўзгорка з кастыльнай падпахай, спіраючыся рукой аб сцяну,—усіх разнейшы Джон, і па голасу, і па звычках, і па смеху.

У нас ёсьць сюрприз для вас, сэр,—працягваў ён.—Алiкiн малевыі прыезджы, хэ-хэ! Ноны жылец, сэр, жылец

хощь куды! Спіць, як сурок, далібог. Усю ноч праспау побач з Джонам, борт да борта.

Доктар Лівсі тым часам пералез праз частакол і падышоў да повара. І я зауважыў, як уздрыгнуў яго голас, калі ён спытаў:

— Няўжо Джым?

— Якраз ён,—адказаў Сільвер.

Доктар раптам спыніўся. Відаць было, што ён не можа крануцца з месца.

— Добра,—сказаў ён нарэшце. Раней справа, а пасля ўцеха. Такая, здаецца, у вас прыказка? Агледзім спачатку хворых.

Доктар зайшоў у дом і абыякава кінуўшы мне галавой, заняўся сваімі хворымі. Ён трymаўся спакойна і проста. хощь не мог не ведаць, што жыцце яго сярод гэтых кривадушных людзей вісіць на валаску. Ён гаманіў з пацемтамі, быццам яго запрасілі да хворага ў ціхую англійскую сям'ю. Яго абыходжанне з піратамі, здаецца мне, рабіла на іх вялікі ўплыў. Яны збыходзіліся з ім, быццам нічога не здарылася, быццам ён пааранейшаму карабельным доктаром і яны пааранейшаму стараннім і едзянням матросы.

— Табе лепш, друг мой, сказаў ён чалавеку з пераві занай галавой.—Другі на тваім месцы не выжыў бы. Але ў цябе галава моцная, як чыгунны камень. А як твои справы, Джордж? Ды ты увеселю юбты! У цябе пячонка не ў парадку. Ты прыміў лякарства? Скажыце, ён прыміў лякарства?

— Як-жа, сэр, як-жа! Ей прыміў, сэр,—азавесі Маргант.

— З таго часу, як я зрабіўся ўрачом у бандыту, ясно, правільней, турэмным урачом,—сказаў доктар Лівсі з самай добрадушнай усмешкай, якіччу сваім забавкам забаваць вас для пятлі цікавымі.

Разбойнікі пераглянуліся, але моўчкі праглуміулі досьрэвы жарт.

— Даік драма сібе адчувае, сэр,—сказаў адзін.

— Драма?—сказаў доктар.—А ну, Даік, іаді сюды чакажы свой імя. О, я шкоді не здзівілісі, што ён здрама сібе адчувае! Такім замком можна павялоханы і французаў. У яго таксама пачалася літарадка.

— Вось што здараецца з тым, хто псуе святую біблію,—  
сказаў Марган.

— Гэта здараецца з тым, хто дурны, як асёл—запярэчыў доктар.—З тым, у каго нехапае разуму адрозніць свежае паветра ад заразнага, сухую глебу ад атрутнага і агіднага балота. Вы ўсе скапілі малярыю, мае сябры, і шмат пройдзе часу, раней чым вы пазбавіцесь яе. Размясціца лагерам на балоце! Сільвер, вы мяне здзвілі, далібог. Вы не такі дурны, як астатнія, але вы не маецце анікага ўяўлення аб тым, як ахоўваць здароўе сваіх падначаленых.

— Вельмі добра,—сказаў доктар, агледзеўшы пацыентаў і даўшы ім некалькі медыцынскіх парад, якія яны выслушалі з такой пакорлівасцю, быццам былі выхаванцамі добрачыннай школы, а не разбойнікамі.—На сёння хопіць. А цяпер, калі дазволіце, я хацеў-бы пагутарыць з гэтym юнаком.—І ён нядбайна кіўнуў у мой бок.

Джордж Меры стаяў у дзвярах і, зморшчыўшыся, прымаў нейкае горкае лякарства. Пачуўшы доктараву просьбу, ён увесь пачырванеў, павярнуўся да яго і закрычаў:

— Ні завошта!

І вылайаўся брыдкімі словамі.

Сільвер хлопнуў далонню па бочцы.

— Маўчаць!—закрычаў ён і азірнуўся вакол, як раз'юшаны леў.—Доктар,—працягваў ён ветліва,—я быў упэўнены, што вы захочаце пагутарыць з Джымам, таму што ведаў, што гэты хлопчык вам да спадобы. Мы ўсе так вам удзячны, мя, як вы бачыце, адчуваем да вас такое давер'е, мы п'ем ваши лякарствы, як водку. Я зараз уладжу. Гоўкінс, можаш ты мне даць слова гонару джэнтльмена,—таму што ты джэнтльмен, хоць бацькі твае людзі бедныя—што ты не ўцячэш нікуды.

Я ахвотна даў яму слова гонару.

— У такім разе, доктар,—сказаў Сільвер,—пералазыце праз частакол. Калі вы пералезце, я прывяду Джыма ўніз. Ён будзе з аднаго боку частакола, вы—з другога, але гэта не перашкодзіць вам пагутарыць па душы. Усяго добра, сэр. Перадайце прывітанне сквайру і капітану Смолету.

Як толькі доктар вышаў, абурэнне піратаў, стрыманае страхам перад Сільверам, прарвалася з усёй сілай. Яны абвінавачвалі Сільвера ў tym, што ён вядзе падвойную гульню. Што ён хоча выгарадзіць сябе і здрадзіць усім астатнім. Адным словам, яны сапраўды адгадалі яго намеры. Я не думаў, што яму і на гэты раз удастца выкруціцца. Але ён быў удвая разумнейшым за ўсіх іх разам узятых, і яго ўчарайшая перамога дала яму вялізную ўладу над імі. Ён абазваў іх дурнямі, заявіў, што без маёй размовы з доктарам нельга абыйтіся, тыкаў ім у нос карту і пытаў: няўжо яны хочуць парушыць умову ў той дзень, калі можна пачаць пошуки скарбай.

— Не, клянуся громам! —крычаў ён.—Прыдзе час, і мы ашукаем іх, але да той пары я буду ўлагоджваць гэтага доктара, хоць-бы мне давялося чысціць яму ромам боты.

Ён загадаў раскладці вогнішча, узяў кастыль, паклаў руку мне на плячо і закульгаў уніз, пакінуўшы піратаў у поўнай збліжанасці. Адчувалася, што яго довады не зрабілі на іх асаблівага ўплыву.

— Не спяшайся, дружка, не спяшайся,—сказаў ён мне.— Яны разам рынуцца на нас, калі зауважаць, што мы абодва спяшаемся.

Мы павольна спусціліся па пясчанаму адкосу да таго месца, дзе за частаколам чакаў нас доктар. Сільвер спыніўся.

— Хай Джым раскажа вам, доктар, як я выратаваў яму жыццё, хоць за гэта ледзь не страціў капітанскі чын,—сказаў ён.—Ах, доктар, калі чалавек накіроўвае сваю лодку на сустрач пагібелі, калі ён іграе ў арлянку са смерцю, ён хоча пачуць хоць адно самае малое добрае слова. Майце на ўвазе, што справа ідзе не толькі аб мایм жыцці, але і аб жыцці гэтага хлопчыка. Заклінаю вас, доктар, майце літасць да мяне, дайце мне хоць цену надзеі.

Цяпер, адышоўшы ад таварышоў і стоячы спіной да блокгауза, Сільвер адразу зрабіўся другім чалавекам. Шчокі яго запалі, голас дрыжэў. Гэта быў амаль мярцвяк.

— Няўжо вы баіцесь, Джон? —спытаў доктар Лівсі.

— Доктар, я не трус. Не, я нават вось нагэтулькі не трус,—і ён паказаў кончык пальца,—але кажу адкрыта:

мяне прабірае дрыготка пры думцы аб шыбеніцы. Вы— добры чалавек і праўдзівы. Лепшага я за сваё жыццё не бачыў. Вы не забудзеце зробленага мною добра, хоць, зразумела, і зла не забудзеце. Я адыходжу ўбок, бачыце, і пакідаю вас сам-на-сам з Джымам. Гэта таксама вы залічыце мне ў заслугу, хіба не так?

Ён адышоў ўбок, якраз на такую адлегласць, каб не чуць нас, сеў на корч і пачаў насыцтваць. Ён варочаўся з боку ў бок, пазіраючы то на мяне, то на доктара, то на неўціхаміраных піратаў, якія, разваліўшыся на пяску, распальвалі вогнішча, то на дом, адкуль яны выносілі свініну і хлеб для снедання.

— Такім чынам, Джым,—сумна сказаў доктар,—ты тут. Што пасееш—то пажнеш, мой хлопчык. У мяне нехапае духу лаяць цябе. Адно толькі скажу табе: калі-б капітан Смолет быў здаровы, ты не адважыўся-б уцякаць ад нас: Ты паступіў несумленна, ты адышоў, калі ён быў хворы і не мог утрымаць цябе сілай.

Я павінен прызнацца, што пры гэтых словах я заплакаў.

— Доктар,—прасіў я з мальбой,—калі ласка не лайце мяне. Я сам сябе досыць лаяў. Маё жыццё на валаску. Я і цяпер быў-бы ўжо мерцвяком, калі-б Сільвер за мяне не заступіўся. Смерці я не баюся, доктар, я баюся толькі катавання. Калі яны пачнуць катаваць мяне...

— Джым,—перапыніў мяне доктар, і голас яго крыху-змяніўся.—Джым, гэтага я не магу дапусціць. Пералазь праз плот і ўцячэм.

— Доктар,—сказаў я,—дык-жа я даў слова гонару.

— Ведаю, ведаю!—усклікнуў ён.—Што зробіш, Джым! Я ўжо вазьму гэты грэх на сябе. Не магу-ж я кінуць цябе тут безабароннага. Скакай! Адзін скок, і ты на волі. Мы памчымся, як анцілопы.

— Не,—адказаў я.—Дык і вы самі не паступілі-б так. Ні вы, ні сквайр, ні капітан не здрадзілі-б дадзенаму слову. Значыць, і я не здраджу. Сільвер мне паверыў. Я даў “му слова гонару. Але, доктар, вы мяне не даслухалі. Калі яны пачнуць мяне катаваць, я не вытрымаю і разбаўтаю, дзе скіраваны карабль. Мне пашанцевала, доктар, мне пашчас-



лівілася, і я адвёў іх карабль. Ён стаіць каля паўднёвага берага Паўночной бухты. У часе прыліва яго можна адтуль вывесci.

— Карабль?!—усклікнуў доктар.

Я коратка расказаў яму ўсё, што здарылася. Ён выслухаў мяне з поўнай маўклівасцю.

— Гэта лёс,—заўважыў ён, калі я скончыў.—Усякі раз ты ратуеш нас ад вернай пагібелі. І няўжо ты думаеш, што цяпер мы дамо табе памерці пад нажом? Гэта была-б кепская нагарода за ўсё, што ты для нас зрабіў, мой хлопчык. Ты адкрыў змову. Ты знайшоў Бена Гана. Лепшай справы ты не зробіш за ўсё тваё жыццё нават калі дажывеш да ста гадоў. Гэты Бен Ган—ой-ой-ой! Да рэчы аб Бене Гане... Сільвер!—крыкнуў ён.—Сільвер, я хочу даць вам параду,—працягваў ён, калі повар падышоў,—не спящайцеся адшукваць скарб.

— Я, сэр, што ёсць сілы буду старацца адцягнуць гэтую справу,—сказаў Сільвер.—Але, клянуся вам, толькі пошукамі скарбаў я магу ратаваць сваё жыццё і жыццё гэтага няшчаснага хлопчыка.

— Добра, Сільвер,—адказаў доктар,—калі так—шукайце. Але я дам вам яшчэ адну параду: сцеражыцеся крыкаў, калі будзеце набліжацца да скарба.

— Сэр,—сказаў Сільвер,—вы сказаі мне ці занадта многа, ці занадта мала. Што вам трэба? Навошта вы пакінулі крэпасць? Навошта вы аддалі мне карту? Я гэтага не разумеў і не разумею. Я слепа выканаў ўсё, што вы патрабавалі, хоць вы не далі мне і анікай надзеі. А цяпер гэтыя новыя таямніцы. Калі вы і іх не раскрыцеце мне, як-же я магу вам дапамагаць?

— Не,—задумліва сказаў доктар,—я не маю права паведамляць вам пра такія справы. Гэта не мая таямніца, Сільвер. Інакш, клянуся парыком, я-б вам ўсё расказаў. Калі я скажу яшчэ хоць слова, мне пападзе тады ад капітана. І ўсё-ж я дам вам маленькія надзеі, Сільвер: калі мы абодва з вами выбярэмся з гэтай воўчай ямы, я пастараюся выратаваць вас ад шыбеніцы.

Сільверавы твар раптам зазяў.

— і родная маці не магла-б сцешыць мяне лепш, чым вы!—усклікнуў ён.

— Гэта першае, што я магу вам сказаць,—дадаў доктар.—І другое: трымайце гэтага хлопчыка каля сябе і, калі спатрэбіцца дапамога, клічце мяне. Я пастараюся вас выручыць, і тады вы ўбачыце, што я кажу не дарэмна... Бывайце, Джым.

Доктар Ліўсі паціснуў мне руку праз плот, кіўнуў галавой Сільверу і хуткімі қрокамі накіраваўся да лесу.

### *Раздел XXXI*

#### **ПОШУКІ СКАРБА. УКАЗАЛЬНАЯ СТРЭЛКА ФЛІНТА**

— Джым,—сказаў Сільвер, калі мы асталіся адны,—я выратаваў тваё жыццё, а ты—маё. І я ніколі гэтага не забуду. Дык-жа бачыў я, як доктар угаварваў цябе ўцячы. Краем вока, але бачыў. Я не чуў твайго адказу, але бачыў я, што ты адмовіўся. Гэтага, Джым, я табе не забуду. Сёння мне ўпершыню бліснула надзея пасля няўдалай атакі на крэпасць. Ды зноў-такі праз цябе. Пошукі скарба, Джым, мы пачнем усяляпую, і гэта мне вельмі не падбаецца. Але мы з табой будзем моцна трymацца адзін аднаго і выратуем нашы шыі, не гледзячы ні на што.

Адзін з піратаў, якія ўвіхаліся каля вогнішча, крыкнуў нам, што снеданне гатова. Мы паселі на пяску каля агню і началі закусваць падсмажанай саланінай. Разбойнікі распалилі такое вогнішча, што можна было-б засмаліць быка. Хутка вогнішча запалала так моцна, што да яго—і то з пэўнай небяспекай—прыбліжаліся толькі з падветранага боку. Таксама злачынна абыходзіліся піраты з правізіяй: насмыжылі саланіны прынамсі ў тры разы больш, чым было патрэбна. Адзін з іх з дурным смехам шпурнуў усе астаўшыся кавалкі ў агонь, які запалаў яшчэ ярчэй, паглынуўшы гэта незвычайнае паліва.

Ніколі ў сваім жыцці не бачыў я людзей, якія нагэтулькі бестурботна адносіліся да заўтрашняга дня. Усё рабілі яны абыяк—знішчалі без усякага сэнсу правізію, засыналі, стоячы

на варце, і гэтак далей. Наогул яны былі здольны толькі на кароткую ўспышку, але на працяжныя ваенныя дзеянні іх нехапала.

Нават Сільвер, сядзейшы ў баку са сваім папугаем, не зрабіў ім ні адной заўвагі за іх марнатраўнасць. І гэта мяне вельмі здзівіла, таму што я ведаў, які ён асцярожны і прадбачны чалавек.

— Так, прыяцелі,—сказаў ён,—ваша шчасце што ў вас ёсьць Кумпяк, які заўсёды за вас думае. Я выведаў тое, што мне трэба. Карабль у іх. Пакуль я яшчэ не ведаю, дзе яны яго схавалі. Але, калі ў нас будуть скарбы, мы абшукаем уесь востраў ды энou захопім карабль. Ва ўсякім выпадку мы моцны ўжо тым, што ў нас ёсьць шлюпкі.

Так разважаў ён, набіваючы сабе рот гарачай свінінай. Ён абнадзейваў іх, ён аднаўляў свой пахіснуўшыся аўтарытэт, і ў той-жа час—як мне здалося—падбадзёрваў самога сябе.

— А наш заложнік,—працягваў ён,—у апошні раз бачыўся з тымі, хто мілы яго сэрцу. З яго размоў з імі я даведаўся пра ўсё, што мне трэба было ведаць, і вельмі яму ўдзячны за гэта. Але цяпер—скончана. Калі мы пойдзем шукаць скарб, я павяду яго за сабой на вяровачцы. Ён нам дара-жэй за золата, і мы захаваем яго ў цэласці: спатрэбіца на выпадак чаго. А калі ў нас будзе і карабль і скарб, калі мы вясёлаю кампаніяй адправімся ў мора, вось тады мы і пагутарым з містэрам Гоўкінсам як след, і ён атрымае сваю долю паводле заслуг.

Не дзіва, што іх ахапіла такая вясёласць. Што датычыцца мяне, я вельмі засумаваў і заняпаў духам. Калі план Сільвера, толькі што паведамлённы ім, будзе выкананы, гэты падвойны здраднік не будзе хістацца ні хвіліны. Ён вядзе гульню на два фронты і, несумненна, палічыць за лепшае волю і багацці пірата, чым слабую надзею вызваліцца аж пятлі, надзею, якую мы маглі прапанаваць яму.

Але калі абставіны прымусіць Сільвера стрымаць дадзеннае доктару слова, мне ўсёадно пагражае смяротная не-бяспека. Падазрэнні яго таварышоў кожную хвіліну могуць ператварыцца ва ўпэўненасць. Тады і яму і мне давядзецца

забараняць сваё жыццё, яму—калеку, і мне—блазнюку, ад пяцьных такіх дужых матросаў.

Дадайце да гэтага падвойнага непакою і тую таямніцу, якой усё яшчэ былі ахутаны паводзіны маіх сяброў. Чаму яны вакінулі крэпасць? Чаму яны аддалі карту? Што азначаюць гэтыя слова, сказаныя доктарам Сільверу: „Сцеражэцеся крыкаў, калі будзеце шукаць скарбы”. Не было нічога дзіўнага ў tym, што снеданне здалося мне не надта смачным і што я з цяжкім сэрцам пабрыў за разбойнікамі на пошуки скарба.

Мы з'яўляліся даволі дзіўным відовішчам—усе ў замыганных матроскіх куртках, усе, акрамя мяне, узброеныя да самых зубоў. Сільвер цягнуў дзве стрэльбы: адна на спіне, другая на грудзях. Да яго пояса быў прышпілены корцік. У кожны кішэнь свайго шырокаполага кафтана ён усунуў па пісталету. У давяршэнне ўсяго на плячы ў яго сядзеў Капітан Флінт, які не змаўкаючы і без усякай сувязі выкрыкваў розныя марскія слоўцы. Мяне абвязалі вяроўкай вакол паясніцы, і я паслухмяна пабрыў за поварам. Ён трymаў канец вяроўкі то свабоднай рукой, то зубамі. Мяне вялі, як дрэсірованага мядзведзя.

Кожны цягнуў што-небудзь: адны неслі рыдлёукі і ламы (разбойнікі выгрузілі іх на бераг з „Іспан'ёлы“ раней усяго астатняга), другія—свініну, сухары і брэндзі для абеда. Я заўважыў, што усе прыпасы былі сапраўды ўзяты з нашага склада, і зразумеў, што Сільвер учора ўвечары сказаў чыстую праўду. Калі-б ён не заключыў нейкай умовы з доктарам, разбойнікам, страціўшым карабль, давялося-б карміца падстрэленымі птушкамі і запіваць іх вадой. Але да вады ў іх не было асаблівай ахвоты, а паляваць маракі не ўмеюць. І калі яны не мелі запасу нават харчоў, дык tym больш не было ў іх у запасе і пораху. Так або інакш мы крануліся ў дарогу, нават пірат з разбітай галавой, якому больш карысна было-б астатаца ў пасцелі. Адзін за адным дакульгалі мы да берага, дзе нас чакалі дзве шлюпкі. Нават гэтыя шлюпкі сведчылі аб дурной бесклапотнасці заўсёды п'яных піратаў: абедзве былі ў гразі, а ў адной паламана лаўка. Вырашана было ехаць у ляух шлюпках, каб

ні адна не прапала. Падзяліўшыся на два атрады, мы, нарэшце, адчалілі ад берага.

У дарозе пачаліся спрэчкі аб карце. Чырвоны крыжык быў занадта вялікі і не мог, вядома, быць дакладным паказчыкам месца. Тлумачэнні на адвароце карты былі надта кароткія і няясныя. Калі чытач памятае, у іх было сказана наступнае:

„Вялікае дрэва на плячы Падзорнай Трубы, напрамак на Поўн.  
ад Поўн.—Поўн.—Усх.

Востраў шкілета Усх.—Поўдз.—Усх.—Усх. і на Усх.  
Дзесяць футаў”.

Такім чынам, перш за ўсё трэба было адшукаць вялікае дрэва. Проста перад намі якарная стаянка замыкалася пласкагор'ем вышынёй у дзвесце-трыста футаў, якое на поўначы злучалася з паўднёвым спадам. Падзорнай Трубы, на поўдні пераходзіла ў скалістую ўзвышша пад называй Бізань-мачта. На пласкагор'і раслі высокія і нізкія сосны. Якое з гэтых дрэў капітан Флінт назваў вялікім можна было вызначыць толькі на месцы, пры дапамозе компаса.

Тым не менш не пралылі мы і паловы адлегласці, а ўжо кожны любіваваў сабе адно якое-небудзь асобае дрэва. Толькі Доўгі Джон паціскаў плячыма і раіў пачакаць, пакуль яны прыбудуць на месца.

Па ўказанню Сільвера, мы бераглі сілы і не вельмі налягалі на вёслы і пасля доўгага плавання высадзіліся ва ўтоцы другой ракі, той самай, якая працякае па лясістаму спаду Падзорнай Трубы. Адтуль, павярнуўшы налева, мы пачалі ўзбірацца да пласкагор'я.

Спачатку нам пасоўвацца было цяжкавата дзякуючы топкай глебе і густой балотнай расліннасці. Але мала-памала пад'ём рабіўся больш стромкім, глеба больш камяністая, расліннасць больш высокая і рэдкая. Мы набліжаліся да лепшай часткі вострава. Замест травы па зямлі слаўся пахучы дрок і квітнеючы хмызняк. Сярод зялёных зараснікаў мускатнага арэха там і сям узімаліся барвяныя калоны высокіх соснаў, кідаўшых широкую цену. Пах муската мя-



шашаўся з пахам хвоі. Паветра было свежае і рухавае. Ззяла сонца, але лёгкі ветрык асвяжаў нашы твары.

Разбойнікі ішлі ўрассыпную і весела пераклікаліся паміж сабой.

У сярэдзіне, крыху адстаўшы ад усіх, цягнуўся Сільвер, цягнучы мяне за сабой на вяроўцы. Цяжка было яму ўзбірацца па сыпучаму жвіру спада. Мне не раз даводзілася падаваць яму руку і падтрымліваць яго, калі ён спатыкаўся.

Так прайшлі мы каля поўмілі і ўжо дасягнулі вяршыны, калі раптам разбойнік, які ішоў лявей другіх, голасна крикнуў ад жаху. Ён кричаў няспынна, і ўсе падбеглі да яго.

— Вы думаецце, ён знайшоў на скарб?—сказаў стary Марган, паспешна прабягаючы міма нас.—Не, не, мы яшчэ не дабраліся да таго дрэва.

Так, ён знайшоў не скарб. У падножжы высокай сасны ляжаў чалавечы шкілет. Травы-уюны аплялі яго густой сеткай, ссунуўшы з месца некаторыя з дробных касцей. Дзені-дзе на ім захаваліся рэшткі спаражнелай вopраткі. Я ўпэўнены, што не было сярод нас ні аднаго чалавека, у якога не прабег-бы па скуры мэроз.

— Гэта быў марак,—сказаў Джордж Меры, які крыху смятей за астатніх разглядаў згніўшае рыззё.—Вopратка ў яго была марская.

— Вядома марак,—сказаў Сільвер.—Я думаю, ты не спадзяваўся знайсці тут біскупа. Аднак, чаму гэтыя косці так дзіўна ляжаць?

І сапраўды, шкілет ляжаў у незвычайнай позе.

Па дзіўнай выпадковасці (ці вінаваты тут птушкі, што дзяюблі яго, ці, магчыма, павольна растучыя травы, што абвінулі яго з усіх бакоў) ён ляжаў на выцяжку, прости, як страла. Норі яго паказвалі ў адзін бок, а рукі, узнятая ў яго над галавой, як у плаўца, які рыхтуецца скочыць,—у другі.

— Ага, я пачынаю разумець.—сказаў Сільвер.—Гэта компас. Так, так. Вунь тырчыць, быццам зуб, вяршына Вострава шкілета. Праверце па компасу, куды ўказвае гэты чарцвяк.

Праверылі. Мярцвяк сапраўды указваў у бок Вострава шкілета. Компас паказаў напрамак на Усх.-Поўдз.—Усх. і на Усх.

— Так я і думаў!—усклікнуў повар.—Гэта ўказальная стрэлка. Значыць, там Палярная зорка, а вунь там вясёлыя далары. Клянуся громам, у мяне ўсё халадзее пры адной думцы аб Флінце. Гэта адзін з яго мілых жартаў. Ён астаўся тут з шасцярмі таварышамі і даканаў іх усіх. А потым з аднаго забітага змайстраваў сабе компас... Косці доўгія, на чэрапе валасе рыжыя. Э, дык гэта Алардайс, пакарай мяне бог! Ты памятаеш Алардайса, Том Марган?

— А як-жа,—сказаў Марган,—канечна. Ён пазычаў у мяне грошы і, акрамя таго, прыхапіў з сабой мой нож, калі ад'язджаў на вострай.

— Значыць нож павінен быць дзе-небудзь тут,—прамовіў другі разбойнік.—Флінт быў не такі чалавек, каб шарыць у кішэнях матроса. Ды і птушкі... Не маглі-ж яны панесці гэты нож?

— Ты праў, чорт цябе вазьмі!—усклікнуў Сільвер.

— Аднак, тут няма нічога,—сказаў Меры, уважліва абмацаючы глебу.—Хоць медная манета асталася-б, або, напрыклад, табакерка. Усё гэта выклікае ў мяне падазрэнне.

— Правільна! правільна!—згадліўся Сільвер.—Тут нешта не так. Так дарагія сябры, калі-б Флінт быў жывы, не гуляць-бы нам у гэтых месцах. Нас шасцёра, і тых было шасцёра, а цяпер ад іх асталіся толькі косці.

— Не, будзь улёгчан, ён памёр: я ўласнымі вачымі бачыў яго мёртвым,—аазваўся Марган.—Віллі вадзіў мяне да яго мёртвага цела. Ён ляжаў з медзякамі на вачах.

— Канечна, ён памёр,—пацвердзіў пірат з павязкай на галаве.—Але толькі калі каму і блукаць па зямлі пасля смерці, дык гэта, зразумела, Флінту. Дык-жа наколькі цяжка паміраў чалавек!

— Так, паміраў ён зусім дрэнна,—зауважыў другі.—То шалеў, то патрабаваў рому, то пачынаў гарланіць „Пятнаццаць чалавек на скрынцы мерцвяка“. Акрамя „Пятнаццаці чалавек“, ён нічога іншага не співаў ніколі. і скажу

вам па праўдзе, ад той пары я не люблю гэтай песні  
Было вельмі горача. Флінт спяваў што ёсць сілы, і песня  
мяшалася з прадсмэротным хрыпам.

— Наперад, наперад,—сказаў Сільвер,—досыць балбатаць! Ён памёр і не бадзяеца па зямлі зданню. А калі-б  
нават ён і захацеў выйсці з магілы, дык-жа здані паказываюцца толькі ўночы, а зараз, як вы бачыце, дзень... Не  
варта гаварыць аб нябожчыку, нас чакаюць дублоны.

Мы рушилі далей. Але хоць сонца вельмі свяціла, піраты  
больш не разбягаліся ў розныя бакі і не аклікалі  
адзін аднаго. Яны ішлі побач і гаварылі паміж сабой упоўголаса. Такі жах выклікаў у іх памёршы пірат.

### *Раздел XXXII*

#### **ПОШУКІ СКАРБА. ГОЛАС У ЛЕСЕ**

Часткова пад расслабляющим упливам гэтага жаху,  
часткова для таго, каб даць адпачыць Сільверу і хворым  
піратам, на вяршыне пласкагор'я увесь атрад зрабіў  
прывал.

Пласкагор'е мела невялікі нахіл да заходу, і таму з таго  
месца, дзе мы сядзелі, адкрываўся від ва ўсе бакі. Напе-  
радзе за верхавінамі дрэў мы бачылі Лясісты мыс, аблімаваны  
пенаю прыбоя. Ззаду можна было бачыць не толькі  
пратоку і Востраў шкілета, але таксама—за касой і усход  
ніяй раўнінай—прастор адкрытага мора. Проста над ёнамі  
ўзвышалася Падзорная Труба, заросшая рэдкімі соснамі, а  
месцамі зязлі глыбокія бяздонні.

Цішыня парушалася толькі воддаральнымі грукатамі пры-  
боя ды гудзеннем безлічы насякомых. Бязлюднасць. На  
моры ніводнага паруса. Пачуццё адзіноты яшчэ ўзмэцня-  
лася шырыней навакольных простораў.

Сільвер у часе адпачынку рабіў вымярэнні па ком-  
пасу.

— Тут трэх „вілкія дрэвы“,—сказаў ён,—і ўсе яны раз-  
мешчаны па простай лініі ад Вострава шкілета. „Плячо  
Падзорной Трубы“, я думаю, вось гэтая ўпадзіна. Цяпер і

дзіцянē знайшло-б скарб. Па-мойму, нядрэнна было-б раней паесці.

— Мне штосьці не хочацца,—прабурчэу Марган.—Я як успомніў аб Флінце—у мяне адразу прапаў апетыт.

— Так, сын мой, шчасце тваё, што ён памёр,—сказаў Сільвер.

— І морда ў яго была, як у чорта!—усклікнуў трэці пірат, уздрыгнуўшыся.—Уся сіняя-сіняя!

— Гэта ад рому,—дадаў Меры.—Сіняя! Яшчэ-б не сіняя! Ад рому пасікееш, гэта праўда.

Від шкілета і ўспаміны аб Флінце так уздзейнічалі на гэтых людзей, што яны пачалі размаўляць усё цішэй і цішэй і дайшлі, нарэшце, да ледзь чутнага шопату, які бадай што не парушаў лясной цішыні. І раптам з бліжэйшага гаю чыйсьці тонкі, брынклівы, прапрэзлівы голас заспяваў добра вядомую песню:

Пятынніца чалавек на скрынцы мерцвяка.

Йо-хо-хо, і бутэлька рому!

Смяротны жах ахапіў піратаў. Ва ўсіх шасцярых твары зрабіліся адразу зялёнымі. Адны паўскаквалі на ногі, другія сударгава схапіліся адзін за аднаго, Марган паваліўся на зямлю і папоўз, як гадзюка.

— Гэта Флінт!—усклікнуў Меры.

Песня абарвалася гэтак-жэ раптоўна, як пачалася, быццам на сярэдзіне ноты спяваку адразу заціснулі рот. Дзень быў сонечны і ясны, голас співаўшага прыемны і гучны, і я не мог зразумець спалоху сваіх спадарожнікаў.

— Наперад!—сказаў Сільвер, ледзь кратаяочы шэрымі, як попел, губамі.—Гэтак нічога ў нас не выйдзе. Зразумела, усё гэта вельмі дзівосна, і я не ведаю, хто гэта там саволіць, але ўпэйнены, што гэта не нябожчык, а жывы чалавек.

Пакуль ён гаварыў, да яго вярнулася мужнасць, і твар яго ледзь-ледзь паружаваў. Астатнія таксама, пад упłyвам яго слоў, падбадзёрыліся і, як быццам, апрытомнелі. І раптам уводдалі эноў раздаўся той-жэ голас. Але цяпер ён не співаў, а крычаў, быццам адкульсьці эдалёк, і яго крык

шіха пранесся невыразным рэхам па расселінах Падзорнай Трубы.

— Дарбі Мак-Гроў!—лямантаваў ён, і ў ляманце яго чуўся плач.—Дарбі Мак-Гроў!

Так ён паўтараў бясконца. Затым голас зрабіўся больш гучным і, выкрыкнуўши непрыстойную лаянку, завыў:

— Дарбі, падай мне рому!

Разбойнікі прыраслі да зямлі, і вочы іх ледзь не вылезлі на лоб. Голас даўно ўжо сціх, а яны ўсё яшчэ стаялі, як адубелыя, і моўчкі глядзелі наперад.

— Справа ясная,—казаў адзін.—Трэба ўцякаць.

— Гэта былі яго апошнія слова,—прастагнаў Марган.—Апошнія слова перад смерцю.

Дзік дастаў сваю біблію і пачаў старанна маліцца. Перад тым, як выйсці ў мора і зрабіцца бандытам, ён выхоўваўся ў набожнай сям'і.

Адзін Сільвер не здаўся. Я чуў як яго зубы стукалі ад страху, але ён і слухаць не хацеў аб адступленні.

— На гэтym востраве ніхто, апрача нас, нават і не чуў аб Дарбі,—мармытаў ён збянтэжана,—ніхто, апрача нас.

Пасля авалодаў сабой і крыкнуў:

— Паслушайце! Я прышоў сюды, каб выкапаць скарб, і ніхто, ні чалавек, ні чорт, не спыніць мяне. Я не баяўся Флінта, калі ён быў жывы, і, чорт яго вазьмі, не спалохаюся мёртвага. За чэцверць мілі ад нас ляжаць семсот тысяч фунтаў стэрлінгаў. Няўжо хоць адзін джэнтльмен удачы здолен павярнуцца кармою перад такой кучай грошай з-за нейкага сінемордага п'яніцы, ды прытым-жа яшчэ і дохлага.

Але яго слова не вярнулі разбойнікам мужнасці. Наадварот, непачцівия адносіны да здані толькі ўзмоцнілі іх панічны жах.

— Маўчи, Джон,—сказаў Меры.—Не абрахай здань.

Астатніх нагэтулькі скаваў страх, што яны неmagлі вымавіць ані слова. У іх нават нехапала смеласці разбегчыся у розныя бакі. Страх прымусіў іх ціснуцца адзін да яднаго, бліжэй да Сільвера, таму што ён быў храбрэйшым

за іх усіх. Яму нарэшце ўдалося ў пэўнай меры пазбыцца страху.

— Па-вашаму, гэта здань? Магчыма, гэта так,—сказаў ён.—Але мяне бянтэжыць адно. Мы ўсе выразна чулі рэхах. А скажыце, ці бачыў хто-небудзь, каб у здані быў ценъ? Калі не можа быць цені, значыць, няма і рэха. Інакш гэта было-б неймавернае глупства.

Такія довады здаваліся мне слабымі. Але вы ніколі не можаце загадзя сказаць, што ўздзейнічае на забабонных людзей.

На маё здзіўленне, Джордж Меры адчуў вялікую палёгку.

— Гэта правільна,—сказаў ён.—Ну і мазгаўня-ж у цябе на плячах, Джон! Усё ў парадку, дарагія сябры! Мы праста ўзялі няправільны курс. Канечна, голас быў быццам як у Флінта. І ўсё-ж ён быў падобны на іншы... Хутчэй за ўсё гэтые голас...

— Клянуся чортам, гэта голас Бена Гана!—закрычаў Сільвер.

— Правільна,—усклікнуў Марган, узімаючыся з зямлі і становячыся на калені,—гэта быў голас Бена Гана!

— А хіба вялікая розніца?—спытаў Дзік.—Бен Ган—нябожчык, і Флінт—нябожчык.

— Пляваць на Бена Гана!—крыкнуў Меры.—Жывы ён ці мёртвы—хіба не ўсёроўна?

Дзіўна было бачыць, як хутка гэтая людзі апрытомнелі і як хутка іх твары зноў паружавелі. Праз некалькі хвілін яны, як быццам нічога не адбылося, гаманілі адзін з адным і толькі прыслухоўваліся, ці не чуцен дзіўны голас. Але ўсё было цікава. І, узваліўшы на плечы прылады, яны краунуліся далей. Наперадзе ішоў Меры, трymаючи ў руце компас Джона, каб увесць час быць на адной лініі з Востравам шкілета. Ён сказаў праўду жывы Бен Ган ці мёртвы, яго не баяўся ніхто.

Адзін толькі Дзік па-ранейшаму трymаў у руках сваю біблію, азіраючыся па баках са спалохам. Але яму ўжо ніхто не спачуваў. Сільвер нават здзекваўся над яго забабонамі.

— Я казаў табе, што ты сапсаваў сваю біблію. Няўжо ты думаеш, што здань спалохаецца бібліі, з якой вырвана старонка? Як-жа! Трымай кішэнь!—І, прыпыніўшыся на хвіліну, ён пstryкнуў пальцамі перад самым носам Дзіка.

Але Дзіка ўжо нельга было супакоіць словамі. Хутка мне зрабілася ясна, што ён канчаткова хворы. З-за гарачыні, стомленасці і страху яго ліхарадка, якую прадракаў доктар Лівсі, пачала хутка ўзмацняцца.

На вяршыне было мала дрэў, і ісці зрабілася значна лягчэй. Цяпер мы спусціліся ўніз, таму што, як я ўжо казаў, пласкагор'е мела некаторы нахіл да заходу. Сосны—вялікія і маленькія—былі аддзелены адна ад адной шырокай прасторай. І нават сярод зараснікаў мускатнага арэха і азалій сустракаліся паляны, выпаленыя сонечнай спякотай. Ідуцы на паўночны-захад, мы набліжаліся да пляча Падзорнай Трубы. Унізе пад намі была відаць шырокая заходняя затока, дзе так нядаўна мяне кідала і кружила ў чоўне.

Першае высокое дрэва, да якога мы падышлі, пасля праверкі па компасу аказалася непадыходзячым. Тоє-ж здарылася і з другім. Трэцяе ўзнімалася над зараснікамі бадай што на дзвесце футаў. Гэта быў волат расліннага свету з чырвоным ствалом і ў некалькі ахватаў таўшчынёй. Пад яго цению мог-бы маршыраваць цэлы ўзвод. Гэтая сасна, безумоўна, была відаць здалёку, і з усходняга боку мора і з заходняга, і Флінт не выпадкова адзначыў яе ў сябе на карце, як мараходны знак.

Аднак, маіх спадарожнікаў хвалявалі не памеры сасны: яны былі ахоплены пякучым адчуваннем, што пад яе шырокай ценню закапана семсот тысяч фунтаў стэрлінгаў. Тры думцы аб грошах усе іх страхі зніклі. Успыхнулі зочы, крок зрабіўся больш паспешным і цвёрдым.

Яны думалі толькі аб адным—аб багацці, якое чакае іх, іб бяспечным, раскошным, неекономным жыцці, якое прыясе ім багацце.

Сільвер падскокваючы, кульгаў на сваім кастылі. Нозіры яго раздуваліся. Ён лануся, як вар'ят, калі мухі сяялі на яго разгарачаны потны твар. Ён ярасна тузаў



мяне за вяроўку; пазіраючы на мяне са смяротнай нянявісцю. Ён больш ужо не стараўся хаваць свае думкі. Я мог чытаць іх, як у кнізе. Апынуўшыся, нарэшце, за два крокі ад жаданага золата, ён на ўсё забыўся—і на свае абязненні, і на доктаравы преасцярогі. Ён, вядома, спадзяваўся захапіць скарбы, пасля ўначы знайсці „Іспан'ёлу“, перарэзаць усіх нас і адплыць у акіян.

Узварушаны гэтымі трывожнымі думкамі, я ледзь упраўляўся ісці за піратамі і часта спатыкаўся аб камяні. Тады Сільвер тузаў за вяроўку, крыважэрна пазіраючы на мяне... Дзік плёўся ззаду, мармоучы малітвы і лаянку. Ліхарадка яго ўзмацнялася. Перад маймі вачымі мімаволі паўстала трагедыя, якая калісьці адбываўлася ў гэтых месцах. Мне ўяўляўся разбойнік з пасінелым тварам, які памёр у Саванне, гарланячы песню і патрабуючы рому. Тут уласнаручна ён забіў шасцярых. У гэтым ціхім гаю калісьці былі чутны прадсмяротныя крыкі. Мне здавалася, што я і зараз чую стогны і ляманты няшчасных.

Мы вышлі з зараснікаў

— За мною, сябры!—крыкнуў Меры.

І тыя, што ішлі наперадзе, кінуліся бегчы.

Раптам, не прабегшы і дзесяці ярдаў, яны спыніліся і ўскрыкнулі. Сільвер скакаў на сваёй дзеравяжцы, як шалёны. Праз хвіліну мы абодва таксама спыніліся раптам.

Перад намі была вялікая яма, выкананая, відаць, даўно, таму што краі яе ўжо абваліліся, а на дне расла трава. У ёй мы ўбачылі ручку рыдлёўкі і некалькі дошчак ад скрынкі. На адной з дошчак напаленым жалезам быў зроблены надпіс: „Морж”—назва карабля, які належаў Флінту.

Было ясна, што нехта раней нас ужо знайшоў і выкраў скарб—семсот тысяч фунтаў стэрлінгаў зніклі!

### *Раздел XXXIII*

#### **ПАДЗЕННЕ ПРАВАДЫРА**

Здаецца, ад той пары, як стаіць свет, не было такога раптоўнага зруйнавання вялікіх надзей. Усе шасцёра стаялі, як прыбітыя громам. Сільвер першы апрытомнеў. Усёй

душой імкнуўся ён да гэтых грошай. І вось у адну хвіліну ўсё разбурылася. Аднак, ён не страціў галавы, авалодаў сабой і паспей змяніць план сваіх будучых дзеянняў, рагней чым іншыя зразумелі, якая бяда іх спаткала.

— Джым,—прашаптаў ён,—вось вазьмі ды будзь напагатове.

І даў мне ў руку двустольны пісталет.

У той-жа час ён пачаў найспакайнейшым чынам рухацца на поўнач, так што яма апынулася паміж намі абодвумі і разбойнікамі. Потым Сільвер паглядзеў на мяне і кіёнуў, нібы гаворачы: „Становішча нялёгкае“, і я быў цалкам згодзен з ім. Цяпер позірк яго зноў зрабіўся ласкавым. Мяне абурыла такая двудушнасць. Я не ўтрымаўся і прашаптаў:

— Дык вы зноў здрадзілі сваім.

Але ён нічога не паспей мне адказаць. Разбойнікі з крыкамі і лаянкай скакалі ў яму і разграбалі яе рукамі, раскідваючы дошкі ў розныя бакі. Марган знайшоў залатую манету. Ён падняў яе, жахліва лаячы ўсіх. Манета была ў дзве гіні. Некалькі хвілін пераходзіла яна з рук у рукі.

— Дзве гіні!—закрычаў Меры, падаючы манету Сільверу.—Дык гэта твае семсот тысяч? Ты, здаецца, аматар заключаць умовы? Дык вось што выходзіць з тваіх умоў, драўляная ты галава.

— Капайце, капайце, хлопцы,—сказаў Сільвер з халоднай насмешкай.—А можа выкапаеце два-тры земляныя арэхі, якія з'яўляюцца ўлюблёной ежай для свіней.

— Два-тры арэхі!—у шаленстве запішчэў Меры.—Таварышы, вы чулі, што ён сказаў? Кажу вам: ён ведаў усё загадзя. Зірніце яму ў твар, там гэта ясна напісанана.

— Эх, Меры!—заўважыў Сільвер.—Ты, здаецца, зноў маеш намер пралезці ў капітаны? Ты, бацу я, напорысты хлопец!

На гэты раз усе канчаткова былі на баку Меры. Разбойнікі пачалі вылазіць з ямы, шалёна пазіраючы на нас. Аднак, на наша шчасце, усе яны апынуліся на процілеглым канцы.

Так стаялі мы, двое супроць пециярых, і нас падзяляла яма. Ні адзін з бакоў не адважваўся зрабіць першы ўдар. Сільвер стаяў нерухома. Стрыманы і спакойны, ён назіраў за ворагамі, апіраючыся на свой кастыль. Ён сапрауды быў смелы чалавек.

Нарэшце, Меры рашыў сваёй прамовай выклікаць нахненне ў прыхільнікаў.

— Таварышы,—сказаў ён,—глядзіце-ж, іх усяго толькі двое: адзін стары калека, які прывёў нас сюды на пагібель, другі—шчанё, у якога я даўно ўжо хачу выразаць сэрца. І цяпер...

Ён падняў руку і ўзняў голас, рыхтуючыся весці свой атрад у наступленне. І раптам—паф! паф! паф!—у гушчары грымнулі мушкетныя стрэлы. Меры зваліўся галавою ўніз, праста ў яму. Чалавек з павязкай на юбку завярцеўся ваўчком і паваліўся побач з ім, туды-ж. Там доўга ён уздрыгваў, але быў ужо мёртвы. Трое астатніх кінуліся ўцякаць.

У тую-ж хвіліну Доўгі Джон стрэліў з абодвух ствалоў свайго пісталета праста ў Меры, які спрабаваў выбрацца з ямы. Паміраючы, Меры глянуў свайму забойцу ў твар.

— Джордж,—сказаў Сільвер,—цяпер мы, я мяркую, расквіталіся.

У зарасніках мускатнага арэха мы ўбачылі доктара, Грэя і Бена Гана. Мушкеты ў іх дыміліся.

— Наперад!—крыкнуў доктар.—Спяшайцеся, хлопцы. Мы павінны адрезаць іх ад шлюпак.

І мы паймчаліся наперад. Сільвер выпусціў з рук вяроўку і я мог свабодна бегчы.

Сільвер выбіваўся з сіл, каб не астатацца ад нас. Ён так працаваў сваім кастылём, што, здавалася, мускулы ў яго на грудзях вось-вось парвуцца на часткі. Паводле слоў доктара, і здаровы не вытрымаў бы такой работы. Калі мы дабеглі да спада, ён адстаў ад нас на цэлых трыццаць ярдаў і зусім выбіўся з сіл.

— Доктар,—крычаў ён,—паглядзіце, спяшацца няма чаго!

Сапраўды, спяшацца не было куды. Мы вышлі на адкрытую паляну і ўбачылі, што трох ўцалеўшых разбойнікі бягучы у бок узгорка Бісань-мачты. Такім чынам мы ўжо знаходзіліся паміж уцякачамі і лодкамі і маглі спакойна перадыхнуць. Доўгі Джон, выціраючы пот з твара, павольна падышоў да нас.

— Дзякую вас ад усяго сэрца, доктар,—сказаў ён.—Вы паспелі якраз своечасова, каб выратаваць нас абодвух... А, дык гэта ты, Бен Ган?—дадаў ён.—Ты, бачу я, малайчына.

— Так, я Бен Ган,—збянтэжана адказаў былы пірат, звіаючыся перад Сільверам, як вугор.—Як вы жывеце містэр Сільвер?—спытаў ён пасля доўгага маўчання.—Здаецца, нядрэнна?

— Бен, Бен,—прамармытаў Сільвер,—падумаць толькі, якую штуку ты зрабіў мне!

Доктар паслаў Грэя па кірку, якую кінулі ўцякаючыя разбойнікі. Пакуль мы не спяшаючыся спушчаліся па спаду да нашых шлюпак, доктар коратка расказаў, што здарылася за апошнія дні. Сільвер прагавіта слухаў кожнае слова. Напоўзвар'яцэль пустыннік Бен Ган быў галоўным герояем расказа.

Паводле слоў доктара, у часе сваіх доўгіх адзінотных вандраванняў на востраве, Бен адшукаў і шкілет і ска раб. Гэта ён ачысціў кішэні шкілета і выкапаў з зямлі гроши, тэта яго ручку ад рыдлёўкі бачылі мы на дне ямы. На сваіх плячах перанёс ён усё золата з-пад высокай сасны ў пячору двухгаловай гары ў паўночна-ўсходняй частцы вострава. Гэта цяжкая работа, вымагаўшая шматдзённай хадзьбы, была скончана ўсяго толькі за два месяцы да таго, як прыбыла „Іспан'ёла“.

Пра усё гэта доктар даведаўся ў яго пры першым-жа спатканні з ім, у дзень атакі на нашу крэпасць. Наступнай раніцай, убачыўшы, што карабль знік, доктар пайшоў да Сільвера, аддаў яму карту, якая цяпер не мела ўжо ніякага значэння, і перадаў яму крэпасць з усімі прыпасамі, таму што пячора Бена Гана была дастаткова забясьпечана салёной казляцінай, якую Бен Ган нарыхтаваў

сваімі рукамі. Дзякуючы гэтаму, мае сябры атрымалі магчымасць, не падпадаючы небяспечы, перабраца з крэпасці на двухгаловую гару, далей ад малярыйных балот, і там ахоўваць скарб.

— Вядома, я прадбачыў, мілы Джым,—дадаў доктар,— што табе наша перасяленне зробіць дрэнную паслугу і гэта вельмі засмучвала мяне, але, перш за ўсё, я павінен быў падумашь пра тых, хто добра і сумленна выконваў свой абязязак. Ды нарэшце ты сам вінаваты, што цябе не было з намі.

Але ў туго раніцу, калі ён убачыў мяне ў палоне ў пірататаў, ён зразумеў, што, даведаўшыся аб знікненні скарба, яны спагоняць сваю злосць на мне. Таму ён пакінуў сквайра ахоўваць капітана, захапіў з сабой Грэя і Бена Гана і накіраваўся наперарэз праз востраў да вялікай сасны. Убачыўшы ў дарозе, што наш атрад яго выперадзіў ён паслаў Бена Гана наперад, таму што ў Бена Гана быў вельмі хуткія ногі. Той рашыў зараз-жа скарыстаць забабоны сваіх былых таварышоў і з такім поспехам нагнаў на іх страх, што Грэй і доктар паспелі схавацца недалёка ад сасны, раней чым прыбылі шукальнікі скарба.

— Як добра,—сказаў Сільвер,—што са мной быў Гоўкінс! Каб яго не было, вы, доктар, не кранулі-б брывёю, калі-б мяне пасеклі на кавалкі.

— А ўжо-ж!—адказаў доктар Ліўсі са смехам.

Тым часам мы падышлі да нашых шлюпак. Адну з іх доктар зараз-жа разбіў кіркай, каб яна не дасталася разбойнікам, а ў другой змясціліся мы ўсе і паплылі вакол вострава да Паўночнай бухты.

Нам давялося праплыць не то восем, не то дзесяць міль. Сільвер, не гледзячы на смяротную стомленасць, сеў за вёслы і гроб нараўне з намі. Мы вышлі з пратокі і апышвуліся ў адкрытым моры. На моры быў шкіль. Мы абагнулі паўднёва-ўсходні выступ вострава, той самы, які чатыры дні таму назад агібала „Іспан'ёла“.

Проплываючы міма двухгаловой гары, мы ўбачылі цёмны ўваход у піchorу Бена Гана і каля яго чалавека, які стаяў, абапёршыся на мушкет. Гэта быў сквайр. Мы памахалі яму

хустачкамі і тройчы пракрычалі „ура”, прычым Сільвер  
крычаў грамчэй за ўсіх.

Прайшоўшы яшчэ тры мілі, мы зайдлі ў Паўночную  
бухту і ўбачылі „Іспан’ёлу“. Прыліў падняў яе з мелі і яна  
свабодна плавала на вадзе. Калі-б у той дзень быў вецер,  
або калі-б у Паўночнай бухце было такое-ж моцнае цячэнне  
як у Паўднёвой, мы маглі-б страціць яе назаўсёды. У леп-  
шым выпадку мы знайшлі-б толькі адны абломкі. Але,  
на шчасце, карабль быў цэлы, калі не лічыць парванага  
грота. Мы кінулі ў ваду запасны якар. Потым на шлюпцы  
адправіліся ў П’янную бухту—бліжэйшы да скарбніцы Бена  
Гана пункт. Там мы высадзіліся, а Грэя паслалі на „Іспан’-  
ёлу“, каб ён вартаваў карабль на працягу ночы.

Па аходнаму спаду ўзняліся мы да пячоры. Наверсе  
сустрэў нас сквайр.

Са мной ён абышоўся вельмі ласкова. Аб маім уцёку не  
сказаў ні аднаго слова,—не хваліў мяне і не лаяў. Але,  
калі Сільвер пачціва аддаў яму чэсць, ён пачырвaneў ад  
гневу.

— Джон Сільвер,—сказаў ён,—вы агідны вягоднік і  
ашуканец. Страшэнны ашуканец, сэр. Мяне ўгаварылі не  
праследаваць вас, і я абяцаў, што не буду. Але мерцвякі,  
сэр, вісяць у вас на шыі, як млынавыя жорны...

— Шчыра вам дзякую, сэр,—адказаў Доўгі Джон, зноў  
аддаючы яму чэсць.

— Не важцеся мне дзякаваць!—крыкнуў сквайр.—Праз  
 vas я парушаю свой абязвязак. Адыйдзіце преч ад мяне!

Мы зайдлі ў пячору. Яна была прасторная і поўная,  
свежага паветра. З-пад зямлі выбівалася крыніца самай  
чистай вады і цякла ў невялікую сажалку, якую густа аб-  
мяжоўвала папараць. Падлога была пясчаная. Перад палаю-  
чым вогнішчам ляжаў капітан Смолет. А ў далёкім куце  
цміна ззяла вялізная купа залатых манет і зліткаў. Гэта  
былі скарбы Флінта,—тыя самыя, дзеля якіх мы перамаглі  
доўгі і цяжкі шлях, дзеля якіх загінула семнаццаць чалавек  
з каманды „Іспан’ёлы“. А колькі чалавек загублена, колькі  
пакут і крывы было з-за гэтых багаццяў. Колькі было за-  
топлена слáўных караблёў, колькі замучана здружных лю-

дзей, якая пальба з гармат, колькі сораму, маны і лютасці! На востраве ўсё яшчэ знаходзіліся троє—Сільвер, стары Марган і Бен, якія калісці прымалі ўдзел ва ўсіх гэтых жудасных злачынствах і цяпер дарэмна спадзяваліся атрымаць сваю долю багаццяў.

— Заходзь, Джым,—сказаў капітан.—Ты па-свайму магчыма, і нядрэнны хлопец, але даю табе слова, што ніколі больш я не вазьму цябе ў плаванне, таму што ты з пароды любімчыкаў: робіш усё на свой лад... А, гэта ты, Джон Сільвер. Што прывяло цябе да нас?

— Вярнуўся да выканання сваіх абавязкаў, сэр,—адказаў Сільвер.

— А!—сказаў капітан.

І не дадаў ні гука.

Як слаяна я павячэраў у той вечар сярод усіх маіх сяброў! Якой смачнай здалася мне салёная казляціна Бена, якую мы запівалі старадаўнім віном, прынесеным з „Іспан’ёлы“! Ніколі яшчэ не было людзей больш вясёлых і шчаслівых. Сільвер сядзеў ззаду ўсіх, далей ад святла, але ей з апетытам, імкліва ўскакваў, калі трэба было што-небудзь падаць і смяяўся ад нашых жартаў разам з намі,—адным словам, зноў зрабіўся тым-жэ ласкавым, ветлівым, услужлівым поварам, якім быў у часе нашага плавання.

#### *Раздел XXXIV*

##### *і апошні*

У наступную раніцу мы рана ўзяліся за работу. Да берага была цэлая міля. Трэба было перанесці туды ўсё наша золата і адтуль у шлюпцы даставіць яго на борт „Іспан’ёлы“—цяжкая работа для такой нешматлікай купкі людзей. Тры разбойнікі, якія ўсё яшчэ бадзяліся па востраву, мала непакоілі нас. Досыць было паставіць аднаго вартавога на вяршыні ўзгорка, і мы маглі не баяцца раптоўнага нападу. Ды, апрача таго, мы меркавалі, што ў гэтых людзей надоўга пратала ахвота да ваяўнічых сутычак.

Мы працавалі няспынна. Грэй і Бен Ган адвозілі золата ў лодцы на шкуну, а астатнія дастаўлялі яго на бераг. Золата—вельмі цяжкі метал: два залатыя зліткі мы звязвалі разам вяроўкай і клалі адзін аднаму на плячо—больш двух зліткаў адзін чалавек не мог падняць. Паколькі насіць цяжары я не мог, мяне пакінулі ў пячоры, загадалі насыптаць гроши ў мяшкі з-пад сухароў.

Як і ў скрынцы Білі Бонса, тут былі манеты самай рознастайней чаканкі, але, безумоўна, іх было значна больш. Мне вельмі падабалася сартаваць іх. Англійскія, французскія, іспанскія, партугальскія манеты, гіне і луідоры, дублоны і падвойныя гіне, муадоры і цэхіны, манеты з адбіткамі ўсіх еўрапейскіх каралёў за апошнія сто год, дзіўныя ўсходнія манеты, на якіх адбіты не то пучок вяровак, не то жмут павуціння, круглыя манеты, квадратныя, манеты з дзіркай пасярэдзіне, каб іх можна было часіць на шыі,—у гэтай калекцыі былі сабраны гроши з усяго свету. Іх было больш, чым восеньскіх лісцяў. Ад працы з імі ў мяне ныла спіна і балелі пальцы.

Дзень мінаў за днём, а нашай рабоце відаць не было канца. Кожны вечар груды вялізных багаццяў адпраўлялі мы на карабль, але не меншая груда асталася ў пячоры. І за ўвесі гэты час мы ні разу нічога не чулі аб уцалеўшых разбойніках.

Нарэшце, калі не памыляюся, на трэці вечар,—мы з доктарам узнімаліся на ўзгорак, і раптам знізу, з бесправіцай цемры, вецер прынёс да нас не то нейкі крык, не то песню. Пачуць як след нам нічога не удалося.

— Гэта разбойнікі,—сказаў доктар.

— Усе п'яныя, сэр,—пачуў я за спіною голас Сільвера.

Сільвер карыстаўся поўнай свабодай і, не гледзячы на ўсю нашу халоднасць, знёў пачаў тримацца з намі па-прыватнску, як прывілегіяваны і прыязны слуга. Ён як быццам не заўважаў усеагульной пагарды да сябе і кожнаму стараўся ўслужыць, каб кожны адчуваў да яго ўдзячнасць. Але ўсе абыходзіліся з ім, як з сабакам. Толькі я і Бен Ган адносіліся да яго крыху лепш,—Бен Ган усё яшчэ крыху пабайваўся ранейшага свайго кватэрмейстра, а я быў

яму ўдзячны за сваё выратаванне ад смерці, хоць, канечна, не мог забыць, як ён хацеў здрадзіць мне зноў. Доктар груба адклікнуўся на Сільвераву заўвагу:

— А можа яны хворыя і трызняць.

— Правільна, сэр—сказаў Сільвер,—але для нас з вамі гэта зусім адноўкава.

— Я мяркую, наўрад ці прэтэндуеце вы на тое, містэр Сільвер, каб я лічыў вас сардэчным, пачцівым чалавекам,—заўважыў насмешліва доктар,—і я ведаю, што мае пачуці будуць здавацца вам крыху дзіўнымі. Але, калі-б я быў сапраўды ўпэўнены, што яны хворыя і трызняць, я, нават рызыкуючы сваім жыццем, пайшоў-бы да іх, каб даць ім урачэбную дапамогу.

— Прашу прабачэння, сэр, вы зрабілі-б вялікую памылку!—запярэчыў Сільвер.—Страцілі-б сваё каштоўнае жыццё, толькі і ўсяго. Я цяпер на вашым баку і душою і целам і не хацеў-бы, каб наш атрад страціў такога чалавека, як вы. Я вельмі зіногім вам абавязан. А гэтыя людзі нізавошта не малі-б стрымаць сваё слова гонару. Мала таго, яны ніколі не паверылі-б і вашаму слову.

— Затое вы добра ўмееце трymаць сваё слова,—сказаў доктар.—У гэтым можна было пераканацца нідаўна.

Больш аб трох піратах мы бадай што нічога не ведалі. Толькі аднойчы мы пачулі воддалъны ружэйны стрэл; мы рашылі, што яны заняліся паляваннем. У нас адбылася нарада, і было вырашана не браць іх з сабой, а пакінуць на востраве. Бена Гана вельмі ўзрадавала такоее рашэнне.

Грэй таксама адобрыў гэта. Мы пакінулі ім вялікі запас піораху і куль, груду салёнай казляціны, крыху лякарстваў ды іншых неабходных рэчаў, інструменты, вонратку, запасны парус і, па асобаму жаданню доктара, вялікую порцию табакі.

Нам больш не было чаго рабіць на востраве. Карабль быў ужо нагружаны і золатам і прэснай вадой, і, на ўсякі выпадак, рэшткамі салёнай казляціны. Нарэшце, мы ўзнялі якар і вышлі з Паўночнай бухты. Над намі развіваўся той самы сцяг, пад якім мы змагаліся, абараняючы нашу крэпасць ад піратаў.



14 . Вострая скорбя.

Тут выявілася, што разбойнікі сачылі за намі больші уважліва, чым мы думалі раней, бо, калі мы плылі ў пра тоцы і наблізіліся да паўднёвага канца вострава, мы ўбачылі іх трох: яны стаялі на каленях на пясчанай касе і з мальбой прасціралі да нас рукі. Нам было цяжка пакідаць іх на незаселеным востраве, але другога выйсця ў нас не было. Хто ведае, ці не ўзнімуць яны новы мяцеж, калі мы возьмем іх на карабль! Ды было-б жорстка везці на адзіму людзей, якіх там чакае шыбеніца. Доктар пакліаў іх і паведаміў, што мы пакінулі для іх ежу і порах, і пачаў падрабязна тлумачыць, як гэтыя прыпасы знайсці. Але яны называлі нас усіх па імёнах, малілі эжаліца над імі і не даць ім памерці ў адзіноце:

Нарэшце, убачыўши, што карабль адыходзіць, адзін з іх—не ведаю які—з дзікім крыкам ускочыў на ногі, схапіў свой мушкет і стрэліў. Куля прасвісцела над галавой Сільвера і прадзіравіла грот.

Мы пачалі больш сцерагчыся і схаваліся за большеркам. Калі я рашыў глянуць з-за прыкрыцца піратаў, ужо не было на касе, ды і сама каса бадай што знікла. А неўзабаве перад поўднем, на маю невымоўную радасць, знік за гарызонам і ўвесь Востраў скарбаў.

Нас было так мала, што даводзілася працаваць звыш сілы. Капітан алдаваў загады, лежачы на карме на матрасы. Ён папраўляўся, але яму ўсё яшчэ быў патрэбен спакой. Мы трymалі курс на бліжэйшы порт Іспанскай Амерыкі каб наняць новых матросаў: без іх мы не адважваліся плыць дамоў. Вечер часта мняўся і збіваў наш карабль са шляху; апрача таго, два разы перанеслі мы вялікія штормы і зусім змучыліся, пакуль дабраліся да Амерыкі.

Сонца ўжо садзілася, калі мы, нарэшце, кінулі якар у маляўнічай закрытай гавані. Нас акружылі лодкі з неграмі, мулатамі і мексіканскімі індзейцамі, якія прадавалі нам фрукты і гародніну і былі гатовы памінутна выраць за кінутымі ў ваду манетамі. Добрадушныя твары (пераважна чорныя), смачныя трапічныя фрукты і, галоўнае, аген'чыкі, якія ўспыхнулі ў горадзе,—усё гэта было так захапляюча, так непадобна да панурага акрываўленага Вострава скарбаў!

Доктар і сквайр рашылі правесці вечар у горадзе. Яны захапілі з сабой і мяне. На беразе мы сустрэліся з капітанам англійскага ваяннага карабля і паехалі да яго на карабль. Там мы вельмі прыемна правялі час, і ўжо пачыналіся досьвіткі, калі мы вярнуліся на „Іспан'ёлу“.

На палубе быў толькі адзін чалавек—Бен Ган, і, ледзь мы ўзышлі на карабль, ён пачаў каяцца і адвінавачваць сябе ў жахлівым праступку, робячы самыя дзікія жэсты. Аказалася, што Сільвер уцёк. Бен прызнаўся, што сам дапамог яму сесці ў лодку, таму што быў пераконаны, што нам усім пагражала небяспека, „пакуль на борце астаецца гэты аднаногі чорт“. Але карабельны повар уцёк не з пустымі рукамі. Ён непрыметна праламаў перагародку і ўкраў мяшочак з грашыма—трыста або чатырыста гіней, якія, несумненна, спатрэбяцца яму ў яго далейшых вандраннях. Мы ўсе былі задаволены, што так удала пазбыліся яго.

Не жадаючи быць шматслоўным, скажу толькі, што, узяўшы да сябе на карабль некалькі новых матросаў, мы шчасліва прыбылі ў Бристоль.

„Іспан'ёла“ вярнулася якраз да таго часу, калі містэр Блэндлі пачаў ужо падумваць, ці не паслаць на дапамогу другі карабль. З усёй яе каманды толькі пяцёра вярнуліся дамоў. „Пі, а рэшта даканае чортава рука“—вось прароцтва, якое цалкам спраўдзілася ў адносінах да ўсёй рэшты. Аднак, „Іспан'ёла“ усё-ж аказалася шчаслівей за той карабль, аб якім спявалі піраты:

Усе семдзесят пяць не вярнуліся з мора—  
Усіх паглынула марская прастора.

Кожны з нас атрымаў сваю долю скарбаў. Адны скарысталі багацці разумна, а іншыя, наадварот, неразумна, у адпаведнасці са сваім тэмпераментам. Капітан Смолет пакінуў марскую службу. Грэй заняўся старанным вывучэннем марской справы. Цяпер ён штурман саўладальнік аднаго дасканалага і добра абсталяванага карабля. Што датычыцца Бена Гана, ён атрымаў сваю тысячу фунтаў і патраціў іх усе за тры тыдні, або больш дакладна, за дзесятнаццаць

дзён, таму што на дваццаты з'явіўся да нас жабраком. Сквайр зрабіў з Бенам якраз тое, чаго Бен так баяўся: даў яму пасаду вартаўніка ў парку, ён жыве яшчэ і зараз, сварыцца і дружыць з вясковымі блазнюкамі, а ў нядзелі і святочныя дні дасканала спывае ў царкоўным хоры.

Аб Сільверы мы больш нічога не чулі. Агідлівы адна ногі марак назаўсёды адышоў з майго жыцця. Відаць, ён адшукаў тую чорнаскурую жанчыну і жыве сабе дзе-небудзь з ёю і з Капітанам Флінтом. Астатня частка скарба—серабро ў злітках і зброя—усё яшчэ ляжыць там, дзе яе закапаў нябожчык Флінт. І, па-моему, хай сабе ляжыць. Цяпер мяне ні чым не завабіш на гэты пракляты востраў. Дагэтуль мне начамі сняцца буроны, якія разбіваюцца аб яго берагі і я ўскакваю з пасцелі, пачуўшы сілы голас Капітана Флінта, які крычыць:

— Плястры! Плястры! Плястры!



## З М Е С Т

### *Частка першая*

#### *Стары пірат*

		<i>Стар.</i>
<i>Раздзел I</i>	Стары марскі лёс у карчме „Адмірал Бенбоў”	3
<i>Раздзел II</i>	Чорны Пёс з'яўляецца і знікае . . . . .	11
<i>Раздзел III</i>	Чорны знак . . . . .	17
<i>Раздзел IV</i>	Матроская скрынка . . . . .	24
<i>Раздзел V</i>	Канец сляпога . . . . .	31
<i>Раздзел VI</i>	Капітанавы паперы . . . . .	37

#### *Частка другая*

#### *Карабельны повар*

<i>Раздзел VII</i>	Я еду ў Брыстоль . . . . .	45
<i>Раздзел VIII</i>	Пад шыльдай „Падзорная Труба” . . . . .	51
<i>Раздзел IX</i>	Порах і зброя . . . . .	57
<i>Раздзел X</i>	Плаванне . . . . .	63
<i>Раздзел XI</i>	Што я пачуў, седзячи ў бочцы з-пад яблык . . . . .	68
<i>Раздзел XII</i>	Ваенная нарада . . . . .	75

#### *Частка трэцяя*

#### *Мае прыгоды на сушы*

<i>Раздзел XIII</i>	Як началіся мае прыгоды на сушы . . . . .	82
<i>Раздзел XIV</i>	Першы ўдар . . . . .	87
<i>Раздзел XV</i>	Астрывіцяйн . . . . .	92

#### *Частка чацвертая*

#### *Частакол*

<i>Раздзел XVI</i>	Далейшыя падзеі расказаны доктарам. Як быў пакінуты карабль . . . . .	100
<i>Раздзел XVII</i>	Доктар працягвае свой расказ. Апошні пераезд у чоўне . . . . .	105

<i>Раздзел XVIII</i>	Доктар працягвае свой расказ. Канец бойкі ў першы дзень . . . . .	110
<i>Раздзел XIX</i>	Аб далейшых падзеях зноў расказвае Джым Гоўкінс. Гарнізон у блокгаузе . . . . .	114
<i>Раздзел XX</i>	Сільвер парламянцёрам . . . . .	120
<i>Раздзел XXI</i>	Атака . . . . .	126

*Частка пятая**Мае прыгоды на моры*

<i>Раздзел XXII</i>	Як пачаліся мае прыгоды на моры . . . . .	133
<i>Раздзел XXIII</i>	Ва ўладзе адліва . . . . .	138
<i>Раздзел XXIV</i>	У чоўне . . . . .	142
<i>Раздзел XXV</i>	Я спускаю „Вясёлага Роджэра“ . . . . .	146
<i>Раздзел XXVI</i>	Ізраэль Гэндс. . . . .	152
<i>Раздзел XXVII</i>	„Плястры!“ . . . . .	160

*Частка шостая**Капітан Сільвер*

<i>Раздзел XXVIII</i>	У лагеры ворагаў . . . . .	166
<i>Раздзел XXIX</i>	Чорны знак зноў . . . . .	174
<i>Раздзел XXX</i>	На слова гонару . . . . .	180
<i>Раздзел XXXI</i>	Пошукі скарба. Указальная стрэлка Флінга . . . . .	187
<i>Раздзел XXXII</i>	Пошукі скарба. Голас у лесе . . . . .	194
<i>Раздзел XXXIII</i>	Падзенне правадыра . . . . .	200
<i>Раздзел XXXIV</i>	І апошні . . . . .	206

---

Рэдактар пераклада *В. Неміро*  
Літпраўка *Байрашэўская*

Тэхрэдактар *I. Мілешка*  
Карэктар *Адамовіч*

Здана ў друкарню 16/ІХ—37 г. Падпісана да друку 25/XI—37 г. Аб'ём 13 $\frac{1}{2}$ ,  
друкаваных аркушаў. Папера 62×94 $\frac{1}{16}$ . Знакаў у друкаваным  
аркушы 36.8°0 Тыраж 10.000 экз. Зак. № 1513. Уп. Галоўлітбела № 2854.  
Зак. ДВБ № 350.

Друкарня Імператара Сталіна, Менск, Дом Друку.